

ХАЛОДНАЕ СЭРЦА

Казка

ВІЛЬГЕЛЬМ ГАЎФ

Пераклад зь нямецкай і пасълямова
Альгерда Бахарэвіча

Менск
Галіяфы
2009

Пераклад зроблены паводле выданьня:
Wilhelm Hauff, «Das kalte Herz», Anaconda
Verlag GmbH, Köln, 1997

ХАЛОДНАЕ СЭРЦА

Tой, хто вандруе па Швабії, абавязкова павінен хаця б на нейкі час наведаць Шварцвальд. Ня толькі дзеля тамтэйшых высачэзных дрэваў, хаця зусім не паўсюль знайдзеш такое незылічонае мноства велічных ялінаў, — але найперш дзеля людзей, якія там жывуць. О, гэта даволі дзіўныя людзі. Нават памерам кожны зь іх большы за звычайнага чалавека. Сапраўдны шварцвальдзец высокі, шыракаплечы, мае моцныя рукі і ногі, і наогул: можна падумаць, быццам бы той водар, што ідзе ўраныні ад ялінаў, дае ім з маленства вальнейшы ад нашага подых, ясьнейшыя ад нашых вочы і тую суворую мужнасьць, якой брачкуе жыхарам далінаў. Ды ня толькі паставаю і ростам яны так выразна адрозніваюцца ад тых, хто жыве па-за лесам — але і сваімі звычаяямі і выглядам. Прыгажэй за ўсіх апранаюцца жыхары горнага, бадэнскага Шварцвальду. Мужчыны адпускаюць бароды, іхныя чорныя курткі, іхныя велізарныя, зборчатыя нагавіцы, іхныя чырвоныя панчохі і востраканечныя капелюшы надаюць абліччу гэтых шварцвальдцаў нешта вельмі нязвычнае, але разам з тым салідане і поўнае годнасьці. Людзі там збольшага гутнікі, але апрача таго яны робяць цудоўныя гадзіннікі, якімі карыстаецца паўсювету.

ВІЛЬГЕЛЬМ ГАЎФ

На другім баку лесу жыве частка таго самага народа, але там людзі занятыя ўжо іншым, чым гутнікі, та-му і звычаі ў іх не такія. Іхная праца звязана зь лесам, яны валяць дрэвы, абчэсваюць іх і сплаўляюць іх па Нэкары да Рэйна і далей, ажно да Галяндыі — там, на моры, добра ведаюць шварцвальдаў і іх доўгія плыты. Яны спыняюцца ў кожным горадзе, які ляжыць уніз па рацэ, і горда чакаюць, пакуль знайдуцца пакупнікі на іх бярвеныне і дошкі. Але свой найлепшы тавар яны прадаюць галяндцам, якія потым будугоцца са шварцвальдскага лесу свае знакамітыва караблі. Такім чынам, гэтая частка шварцвальдаў — людзі, звыклыя да вандроўнага, поўнага нягодаў жыцця. Яны шчасльвия толькі тады, калі выходзяць на сваіх плытах на рабочую плынню; калі ж надыходзіць час вярнуцца на сушу, яны сумуюць. Таму іхная вонратка не такая, як у гутнікаў. Яны носяць камзолы зь цёмнага палатна, скураныя штаны на широкіх зялёных шлейках, і з кішэнняў гэтых штаноў заўжды тырчаць, бы ганаровыя знакі іх рамяства, медныя лінейкі. Аднак сапраўднай іх гордасцю ёсьць боты, большыя за любы абутак на съвеце — яны на некалькі сантымэтраў вышэй калена, і гэта дазваляе плытнікам спакойна хадзіць па вадзе і ніколі не намочваць ног.

Яшчэ зусім нядаўна жыхары Шварцвальду верылі ў існаваныне лясных зданяў, і толькі найноўшыя часы пазбавілі іх гэтых съмешных прымхаў. Але ж вось што цікава: лясныя здані падзяляліся ў съядомасці на сельнікаў лесу гэтаксама, як і ўласна шварцвальдцы. Вядома, што так званы Шкляны Чалавечак, добры дух ростам з малое дзіця, носіць востраканечны капя-

ХАЛОДНАЕ СЭРЦА

люш, зборчатыя нагавіцы, чырвоныя панчохі і куртку. А вось Галяндзец Міхель, які жыве на tym баку лесу, — гэта высокі шыракаплечы чалавек у адзеньні плытагона, і тыя, хто яго бачыў, казалі, што цялячай скуры, якая пайшла на боты для Галянда Міхеля, хапіла б, каб абуць дзесяцярых. «Ён такі аграмадны, што звычайны чалавек ледзь дастане яму да шыі», казалі людзі і прысягалаіся, што не перабольшваюць.

З гэтымі ляснымі зданямі і сутыкнуўся адзін млады шварцвальдзец, гісторыю якога я зьбіраюся распавесыці. У Шварцвальдзе жыла ўдава, спадарыня Барбара Мунк, яе муж быў вугляр — паслья ягонай съмерці жанчына засталася з шаснаццацігадовым сынам, якому было наканавана займацца tym самым, што і бацька.

Звалі юнака Пэтэр Мунк. Разумны хлопец, ён быў вымушаны мірыцца са сваёй працай — як і ягонаму бацьку, яму даводзілася цяпер сядзець увесь тыдзень ля вугальнай ямы або езьдзіць у горад прадаваць свой тавар людзям, якія ня вельмі любяць чорных, брудных, задымленых вугляроў. Але затое вугляры маюць досыць часу для раздуму — пра сябе і іншых, і калі Пэтэр Мунк сядзеў каля свайго агню ў лясной цішы і адзіным, што ён чуў, быў пошум цёмных дрэваў, душу ягоную працінала незразумелая туга, а на вочы наварочваліся сълёзы. Нешта гняло яго, нешта раздражняла, ён сам ня ведаў, што менавіта. Урэшце ён зразумеў, што яго дратуе — ягонае становішча. «Брудны, самотны вугляр,— сказаў ён сабе, — убогае жыццё. Як файна выглядаюць у нядзелю ўвечары

ВІЛЬГЕЛЬМ ГАЎФ

гутнікі, і майстры, якія робяць гадзіньнікі, і нават музыканты! А калі прыходзіць Пэтэр Мунк, чыста вымыты і прычасаны, у парадным бацькаўым камзоле са срэбранымі гузікамі, у новых, як з голкі знятых чырвоных панchoах, усе пытаюцца за ягонай съпінай: хто гэты ладны прыгожы маладзён? А, ды ніхто, гэта ж усяго толькі вугляр Мунк!»

Плытнікам з таго боку лесу ён таксама зайдросьціў. Калі прыходзілі гэтыя асілкі, у багатых куртках, на якіх было добрых паўцэнтнэры срэбра, калі яны, расставіўшы ногі і напусьціўшы важнасьці на твары, назіралі за танцамі, калі яны, бы сапраўдныя галяндцы, раскурвалі свае выкшталцонія кёльнскія піпкі — у такія моманты Пэтэру Мунку здавалася, што перад ім жывы прыклад пасьпяховага жыцьця. І калі гэтыя шчасльвіцы, гуляючы ў косьці, вымалі са сваіх кішэнняў цэлыя жмені талераў і кідалі іх на стол, Пэтэр адчуваў, што губляе разум, і ўцякаў у сваю халупу. Бывалі нядзельныя вечары, калі гэтыя плытнікі праігравалі больш, чым бедны Пэтэр мог зарабіць за цэлы год. Сярод іх асабліва вылучаліся трое, і Пэтэр ня ведаў, кім з гэтых трох ён захапляеца больш. Адзін быў тоўсты, буйны чалавек з чырвоным тварам, яго лічылі за сталом самым багатым. Звалі яго Тоўсты Эцэхіль. Двойчы на год ён вазіў драўніну ў Амстэрдам, і яму заўжды шэнціла прадаць там свой тавар нашмат даражэй за іншых плытнікаў, так што калі ўсе вярталіся з гэтага падарожжа на сваіх дваіх, то Эцэхіль прыяжджаў дамоў хутка і з камфортом. Другі быў самы доўгі і худы чалавек ва ўсім Шварцвальдзе, і ўсе называлі яго

Бамбіза Шлюркер. Пэтэр зайдросьціў найперш яго съмеласьці — калі Бамбіза Шлюркер садзіўся за стол, ён рассоўваў астатніх і займаў месца за чацвярых, раскладваючы свае тонкія ногі і рукі па лаўцы і стале так, каб яму было зручна, і ніхто не наважваўся яму запярэчыць: бо грошай у Шлюркера было як у чорта. Трэці быў прыгожы малады чалавек, які танчыў лепиш за ўсіх у Шварцвальдзе, і таму яго называлі Кароль Танцораў. Калісьці ён ня меў нічога і прыслужваў аднаму гандляру лесам, і раптам, ні стуль ні съсьюль, шалёна разбагацеў. Адны казалі, ён знайшоў скарб пад елкай, іншыя чулі, што маладзён вылавіў у Рэйне мех золата, калі рыбачыў з плытнікамі, а золата гэтае належала калісьці самім Нібелунгам. Карацей, аднойчы хлопец стаў страшэнна багаты, і цяпер і стары і малады глядзелі на яго, як на прынца.

Пра гэтых трох і думаў почасту вугляр Пэтэр, калі сядзеў каля свайго вогнішка ў лесе. Штопраўда, іх шмат хто ненавідзеў: за нечалавечую сквапнасьць, за бязылітаснасьць да даўжнікоў і бедных, бо шварцвальдцы ўсё ж добрадушны народ. Але ж вядома, як яно бывае з такімі рэчамі: з аднаго боку, іх ненавідзелі, а з другога — толькі на іх і глядзелі, з павагай і зайдрасьцю, бо як яшчэ глядзець на людзей, зь якіх талеры сыплюцца, нібы іголкі зь яліны.

«Далей так працягвацца ня можа», — сказаў аднойчы Пэтэр самому сабе са смуткам. Было сьвята, і ўсе пайшлі ў карчму. «Калі мне зараз жа не пашанцуе, я накладу на сябе рукі; каб жа я быў такі багаты і паважаны, як Тоўсты Эцэхіль, ці такі съмелы

ВІЛЬГЕЛЬМ ГАЎФ

і ўладны, як Бамбіза Шлюркер, ці такі знакаміты, як Кароль Танцораў, які можа кідаць музыкантам талеры замест кройцэраў! І адкуль толькі ў гэтага хлопца такія грошы?» Ён стаў перабіраць у галаве способы разбагацець, але ніводзін яму ня быў даспадобы. Нарэшце яму прыгадаліся старыя казкі пра людзей, якія разбагацелі дзякуючы лясным духам, Шкляному Чалавечку і Галяндцу Міхелю. Калі бацька яшчэ быў жывы, да іх у хату часта заходзілі іншыя небаракі, і пачыналіся бясконцыя размовы пра багатых людзей, як хто зь іх разбагацеў. Часта размаўлялі пра Шклянога Чалавечка. Калі добра падумаць, можна было нават успомніць адмысловы вершык: таму, хто хацеў пагаварыць з чалавечкам, трэба было прыйсьці ў сямую непралазную частку лесу і прамовіць:

*«Вялікіх скарбаў уладар,
Табе належыць ўесь гушчар,
Жывеш тут тысячу гадоў...»*

Але як ні напружваў Пэтэр сваю памяць, ён ніяк ня мог прыгадаць працяг вершыка. Часта ён падумваў пра тое, ці не запытацца пра гэта ў якога старога, які, мусіць, ведае, што там далей — аднак шторазу яго стрымлівалі сорам і страх сябе выкрыць; да таго ж, відаць, няшмат людзей ведала гэты вершык цалкам, бо інакш чаму багатых у Шварцвальдзе было так мала і чаму ягоны бацька і такія, як ён, ніколі не спрабавалі шчасцца са Шкляным Чалавечкам? У рэшце рэшт ён усё ж спытаў у сваёй маці, ці ня ведае яна працягу, але яна таксама памятала адно першыя

радкі. Апрача таго, маці распавяла Пэтэру, што нават калі ведаць усе слова вершыка, Шкляны Чалавечак наўрад ці зъявіцца — ён вядзе гаворку толькі з тымі, хто нарадзіўся ў нядзелю ад адзінаццатай да другой гадзіны дня. Пэтэр Мунк спытаўся, калі нарадзіўся ён. «Акурат а дванаццатай, — уздыхнула маці. — I, памятаю, гэта сапраўды была нядзеля». Ведаць бы яшчэ, што там далей у вершыку.

Вядома ж, калі Пэтэр Мунк пачуў усё гэта, ён страшэнна ўзрадаваўся і зь нецярпеньнем стаў чакаць, калі ж ён зможа ажыцьцявіць задуманае. Яму здавалася, што гэтага цалкам дастаткова, каб пабачыць Шклянога Чалавечка: быць народжаным у нядзелю і ведаць хаця б некалькі радкоў зь вершыка. І вось аднойчы, прадаўши свой вугаль, ён ня стаў запальваць новае вогнішча, а нацягнуў бацькаў парадны камзол і новыя чырвоныя панчохі, насунуў на галаву найлепшы капялюш, узяў кій і сказаў маці: «Мне трэба ў горад, матухна, там якраз будуць кідаць жэрабя, каму ісьці ў рэкруты, і я хачу нагадаць начальнікам, што ты ўдава, а я твой адзіны сын». Маці ўхваліла ягонае рашэнье. Аднак Пэтэр Мунк рушыў не да гораду — ён выправіўся ў лес, у самы гушчар, на самую высокую з шварцвальдзкіх гор. Мясыціны, празь якія неўзабаве ішоў Пэтэр, у тыя часы выглядалі зусім інакш: чым далей у гару, тым радзей сустракалася жытло, тут можна было ісьці некалькі гадзінаў і не сустрэць ніводнага чалавека. Прымхлівыя шварцвальдцы называлі гэтае месца «ненадзейным», і небеспадстаўна. Дрыvasекі, якія прыходзілі сюды, прывабленыя высачэзнымі,

раскідзістымі ялінамі, дужа рызыкавалі: неадна-
кроць здаралася, што сякера нават у руках самага
ўмелага майстра раптам саскоквала і біла таго па на-
зе, адсякаючы яе да калена, ці якое-небудзь толькі
трохі падсечанае дрэва зынянацку падала так хут-
ка, што абавязкова калечыла або забівала тых, хто
стаяў пад ім. Нават самыя прыгожыя яліны, съсечаныя
тут, прыдатныя былі хіба што на дровы — бо
плытнікі адмаўляліся браць драўніну зь «ненадзей-
нага месца», яна танула, як толькі апыналася ў вад-
зе. Урэшце дрывесекі перасталі сюды наведвацца,
і дрэвы там, куды прыйшоў Пэтэр, былі настолькі
высокія і расьлі настолькі шчыльна, што нават уд-
зень тут было цёмна бы ўначы. Пэтэр прабіраўся
праз гушчар усё далей і далей, і яму было ніякавата
ў тым вусьцішным месцы: нідзе не было чуваць ні
галасоў, ні грукату сякераў, ні кроکаў; нават птушкі,
здавалася, пакінулі гэты лес.

Нарэшце Пэтэр Мунк дайшоў да нейкае паляны і спыніўся перад ялінай такой неверагоднай таўшчыні, што любы галяндзкі карабельнік аддаў бы за яе цэлую кучу гульдэнаў. «Тут, — падумаў Пэтэр Мунк, — я ўпэўнены, што тут ён і жыве, гэты Шкляны Чалавечак». Ён зыняў свой нядзельны ка-
пялюш, нізка пакланіўся, адкашляўся і дрыготкім го-
ласам прамовіў: «Добра га вам вечара, спадар Шкля-
ны Чалавек». Але ніякага адказу на гэта не было, на-
вокал стаяла такая ж цішыня, як і раней. «Напэўна,
трэба ўсё ж расказаць вершык», — падумаў ён і
прамармытаў:

*«Вялікіх скарбаў уладар,
Табе належыць ўвесъ гуичар,
Жывеши тут тысячу гадоў...»*

Як толькі ён прамовіў гэта, то пабачыў з жахам, што з-за тоўстае яліны выглядае нейкая дзіўная, маленькая істота — не істота нават, а хіба што яе бляклыя абрысы: і ўсё ж Пэтэр здолеў, як яму падалося, разгледзець чорную куртачку, чырвоныя панчошкі, капялюшык і тварык, хаця й маленъкі, але разумны і зусім ня брыдкі. Але ж наколькі раптоўна і хутка чалавечак зъявіўся, настолькі ж імкліва і зынік! «Спадар Шкляны Чалавек!» — крыкнуў пасъля непрацяглага роздуму Пэтэр. «Зрабіце ласку, пакажыцесь, і не трымайце мяне за дурня. Спадар Шкляны Чалавек, калі вы думаецце, што я вас не заўважыў, то памыляеццеся, я бачыў, як вы выглядалі з-за дрэва». Але ніхто не адказваў. Праўда, потым Пэтэру здалося, што за дрэвам нехта ціхенъка пасъмейваецца. У рэшце рэшт нецярпівасць Пэтэра Мунка перамагла ягоны страх, і ён сказаў: «Ну пачакай, маленъкі хітрун, я да цябе дабяруся». Пэтэр у адзін момант падскочыў да дрэва і зазірнуў за яго — але там не было ніякага ўладара скарбаў, толькі вавёрка спрытна караскалася ўверх па камлі.

Пэтэр Мунк пахітаў галавой; галоўнае — заклён дзейнічае, вугляру не хапала толькі нейкае рымы, нейкага аднаго радка, каб вымусіць Шклянога Чалавечка выйсьці. Але ён думаў, думаў, ды так нічога і не прыдумаў. На ніжнім гальлі яліны зъявілася вавёрка, яна глядзела на Пэтэра і нібы падбадзёрвала яго,

а можа, і зъдзеквалася з хлопца. Яна пачысьціла сабе лапкамі поўсьць, Пэтэру раптам стала страшна, бо на нейкае імгненьне яму падалося, быццам на вавёрыцы надзеты востраканечны капялюш; прайшло яшчэ трохі часу, і капялюш зьнік, затое цяпер на звярку былі чырвоныя панчохі і чорныя боцікі. Неўзабаве гэта зноў была пацешная вавёрка — але Пэтэр Мунк ужо быў апанаваны сумневамі на гэты конт, бо падумаў, што ніякім рэчам тут нельга даваць веры.

Шпаркім крокам, такім жа, якім і прыйшоў сюды, Пэтэр рушыў назад. Цемра яловага лесу здавалася ўсё чарнейшай, дрэвы абступалі яго ўсё шчыльней, і яго ахапіла такая жуда, што ён пусыціўся трушком. Толькі калі ўдалечыні пачуўся сабачы брэх і між дрэвамі зьявіўся дым нейкага коміна, Пэтэр трохі супакоіўся. Аднак калі ён выйшаў з гушчару, пабачыў хату, двор і прыгледзеўся да людзей, то зразумеў, што зь перапуду пераблытаў накірунак — і замест таго каб вярнуцца да гутнікаў трапіў да дрывесекаў. Людзі, якія жылі ў той хаце, і праўда былі лесарубамі: стары, ягоны сын, які і быў тут гаспадаром, і некалькі дарослых ужо ўнукаў старога. Яны добра прынялі Пэтэра, які папрасіўся ў іх пераначаваць, не пыталіся ні ягонага імя, ні пра тое, адкуль ён, пачаставалі яго яблычным шнапсам, а ўвечары ў гонар Пэтэра быў прыгатаваны глушэц — адмысловая страва шварцвальдцаў.

Пасьля вячэры гаспадыня і яе дочки селі з шытвом вакол вялікага агмянню, агонь у якім падтрымлівалі з дапамогай яловай смалы; дзед, гаспадар і госьць курылі піпкі і назіралі, як шыюць жанчыны; найма-

ХАЛОДНАЕ СЭРЦА

лодшым было даручана выразаць з дрэва відэльцы і лыжкі. Звонку ў лесе завывала бура, трышчалі дрэвы, там і сям быў чуцён вельмі моцны грукат, і здавалася, што гэтыя цэлыя векавыя яліны нахіляюцца да зямлі і ломяцца ўшчэнт ад ветру. Унукі, каб паказаць сваю съмеласць, хацелі выйсьці з дому і пагуляць па лесе, паглядзець на гэты жудасна-прыгожы спэктакль, але дзед строгім позіркам вярнуў іх назад і сказаў: «Я б нікому ня раіў зараз выходзіць за дзвіверы. Сёньня Галяндзец Міхель ладзіць Ноч новага бервяна ў лесе».

Наймалодшыя зъдзівіліся; ім хацелася, каб дзед распавёў пра Міхеля, дый госьць, які, жывучы на tym баку, меў пра Галяндца даволі цьмянае ўяўленье, падтрымаў іх і запытаўся ў старога, што гэта за Mіхель і дзе ён жыве. «Ён гаспадар гэтага лесу, — адказаў стары, — і калі вы ў вашым веку гэтага ня ведаецце, то лепш вам сядзець дома ці, прынамсі, не заходзіць глыбока ў лясны гушчар. Добра, я распавяду вам пра Галяндца Mіхеля — тое, што ведаю сам, і тое, што кажа пра яго легенда. Сто гадоў таму не было на съвеце народу больш сумленнага за шварцвалльдцаў. Цяпер, калі ў нашым краі так шмат грошай, людзі сталі дрэннымі і не трymаюць слова. Маладыя людзі танчаць і гарланяць па нядзелях, ім і не ў галаве, што яны паводзяць сябе брыдка. І няхай зараз сам Галяндзец зірне ў нашае акно, я ўсё адно скажу, што гэта ён і толькі ён вінаваты ў tym, што ўсё так сапсавалася.

У тую пару, сто гадоў таму, жыў адзін багаты гандляр драўнінай. Ён меў шмат слуг і сплаўляў свае дрэвы далёка па Рэйне, ягоная справа квітнела, бо ён

быў разважлівы і разумны спадар. Адным вечарам да яго прыйшоў чалавек, якога гандляр ніколі да таго ня бачыў. Чалавек быў апрануты як звычайны шварцвальдзец, але быў больш чым на галаву вышэйшы за любога зь іх; ніхто нават уявіць сабе ня мог, што бываюць такія высачэзныя людзі. Незнёмы папрасіў плытніка ўзяць яго на працу, і калі гаспадар пабачыў, якога моцнага працаўніка ён можа прыдбаць, то, вядома ж, пагадзіўся. Яны дамовіліся наконт заробку, і, трэба сказаць, гаспадар ня быў расчараўаны ў навічку. На валцы лесу Міхель — так звалі асілка — працеваў за траіх; ён мог адзін падняць дрэва, якое іншыя здолелі б толькі ўшасыцярох. Праз паўгода Міхель прыйшоў да гаспадара і сказаў: «Я паўгода валіў лес, а зараз хачу паглядзець, куды ён пасыля гэтага адпраўляецца — што калі мне папрацаўцаць плытнікам?»

Гаспадар адказаў яму так: «Мне патрэбныя моцныя людзі тут, каб валіць дрэвы, і я не хачу цябе адпускаць, бо ты можаш не вярнуцца і знайсьці сабе працу ў іншым месцы, але ж няхай гэтым разам будзе па-твойму».

Плыт, на якім мусіў выправіцца ў дарогу Міхель, меў восем частак, і ў апошній былі самыя вялікія бэлькі. Але што адбылося? За дзень да адплыцця Міхель прыцягнуў яшчэ восем бэлек, такіх вялікіх і тоўстых, што ніхто ня ведаў і дагэтуль ня ведае, дзе ён іх узяў. Прычым прынес ён іх сам, на пляchoх, нібыта яны былі зусім лёгкімі кіёчкамі. Гандляра ўсё гэта дужа цешыла, бо ён адразу ж палічыў, за колькі можна прадаць такія бяrvёны. Але Міхель сказаў: «Гэ-

тыя бэлькі патрэбныя мне для плаваньня, на малых я далёка не даеду». Гаспадар хацеў падарыць Міхелю боты, якія носяць усе плытнікі, але асілак ня ўзяў іх, а прыцягнуў свае ўласныя — ніхто яшчэ ня бачыў такіх вялікіх ботаў: мой дзед казаў, яны важылі сто пфунтаў і былі пяць пфутаў вышынёй.

Плыт выправіўся ў шлях, і гэтаксама, як калісьці дрывасекаў, Міхель зъдзіўляў цяпер плытнікаў. Здавалася б, з-за велізарных бэлек плыт мусіў бы рухацца паволі — але не, ён ляцеў наперад па Нэкары, як страла. Калі ж рака рабіла паварот і плытнікі з усяе моцы імкнуліся ўтрымаць плыт на сярэдзіне, каб плынъ ня выкінула яго на пясок або мель, Міхель шторазу саскокаў у ваду і адным намаганьнем накіроўваў плыт направа або налева, туды, куды было трэба, так што ён сълізгаў далей па рачной роўніці без усялякае рызыкі. Калі ж плыт зноў апынаўся на простым адрэзку ракі, Міхель бег на пярэднюю частку плыта, дадаваў туды бярвёнаў, утыркаў адну са сваіх агромністых жардзінаў у жвір, адштурхоўваўся — і ад аднаго ягонага руху плыт ляцеў далей з такой хуткасцю, што берагі зь іхнымі дрэвамі і вёскамі, здавалася, праста прабягаюць міма. Нічога дзіўнага, што яны дабраліся да Кёльну, патраціўшы толькі палову таго часу, які зазвычай сыходзіць на такое падарожжа. У Кёльне яны меліся прадаць свой груз, але тут Міхель заяўіў: «Вы ўсе сапраўдныя гандляры і разумееце, што такое камэрцыя. Думаецце, жыхары гэтага гораду купляюць усю нашую драўніну для саміх сябе? Не, яны набываюць яе ў нас за паўцаны, а по-тym прадаюць яе галяндцам, за значна большыя гро-

шы. Давайце прадамо ў Кёльне самыя малыя бэлькі, а з астатнім таварам паплывем далей, у Галяндыю, і ўжо там зробім усё з сапраўднай выгодай. Што атрымаем звыш звычайнага кошту, зможем забраць сабе».

Так сказаў падступны Міхель, і ўсе плытагоны пагадзіліся зь ягонай прапановай. Адны, та-му што ім хацелася паглядзець на Галяндыю, іншыя дзеля грошай. Яны паплылі далей па Рэйне, Міхель кіраваў плытом і хутка прывёў яго ў Ротэрдам. Там за іхны груз прапанавалі ў чатыры разы больш, чым у Кёльне, а асабліва шмат грошай галяндцы аддалі за агромністывя бэлькі Міхеля. Калі шварцвальдцы пабачылі столькі манэтаў, яны ледзь ня страцілі розум ад радасыці. Міхель падзяліў здабычу: адна чвэрць ад прыбылку — гаспадару, усё астатнє плытнікам. Цяпер людзі Міхеля сядзелі па корчмах і тавэрнах з матросамі і іншай басотай, прапівалі і прайгравалі зароблене ў косьці і карты. З таго часу Галяндыя стала для шварцвальдзкіх хлопцаў чымсьці падобным да раю, а Галяндзец Міхель, як яго сталі называць, — іхным карапём. Гандляры лесам доўгі час нічога ня ведалі пра тое, як насамрэч адбываецца продаж іхнага тавару, і ў Шварцвальд непрыкметна прыйшлі з Галяндыі няправедныя гроши, брыдкая лаянка, кепскія звычкі, п'янства і азартныя гульні.

Галяндца Міхеля, праўда, ніхто з таго часу ня бачыў, але ён не памёр. Вось ужо сто гадоў ён шуміць і балюе ў лесе, і кажуць, што ён шмат каму з тae пары дапамог стаць багатым — але ж ня проста так, а ў абмен на тое, што чалавек аддае яму сваю душу. А больш я нічога не могу распавесыці. Але ж цалкам

ХАЛОДНАЕ СЭРЦА

магчыма, што ён і дагэтуль ходзіць па тым гушчары, дзе нельга секчы дрэвы, вышукваючы самыя прыгожыя і высокія яліны і валячы іх. Мой бацька некалі сам бачыў, як Міхель знайшоў такую, у чатыры абхопы, і зламаў яе лёгка, бы гэта быў трысънёг. У чые плыты ідуць потым гэтыя дрэвы, я ня ведаю. Але ж калі б я быў галяндзкім караблём — я б загадаў сустракаць Міхеля картэчай: бо кожнаму караблю, які пабудаваны з купленай у Міхеля драўніны, наканавана пайсьці на дно. Вось мяркуйце самі: мы шмат чуем пра тое, як тонуць караблі. Ну як жа можа вялікі, бы царква, карабель, бяз дай прычыны пайсьці на дно разам з усёй камандай і грузам? А вінаваты тут бэлкі Міхеля, якія, варта ім апынуцца на вялікай вадзе, выскокаюць, і карабель дае непапраўную цечу. Такая вось існуе легенда пра Галяндца Міхеля, і гэта чыстая праўда, што ўсё зло ў Шварцвальдзе прыйшло ад яго. О, ён любога можа зрабіць багатым! — дадаў нечакана стары. — Але ж я не хацеў бы ад яго дапамогі! Не хацеў бы я ўлезыці ў шкуру Тоўстага Эцэхія і Бамбізы Шлюркера, ды і Караля Танцораў таксама!»

Пакуль стары распавядалаў гэтую гісторыю, бура сціхла. Жанчыны запалілі лямпы і выйшлі, мужчыны далі Пэтэру Мунку, які зьбіраўся начаваць на лаўцы, набіты лісьцем мех, каб ён мог падкладыці яго сабе пад галаву як падушку, пажадалі яму добраў ночы і таксама разышліся па пакоях.

Ніколі яшчэ ў Пэтэра не было такіх цяжкіх сноў, як у тую ноч. Яму сыніўся вялізны, змрочны Галянд-

зец Міхель, які працягвае яму праз акно набіты грашыма кашалёк, і залатыя манэты ў ім ззвінелі так соладка; потым ён пабачыў Шклянога Чалавека, які сядзеў на вялізной зялёной бутэльцы, і Пэтэр выразна чуў той самы, ужо знаёмы яму съмех, які даносіўся тады, у гушчары, з-за яліны; і раптам аднекуль збоку акурат у самае вуха Пэтэра грымнула грубая песнья:

«Слаўны горад Ротэрдам!
Да халеры грошай там!..
Да халеры грошай
Там!»

Тады ён зноўку пачуў у сваім правым вуху вершык пра ўладара незьлічоных скарбаў у яловым лесе, і ціхі, ласкавы голас зашаптаў яму: «Дурань ты, дурань, Пэтэр-вугляр, ня можаш знайсьці такой простай рымы на слова «гадоў»! Ты ж нарадзіўся ў нядзелю, а дванаццатай! Рымуй жа, Пэтэр, рымуй!»

Ён крактаў, ён стагнаў у съне, ён намагаўся знайсьці гэтую рыму, але ж ніколі ў жыцці яму не даводзілася займацца такой справай, таму ўсё было марна. Калі ён прачнуўся на самым досьвітку, сон падаўся яму дзіўным. Ён сеў за стол, скрыжаваў рукі і стаў думаць пра тое нашэптванье, якое ўсё яшчэ стаяла ў ягоных вушах. «Рымуй, дурань, рымуй!» — казаў ён самому себе і шчоўкаў пальцам па сваім ілбе, аднак ніводная рымка так і не зьявілася. Ён усё яшчэ сядзеў пры стале і шукаў рыму, калі па вуліцы міма дома прайшлі трохлопцы і адзін зь іх блазнавата прасьпіваў:

ХАЛОДНАЕ СЭРЦА

«*Каб заслужыць тваю любоў,
Я зорку зъ неба
Дастаць гатоў,
Каб заслужыць тваю любоў,
Я ў гэты край прыйшо-о-оў!»*

Як бліскавіца, нешта пранеслася ў галаве ў беднага вугляра. Ён падхапіўся, выбег з дома і кінуўся ўсьлед за хлопцамі; на жаль, ён не запомніў словаў гэтай дурнаватай песьні. Пэтэр падскочыў да съпевака і грубавата схапіў яго за руку. «Пачакай, прыяцель, — сказаў Пэтэр, — зрабі мне ласку, прасьпявай яшчэ раз тое, што я толькі што чуў».

«А табе што з гэтага, хлопча? — адказаў гэты шварцвальдзец. — Я съплю що хачу, і адпусьці маю руку, а то...»

«Не, ты мусіш мне прасьпяваць!» — крыкнуў Пэтэр, раззлаваўшыся, і схапіў съпевака яшчэ мацней. Але двое другіх ня сталі доўга думаць, а накінуліся на Пэтэра з кулакамі і зьбілі яго ў горкі яблык, так што ён паваліўся на калені. «Вось цяпер ты атрымаў сваё, — сказаў яны, съмеючыся, — і запомні, хлопча: ніколі ня стой на дарозе ў такіх, як мы».

«Я запомню гэта, — адказаў з уздыхам Пэтэр, — але ўжо зараз будзьце так ласковыя, прасьпявайце мне тое, што я прасіў».

Хлопцы зноў пачалі кпіць зь яго і зьдзекавацца, але той, які съплю, усё ж з ухмылкай паўтарыў Пэтэру словаў; съмеючыся і гарланячы, кампанія рушыла далей.

«Прыйшоў! Цябе пабачыць я прыйшоў! — расласна прамовіў Пэтэр, спрабуючы прывесці сябе ў

ВІЛЬГЕЛЬМ ГАЎФ

нармальны выгляд; цяпер яму ўсё стала ясна. — Ну, Шкляны Чалавечак, мы з табой яшчэ пагаворым!» Ён вярнуўся да сваіх гаспадароў, забраў капялюш і кій, разьвітаўся з усімі і зноў рушыў у лес.

Ён ішоў павольна і намагаўся прыгадаць увесь вершык: усё складвалася цяпер проста цудоўна, і Пэтэр ажно падскочыў ад радасьці. Ён ужо амаль дайшоў да таго самага запаветнага гушчару, яліны становіліся ўсё вышэйшыя, лес абступаў Пэтэра ўсё шчыльней. Нечакана з-за ялін выйшаў агромністага росту чалавек у адзеньні плытніка, на плячы ў яго была бэлька, доўгая бы карабельная мачта. У Пэтэра Мунка падкасіліся калені, калі ён пабачыў, што чалавек паволі падыходзіць да яго. «Гэта ніхто іншы, як Галяндзец Міхель», — падумаў ён. Жахлівая постаць моўчкі абыйшла вакол яго, і Пэтэр спалохана касавурыўся на гэтага асілка. Ён быў на галаву вышэйшы за самага высокага чалавека, якога даводзілася бачыць Пэтэру, яго твар быў ня тое каб малады, але і не стары, і ўвесь у зморшчынах і складках. На Галяндцы Міхелі была палатняная куртка і агромністыйя боты, нацягнутыя на скураныя порткі, — тыя самыя, пра якія распавядаў учора стары.

«Пэтэр Мунк, што тыробіш тут, у гушчары?» — спытаў нарэшце гаспадар лесу ніzkім, грозным голасам.

«Добра га вам дня, зямляча, — сказаў Пэтэр Мунк, намагаючыся не выглядаць занадта напалоханым, але пры гэтым увесь дрыжэў. — Я вяртаюся праз лес дамоў».

ХАЛОДНАЕ СЭРЦА

«Пэтэр Мунк, — прамовіў Міхель і кінуў востры, страшны позірк на вугляра. — Дарога да твайго дома не ідзе праз гэты ельнік».

«Уласна, так, — сказаў Пэтэр. — Але сёньня съпёка, і я падумаў, што ісъці празь ельнік будзе прыемней».

«Ты хлусіш мне, вугляр Мунк! — прагрымеў Міхель. — Ты хочаш, відаць, каб я выцяў цябе гэтай бэлькай! Думаеш, я ня ведаю, што ты марыш пабачыць гэтага курдупеля! — дадаў ён ужо мякчэй. — Ну ідзі, ідзі, гэта было поўнае глупства з твайго боку, добра, што ты ня ведаў вершыка, ён скватны, гэты курдупель, і дае чалавеку няшмат, а каму дае, той жыве нявесела. Пэтэр, ты бедны дурань, і гэта мяне засмучае. Такі бадзёры, файны хлопец, толькі пачынаеш жыць — і вымушаны паліць вогнішчы, каб працаваць вугаль! Тым часам як іншыя вытрасаюць з рукавоў талеры і дукаты, ты ня можаш паставіць і пары пятакоў! Гэта ўбогае жыцьцё».

«Гэта праўда, — сказаў Пэтэр. — Убогае».

«Ну, мне гэта не даспадобы, — працягваў жудасны Міхель. — Я ўжо дапамог некаторым хлопцам вырвацца зь нядолі, так што ты ня першы, каму я працягваю руку. Скажы, колькі сотняў талераў табе трэба для пачатку?»

Галяндзец патрос манэтамі ў сваіх безразмерных кішэнях, і іхны звон гучай гэтаксама, як сёньня ўначы ў Пэтэравым сыне. Але сэрца Пэтэра загрукала спалохана і балюча ад гэтых словаў, яму стала блага, і Галяндзец Міхель не выглядаў на чалавека, які можа даць камусьці грошай проста так, з чыстага

спачуваньня, не запатрабаваўшы чагосьці наўзамен. Яму прыгадаліся загадкавыя слова старога пра багатых людзей, і, апанаваны няясным страхам і трывогай, ён усклікнуў: «Вялікі дзякую, спадару! Але я не хачу мець з вамі ніякіх справаў, мне шмат пра вас расказвалі», — і пабег адтуль што было моцы. Але Галяндзец ішоў побач зь ім, робячы велізарныя крокі, і, цяжка дыхаючы, казаў пагрозыліва: «Ты яшчэ вернесься, Пэтэр, ты прыйдзеш да мяне, гэта напісана на тваім ілбе, у тваіх вачах, ты нікуды не падзенесься. Не бяжы так хутка, тут ужо мяжа маіх уладаньняў». Але калі Пэтэр пачуў гэта і пабачыў недалёка раўчук, ён пабег яшчэ шпарчэй, так што і Міхель быў вымушаны паскорыць хаду, асыпаючы Пэтэра пагрозамі і пракляццямі — але тут вугляр заўважыў перад сабой раўчук і пераскочыў праз яго — Міхель кінуў у хлопца сваю бэльку, ды тая нібыта трапіла ў нябачны мур, раскалолася ў паветры і доўгі яе абломак ўпаў да ног Пэтэра.

Трыумфальна ён падняў яго, каб кінуць у Міхеля, які застаўся на tym баку, але бэлька ў ягонай руцэ ў момант зварухнулася і ператварылася ў зъмяю, якая, высунуўшы джалу і пабліскуваваючы вачыма, абвілася вакол цела Пэтэра. Яму ўдалося яе скінуць, аднак яна павісла на ягонай руцэ, пагойдваючыся, і яе галава набліжалася да твару Пэтэра. І тут нечакана і невядома адкуль з'явіўся глушэць, якісхапіў галаву зъмяі ў дзюбу, адараў яе і ўзыняўся ў паветра. Галяндзец Міхель, які назіраў за ўсім з таго боку раўчука, злосна залямантаваў, калі пабачыў, як мёртвая зъмяя падае долу.

ХАЛОДНАЕ СЭРЦА

Дрыжучы, зънясілены Пэтэр пайшоў далей. Сыцежка становілася ўсё вузейшай, лес наўкола — дзічэйшы, і неўзабаве хлопец выйшаў да агромністаем яліны. Зноў, як і ўчора, ён нізка пакланіўся нябачна-му Шкляному Чалавечку і звярнуўся да яго:

*«Вялікіх скарбаў уладар,
Табе належыць ўвесь гуничар,
Жывеш тут тысячу гадоў,
Цябе пабачыць я прыйшоў.»*

«Не зусім правільна, вугляр Пэтэр, — пачуўся мяккі, прыемны голас, — але калі ўжо гэта ты, дык трэба выходзіць». Хлопец зьдзіўлена агледзеўся: пад самай ялінай сядзеў малы, стary чалавечак, адзеты ў чорны камзол і чырвоныя панчохі, зь вялікім капелюшом на галаве. У яго быў адкрыты, добразычлівы твар, а валосьце барады тонкае, бы павуцінне. Дзіўным было і тое, што чалавечак курыў піпку зь сіняга шкла; калі Пэтэр падыйшоў бліжэй, то пабачыў, што і адзеньне, абытак і каплюшык чалавечка таксама былі шкляныя — пры кожным руху чалавечка яны пераліваліся, нібы былі яшчэ гарачыя.

«Ты спаткаў гэтага хама, Галяндца Міхеля? — спытаў чалавечак, дзіўна прыкашліваючы пры кожным слове. — Ён хацеў цябе напужаць, але я прагнаў ягоныя злыя чары, больш яны ня вернуцца».

«Так, спадар Лясны Скарбнік, — адказаў Пэтэр зь нізкім паклонам, — мне сапраўды было жудасна. Але вы ператварыліся ў глушца, які адкусіў зъмяі гала-

ву, і я дужа вам удзячны. Аднак я прыйшоў сюды, каб папрасіць у вас парады. Мне жывеца кепска і цяжка, праца вугляра не дае мне нічога, а я — я ж яшчэ малады, і вось падумаў, можа, зь мяне магло б атрымацца нешта лепшае, я часта бачу, чаго дасягнулі за кароткі час іншыя... Напрыклад, Эцэхіль або Кароль Танцораў — у іх грошай больш чым яловых іголак у лесе».

«Пэтэр, — сказаў чалавечак вельмі сур'ёзна і выпусціў воблачак дыму з сваёй піпкі. — Пэтэр, не кажы ні слова пра гэтых людзей. Яны здаюцца шчаслівымі, а насамрэч што ні год усё няшчасльнейшыя. Ты ня мусіш пагарджаць сваёй працаю. Твой дзед і твой бацька былі вартыя пашаны людзі і таксама займаліся вугалем, Пэтэр Мунк! Я спадзяюся, што зусім не любоў да марнаванья часу прывяла цябе сюды да мяне».

Пэтэра напалохала сур'ёнасьць Шклянога Чалавечка, і ён пачырванеў:

«Не, марнатраўнасьць і ляnota заслугоўваюць толькі асуджэння, спадар Лясны Скарбнік, але ж не асуджайце мяне толькі за тое, што мне хочацца чагосці лепшага. Быць вугляром — гэта зусім нікчэмна, іншая справа гутнікі, плытнікі, гандляры лесам, майстры гадзіннікаў, іх усе паважаюць».

«Пыха і ганарыстасць нікога не даводзяць да добра, — адказаў на гэта Шкляны Чалавечак ужо больш лагодна. — Дзіўны вы народ, людзі! Рэдка хто з вас задаволены tym, з чым ён нарадзіўся і ў чым выхаваны. Ну быў бы ты шкляром — дык цябе пацягне стаць гандляром лесам, а станеш гандляром — захо-

чаш быць на дзяржаўнай службе. Але згода, хай сабе: калі ты паабяцаеш мне сумленна працеваць, я дапамагу табе. Я клапачуся пра тых, хто нарадзіўся ў нядзелю — вядома ж, калі яны здольныя адшукаць мяне. Можаш загадаць тры жаданьні, я іх выканану, першыя два няхай будуць любыя, а трэцяе я магу аспрэчыць, калі яно будзе бязглаздым. Пажадай жа што-небудзь, Пэтэр, але прашу цябе: што-небудзь добрае і сапраўды карыснае».

«Ура! Вы сапраўдны Шкляны Чалавек, і нездарма вас называюць скарбнікам, вы ж ведаецце пра ўсе скарбы лесу! Ну, маё першае жаданьне будзе... Гэта будзе тое, чаго так прагне маё сэрца: хачу танчыць лепш за Карала Танцораў і мець заўжды ў карчме столькі грошай, колькі Тоўсты Эцэхіль!»

«Ты дурны пень! — сказаў Шкляны Чалавечак абурана. — Што за ідыёцкае жаданьне: умесь добра танчыць і мець гроши, каб прасаджваць іх за картамі! Табе ня сорамна, Пэтэр Мунк, так марнаваць тую ўдачу, якая цябе напаткала? Што дасьць табе і тваёй беднай маці тое, што ты будзеш добра танчыць? Нашто табе гроши, калі ты зьбіраесь раскідвацца імі ў карчме, як гэта робіць Кароль Танцораў? У цябе ж потым зноў нічога ня будзе ўвесы тыдзеня! Ну добра, яшчэ адно жаданьне я выканану, але ж глядзі: пажадай штосьці больш разумнае».

Пэтэр пачырванеў да самых вушэй і, трошкі падумаўшы, сказаў:

«Ну, я хачу яшчэ мець самую прыгожую і багатую гуту ва ўсім Шварцвальдзе, з усім абсталяваньнем, і гроши, каб яе ўтрымліваць».

ВІЛЬГЕЛЬМ ГАЎФ

«Больш нічога? — запытаўся Шкляны Чалавечак з заклапочаным тварам. — Больш нічога, Пэтэр?»

«Ну, яшчэ б добра га коніка... І павозку...»

«О, бязглазды вугляр Пэтэр! — закрычаў Шкляны Чалавечак і ў шаленстве так кінуў сваю піпку ў камель яліны, што яна раскалолася на сто аскепкаў. — Розуму, здаровага чалавечага розуму і разважлівасці ты мусіш пажадаць сабе, Пэтэр! Розуму і разважлівасці, а ня конікаў і каламажак! Ну добра, ня будзь такі сумны; зрэшты, мець гуту — ня-арэннае жаданьне, добрая гута, калі ёй правільна кіраваць, корміць людзей: і гаспадара, і працаўнікоў. Маючи сваю гуту, ты можаш стаць і разумным, і разважлівым, а конь і павозка ў такім выпадку зьявяцца ў цябе самі!».

«Але ж, спадар Скарбнік, — заўважыў Пэтэр, — я ж маю яшчэ адно жаданьне, вось і хацеў папрасіць наастачу розуму і разважлівасці, калі вы кажаце, што яны мне так патрэбныя.»

«Не, хопіць, — сказаў Шкляны Чалавечак, — няхай у цябе застанецца адно жаданьне, ты можаш трапіць калісьці ў такое становішча, калі будзеш вельмі рады магчымасці яго загадаць. А цяпер ідзі дадому, — дадаў лясны дух, — вось тут, — і ён выцягнуў з кішэні мяшечак, — тут дзіве тысячи гульдэнаў, табе хопіць, і не прыходзь больш да мяне па гроши, інакш я павешу цябе на самай высокай яліне, зразумеў? Тры дні таму памёр стары Вінкфрыц, у якога найлепшая гута ў Шварцвальдзе. Пойдзеш заўтра раніцай у ягоны дом і скажаш, што хочаш набыць яе. Паводзь сябе добра, працуй старанна, а я неўзабаве

ХАЛОДНАЕ СЭРЦА

наведаю цябе, пагляджу, як ідуць твае справы, і дапамагу добрай парадай, калі розуму табе хапаць ня будзе. Але ж я сур'ёзна кажу табе, Пэтэр, тваё першае жаданьне было памылкай; трymайся далей ад карчмы і яе заўсёднікаў, такія месцы і такія людзі яшчэ нікога не даводзілі да добра.». Пакуль Шкляны Чалавечак казаў усё гэта, ён вынуў новую шклянную піпку, набіў яе ігліцай і сунуў у свой маленькі бяззубы рот. Потым дастаў павелічальнае шкельца, падставіў яго пад сонечны прамені і закурыў. Працягнуўшы Пэтэру руку і даўшы яму на разывітаньне яшчэ некалькі добрых парадаў, Шкляны Чалавечак пачаў курыць усё хутчэй, зацягвацца ўсё мацней, усё большая клубы дыму ахутвалі яго — пакуль ён раптам ня зынік у воблачках, што пахлі сапраўдным галяндзкім тытуёнем і ўздымаліся да самых вершалінаў дрэваў.

Калі Пэтэр Мунк вярнуўся дахаты, ён знайшоў сваю маці ў вялікім горы: бо яна была ўпэўненая, што Пэтэра забралі ў салдаты. Ён аднак радасна распавёў ёй, што сустрэў у лесе старога сябра, які пазычыў яму грошай, каб Пэтэр мог кінуць сваю справу з вугалем і пачаць нешта больш выгоднае. Хаця ягоная маці ўжо трывала гадоў жыла ў хаце вугляра і звыклася з такім існаваньнем, яна таксама была зусім ня супраць усё зъмяніць, і калі Пэтэр падзяліўся зь ёй сваімі бліскучымі плянамі, яна сказала: «Што ж, як маці чалавека, які валодае цэлай гутай, я буду нечым іншым, чым праста суседкай Грэты і Бэты, і буду сядзець у царкве падчас імшы на пярэдняй лаўцы, дзе сядзяць самыя паважаныя людзі».

Неўзабаве яе сын уладкаваў усе справы з набыцьцём гуты, наняў папярэдне знайдзеных ім работнікаў і стаў ад відна да відна займацца шклом. Напачатку яму падабалася гэтае рамяство, ён рупліва кіраваў гутай, горда заходзіў туды, засунуўшы руکі ў кішэні, хадзіў туды-сюды, зазіраў у кожны куток, казаў з важным выглядам што-небудзь, з чаго рабочыя ўпотай съмяяліся, а ягоныя найвялікшай радасцю было назіраць, як выдзімаюць шкло. Почасту ён і сам наважваўся паспрабаваць і выдзімаў зь яшчэ мяккай масы дзіўныя фігуры. Аднак хутка яму надакучыла гэтая праца, і ён прыходзіў у гуту толькі на гадзінку, потым стаў зьяўляцца там раз на два дні, у рэшце рэшт ён пачаў наведваць сваё прадпрыемства толькі раз на тыдзень, і нанятыя ім рабочыя рабілі там што хацелі.

Прычынай усяго гэтага была карчма; у першую ж нядзелью пасля таго, як Пэтэр вярнуўся з лесу, ён выправіўся ў карчму: Кароль Танцораў ужо скакаў у залі для танцаў, а тоўсты Эцэхіль сядзеў і гуляў у косьці на адзін кронэнталер. Тады Пэтэр палез у кішэні, каб паглядзець, ці трymае Шкляны Чалавечак сваё слова, і пабачыў, што ягоныя кішэні ажно пухнуць ад золата і срэбра. Ногі Пэтэра гарэлі так, як гэта бывае, калі хочацца патанчыць, і калі першы танец скончыўся, Пэтэр запрасіў нейкую дзяўчыну і стаў круцляць зь ёй каля Карава Танцораў. Там, дзе Кароль Танцораў рабіў тры скокі, Пэтэр рабіў усе чатыры — ды прытым крокі ягоныя былі такія цудоўныя і грацыёзныя, а нагамі ён круціў так мудрагеліста і прыгожа, што ўсе гледачы былі ў захапленыні. Калі ж

у залі пайшла чутка, што Пэтэр ня так даўно набыў гуту, калі ўсе пабачылі, як ён кідае музыкантам падчас танцаў зэксбэцнеры, зьдзіўленню у карчме не было межаў. Адны вырашылі, што ён знайшоў у лесе скарб, іншыя, што ён атрымаў добрую спадчыну, але ўсе цяпер паважалі яго і лічыліся зь ім — толькі тamu, што ён меў гроши. У той самы вечар ён прайграў дваццаць гульдэнаў, і шторазу, калі ён лез у кішэні, знаходзіў там яшчэ сто талераў. Як толькі Пэтэр пабачыў, як яго ўсе шануюць, ён апынуўся на сёмым небе ад радасы і гордасы. Ён кідаў гроши жменямі, і казаў тым часам беднаму люду, што ён, Пэтэр Мунк, добра ведае, што такое жыць у бядоце, бо яго самога яна таксама калісьці душыла. Мастацтва Караля Танцораў ў момант паблякла перад мастацтвам Пэтэра, і Пэтэру прысвоілі тытул Імпэратара Танцаў. Самыя прадпрымальныя і азартныя гульцы ня ставілі на кон столькі, колькі Пэтэр, але ж яны і не прайгравалі столькі ж, колькі ён. И чым больш ён прайграваў, тым больш выйграваў. Усё было менавіта так, як і пажадаў Пэтэр у дамове з Шкляным Чалавечкам: ён хацеў, каб грошай у яго кішэнях заўжды было столькі ж, колькі ў Тоўстага Эцэхіля, і якраз Тоўсты Эцэхіль быў тым, каму Пэтэр шторазу прайграваў. И калі Пэтэр прайграваў дваццаць, трыццаць гульдэнаў, то роўна на столькі ж папаўняўся капітал у ягоных кішэнях. Усё больш і больш часу бавіў Пэтэр у гульні, не раўнуючы самы вялікі марнатраўца ў Шварцвальдзе, і хутка яго часыцей сталі называць Пэтэр-Гулец, чым Імпэратор Танцаў — бо ён гуляў сем дзён на тыдзень. Праз гэта ягоная гута прыйшла ў поўны заняпад, і вінаватая

ў тым была толькі Пэтэрара дурасьць. Шкла гута вырабляла столькі ж, колькі заўжды, але ж, набыўшы яе, Пэтэр забыў набыць веданьне таго, што трэба рабіць з таварам. Таму ён проста прадаваў яго за паўчаны гандлярам — абы расплаціцца з рабочымі.

Аднойчы ўвечары ён, як звычайна, ішоў з карчмы дадому і, нягледзячы на ўсё тое віно, якое выпіў, каб павесялець, думаў з жахам і сорамам пра занядбанасьць сваёй гуты. Раптам ён зауважыў, што нехта ідзе зь ім поруч: гэта быў Шкляны Чалавечак. Тут Пэтэра апанавала злосьць, ён вырашыў, што гэта лясны курдупель вінаваты ва ўсім: «Што там конік, што павозка? — закрычаў ён. — Што дае мне гэтая гута і ўсё маё шкло? Калі я быў бедным вугляром, я пачуваўся значна лепш, чым цяпер, і ня меў такіх турботаў. Цяпер я вымушаны са страхам думаць, калі прыйдзе чыноўнік і ацэніць маё масыць, каб аддаць яе крэдыторам, а мяне адправіць у астрог!»

«Вось як? — адказаў Шкляны Чалавечак. — Я вінаваты ў тым, што ты няшчасны? І гэта падзяка за маю дабрыню? Хто ж прымусіў цябе загадаць такое бязглаздае жаданье? Ты захацеў стаць гутнікам, ня ведаючы, куды будзеш прадаваць шкло? Хіба я не казаў табе, што ты мусіш быць асьцярожны з жаданнямі? Розуму, Пэтэр, розуму і разважлівасці — вось чаго табе не хапала.»

«Што розум, што разважлівасць! — усклікнуў Пэтэр. — Я такі ж разумны, як і іншыя. І зараз я гэта дакажу табе». З гэтымі словамі ён склікнуў Шклянога Чалавечка за руку і закрычаў: «Цяпер ты мой, ула-

дар скарбаў! І я хачу, каб ты выканаў маё трэцяе жаданьне, тое, якое ў мяне яшчэ захавалася. Зараз жа, на гэтым самым месцы гані сюды дзьвесьце тысяч талераў цвёрдай манэтай, а яшчэ дом і — а-а!!!» — закрычаў ён і затрэс рукой, бо Шкляны Чалавечак ператварыўся ў зіхатлівае гарачае шкло і апёк ягоную руку бы полымя. А самога Шклянога Чалавечка ён больш ня бачыў.

Яшчэ шмат дзён пасъля гэтага здарэння апечаная рука нагадвала Пэтэру пра ягоную няўдзячнасьць і ягоную бязглуздасць; потым, аднак, яму ўдалося заглушыць голас сумленья і ён запытаўся самога сябе: «Калі я прадам гуту і ўсё астатніе, мне застаецца яшчэ тоўсты Эцэхіль: пакуль у яго ў нядзелю ёсьць гроши, я таксама іх маю!»

Так, Пэтэр! Але калі ў Эцэхіля яны б раптам зьніклі? Так і адбылося аднойчы, і гэта быў цудоўны пралік Пэтэра. Была нядзеля, Пэтэр выправіўся ў карчму. Людзі, якія сядзелі там, павысоўвалі галовы ў акно. «Пэтэр-гулец прыехаў», — сказаў адзін, «Так, Імпэратор Танцораў, багаты гутнік», — сказаў другі, а трэці пакачаў галавой і прамовіў: «З такім багацьцем можна шмат сабе дазволіць, ды толькі ходзяць чуткі пра ягоныя даўгі, а ў горадзе я чую, што чыноўнікі больш не зьбіраюцца марудзіць з ацэнкай ягонай гуты». Тым часам Пэтэр важна павітаўся з наведнікамі, вылез з павозкі і крыкнуў: «Гэй, гаспадар, добры вечар, а тоўсты Эцэхіль ужо тут?» Нізкі голас адказаў яму: «Давай заходзь, Пэтэр, мы ўжо тут, пры картах, і занялі табе месца.» Пэтэр увайшоў, сунуў руку ў

кішэню: відаць, Эцэхіль сёньня быў багаты, бо кішэні ў Пэтэра аказаліся даверху напоўненыя манэтамі.

Ён сеў за стол да астатніх, пачаў гульню, то прайграваў, то выйграваў, і так яны гулялі, пакуль грамада ў карчме не пачала пакрысе зьбірацца дамоў — тады запалілі съятло, і гульня працягвалася. Нарэшце двое іншых гульцоў сказалі, што на сёньня ўжо хопіць і ім час ісьці да жонак і дзяцей. Пэтэр-гулец угаворваў Эцэхіля застацца, той доўга не пагаджаўся, але ў рэшце рэшт прамовіў: «Ну так і быць! Я зараз палічу свае гроши, і тады мы кінем косьці, стаўка пяць гульдэнаў, ніжэй ня ставім, бо гэта несур'ёзна». Ён дастаў кашалёк і знайшоў там сто гульдэнаў, так што і Пэтэр ведаў цяпер, якая су́ма ў ягоным распараджэнні. Але ўдача адварнулася ад Эцэхіля, ён прайграваў стаўку за стаўкай, і колькі 6 ён ні выкідваў, у Пэтэра шторазу выходзіла на два ачкі болей. Нарэште Эцэхіль паклаў на стол апошнія пяць гульдэнаў і сказаў: «Яшчэ адзін раз, а калі я і зараз прайграю, то ты, Пэтэр, пазычыш мне з твайго выйгрышу — сумленныя хлопцы павінны выручаць іншых, ці ня праўда?»

«Ды колькі хочаш, — сказаў Пэтэр, задаволены tym, што фартуна была сёньня на ягоным баку. — Хоць сотню гульдэнаў!» Тоўсты Эцэхіль патрос косьці і выкінуў пятнаццаць. «Ну, зараз пабачым!» — крыкнуў ён. Пэтэр, аднак, выкінуў васямнаццаць! «Вось і канец», — прагрымеў за ягонай съпінай нейкі дзіўна знаёмы голас.

Пэтэр азірнуўся. Агромністы і страшны, ззаду стаяў ніхто іншы, як Галяндзец Міхель. Зь перапуду

Пэтэр выпусьціў з рук выйграныя грошы, і яны ўпалі на падлогу. Але Тоўсты Эцэхіль ня бачыў Галяндца і гучна запатрабаваў, каб Пэтэр пазычыў яму дзесяць гульдэнаў, каб працягваць гульню. Як у съне, Пэтэр палез у кішэню, але нічога там не знайшоў, палез у другую, але і тая была пустая. Ён праверыў у куртцы, ды і там не было ні граша. Толькі цяпер ён прыгадаў сапраўдны сэнс свайго ўласнага жаданьня: заўжды мець столькі грошай, колькі мае пры сабе Эцэхіль. Усё зьнікла, як дым.

Гаспадар і Тоўсты Эцэхіль зьдзіўлена назіралі, як Пэтэр усё шукае і шукае грошы і нічога не знаходзіць, яны, вядома ж, не паверылі, што Пэтэр ня мае пры сабе ані гелера, і толькі калі самі абшукалі яго, пераканаліся, што гэта насамрэч так. Тады, разьюшыўшыся, яны сталі абвінавачваць Пэтэра ў tym, што ён папросту вядзьмак і выйграныя ім грошы даўно ляжаць у Пэтэра дома. Пэтэр абараняўся як мог, аднак марна: Эцэхіль паабяцаў распавесці ўсім у Шварцвалдзе, што за асоба Пэтэр Мунк. А карчмар сказаў, што заўтра ж ураныні пойдзе ў горад і падасьць заяву пра выпадак чараўніцтва — і тады, дадаў ён, Пэтэра спаляць на вогнішчы. Потым абодва накінуліся на Пэтэра, сарвалі зь яго куртку і выкінулі з карчмы.

Ніводнае зоркі не было ў небе, калі прыгнечаны Пэтэр вяртаўся дамоў, але ён здолеў усё ж пазнаць тую постаць, якая раптам зьявілася поруч і прамовіла: «Вось і ўсё, Пэтэр Мунк. Твайму ба-гацьцю і тваёй самавітасці прыйшоў канец. А я

ВІЛЬГЕЛЬМ ГАЎФ

ж папярэджваў цябе яшчэ тады, калі ты нічога не захацеў слухаць і ўцёк ад мяне да гэтага шклянога курдупеля. Цяпер ты бачыш, што значыць наплываць на руку, якая хоча табе дапамагчы. Але ў цябе ёсьць шанец паспрабаваць наноў, бо я спачуваю тваёй цяжкай долі. Яшчэ ніхто не пашкадаваў, што звярнуўся да мяне, і калі ты не забыў шлях, то заўтра ты зможаш пагаварыць са мной у tym самым гушчары. Табе застаецца толькі прыйсьці туды і паклікаць мяне!» Пэтэр зразумеў, хто зь ім гаворыць, але ж гэтым разам ён не адчуў жаху; моўчкі ён пакрочыў дамоў.

* * *

Калі раніцай у панядзелак Пэтэр прыйшоў у сваю гуту, там былі ня толькі ягоныя работнікі, але іншыя людзі, зь якімі ні ў кога няма асаблівай ахвоты сутыкацца: чыноўнік і трои судовыя выканаўцы. Чыноўнік пажадаў Пэтэру добрага ранку, ветліва спытаў, як добра ён спаў, а потым выцягнуў доўгі рэгістар, у якім былі пазначаныя ўсе Пэтэравы крэдыторы. «Вы можаце зь імі разьлічыцца ці не? — спытаў чыноўнік і строга зірнуў на Пэтэра. — І думайце хутчэй, бо ў мяне мала часу, а ў турме вы будзеце мець добрыя трои гадзіны». Пэтэр прызнаўся, што ня мае больш нічога, і дазволіў чыноўніку ацаніць ягоныя дом і двор, гуту і хлеў, павозку і коней; і калі чыноўнік і выканаўцы хадзілі вакол, правяралі ўсё і ацэнівалі, ён падумаў: «Да яловага гушчару недалёка, не дапамог мне маленъкі, дык чаму б не паспрабаваць шчасця зь *вялікім*». Ён пабег да дубровы, ды так шпарка, быццам судовыя выканаўцы гналіся за ім на ко-

нях. Калі ён прабягаў міма месца, дзе ўпершыню размаўляў з Шкляным Чалавечкам, то адчуў, нібыта яму на плячо легла нябачная рука, але ён вырваўся і пабег далей, на мяжу, месцазнаходжанье якой ён добра запомніў, і як толькі пракрычаў, амаль задыхнуўшыся: «Галяндзец Міхель, Галяндзец Міхель!», перад ім ужо стаяў асілак-плытнік сваёй бэлькаю на плячы.

«Прыйшоў? — прамовіў Міхель са съмехам. — Яны што, зьдзерлі зь цябе скурэ і хочуць прадаць яе тваім крэдыторам? Ну, супакойся, усё тваё гора, як я ўжо казаў, — ад гэтае шкляное дурылкі, ад гэтага крывадушніка. Калі дорыш нешта, то трэба сапраўды дарыць, а ня дурыць людзям галовы, як гэты жмінда. Хадзем, — сказаў Міхель і павёў яго праз лес. — Хадзем да мяне, там паглядзім, ці зможам мы аб нечым дамовіцца».

«Дамовіцца? — падумаў Пэтэр. — Што яму ад мяне трэба, і што я здолею зь яго вытаргаваць? Ён хоча, каб я паслужыў яму, ці што?» Яны прайшлі спачатку па стромай лясной съцяжыне і адразу ж апынуліся ў цёмнай, глыбокай, абрывістай цясьніне, Галяндзец Міхель скакаў па скалах, нібы яны былі проста прыступкамі мармуровае лесьвіцы, а Пэтэр страціў бы прытомнасць, калі б пры спуску Міхель ня стаў раптам вялізным, бы вежа, і не працягнуў бы яму руку — доўгую, як мачта, з далоняй велічынёй са стол у карчме, ды ня крыкнуў голасам, страшным нібы званы съмерці: «Сядай сюды і трymайся за пальцы, тады не ўпадзеш!» Пэтэр, дрыжучы, сеў, як яму было загадана, і ўхапіўся за вялікі палец асілка.

ВІЛЬГЕЛЬМ ГАЎФ

Яны ішлі ўсё далей, усё глыбей, але, насуперак ча-каньням Пэтэра, цямней не становілася, наадварот, дзённае съвято ярчэла, і хутка Пэтэр ужо ня мог яго трываць. А Галяндзец Міхель, чым далей ён нёс Пэтэра, зноў пачаў меншаць і вось ужо ён стаяў, таго са-мага памеру, як і раней, перад домам, такім жа про-стым і ладным, як у багатых сялянаў у Шварцваль-дзе. Пакой, у які Галяндзец увёў Пэтэра, нічым не адрозніваўся ад пакояў іншых людзей, хіба што адзінотай, якая ў ім панавала.

Драўляны гадзіньнік на съцяне, вялізная каф-лянная печ, шырокія лаўкі, посуд былі тут такія са-мыя, як і паўсюль. Міхель паказаў Пэтэру на месца за столом, потым выйшаў і вярнуўся са збанам віна і шклянкамі. Ён наліў — і вось яны ўжо размаўлялі пра тое і пра сёе, і Галяндзец распавядаў Пэтэру пра радасьці съвету, пра чужкія далёкія краіны, пра пры-гожыя гарады і рэкі, і Пэтэр, які пад канец зноўку замаркоціўся, таксама падзяліўся з Галяндцам сваімі думкамі.

«Калі ты маеш ва ўсім сваім целе съмеласьць і моц нешта прадпрыняць, то нейкія два ўдары сэрца мо-гуць прымусіць цябе задрыжэць і адступіць; а тады бывай гонар, — сказаў на гэта Галяндзец Міхель. — Прыкра, што разумны хлопец мусіць турбавацца пра такую нікчэмную рэч, як грукат сэрца. Хіба ты ад-чуваеш галавой, калі нехта назаве цябе хлусам або нягоднікам? Або, можа, гэта страўнік баліць, калі, скажам, чыноўнік выкідае цябе з твайго ўласнага до-му? А што ж? Скажы, Пэтэр, дзе ты адчуваеш боль у такіх выпадках?»

ХАЛОДНАЕ СЭРЦА

«У сэрцы», — адказаў Пэтэр і прыціснуў руку да грудзей, пад якімі калацілася, нібы спалохаўшыся чагосьці, ягонае сэрца.

«Не крыўдуй, але ты выкінуў шмат сотняў гульдэнаў на розных жабракоў і іншы зброд. Навоста, якая карысьць табе з гэтага? Яны жадалі шчасця тваёй души і здароўя твайму целу. Дык хіба ж ты стаў ад гэтага здараўейшы? Лепш бы ты ў такім выпадку аддаў бы палову тых грошай лекару. А шчасце? Добрае гэта шчасце, калі цябе выганяюць і забіраюць тваю маёмыць! І што ж гэта прымушала цябе лезьці ў кішэні па манэту кожны раз, калі жабрак працягваў табе свой падраны капялюш? Тваё сэрца, сэрца, зноў гэтае сэрца! Ня вочы, не язык, ня рукі і ня ногі — сэрца! Ты, як кажуць, шмат прымаеш блізка да сэрца».

«Але ж як можна прымусіць яго не балець? Я штотразу стараюся зрабіць так, каб яно маўчала, а яно ўсё адно грукае і робіць мне балюча».

«Дурнічка! — усклікнуў Міхель і зас্মяяўся. — Вядома, ты, небарака, нічога ня можаш зрабіць з ім; але аддай мне гэтую грукатлівую штуку, і пабачыш тады, як добра безъ яе жывецца».

«Маё сэрца — аддаць вам? — ускрыкнуў Пэтэр з жахам. — Ды я памру тады на месцы! Ніколі гэтаму не бываць!»

«Так: калі ты даверыш такую апэрацыю спадару хірургу, то сапраўды памрэш. Аднак у мяне ўсё інакш. Хадзі вось сюды і пераканайся сам». Сказаўшы гэта, Міхель падняўся, адчыніў дзвіверы ў іншы пакой і запрасіў Пэтэра ўвайсьці. Сэрца Пэ-

тэра сутаргава съціснулася, калі ён пераступіў патрог, але ён не звярнуў на гэта ўвагі, бо дзіўны выгляд пакоя моцна яго ўразіў. Драўляныя паліцы былі застаўленыя шклянкамі, напоўненымі празрыстай вадкасцю, і ў кожнай з гэтых шклянак ляжала сэрца. На некаторых былі прыклёены цэтлікі, а на цэтліках напісаныя імёны — Пэтэр зь цікавасцю стаў чытаць і жахнуўся: ён пабачыў імя таго чыноўніка, які прыйходзіў ацэньваць яго маёмыць, імёны Тоўстага Эцэхіля і Карава Танцораў, імя вярхоўнага судзьдзі... Тут былі сэрцы шасьці ліхвяроў, восьмі афіцэраў, тры сэрцы біржавых маклераў... Каравей, цэлая калекцыя сэрцаў найпаважнейшых людзей з усяго навакольля.

«Глядзі! — прамовіў Галяндзец Міхель. — Усе гэтыя людзі пазбавіліся страхаў і клопатаў, ніводнае з гэтых сэрцаў ня б'еца больш баязьліва і ўсхвалявана, і кожны зь іх былых уладальнікаў рады, што выгнаў са свайго дома такога беспакойнага госьця».

«Але што яны носяць у грудзях замест сэрцаў?» — спытаў Пэтэр, у якога ад усяго, што ён убачыў, закружилася галава.

«А вось гэта», — адказаў Міхель і працягнуў Пэтэру нешта, што ён выдастаў толькі што з шуфляды. *Каменнае сэрца.*

«Як гэта? — сказаў Пэтэр, ня ведаючы, куды яму падзецца ад позірку, які поўзаў па ягоных грудзёх. — Сэрца з мармуру? Але паслухайце, спадару Міхель, гэта ж павінна быць дужа халоднае сэрца».

«Вядома, але гэта прыемная прахалода. Чаму гэта сэрца абавязкова мусіць быць цёплае? Зімой ягонае цяпло табе нічога ня дасьць, узімку лепш выпіць добрае вішнёўкі, каб сагрэцца; а ўлетку, калі задуха і сыпёка — о, ты ня ведаеш, як прыемна мець летам у сваім нутры халоднае сэрца. І, як я ўжо казаў, ні страху, ні жаху, ні дурнога спачуванья, ні іншага глупства — нічога ня грукае ў грудзёх».

«І гэта ўсё, што вы мне можаце прапанаваць? — спытаў нясьмела Пэтэр. — Я спадзяваўся атрымаць гроши, а вы даяце мне камень».

«Ну, я мяркую, што ста тысяч гульдэнаў табе на першы раз хопіць. Калі будзеш абачліва іх траціць, то неўзабаве станеш міліянэрам!»

«Сто тысячаў? — усклікнуў Пэтэр радасна. — Ну, у маіх грудзёх грукае ўжо зусім моцна, ды неўзабаве мы скончым з гэтым. Добра, Міхель; давай мне гроши і свой камень, і можаш забраць дурную трывогу зь яе нары».

«Я ведаў, што ты разумны хлопец! — прамовіў Міхель, па-сяброўску ўсыміхаючыся. — Хадзем, нальем сабе яшчэ і я адлічу табе твае гроши».

Яны зноў селі за стол і пілі, пакуль Пэтэра не адолеў глыбокі сон.

...Пэтэр Мунк прачнуўся ад гуку паштовага ражка і ўбачыў, што ён сядзіць у прыгожай карэце і едзе па шырокай дарозе. Калі ён высунуўся з акна, то зразумеў, што Шварцвальд ляжаў у блакітнай смузе далёка за ягонай сыпінай. Спачатку ён не даваў веры таму, што гэта сапраўды ён, Пэтэр Мунк,

ВІЛЬГЕЛЬМ ГАЎФ

сядзіць у гэтай прыгожай карэце; ды і вонката ягоная была зусім іншай, чым тая, у якой ён быў учора; але ён памятаў усё, што зь ім адбылося, так ясна, што адкінуў прэч сумневы і ўсклікнуў: «Ды не, гэта я, Пэтэр Мунк, і ніхто іншы!» Уласны выгляд прыводзіў яго ў захапленыне, ён ганарыўся, што не адчувае ніякае туті, пакідаючы ўпершыню ў жыцьці сваю радзіму, лясы, дзе ён так доўга пражыў, дзе ён гадаваўся; нават съяза не выкацілася зь ягоных вачэй, калі ён падумаў пра сваю маці, якая заставалася жыць у нядолі і безь ніякае падтрымкі, нават уздыху не вырвалася зь ягоных грудзей. Яму было ўсё адно. «Ах, ну так, — сказаў ён тады, — сълёзы і ўздыхі, настальгія і туга ідуць жа з сэрца, і дзякую Галяндцу Міхелю: маё, на шчасьце, халоднае і зроблена з каменю».

Ён паклаў руку на свае грудзі, там было ціха і нічога не варушылася. «Калі ён трymae слова з грашыма гэтаксама, як з сэрцам, то я вельмі ўсьцешуся!» — прамовіў ён і стаў дасьледаваць сваю карэту. Ён знайшоў шмат адзеньня самага рознага фасону і кшталту, але грошай не было; нарэшце Пэтэр стаў шукаць па кішэнях і адшукаў шмат тысяч талераў у манэтах і банкнотах, якія прымалі ва ўсіх вялікіх гарадах. «Цяпер усё так, як я хацеў», — падумаў ён і ўсеўся зручней у куце карэты, якая везла яго ў далёкае падарожжа.

Два гады ён катаўся па съвеце, глядзеў у вокны сваёй карэты на дамы абапал вуліцаў, а калі яны спыняліся, то ён бачыў адно шыльду свайго гатэ-

лю; ён загадваў вазіць яго па горадзе, паказваць яму мясцовыя славутасыці, але што гэта: нічога ня радавала яго, ні карціны, ні прыгожыя будынкі, ні музыка, ні танцы, ягонае сэрца нічога не кранала, і вочы і вушки Пэтэра былі як анямелья перад любой пекнатаю. Нічога не выклікала ў ім водгуку, у жыцьці ягоным былі толькі ежа, напоі і сон, так і вандраваў ён бяз мэты па съвеце, набіваў сабе бруха ласункамі і спаў. Праўда, часам ён прыгадваў, што ён быў больш шчасльівы і вясёлы, калі быў бедны і працаваў, каб зарабіць сабе на хлеб. Тады, даўней, яго кранаў кожны прыгожы від, краналі музыка і танцы, тады ён радаваўся простай ежы, якую маці прыносіла яму да вогнішча. Калі ён думаў пра ўсё сваё мінулае, то яго апаноўвала дзіўнае пачуцьцё, што ён цяпер ня здольны съмяяцца, а раней жа ён съмяяўся нават з самых немудрагелістых жартаў; цяпер, калі іншыя съмяяліся, ён толькі і мог, што ветліва расцягнуць вусны, але яго сэрца — яно не съмяялася разам з ім. Ён адчуваў, што стаў надзвычай спакойным, але задаволеным ён не пачуваўся. У яго не было насталгіі па дому або смутку — але былі спустошанасыць, перасыць, бязрадаснае жыцьцё, што і прымусіла яго ўрэшце вярнуцца.

Калі ён праехаў Штрасбург і пабачыў цёмныя лясы сваёй радзімы, калі ён зноў змог зірнуць на моцныя постасці і дабрадушныя, верныя твары шварцвальдцаў, калі ён зноўку пачуў адрывістую, суворую, але мілагучную родную гаворку, то нібыта зноў адчуў унутры сваё сэрца, бо кроў яго заструменіла па жылах хутчэй, — і тут ён мусіў заплакаць ад радасыці,

ВІЛЬГЕЛЬМ ГАЎФ

але не — як ён мог марыць пра гэта, ён жа меў каменнае сэрца; а камень, як вядома, мёртвы і ня можа ні плакаць, ні съмяяцца.

Першы свой візит ён зрабіў да Галяндца Міхеля, які прыняў яго з той жа гас্তыннасцю. «Міхель, — сказаў яму Пэтэр, — я шмат павандраваў па съвеце і пабачыў усё што можна, але ўсё гэта лухта, я адчуваў толькі сум. Увогуле, вашая каменная рэч, якую я нашу ў грудзёх, ахоўвае мяне ад многіх пошасцяў: я ніколі не злуюся, ніколі не бываю ў журбе, але я ніколі і ня радуюся, і гэта так, быццам бы я жыву толькі напалову. Не маглі б вы зрабіць каменнае сэрца больш адчувальным, а лепш за ўсё — аддайце мне маё старое, я звыкся зь ім за дваццаць пяць гадоў, і калі яно часам і робіць дурноцьце, гэта ўсё ж было бадзёрае і радаснае сэрца».

Лясны прывід змрочна і горка засъмяяўся: «Калі ты аднойчы памрэш, Пэтэр Мунк, — адказаў ён, — тады ня трэба будзе па ім сумаваць, тады ты зможаш атрымаць назад сваё мяккае, чульлівае сэрца, і зможаш адчуць, што яно прыносіць: радасць ці боль; але тут, у гэтым жыцці, яно ўжо ня можа быць тваім! Так, Пэтэр, ты шмат павандраваў, ды з такім падыходам, як у цябे, табе ніколі не атрымаць карысыці ад падарожжаў. Пасяліся дзе-небудзь у лесе, пабудуй дом, ажаніся, вядзі гаспадарку. Табе не хапае працы, бо калі ты не працуеш, то табе, бач ты, сумна, і ты валіш усё на ні ў чым не вінаваты каменны ворган». Пэтэр пабачыў, што Міхель мае рацыю, што яго, Пэтэра, праста гняце марнатраўнае жыццё, і вырашыў

ХАЛОДНАЕ СЭРЦА

стаць самым багатым чалавекам у краіне. Міхель уручыў яму яшчэ сто тысяч гульдэнаў і разьвітаўся зь ім як са старым сябрам.

Неўзабаве па Шварцвальдзе папаўзылі чуткі, што вугляр Пэтэр, ці Пэтэр-гулец, зноў зьявіўся і што ён стаў яшчэ багацейшы, чым быў. Усё пайшло па старому: калі ён быў жабраком, усе яго зракліся, а цяпер, калі ён аднойчы вечарам у нядзелю прыехаў у карчму, кожны лічыў сваім абавязкам парукацаца зь ім, пахваліцъ ягонага каня, распытаць пра ягоныя падарожжы. А калі ён сеў гуляць з Тоўстым Эцэхілем, то ўсе за сталом ставіліся да ягонай персоны з такой самай павагай, як і раней. Цяпер ён больш не займаўся шклом, а распачаў гандаль лесам, але гэта было толькі для выгляду. Ягонымі асноўнымі заняткамі сталі ліхварства і продаж збожжа. Палова Шварцвальду залезла да яго ў пазыку, але ж ён пазычаў толькі пад дзесяць працэнтаў. Збожжа Пэтэр прадаваў бедным, тым, хто ня здольны быў заплаціць адразу — але прадаваў па кошце ўтрайа вышэйшым. З чыноўнікам яны сталі добрымі сябрамі, і калі спадару Мунку нехта ня мог заплаціць у прызначаны дзень, то чыноўнік ехаў са сваімі людзьмі ў дом небаракі, ацэньваў дом і маёмысць, а сям'ю выганяў у лес. Напачатку гэта ўсё трохі непакоіла Пэтэра: натоўпы бедных стаялі пад ягонымі дзвярмі, мужчыны малілі Пэтэра даць ім адтэрміноўку, жанчыны намагаліся хапіць б неяк зъмякчыць каменнае сэрца, дзеці з плачам прасілі кавалачак хлеба. Але калі Пэтэр завёў пару

аўчарак, гэтая кашэчая музыка, як ён называў мольбы няшчасных, умомант сьціхла: варта было яму сьвіснуць сваім сабакам, жабракі адразу ж з крыкамі разъбягаліся. Але больш за ўсё праблемаў стварала яму адна «старая баба». Гэта была ніхто іншая, як фраў Мунк, маці Пэтэра. Яна жыла ў вялікай бядоце, калі іхны дом і двор пайшлі з малатка, а яе сын, калі ён вярнуўся з-за мяжы багатым чалавекам, не хацеў на яе нават глядзець. Часам яна прыходзіла, абапіраючыся на драўляны кій, старая, слабая і згорбленая, да Пэтэравага дому. Увайсьці яна не наважвалася — аднойчы ён яе ўжо прагнаў, але ёй было балюча жыць на міласціну ад чужых людзей, калі ўласны сын мог ёй забясьпечыць спакойную, бязьбедную старасць. Аднак каменнае сэрца Пэтэра ні разу не зварухнулася ад погляду на бледны, з маленства знаёмы твар, на ўмольныя вочы, на сухія, зморшчаныя рукі, на зьнясілене цела; калі аднойчы ў суботу яна зноў пагрукала ў дзъверы, ён з бурчэньнем дастаў зэкспендер, загарнуў яго ў паперу і перадаў ёй праз слугу. Ён чуў яе дрыготкі голас за дзьвярыма, чуў, як яна дзякавала і зычыла яму ўсяго найлепшага ў гэтым жыцьці, чуў, падкраўшыся да дзьвярэй, як жахліва яна кашляе, але ён думаў толькі пра тое, што змарнаваў цэлы зэкспендер.

Нарэшце Пэтэр надумаў ажаніцца. Ён ведаў, што любы бацька ў Шварцвальдзе ахвотна аддасць за яго сваю дачку. Але яму было цяжка зрабіць выбар, бо ён ведаў, што на шалях ягоная ўдача і ягоны розум. Таму ён аб'езьдзіў на кані ўсё навакольле, вы-

ХАЛОДНАЕ СЭРЦА

глядаючы сабе нявесту, і ніводная шварцвальдка не падавалася яму дастаткова прыгожай. У рэшце рэшт, наведаўшы ўсе залі для танцаў ва ўсіх корчмах, ён аднойчы пачуў, што найпрыгажэйшай і найпрыстойнейшай ва ўсім лесе была дачка аднаго беднага дры-
васека.

Яна жыла ціха і съціпла, рупліва даглядала бацькоўскі дом і ніколі не паказвалася на танцах, нават на тройцу і храмавае съвята. Калі Пэтэр даведаўся пра гэты цуд Шварцвальду, ён вырашыў прапанаваць ёй руку, распытаў, дзе яна жыве, і паехаў да яе дому. Бацька прыгажуні Лізбэт вельмі зьдзівіўся госьцю, але ён быў проста агаломшаны, калі пачуў, што ягоны госьць — багач Пэтэр Мунк, які хоча стаць яму зяцем. Ён не раздумваў доўга, бо меркаваў, што цяпер беднасьці і турботам прыйдзе канец, нават не спытаўшы дачку пагадзіўся на прапанову Пэтэра — і добрая дзяўчына безь пярэчаньня стала неўзабаве жонкай спадара Мунка.

Але ўсё пайшло не зусім так, як яна марыла. Яна добра спраўлялася са сваімі хатнімі абавязкамі, аднак не магла дагадзіць спадару Пэтэру: Лізбэт спачувала бедным людзям, і паколькі яе муж быў багаты, то маладая жанчына не лічыла за грэх даць жабрачцы пфэніг або наліць чарачку старому. Аднак калі спадар Пэтэр аднойчы заўважыў гэта, то зірнуў на яе сувора і груба сказаў:

«Чаму гэта ты марнуеш маю маёмасць на жабракоў і абарванцаў? Хіба ты прынесла нешта ў гэты дом, каб раздаваць падарункі направа і на-

лева? З тваім бацькам ты ня мела нават гарачага супу, а тут раскідаеся грашыма, як княжна? Яшчэ раз зробіш гэта — паспытаеш майго кулака!» Пасьля такіх словаў прыгажуні Лізбэт нічога не засталося, як толькі плакаць у сваім пакоі над жорсткасьцю мужа; ёй усё часьцей хацелася вярнуцца ў бедны дом свайго бацькі, гэта было лепш, чым жыць з багатым, але сквалным і бессардэчным Пэтэрам. Ах, ведала б яна, што ягонае сэрца з мармуру і што ён быў няздолны пакахаць ні яе, ні кагосыці іншага зь людзей — тады б яна не дзівілася ягонай жорсткасьці. І калі яна сядзела цяпер перад дзвіярыма, а ў гэты час да яе падыходзіў жабрак і, зъняўшы капялюш, прасіў аб міласыціне, то яна толькі заплюшчвала вочы, каб ня бачыць чалавечася нядолі, і съціскала рукі, каб не дастаць міжволі з кішэні кройцэр і не аддаць яму. У выніку сталася так, што па лесе пайшла пагалоска: жонка Мунка яшчэ больш сквалная за свайго мужа.

Аднойчы фраў Мунк сядзела ля брамы і ціхенька сьпявала нейкую песенку; было пагодна, і яе муж якраз паехаў у поле. На вуліцы з'явіўся стары чалавек зусім малога росту, які цягнуў вялікі мех, і Лізбэт здалёк пачула, як ён стомлена крэкча. Яна са спачуваньнем паглядзела на старога і падумала, што нельга так нагружаць чалавека такога веку.

Тым часам стары падыўшоў бліжэй, і калі ён апынуўся насупраць фраў Мунк, то ледзь не паваліўся пад цяжарам меха. «Будзьце літасыцівыя, добрая фраў, — сказаў ён, — дайце старому чалавеку глыток вады, я паміраю і не могу ісьці далей».

«Але вам ня варта ў вашым веку цягаць такія цяжэзныя рэчы», — сказала Лізбэт.

«Я працую наслішчыкам, каб не памерці з голаду, — адказаў стары. — Але адкуль такой багатай жанчыне, як вы, ведаць, якой балючай можа быць беднасьць і як цудоўна асьвяжае глыток звычайнай вады ў такую съпёку».

Калі Лізбэт пачула гэта, яна пасьпешліва кінулася ў дом, узяла з паліцы збан і напоўніла яго вадой. Але калі яна вярнулася і ўжо зьбіралася даць старому напіцца, то ўбачыла, як ён, зъняможаны, сядзіць на сваім меху — і тады сэрца яе перапоўнілася шкадаваньнем: яна падумала, што муж нічога не даведаецца, паставіла збан, узяла кубак, напоўніла яго віном, паклала зьверху лусту хлеба і працягнула ўсё гэта наслішчыку. «Вось, я думаю, віно будзе вам больш да смаку, — сказала яна. — Але піце ня так хутка, і ежце хлеб».

Стары глядзеў на яе зь вялікім зьдзіўленьнем, ажно пакуль у вачох ягоных не зявіліся сълёзы, ён выпіў віно і прамовіў:

«Я зусім стары, але бачыў за сваё жыццё мала людзей, якія былі б такімі добрымі да бедных і ахвяравалі б свае дарункі так сардэчна і высакародна, як вы, фраў Лізбэт. Пэўне ж, вам аддзячыцца на гэтай зямлі, такое сэрца не павінна застацца без узнагароды».

«Узнагароду яна атрымае зараз жа», — пачуўся жахлівы голас, і калі яны азірнуліся, то пабачылі спадара Пэтэра, твар якога быў пунсовы ад злосыці.

«Ты наліваеш маё добрае віно жабракам і даеш усялякім абарванцам піць з кубка, зь якога п’ю я?

На, атрымай сваю ўзнагароду!» Фраў Лізбэт упала да яго ног і прасіла дараваць ёй, але каменнае сэрца было няздолынае дараваць, Пэтэр разъярнуў пугу, якую трymаў у руцэ, і выцяў жонку драўлянай ручкай па прыгожым ілбе, ды так, што яна непрытомная ўпала на рукі старога. Калі Пэтэр пабачыў гэта, ён як быццам скамянуўся з таго, што зрабіў; ён нахіліўся паглядзець, ці жывая яшчэ Лізбэт, але стары прамовіў падазрона знаёмым голасам: «Не турбуйся, вугляр Пэтэр, яна была самай прыгожай і любімай кветкай ва ўсім Шварцвальдзе, але ты зынішчыў яе, і яна ўжо ніколі не расцьвіце!»

Шчокі Пэтэра зьмяялелі і ён сказаў: «Дык гэта вы, спадар Скарбнік? Ну, што здарылася, тое здарылася, нічога не папішаш. Я спадзяюся, вы не заявіце на мяне ў суд як на забойцу».

«Няшчасны! — адказаў Шкляны Чалавечак. — Думаеш, я буду задаволены, калі адпраўлю тваю съмаротную абалонку на шыбеніцу? Не зямнога суду ты мусіш баяцца, але іншага, значна больш строгага. Бо ты прадаў сваю душу д'яблу».

«І сэрца прадаў таксама? — закрычаў Пэтэр. — Дык ніхто не вінаваты ў гэтым, апрача цябе і тваіх фальшывых багацьцяў! Ты, ашуканец, увёў мяне ў зман, ты вымусіў мяне шукаць ішчасыця ў іншых, і на табе ляжыць уся адказнасць!» Ледзь ён пасьпей вымавіць гэта, Шкляны Чалавечак пачаў расці і надзімацца, і хутка стаў высокім і шыракаплечым, вочы яго сталі памерам з талеркі, а рот — як печ, і ў ім бліснула полымя. Пэтэр кінуўся на калені, і нават каменнае сэрца не магло перашкодзіць таму, што цела

яго задрыжэла, бы асіна. Лясны дух усадзіў свае вос-
трыя, як у каршука, кіпці ў карак Пэтэра, закружыў
яго, быщцам віхор сухую лістоту, і кінуў на зям-
лю, так што ў Пэтэра затрашчалі рэбры. «Чарвяк! —
усклікнуў лясны дух грамавым голасам. — Я мог бы
расплюшчыць цябе, калі б захацеў, бо ты наважыўся
блюзынерыць перад самім гаспадаром лесу. Але дзя-
куй гэтай мёртвай жанчыне, чарвяк, дзякую ёй — я
даю табе восем дзён часу: калі ты ня выправісься, я
вярнуся і раскрышу твае косткі — і ты пойдзеш про-
ста ў пекла з усімі тваімі грахамі!»

Быў ужо вечар, калі некалькі мужчын, што
праходзілі міма, заўважылі Пэтэра Мунка, які ляжаў
на зямлі. Яны агледзелі яго, праверылі, ці дыхае, але
доўга не маглі зразумець, жывы Пэтэр ці не. Урэш-
це яны занесълі яго ў дом і апырскалі халоднай ва-
дой. Толькі тады Пэтэр зноў задыхаў, застагнаў і
расплюшчыў вочы, агледзеўся вакол і спытаў, дзе яго
ジョンка Лізбэт, але ніхто яе ня бачыў. Ён падзякаваў
мужчынам за дапамогу і стаў шукаць па ўсім дому,
але Лізбэт не было ні ў склепе, ні на гарышчы, і зна-
чиць, тое, што здавалася Пэтэру жудасным сном, бы-
ло насамрэч горкай праўдай. Як толькі ён застаўся
адзін, яго сталі наведваць дзіўныя думкі; ён нічога не
баяўся, бо сэрца ў яго было халоднае, але калі думаў
пра съмерць жонкі — то ўяўляў сабе ўласную съмерць,
як ён адыйдзе ў пекла, маючи пры сабе такі цяжар:
сълёзы бедных людзей, тысячи іх маленяняў, якія не
маглі зъмякчыць яго халоднае сэрца, крыкі жабракоў,
на якіх ён спускаў сабакаў, ціхая роспач яго маці, кроў

добраій Лізбэт; ён ня мог даць адказ бацьку, калі ён прыйдзе і спытае: «Дзе мая дачка, твая жонка?» Як хацелася яму, каб на гэтае пытаньне адказаў нехта іншы — той, каму належала усе лясы, азёры, горы і чалавечыя жыцьці!

Гэта дратавала яго і ўначы. Прачнуўшыся, ён пачуў салодкі голас, які казаў яму: «Пэтэр, тваё сэрца мусіць пацяплець!» Пэтэр адразу ж зноў заплюшчыў вочы, бо гэты голас належала Лізбэт, яго жонцы, якая такім чынам папярэджвала яго.

На наступны дзень ён прыйшоў у карчму, каб адагнаць ад сябе сумныя думкі, і сустрэў там тоўстага Эцэхіля. Ён падсеў да яго, яны пагаварылі пра тое і пра сёе, пра добрае надвор'е, пра вайну, пра падаткі і нарэшце завялі гаворку пра съмерць, пра тое, як хутка паміраюць людзі. Тады Пэтэр спытаў Эцэхіля, што такое, на яго думку, съмерць і што бывае пасьля яе? Эцэхіль адказаў, што цела, вядома ж, хаваюць у зямлю, а душа, як заведзена, трапляе на неба ці ў пекла.

«Дык сэрца хаваюць таксама?» — спытаў Пэтэр усхвалявана.

«Ну натуральна, і яго таксама».

«А калі ў кагосьці яго няма?» — працягваў пытацца Пэтэр.

Пачуўшы гэта, Эцэхіль спалохана зірнуў на яго: «Што ты хочаш гэтым сказаць? Ты мяне што, дурыш? Думаеш, я ня маю сэрца?»

«Ды не, маеш, — адказаў Пэтэр. — Цьвёрдае, як камень».

Эцэхіль паглядзеў на яго зьдзіўлена, азірнуўся, ці няма каго паблізу, і спытаў, панізіўшы голас: «Адкуль ты ведаеш? Ці, можа, тваё таксама больш ня б’ецца?»

«Больш ня б’ецца. Прынамсі тут, у маіх грудзяx, — адказаў Пэтэр. — Але скажы мне, ты ж разумееш, пра што я: як думаеш, што будзе з нашымі сэрцамі?»

«Пра што ты хвалюешься, хлопча! — зас্মяяўся Эцэхіль. — Жывеш сабе паўнакроўным жыцьцём — і хопіць! У тым і ёсьць зручнасць каменнага сэрца, што яно пазбаўляе нас страху перад такімі дурнымі думкамі».

«Твая праўда. Але ж неяк думаеш пра гэта, нават калі і не баісься; бо я, напрыклад, памятаю, як яшчэ будучы нявінным дзіцём баяўся пекла».

«Ну, добра нам там ня будзе, — сказаў Эцэхіль. — Я спытаў пра гэта аднаго настаўніка, і ён патлумачыў, што паслья съмерці нашыя сэрцы будуць важыць адпаведна нашым грахам. Лёгкія падымуцца ўверх, цяжкія правалацца праз зямлю, і я мяркую, нашыя будуць мець немалую вагу».

«Так і ёсьць, — адказаў Пэтэр, — і мне часта робіцца няўтульна ад таго, што маё сэрца такое нячулае і абыякавае, калі я думаю пра гэткія рэчы».

На тым і скочылася размова. Але наступнай ноччу Пэтэр пяць ці шэсць разоў чуў, як знаёмы голас шаптаў у ягонае вуха: «Пэтэр, вярні сабе цёплае сэрца!» Ён не адчуваў раскаянья за тое, што забіў Лізбэт, але калі ён казаў слугам, што гаспадыня паеха-

ла ў падарожжа, то кожны раз думаў: куды б яна хацела паехаць, калі б магла? Ён пражыў так шэсць дзён, і штоночы чуў голас, і штодзень думаў пра ляснога духа і ягоную пагрозу. А на сёмы дзень ускочыў з ложка і ўсклікнуў: «Ну ўсё, хачу паглядзець, ці здолею я вярнуць сабе цёплае сэрца! Каменнае робіць маё жыцьцё пустэльным і сумным!» Ён надзеў сваю нядзельную вопратку, сеў на каня і паехаў да яловага гушчару.

У гушчары, дзе дрэвы стаялі так шчыльна, ён зълез з каня, прывязаў яго і пайшоў хуткім крокам да вяршыні ўзгорка, і калі знайшоў тоўстую яліну, прамовіў:

*«Вялікіх скарбаў уладар,
Табе належыць ўвесъ гушчар,
Жывеш тут тысячу гадоў,
Цябе пабачыць я прыйшоў.»*

Зявіўся Шкляны Чалавечак, але твар яго быў зусім ня добразычлівы і шчыры, як раней, а змрочны і маркотны; на ім была чорная куртка з чорнага шкла, а на капелюшы жалобная траўрная стужка, і Пэтэр ведаў, па кім ён смуткуе.

«Што ты хочаш ад мяне, Пэтэр Мунк?» — спытаў чалавечак глухім голасам.

«Я маю яшчэ адно жаданье, спадар скарбнік», — адказаў Пэтэр, апусціўшы вочы.

«Каменныя сэрцы яшчэ здольныя хацець чагосьці? — сказаў Шкляны Чалавечак. — Ты маеш усё, што трэба тваёй сапсаванай душы, і наўрад ці я магу выканаць тваё жаданье».

ХАЛОДНАЕ СЭРЦА

«Але ж вы абяцалі мне тры жаданьні, і адно засталося!»

«І я магу яго скасаваць, калі яно дурное, — сказаў Шкляны Чалавечак. — Але добра, скажы, што ты хочаш?»

«Дастаньце зь мяне каменнае сэрца і вярніце мне маё жывое», — сказаў Пэтэр.

«Хіба я заключаў з табой дамову? — спытаў Шкляны Чалавечак. — Хіба я — Галяндзец Міхель, які раздае багацьці і сэрцы? Ідзі да яго, там і шукай».

«Ах, ён ніколі не аддасыць яго мне», — сказаў Пэтэр.

«Мне шкада, што ў цябе ўсё так дрэнна, — прамовіў Чалавечак паслья роздуму. — Але тваё жаданьне зусім не бязглудздае, і я ня супраць табе трохі дапамагчы. Слухай. Сілай ты сваё сэрца ня вернеш, але хітрасцю — можаш, і гэта ня так ужо й цяжка. Бо Міхель — гэта ўсяго толькі дурны Міхель, якога б разумніка ён зь сябе ні строіў. Ідзі зараз жа да яго і рабі тое, што я табе скажу». І тады Чалавечак распавеў яму, што трэба рабіць, і даў крыжык з чыстага шкла. «Міхель не забярэ твойго жыцця і адпусьціць цябе, калі ты будзеш трymаць крыжык перад ім і маліцца. А калі атрымаеш, што хочаш, прыходзь да мяне на гэтае самае месца».

Пэтэр Мунк узяў крыжык, пастараўся запомніць усе запаветы Чалавечка і пайшоў туды, дзе жыў Галяндзец. Ён тройчы пракрычаў імя асілка, і той умомант вырас перад Пэтэрам. «Ты прыбіў сваю бабу? — спытаў Галяндзец са съмехам. — Я б таксама гэ-

та зрабіў, яна марнавала твае грошы на розны зброд.
Але ты хочаш на некаторы час зьнікнуць з краіны, бо
падымецца шум, тваю жонку будуць шукаць — і ты
прыйшоў папрасіць у мяне грошай?»

«Ты ўгадаў, — сказаў Пэтэр. — І гэтым разам
прасіць буду шмат, бо Амерыка далёка».

Міхель павёў яго да свайго жытла. Там ён адчыніў
куфар, дзе ляжала яго багацьце, і дастаў адтуль
некалькі вялікіх скруткаў з манэтамі. У той час, па-
куль Галяндзец лічыў іх, расклаўшы на стале, Пэтэр
нібы незнарок сказаў:

«А ты вялікі махляр, Міхель! Лоўка ты мяне
падмануў: сказаў, што ў мяне ў грудзях каменнае сэр-
ца, а маё цяпер у цябе!»

«Хіба гэта ня так? — спытаў Міхель зьдзіўлены. —
Ты што, адчуваеш сваё сэрца? Хіба яно не халоднае,
як лёд? Адчуваеш страх або смутак, раскайваесься у
чымсьці?»

«Ты толькі спыніў яго, але яно ўсё яшчэ ў грудзёх,
маё сэрца, і з Эцэхілем тое самае. Ён сказаў мне, што
ты падмануў нас. Ты ж ня той чалавек, які можа так
вось непрыкметна і без усялякай пагрозы для здароўя
дастаць з чалавечага цела сэрца. Каб быць здольным
на такое, трэба быць чарапуніком».

«Але я хачу цябе ў гэтым запэўніць! — усклікнуў
Міхель незадаволена. — Ты, і Эцэхіль, і ўсе заможныя
людзі, якія заключылі са мной дамову, маюць такія
самыя халодныя сэрцы, як і ты, а вашы сапраўдныя
сэрцы я захоўваю тут, у маёй каморцы».

«Што за мана! — засымяўся Пэтэр. — Распавя-
дай гэта камусьці іншаму. Думаеш, я ня бачу тузіны

такіх штукарстваў падчас сваіх падарожжаў? Тыя сэрцы, якія ты трymаеш у каморы — ты ж прosta вылепіў іх з воску! Ты багаты хлопец, гэта я гатовы прызнаць; але чараваць ты ня ўмееш».

І тады асілак раззлаваўся і адчыніў дзвёры каморы. «Зайдзі і зірні на цэтлікі: вось сэрца Пэтэра Мунка, глядзі, як яно б'еца. Такое, па-твойму, можна зрабіць з воску?»

«І ёсё ж яно васковае, — адказаў Пэтэр. — Сапраўданае сэрца так ня б'еца. Маё ў мяне ў грудзях. Не, чараваць ты ня ўмееш!»

«Але я табе дакажу! — крикнуў Міхель злосна. — Ты сам адчуеш, што гэта тваё сэрца!» Ён узяў сэрца Пэтэра, сарваў з вугляра камзол, вынуў камень зь яго грудзей і паказаў яму. Потым зноў схапіў Пэтэрава сэрца, падзьмуў на яго — і як толькі Галяндзец асьцяржна вярнуў яго на месца, Пэтэр адчуў, як яно грукае, і мог зноў гэтаму радавацца.

«Ну як?» — спытаў Міхель з усъмешкай.

«Сапраўды, ты меў рацыю, — адказаў Пэтэр, не-прыкметна дастаочы з кішэні крыжык. — Ніколі б не паверыў, што такое магчыма!»

«Ці ня праўда? Цяпер ты бачыш: я ўмею чараваць. Але ж хадзі сюды, я зноў устаўлю табе камень...»

«Спакойна, спадар Міхель! — крикнуў Пэтэр, адступіўшы на крок назад і выставіўшы перад сабой крыжык. — На сала ловяць мышэй, вось і цябе абдурылі!» І ён пачаў маліцца.

Міхель становіўся ёсё меншы і меншы, упаў, закруціўся, як чарвяк, ён крактаў і стагнаў, і сэр-

цы вакол пачалі грукаць і біцца, як быццам усё ад-бывалася ў гадзінінікавай майстэрні. Пэтэр, аднак, спалохаўся, ён выбег з каморы, адчыніў дэзверы і пабег; гнаны страхам, ён стаў караскацца па скале; ён чуў, як Міхель спахапіўся і рушыў за ім, як ён цяжка ступае і ў шаленстве выкрыкае страшныя пра-клёны. Калі Пэтэр апынуўся наверсе, ён памчаўся да яловага гушчару, надвор'е стала проста жахлівым, маланкі білі ў зямлю то справа, то зльева ад Пэтэра і разьбівалі ў ашмоцьце дрэвы, але Пэтэр шчасльіва абмінуў іх і дабраўся да ўладаньняў Шклянога Чала-века.

Яго сэрца радасна грукала і рабіла гэта толькі з адной прычыны — бо яно зноў грукала. Пэтэр з жахам азірнуўся на сваё жыцьцё — як на буру, якая зараз ламала дрэвы. Ён падумаў пра сваю жонку, прыгажуню Лізбэт, якую ён забіў са сквапнасці, і падаўся сам сабе нейкім чалавечым адкідам; і калі ён прыйшоў на ўзгорак Шклянога Чалавечка, то горка плакаў.

Скарбнік сядзеў ужо пад ялінай і курыў малень-кую піпку. Выглядаў ён весялейшым, чым тады, калі Пэтэр бачыў яго апошні раз. «Чаму ты пла-чааш, вугляр Пэтэр? — спытаў ён. — Ты не атрымаў назад сваё сэрца? У тваіх грудзях усё яшчэ тое, ха-лоднае?»

«Ах, спадару Скарбнік! — уздыхнуў Пэтэр. — Калі б я ўсё яшчэ насіў у грудзях камень, я б ня плакаў, і вочы мае былі б сухія, як зямля ў ліпені. Але цяпер мне разьбівае сэрца тое, што я нарабіў! Maix

даўжнікоў я давёў да жабрацтва, спускаў сабакаў на бедных людзей, і... Ну, ды вы самі ведаеце пра тое, што зрабіў я сваёй пугай!»

«Пэтэр! Ты быг ѿялікім грэшнікам! — сказаў Шкляны Чалавечак. — Гроши і марнатраўства сапсавалі цябе настолькі, што тваё сэрца ператварылася ў камень і ня ведала больш ні радасьці, ні пакуты, ні раскаяння, ні спачування. Але раскаянне ачышчае, і калі б я толькі ведаў, што ты і праўда адчуваеш згрызоты сумлення за тое, што зрабіў, то мог бы табе ў нечым дапамагчы».

«Не хачу больш нічога, — адказаў Пэтэр і схіліў галаву. — Са мной усё скончана, як я магу жыць і цешыцца пражытым дням, што я буду рабіць зусім адзін на съвеце? Мая маці ніколі не даруе мне таго, што я ёй зрабіў — мажліва, я давёў яе да труны, я — мярзотнік! А Лізбэт, мая жонка! Лепш забіце мяне, спадар Скарбнік, тады маё праклятае жыцьцё скончыцца».

«Добра, — сказаў Шкляны Чалавечак, — калі ты больш нічога ня хочаш, то можаш атрымаць тое, пра што папрасіў. Я якраз прыхапіў з сабой сякеру».

Ён вынуў з рота піпку, выбіў яе і потым зноў набіў. Затым паволі падняўся і сышоў за яліны. Пэтэр жа сядзеў, плачучы, у траве, жыцьцё страціла для яго сэнс, і ён цярпліва чакаў съмяротнага ўдару. Праз нейкі час ён пачаў ззаду ціхія крокі і падумаў: «Ну, вось і ўсё». І на нейкае імгненіне яму падалося, што далёка ў лесе грыміць, заглушаючы раз-пораз пошум ялінаў, злавесная песня:

ВІЛЬГЕЛЬМ ГАЎФ

*«Слаўны горад Ротэрдам!
Да халеры грошай там!
Да халеры грошай
Там!»*

ПАСЬЛЯМОВА
ПЕРАКЛАДЧЫКА

*Ні ў якай іншай краіне я не адчуваў
сябе так вольна, як тут.*

*Але страшэнна баюся я
таемных падкопаў магічнай науки,
якіх немагчыма пазъбегнуць.*

*Апuleй,
«Залаты асёл, або Мэтамарфозы»*

Tой, хто вандруе па Швабіі, абавязкова павінен хаця б на нейкі час наведаць Шварцвальд. Вы бывалі калі-небудзь у Шварцвальдзе? Я таксама пакуль што не. Праўда, цалкам магчыма, што лягася я пралятаў па-над ім. «Паважаныя пасажыры», абвясьціў капитан такім голасам, нібыта сабраўся разъвітвацца з намі, «у дадзены момант мы пралятаєм над Шварцвальдам. Вышыня пяць тысяч мэтраў. Тэмпэратура паветра за бортам...». З прафэсійным інтарэсам я зірнуў у акно. Шварцвальд быў белы і бухматы, бязъмежная pena, якую чамусыці так карцела зачарпнуць крылом. Сумна, і хочацца, каб съюардэса паўтарыла гэтую сваю пантаміму з кіслароднай маскай, у дзяўчыны відавочны талент. Пра што гэта я, што я такое вярзу? Нічога падобнага са мной

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

ніколі не адбывалася, усё сказанае вышэй — падман. Я ніколі ня лётаў ні над якімі Шварцвальдамі, я наогул стараюся пазъбягаць авіяпералётаў, бо кепска іх пераношу; ніякага прафесійнага інтарэсу да Шварцвальду летась у мяне быць не магло, а наш *капітан*, якога мы ўсе так любім, нязыменна літасьцівы як да мяне, так і да астатніх *пасажыраў*. Тады чаго ж гэта я? Ну, перадусім ад разгубленасьці. Трэба ж неяк пачынаць. Ад мяне так доўга чакалі пераклад, а я ўзяў і накрэмзаў уласны манускрыпт. А яшчэ таму, што я ненавіджу праўду. Я ненавіджу праўду за тое, што яна не дае ў сабе сумнявацца. Будзь ты артыст, будзь ты Франц Ліст, засранец, вернік, атэіст, — сумнявайся, заўжды сумнявайся... Так, ці прыкладна так сказаў паэт Рынгельнац, якога я калісьці перакладаў. Зусім ня праўда прывяла мяне калісьці ў вольны горад Гамонію, дзе я пражыў паўгода і дзе пачалася мая неверагодная гісторыя, — зусім ня праўда, але хлусьня, выдумка, дакладней кажучы, казка. Паводле дамоўленасьці са спадаром ван Дрэйкам, парушаць якую мне і ў галаву не прыходзіла, я мусіў прадаць яму свой съмех... Не, гэта нейкая іншая гісторыя, я зноў нешта блытаю.

Але шчоўкайце далей, зашмальцаваныя клявішы праўды! Я прыехаў у Гамонію на пачатку красавіка, калі дрэвы цвітуць тут з такім выклікам. Аглухлы паслья самалёта, я ніяк ня мог зразумець, што мне казала тая дзяўчына, ці то Надзін, ці то Наталі, якая мяне сустракала... Стоп, стоп, якія самалёты? Прыйехаў жа я на цягніку. Але вось, успомніў: яшчэ на мяжы, прачнуўшыся ў абсолютна пустым вагоне,

я адчуў, што аглух на правае вуха. Адчуваныні чалавека ў майм становішчы лъга было пароўнаць хіба што з распаччу турыста, у якога скралі палову багажу. Так што, як я ні ўсъміхаўся Надзін на гаманійскім вакзале, усъмешка ў мяне атрымлівалася даволі вымучаная. Па-мойму, яна нават засумнявалася ў тым, што я валодаю яе мовай, і менавіта таму неўзабаве пачала адказваць на мае пытаныні выключна па-расейску. Яе расейская была някепскай: «Хутчэй так, чым не, — усъміхаючыся, адказвала Наталі на мае асьцярожныя пытаныні. — Хутчэй не, чым так». Сымфанічная музыка, якая лунала па-над вакзалам, надавала бязладным чалавечым перамяшчэнням навокал дзіўную злавеснасць. Вакзал — гэта заўжды панядзелак, што б там ні казаў чыгуначны расклад. Але вось мы ўвайшлі ў паўпусты вагон гарадзкое электрацыі і трапілі нарэшце ў звычайную, утульна-сонную гаманійскую нядзелю. Графіці на цагляных сценах, шэры квадрат вады...

Гэта возера?

— Хутчэй не, чым так.

На Штэльцэнштрасэ, дзе я мусіў атайбавацца, было ціха, толькі ў сыпіну мне раз-пораз пазвонывалі раварысты. Прыцемкі ўсё ніяк не надыходзілі, дождж церусіў, як чалавек, які ад няма чым заняцца заштрыхоўвае простым алоўкам квадрацікі ў нататніку... Мы прайшлі міма нейкага вялікага, амаль на ўсю сцяну, акна, на шыбіне якога там-сям тырчалі смаўжы. Так, так, зноў: якія, на халеру, смаўжы, хіба чалавеку, што ўпершыню трапіў у незнаёмы горад,

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

магло быць да нейкіх там смаўжоў? Але не, у самім гэтым вечары прысутнічала нешта ад падманлівае смаўжовае здранцьвеласьці. Цяпер Наталі спачувальна маўчала. Мы падняліся на трэці паверх, і толькі калі Надзін уключыла святло, на вуліцы з палёгкай пацямнела. Не разуваючыся, мы пераходзілі з пакоя ў пакой, і паркетная падлога адгукалася ў самых нечаканых месцах. «Гэта лазыніца», гучна сказала Наталі, «Ня можа быць», прамармытаў я, няголены съмярдзочы гун, звыклы спаць на кабылах; урэшце яе сухая моцная рука паціснула маю, пакінуўшы там звязку ключоў, і Надзін сыйшла.

У лядоўні я знайшоў шмат сыру, яйкі, шпінат і бутэльку белага віна, а на стале бохан хлеба і цыдулку, напісаную, відаць, уласнаручна спадаром ван Дрэйкам. «Сардэчна запрашаем», пісаў мне спадар ван Дрэйк, «віно ў лядоўні, зоры ў небе, Кніга ў кабінэце. Удачы!». И подпіс, вялікі, размашысты, быццам нехта расьпісваў асадку. Пасланьне выглядала даволі лаканічным, але большага мне ў той вечар не было трэба. Пагатоў пад цыдулкаю ляжала банкаўская картка на маё імя і яшчэ ўсялякія акуратна складзеныя важныя паперкі ў дадатак... Рэзьбірацца ў іх не было ні моцы, ні жаданья, я адкаркаваў віно і неўпрыкмет выпіў усю бутэльку, забыліся і сапсаванае вуха, і дзвілюхсэрыйная памежная мітусьня...

Смаўжы на аконнай шыбе ледзь прыкметна здрыгнуліся і папаўзлы.

На другі дзень я прачнуўся рана, чамусьці ўсё яшчэ адзеты і тым ня менш зъмерзлы. Канапа мела трывалы пах марыхуаны, відаць, да мяне ў гэтай кватэрэ працавалі з выкарыстаньнем самых наватарскіх методык. Уключаючы паўсюль ацяпленыне, я адначасова знаёміўся са сваім новым жытлом. Мая спачывальня глядзела ў застаўлены роварамі двор, а акно кабінэта выходзіла на шыкоўны, у стылі барока, будынак дома састарэлых, справа ад якога нетаропка цякла зялёная, зусім кароткая, ад сьветлафора да сьветлафора, Штэльцыэнштрасэ. Квадратнае вакенца кухні дазваляла любавацца выкшталцоным узорам съляпой цаглянай съцяны суседняга дома. У куце кабінэта быў нацягнуты гамак, што сваімі колерамі наводзіў на думкі пра нейкіх лацінамэрыканскіх паўстанцаў. Са съцяны па тонкіх стужках у пакой спускаліся павукі гіерогліфаў, і ніяк не наважваліся зрабіць апошні крок, каб саскочыць на падлогу. Магчыма, гэта была нейкая засыярога ад злых духаў, але ўсе злыя духі, відаць, даўно пакінулі гэтую кватэру, ня вытрымаўшы навязанага ёй мультыкультуралізму. А ў фатэлі... У фатэлі сядзела зусім новая, пульхная сувэнірная балалайка, размаляваная як пасхальнае хахламскэ яйка. Пабачыўшы яе, я адразу адчуў сябе няўтульна, нібы да мяне сабраліся падсяліць камандзіровачнага з Масквы. Відавочна, яе паставілі тут нядайна, адмыслова да майго прыезду, з мэтай зрабіць мне прыемнае. Можа быць, спадар ван Дрэйк разълічваў, што я, зъняможжаны ад працы, буду задуменна перабіраць яе струны доўгімі гаманійскімі вечарамі і ліць насталыгічныя

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

сълёзы на яе кідка, як у прастыуткі, расфарбаваны твар. Ці, удала скончыўшы пераклад мудрагелістага разъдзелу, буду хапаць інструмент і ліха брынькаць на ім, дэкламуючы ад радасьці якую-небудзь з тысячи вядомых мне прыпевак. «У Івана Кузіна бальшая кукурузіна...» Мяркуючы з выгляду балалайкі, яна была гатовая сущашаць мяне хоць зараз, і я з агідай схаваў яе ў шафу.

Кніга і праўда ляжала на стале ў кабінэце, вялікая і пляскатая. Простая шэрая вокладка, ніякіх выходных дадзеных... Гэта было, наколькі я зразумеў, ад-мысловае выданьне, прызначанае выключна для вязняў дзіўнай кватэры на Штэльцэнштрасэ. Тэкст быў набраны даволі буйнымі літарамі, як я і марыў, але спадар ван Дрэйк або ягоныя падначаленыя перастараліся: я зь цяжкасцю чытаю старанімецкі шрыфт, а менавіта яго мне і падсунулі. Зрэшты, шрыфт ёсьць справай звычкі, і я не сумняваўся, што мае вочы неўзабаве зымірацца зь ягонай недарэчна-рыцарской вуглаватасцю... Над столом вісела рэ-прадукцыя гравюры: Пэтэр Мунк гутарыў з Шкляным Чалавечкам, і на твары Пэтэра была дрэнна схаваная нецярплівасць. Я зірнуў у акно: вокны дома са старэлых былі завешаныя фіранкамі, яны выглядалі нібы вочы, якія вось-вось расплющчацца, і толькі на першым паверсе можна было пабачыць дзьвиох дзяўчат у белых халатах, якія курылі, седзячы на падваконьні.

Надзін казала, што сёньня ўвечары мне мусілі прывезыці кампутар, і я вырашыў не губляць час: паклаў побач з кнігай сваю небагатую калекцыю

слоўнікаў і выправіўся ў гарадзкую гавань, дзе ў поўнай адзіноце, нібы патрапіў на карабель-прывід, дасьледаваў нутро знакамітага грузавога цеплахода, што пагойдваўся на вечным прычале адразу ж ля выхаду з мэтро. Было нешта прыніжальнае для вялізнага акіянскага судна ў tym, што народжаны сярод раўнінаў сухапут-ліпут поўзае па ягоных мастках і рубках; калючи марскі вецер зьдзімаў мяне на бераг, да таго ж усё церусіў і церусіў, быццам выконваючы свой службовы абязязак, дробны дождж, і таму ўжо а дванаццатай я зноў ішоў па набярэжнай, міма ўзгрувашчанага на п'едэстал, бы скульптура, чыгуннага карабельнага рухавіка, міма маленькай плошчы, над якой грукаталі цягнікі... Часу ў мяне была процьма, і дамоў я вырашыў ісьці пешкі. Мапа нясьпешна вяла мяне за руку праз горад, і чым далей я адыходзіў ад гавані, tym больш становілася народу на вуліцах, вось, казаў я сам сабе, вось людзі, якія нават не згадваюцца, што назва смажанае бульбы гучыць для некаторых гасцей іх горада як імя вясёлага румяна-га манаха, а дэсэрт у італьянскіх рэстарацыях — як імя шляхетнай дамы ў фальшывых, зрешты, мяхах... I нічога, жывуць, шчасльвия. Вось маладая афрыканка Эўропа, якая вывучае ў мясцовым університеце славянскую маледыкталёгію, ісьляндскую арніталёгію і заадно зь ёй вэб-дызайн, выгульвае сваіх сабакаў і абыякава пазірае на мяне, стомільннапершага быка ў яе жыцьці, які беспаспяхова ўдае, нібыта прыехаў сюды, каб перакладаць Гаўфа. Ну пасправуй, пасправуй, паблажліва кажа яна аднаму з сабакаў, а насамрэч мне.

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

Маладзён, які прыйшоў да мяне ўвечары, каб усталаўца кампутар, усё мармытаў сабе пад нос нейкую песеньку. Я прапанаваў яму віна, але ён прабурчэў нешта кшталту таго, што п'е толькі паслья заходу сонца, і зноў забубніў сабе пад нос. «Вы тут з жонкай?» — запытаўся ён празь некалькі хвілін з-пад стала.

— Хутчэй не, чым так. Яна засталася дома.

— Значыць, ваша мандаліна ўпала, — сказаў ён упэўнена, ня гледзячы ў мой бок.

Я абярнуўся да шафы. Балалайка і праўда ляжала цяпер ніцма, выглядваючы з-за прачыненых дзьверэй, і нягучна гудзела. Я заштурхаў яе ў кут і кулаком прымусіў шафу зачыніцца. Маладзён больш не звяртаў на мяне ўвагі, і я выпіў паўбутэлькі віна, пакуль ён удыхаў у кампутар жыцьцё. Сонца tym часам зайшло.

— Гатова, — сказаў ён, задаволена ўсьміхнуўся і зрабіў такі жэст, нібыта грэў ля манітора рукі. Сапраўды, усё выглядала так, як быццам яму ўдалося запаліць агонь у сырым каміне. — Можаце праверыць. Я нават усталяваў вам расейскую мову.

— Дзякую, але ж мне патрэбная беларуская.

Ён зірнуў на мяне з сумненінем.

— Мне, ведаецце, эгаль, русіш, вайсрусіш, грунрусіш, розарусіш... — прамармытаў ён нарэштце. — Русіш, ён у наладках толькі адзін.

Спачатку я хацеў пакрыўдзіцца і запытацца ў яго, як ён адреагуе, калі я назаву, напрыклад, Шварцвальд Грунвалдам. Але я ня стаў спрачацца. Пагатоў за гэты чароўны розарусіш я гатовы быў дараўцаў яму на-

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

ват тон, які ён са мной узяў. Мы выпілі віна, і ён раптам сказаў:

— Тут паблізу ёсьць неблагія курсы вязаньня. Я ма-
гу даць вам адрэсу і тэлефон.

— Курсы чаго?

— Курсы вязаньня. Не, я ведаю, што там, адкуль
вы прыехалі, гэтым займаюцца пераважна жанчы-
ны. Але... Эх... Вось, зірніце, гэта я зрабіў уласнымі
рукамі.

Ён прымусіў мяне памацаць ягоны зялёны швэдар.

— Файна, — сказаў я. — Але, ведаецце, у мяне шмат
працы...

І я вінавата паказаў на свой працоўны стол: экран
манітора кідаў свой зыркі водсъвет на Кнігу, збоку
змрочна грувасціліся слоўнікі, і шэрай плямай цям-
нела на съянне выява гравюры.

Ён махнуў рукой:

— Кіньце... Так я і паверыў, што вы будзеце нешта
перакладаць. Яшчэ ніхто ў гэтай кватэры не займаўся
справай. Тут некалі жыў адзін сібірскі цырульнік, дык
пустую тару мы за ім выносілі два дні... Калі вы разу-
мны чалавек, а не ідыёт, запішыцца лепш на курсы
вязаньня. Хаця б нечым карысным зоймецца. Замест
таго, каб марнаваць час.

— Я ўсё ж паспрабую зрабіць тое, дзеяля чаго я сю-
ды прыехаў, — адказаў я, трохі агаломшаны. Мала-
дзён дапіў віно і паглядзеў на мяне з пагардай:

— Ну, справа ваша. Толькі я вас вельмі прашу, калі
надумаеце вешацца, не рабіце гэтага ў спачывальні,
ідзіце лепш у прыбіральню. Тут паркет, і калі своеча-
сова не прыбраць, то...

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

Ачмурэлъя ружовыя рускія ў маёй галаве шпарка арудавалі пруткамі. Ён, відаць, заўважыў, што я захваляваўся, і прымірэнча дадаў:

— Ну-ну... Усё будзе добра.

Я баяўся, што выпрадаціць яго будзе цяжка, але адразу ж паслья гэтых словаў ён улез у старую джынсавую куртку, сунуў ногі ў кеды і сыйшоў.

* * *

Гэты кампютаршчык, відавочна, не зусім разумеў, хто я і навошта сюды прыперся. Як не разумеў і таго, як добра можа працаўца перакладчыку паслья бутэлькі добрага белага віна. Магчыма, яго проста не цікавілі падрабязнасьці, ён бачыў адно рэшткі жыцьцядзейнасьці жыхароў гэтай кватэры, бачыў адкіды, непазъбежныя нават пры самай інтэлектуальнай працы, але ня ведаў пра чароўныя вынікі разнамоўных творчых вывяржэнняў. Ды і адкуль яму было ведаць? Наўрад ці таямнічы і ўсемагутны спадар ван Дрэйк пас্বячаў яго ў свае пляны і дапускаў да стырна. Мне здавалася, я быў значна лепш інфармаваны.

Усё пачалося неўзабаве паслья новага году, амаль за тры месяцы да майго прыезду ў Гамонію. Неяк глубокай ноччу, ужо напаўатручены інтэрнэтам, я раптам атрымаў мэйл, падпісаны самім спадаром ван Дрэйкам, з прапановай паўдзельніцаць у іхнай праграме для перакладчыкаў. «Іхнай», кажу я: так, гэта быў нейкі съмешны фонд, створаны з мэтай перакладу казкі «Халоднае сэрца» на ўсялякія рэдкія мовы. Не, не зусім так... Па-моіму, галоўнай ягонай задачай

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

было дасягнуць таго, каб «Халоднае сэрца» загучала на ўсіх без выключэння мовах плянэты; здаецца, на іхным сайце было нешта напісана пра будучы таўшчэзны том, пакуль што — цяжкаўяўную хімэру, дзе ўсе гэтыя пераклады выйдуць. Раз на год спадар ван Дрэйк запрашаў некалькіх перакладчыкаў з розных краін і плаціў ім невялікую стыпэндыю, пакуль яны далучалі слабыя галасы сваіх родных моваў да гэтай усеабдымнай, бясконцай Мункіяны. Грандыёзная па сваёй бессэнсоўнасці задача. Трэба было добра начытацца ў дзяцінстве казак, каб прысьвяціць жыцьцё такой лухце. Я так і ўяўляў сабе загадкавага спадара ван Дрэйка — звар'яцелым на Гаўфу ў выніку дзіцячае траўмы пажылым джэнтльмэнам масонскага выгляду, якому няма куды дзяяваць заробленыя продкамі гроши. Ня ведаю, чаму ягоны выбар спыніўся на мне; цалкам магчыма, «Халоднае сэрца» ўжо даўно было перакладзенае на беларускую якім-небудзь невядомым мне аблысельм энтузіястам — але спадар ван Дрэйк не падазраваў пра існаваныне беднага энтузіяста... А вось я, нікому не вядомы аматар, меў тым ня менш знаёмых у Інстытуце Гётэ і ўжо пераклаў да гэтага часу на замову пару-тройку занудных апавяданьняў — усе пра Бэрлінскі Мур, яны і самі былі напісаныя ў нейкім жалезабетонным стылі; ды яшчэ вершыкі, цэлую купу ультрасучасных вершыкаў, ніводзін зь якіх не застаўся ў мяне ў памяці. Быў яшчэ, праўда, даўно памерлы паэт Рынгельнац, але ж пераклады зь яго ў мяне так і не атрымалася надрукаваць, бо ніводзін рэдактар на маёй радзіме ня ведаў, хто гэта такі. Сайт, спасылку на

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

які даслаў спадар ван Дрэйк, абяцаў удзельнікам перакладчыцкай праграмы цудоўныя ўмовы для працы: у сэрцы Шварцвальду, бла-бла-бла, у лясной сядзібе, між ялінаў і гор, і я быў дужа зъдзіўлены, калі атрымаў у пачатку сакавіка квіток зусім у іншы бок — у Гамонію, пра якую ў «Халодным сэрцы», калі хто яшчэ не чытаў гэтае казкі, няма ані слова.

Такім чынам, у аўторак, сёмага красавіка, у горадзе Гамоніі, я пачаў сваю працу. Добра памятаю той дзень, дождж ішоў і ішоў, назаляючы сваёй бесперапыннасцю, гэтак, бывае, пачынае мокра кашляць у перапоўненым аўтобусе нехта за сьпінай, і ня можа ніяк спыніцца, і ты выходзіш, зь цяжкасцю дачакаўшыся свайго прыпынку, так і не даведаўшыся, як выглядаў гэты нехта, каму дзякаваць. У адкрытай лёджкі дома састарэлых дрыжэлі пад ветрам вялізныя ружы. Па Штэльцэнштрасэ праносіліся з мэлядышчным ровам пажарныя мышыны, усе ў адзін бок — мусіць, непадалёку нешта здарылася, і гэты роў даваў мне ўтульнае, падманілівае пачуцьцё бясьпекі. Моклі цярплівія ровары ў двары, і нехта ўнізе слухаў джаз. «Möchten Sie die Änderungen speichern?» — зъдзіўлены пытаўся кампютар, і я адказваў яму ўголос, навобмацак наліваючы сабе кавы, раздражнёны неабходнасцю наведваць раз-пораз прыбіральню, захоплены, зь дзіўнай цеснатай у сэрцы... Ружовыя рускія стаялі ў мяне за сьпінай і перашэпталіся. Увечары патэлефанавала тая дзяўчына, якая сустракала мяне на вакзале. Высыветлілася, што насамрэч яе звалі Ніколь. «А вы, Ніколь, вы... чыталі Гаўфа?» «Хутчэй не, чым так. У вас усё о'кэй?» — спытала

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

яна. «Так, — сказаў я. — Усё цудоўна, але...» — ды яна ўжо паклала слухаўку, пакінуўшы ў ёй задаволене «tschüüüüssss», вымаўленае так пяшчотна, як гэта ўмеюць адно немкі. Больш яна мне не званіла.

Халоднае сэрца. Я ўвайшоў у гэтую казку з адчуваньнем чагосьці вельмі знаёмага, гэта была мая стыхія, і за першы тыдзень працы мяне неаднаразова наведвала пачуцьцё, што я — чалавек на сваім месцы, што мяне ўсё ж запрасілі сюды невыпадкова. Можа, я съядома пераконваў сябе ў гэтым, каб пазбавіцца згрызотаў сумлення — слабыя, няздолныя нават перашкодзіць мне спаць, яны тым ня менш існавалі напачатку, выкліканыя магчымым існаваньнем праклятага ўяўнага энтузіяста. Зашмальцаваны рукапіс нікому не патрэбнага перакладу ў падзёртым пінжаку, вочы пакутніка-аматара, прарослае насенне ўchorашняга бутэрброда ў сівой барадзе — так я сабе яго ўяўляў... Можа стацца, ён быў першы і незаслужана зьбіраў цяпер бутэлькі па сталічных рэдакцыях, замест таго каб раскашаваць у гэтай заморскай залатой вязніцы. Так, энтузіяст зь ягонай пакрыўджанай лысінай цалкам мог і не існаваць, але ж мажлівае заўжды дратуе нас больш за рэальнаяе... Не, я любіў сваю працу. Наўрад ці быў у гэтым съвеце хаяць б адзін чалавек, які гэтак жа, як я, ненавідзеў праўду і любіў бы вымысел, чалавек, які заслугоўваў «Халоднага сэрца» больш за мяне. О, гэты першы месяц маёй працы: я нават падумваў кінуць курыць, настолькі яна мяне захапіла. Мая жонка Лера гадзінамі не магла датэлефанавацца мне ў Гамонію — я папросту не падымаў слухаўку. Мне пачалі сыніцца сны — упер-

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

шынню за апошнія дзесяць гадоў. У траўні на Гамонію абраўнулася нечуваная сыпёка. Чарнавік перакладу быў напалову гатовы, мне здавалася, што я маю прорву часу, калі раптам ува мне нешта зламалася.

* * *

Усё пачалося з того, што аднойчы ўвечары, высунуўшыся ў акно, я нечакана злавіў сябе на tym, што спрабую зазірнуць у выразы на блюзках тых рэварыстак, што праносіліся, як звонкія чужаземныя вятры, па Штэльцэнштрасэ. Мне раптам дужа закарцела, каб Надзін... не, Ніколь прыйшла да мяне ў госьці. А лепш каб яны завіталі да мяне ўсе троє: Надзін, Наталі і Ніколь. Чым больш я ўяўляў сабе гэты візит, tym далей адступала ад мяне моя праца. Нельга сказаць, каб яна стала для мяне менш жаданай, яна папросту стала выглądaць не такой абавязковай. Як гэта часта здараецца, спачатку я зрабіў сабе адзін выходны. «Ты заслужыў адпачынак», — сказаў я сабе неяк ўвечары, купіў тры бутэлькі піва і выпіў іх, седзячы абсалютна голы ў дрогкім цені фіранак. Сонца ніяк не хацела заходзіць, і я дазволіў яму застацца на небасхіле. Выходны ператварыўся ў вакацыі, што расыцягнуліся на месяц. Неяк я наважыўся патэле-фанаўаць Ніколь — яна пакінула мне сваю візітоўку падчас нашай першай і апошняй сустрэчы. «Ніколь Трост, калі ласка», — сказаў я хрыпла ў слухаўку, калі там сціхі конскі тупат нейкай лацінаамэрыканскай музычкі. «На жаль, яе няма», — адказаў мне вельмі добразычлівы жаночы голас. Халера, я ж думаў, што гэта яе мабільны. «А з кім я размаўляю?» — спытаў

я даволі нахабным тонам. «Гэта Ханна Шпэрлінг, яе сяброўка, Ніколь цяпер на Маёрцы, у адпачынку. Яна дала мне свой тэлефон, і калі вы хочаце ёй нешта...» Я незадаволена падзякаваў і паклаў слухаўку, а потым абазваў сябе казлом. Дон Хуян, як казала пра такіх мая нябожчыца-бабуля. Трэба было пазнаёміцца з гэтай Наталі, ці з Надзін, ці з Розай, ці з Гюльчатай, з Фэн Шуй, з Разаліндай, з кім-небудзь трэба было пазнаёміцца, запрасіць у госьці... Генэралу ван Дрэйку, відавочна, не зашкодзіла б забясьпечваць сваіх перакладчыкаў бромам. Уначы, замест таго, каб аддавацца сваёй працы, я ехаў у цэнтар гораду і блукаў там да раніцы, як маньяк у пошуках ахвяры, нікому не патрэбны ў гэтым горадзе, апрача хіба што Кнігі, зь якой вытыркалася матавым, мэталічным, мэтадычным дакорам дарагая сувэнірная закладка. Некалькі разоў я спрабаваў арганізаваць тэлефоннае каханье са сваёй жонкай Лерай, нават узяў зь яе абязаньне прыдбаць сябе вэб-камэрку, але ёй усё нешта замінала, то нехта сядзеў у яе ў гасьціх, то ў самы адказны момант званіў у дзверы. Урэшце я зладзіў у ваньне пірочку патаемных кампрамісаў з самім сабой і, канечне, трохі супакоіўся. Але да Кнігі больш не дакранаўся. Съмецьце на маёй кухні расло, нібы хатняя расьліна, на ўгнаенныні майго лайдацтва, дый пустыя бутэлькі ў кабінэце размнажаліся, як трусы. Пазбаўлены ўсялякага кантролю, ня маючы страху ні перад жонкай, ні перад богам, я быў няздолны супрацьстаяць магутнай плыні ўласнай лянаты, я аддаўся яе стыхіі з гэткім жа імпэтам, зь якім пачынаў перакладаць «Халоднае сэрца»: я запісаўся ў бібліятэку і бавіў ночы ў

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

п'янстве і чытаныні Гогаля і Яна Баршчэўскага, а дні праводзіў у дрымоце, дазваляючы свайму выпадко-ва набытаму ровару несыці мяне туды, куды жадала ягоная лёгкая бразгатлівая душа. Часьцей, праўда, я заставаўся на ўвесь дзень дома. Я забываў завешваць вокны, і насельнікі дома састарэлых, калі ім дазваляў іхны зрок, маглі сузіраць голага трыццацігадовага мужчыну, які, пачухваючыся, швэндаецца па кватэры, дзъвесыце разоў на дзень правярае свою электронную пошту і глядзіць савецкія дзіцячыя фільмы. Ружовыя рускія, ружовыя рускія, ружовыя рускія. «Вось, аказваецца, чаго мне не хапала, — думаў я ў п'янай скрусе, — такога вось тупога жыцьця». Лянівая гэта жывёла — усходні славянін, няўдзячная гэта істота — чалавек. Да каго няўдзячная? Ня ведаю. Вырвалася.

Гамонія пачыналася адразу ж за дзъверыма ма-еї кватэры. Сама кватэра да Гамоніі не належала: бывала, я забываў, дзе знаходжуся, пазіраючы ў акно, і вельмі зьдзіўляўся, калі хто-небудзь на вуліцы нешта гучна казаў па-нямецку. Падлога была засыпаная кірыліцай, і кампутар, які нагадваў мне галаву прафэсара Доўэля, гаварыў цяпер выключна на ўсходнеславянскіх мовах. Нямецкасьць гэтай кватэры, аднак, можна было выкрыць, для гэтага толькі і патрабавалася, што трохі аддзерці прысталую да яго плеўку майго ўбогага, часовага побыту: варта было прачыніць тыя таямнічыя дзъверкі над шафай у вітальні, каб пабачыць лацінскія літары і ўмляўты над радамі кнопкі і рычажкоў — загадковы пульт кіраванья гэтым жытлом; і дарэмна я шукаў там сваё імя над якой-небудзь кнопкай, адзін дотык да якой

мог бы вярнуць мяне ў працоўны стан... Або этыкеткі на бутэльках і ўпакоўках ад сасісак і тартэліні: калі б я ўчытаўся ў іх уважлівей, яны б у момант давялі мне, дзе я насамрэч знаходжуся і хто тутака гаспадар.

Бачу сябе ліпенскім ранкам: гнаны смагай, шукаю ваду і знаходжу нарэшце на падваконьні кабінэта — цёплы кветачны смак на самым прыдоньні плястыкавай бутэлькі. Щасьце — гэта калі можна, бавячыся ўсю ноч добраі кніжкай і танным віскі, легчы потым спаць а восьмай раніцы і заплюшчыць павекі з усьведамленнем таго, што ніхто ня будзе цябе да ночы выцягваць з гэтага сну. Мімаходзь кінуты ў акно позірк: за домам састарэлых, на tym баку вуліцы, маладзён-курд падымае белую заслону на дзъвярох свайго кіёска, нібы зараз павінен пачацца спектакль. Ён і пачынаеца, новы дзень, пятнаццацігадзінны чужы вадэвіль... Але на кіёск выходзяць вокны іншага дома, іншыя пабачаць паказ, а я буду храпець у сваёй Вäg-ложы. Між іншым, калі прайсьці трохі далей за кіёск і прамінуць падобную да сярэднявечнага замка рудую спаруду станцыі мэтро, можна завярнуць за рог вуліцы і, пратупаўши некалькі дзясяткаў мэтраў па бруку ў цені бальконных пальмаў, пабачыць нешта надзвычай файнае: там ёсьць невялікі дом, цалкам заселены замаскаванымі пад тубыльцаў расейскімі літаратарамі — дошка званкоў ля дзъвярэй стракаціць іхнымі імёнамі: Harms, Binnen, Nemirovic, Hogel, Czukowski, Kupfring, Dr. med. Oliver Lescher... і толькі нехта Шранцгэнгер псуе ідылію, — відаць, яго наўмысна падсялілі сюды для нагляду за знакамітымі жыльцамі. О, як добра я ўяўляў гэтага Шранцгэнге-

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

ра, якімі камічнымі звычкамі надзяліў яго, тупаватага адстаўнога паліцэйскага, які бавіць дні ў паляваньні на сабачыя кучы, каб па іх вызначыць нарэштце нядбайнага гаспадара і прыгразіць яму штрафам за апаганьваньне культурнага помніка...

Існаваньне цудоўнага дома я адкрыў, калі пачаў наведваць гаманійскія пляжы: мапа падказала мне, што калі завярнуць на гэтую вулачку, зь яе можна хутка патрапіць на шырокую алею, коцячыся па якой любы раварыст непазъбежна вылятаў наўпрост да Эльбы. Неўзабаве я аблюбаваў сабе адзін невялічкі пляжык, ну, ня тое што пляжык, а хутчэй проста лапік пяску паміж каржакаватага шэрата каменіня. Сюды часьцей за ўсё прыходзілі парамі, і я, захутаўшы галаву ў футбольку, неўпрыкмет назіраў праз шчылінкі, як смуглавыя хлопцы націраюць крэмам сваіх капрызных бляндынак. Налятаў ветрык — і тут жа чэзнуў, толькі чайкі крычалі, нібы людзі на амэрыканскіх горках. Я адкідаў убок майку і садзіўся на пясок, склаўшы па-турэцку ногі... Ружовыя рускія танчылі ў мяне перад вачыма. Сыпёка адольвала нарэштце і чарнявых маладзёнаў, і ільсьністых бляндынак, і яны падалі ніцма, зьнясіленыя, і тады здавалася, што пляж засынае. Часам зусім блізка роў якісці нагружаны рознакаляровымі кубікамі карабель, і тады хвалі пачыналі часьцей лізаць бераг, бы дзіця, якое ў сьпешы стараецца як найхутчэй пакончыць з марозівам. Шныралі туды-сюды прагулачныя катэры, і мне заўсёды здавалася, што стракатыя чалавечкі на іх усе як адзін утаропіліся у мой бок. Я адварочваўся і, падставіўшы ветру лоб, глядзеў уверх, на стромы

бераг, на ўзгорак, увесь пакрыты белымі віламі ды сядзібамі, дзе жылі багатыя гаманійцы. Сярод вілаў мільгалі пакручастыя вузкія вулкі, і ўсё гэта патанала ў зеляніне — тут, на ўскрайку горада, Гамонія мела, як ні дзіўна, цалкам міжземнаморскі выгляд. Паблізу, у кавярні, млелі за ледзяным півам турысты, і часам вецер даносіў да пляжу іхныя ляночныя выкрыкі. Я ляжаў і адчуваў сябе шпіёнам-іншаплянэтнікам, які прыняў аблічча чалавека і вырашыў больш не вяртацца на сваю фіялетавую радзіму.

Над некаторымі сядзібамі луналі рознай велічыні і афарбоўкі съцягі. Неяк я не безь зьдзіўлення заўважыў над адной зь сядзібаў невялікае белчырвона-белое палотнішча. Хутчэй за ўсё, гэта быў съцяг якога-небудзь футбольнага клубу обэрлігі, за які заўзелі гаспадары. Усё ж, больш з жадання зъмяніць свае звычылія штодзённыя маршруты, чым зь цікаўнасці, я мімаволі накінуў кашулю і шорты, ляночна зъняў з прывязі ровар і палез зь ім па скіле ўгару. Неўзабаве, прамінуўшы некалькі стромых вулак (камуністычных съцежак у джунглях прыватнай уласнасці), я апынуўся перад высокай агароджай, над якой і матляўся той самы съцяг. Дарога тут была больш-менш роўная, і непадалёку ўжо пачыналася шаша, што вяла назад у горад. Я пайшоў уздоўж агароджы і хутка натрапіў на чыгунную браму. Ні назвы вілы, ні імя ўладальніка тут не было; праз тоўстыя пруты я змог разгледзець белы двухпавярховы будынак, да якога праз зусім маленькі сад вяла дагледжаная вузкая съцежка. Я пастаяў трохі перад брамаю, на санцапёку — дзякуючы яму ў мяне зъявілася

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

адчуваньне, што я перад кімсьці як на далоні, перад кімсьці, хто разглядвае мяне цяпер, уважліва і бесстаронна; у садзе за агароджай было цяніста і прахалодна, можна было бачыць плеценея крэслы і мініятурны фантан, і зноў, як гэта часта здараляся раней, мяне скаланула вельмі выразнае пачуцьцё прысутнасці ў маім жыцьці чужой, варожай да мяне волі: нібыта нехта багаты і магутны набыў для мяне мой санцапёк, а сабе такую ціхую і цяністую ўтульнасць, і ніяк немагчыма было аспрэчыць гэтых крыўдны выбар.

Брама дзіўна прыцягвала мяне; нейкае незразумелае ачмурэнъне не давала ссысьці адсюль. Урэшце я ўсё ж сеў на ровар і марудна паехаў у бок шашы, разпораз азіраючыся на вілу. Гэта мяне, так бы мовіць, і пагубіла: я добра памятаю, як пярэдняе кола ровара, у той час як я чарговы раз азірнуўся, рэзка пайшло ўбок, і раптам я адчуў, што пад ім няма больш ніякай апоры; я адчайна паспрабаваў заваліць ровар назад, амаль што дастаўши сьпінай багажнік, аднак было ўжо позна, сіла прыцягненъня, якой начхаць было на прыватную ўласнасць, сарвала мяне зь сядзенъня, адзінае, што яна ня здолела — адарваць мае пальцы ад стырна: мы з роварам так і грымнуліся ў кустоўе на схіле, не расціснуўшы да канца сваіх абдымкаў, і потым пакаціліся ўніз, ламаючы застрахаваныя кімсьці цветкі.

Ніколі дагэтуль я не задумваўся пра дэжа вю. Колькі працягвалася нашае падзеньне: некалькі сэкундаў, ня болей — але за гэты час мяне, які нават не пасьпей як сълед спалохацца, наведала менавіта

такое адчуваньне: нібыта я гэта ўжо бачыў — гэтую пустку пад нагамі, схіл, які імкліва ўцякае зь месца здарэння, зеляніну ўнізе, што няспынна набліжаецца да вачэй, карычняватасць ракі недзе на ўнутраным баку павекаў і фігуркі людзей, якія стаяць далёка пад намі, задраўшы галовы. Ровар няўклюдна ўпаў на мяне, ручка стырна тыцнулася мне ў рэбры, і толькі тады я нарэшце заплюшчыў вочы. Мне здавалася, скура на мне гарыць, я нават адчуў смак дыму.

«З вамі ўсё ў парадку?» — пачуў я, падняўся, хістаючыся, прайшоў некалькі крохаў і толькі потым вырваўся зь іхных рук. Расплюшчы вочы. Вось так. Было вельмі дзіўна бачыць, што навакольны съвет пасъля майго абрывання ні на каліва не зъмяніўся. Эльба ня выйшла зь берагоў, і фарбы былі такімі ж яркімі, ніводная съцяна не зруйнавалася і ніхто не загінуў. Гэта было проста неверагодна. Не азіраючыся, з пагардлівым выразам твару, як быццам гэта яны, бесклапотныя людзі, якія толькі што знаходзіліся далёка ўнізе, а цяпер настойліва хапалі мяне за локці, былі вінаватыя ў аварыі, я пайшоў па вуліцы ў накірунку пляжу. Хвілін празь пяць агамоншаныя наведнікі прыбярэжнай кавярні моўчкі назіралі, як я прамываю шнапсам свае драпіны — на шчасьце, справа абмежавалася адно драпінамі, няхай і даволі глыбокімі, ды яшчэ непазъбежнымі сінякамі. У прыбіральні я зірнуў на сябе ў лютэрка: усё выглядала вельмі малаяёніча, і я цалкам мог разылічваць на жаночае спачуваньне. Я паспрабаваў усыміхнуцца, праверыўшы заадно наяўнасьць зубоў. Усё было на месцы, нават гэтае загадковае дэжа вю заста-

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

лося ў памяці. Расплаціўшыся, я пасьпяшаўся дадому залізаць раны. Ровар застаўся валяцца на месцы здарэння — магчыма, нехта яго адрамантаваў і цяпер, пасвістваючы, катаецца па ўскрайніне Гамоніі: няхай, на здароўе.

Так, гэта было дэжа вю — я не пісьменьнік, я толькі перакладчык, які спрабуе выказаць мовай літаратуры тое, што перажыў — мовай літаратуры, як я е разумею — і мне цяжка такое апісаць, але... Натуральнае дэжа вю, чорт яго бяры, думаў я, седзячы ў сябе на Штэльцэнштрасэ і наліваючы віскі ў гліняны кілішак. Дзіўнае маё жыцьцё, зь якім трэба было нешта рабіць — неяк рэагаваць на яго, змагацца зь ягоным укладам ці прымаць як ёсьць, папярэдне сформуляваўшы хаця б нейкую канцэпцыю (вось жа як, ня можам мы без канцэпцыі) — дзіўнае, поўнае пустых, хаця і таямнічых падзеяў, гэтае жыцьцё дасягнула ў гэты дзень пэўнае крапкі. Вось толькі што мне прадвяшчала гэтая крапка — я пакуль ня ведаў. З роспаччу я зірнуў на кампютар, на Кнігу — зь імі таксама трэба было нешта рабіць. Пакуль я не кульнуў першы кілішак, мне нават карцела паведаміць спадару ван Дрэйку, што я кідаю ўсё къебенімацеры і вяртаюся дамоў. Я нават уключыў кампютар, каб зараз жа напісаць яму рашучы мэйл. Потым, аднак, гэтае парыванье прайшло. Ружовыя рускія расьселіся вакол і сагрэлі пакой сваім дыханьнем. На двары раптам бабахнула, ды так, што спрацавала сыгналізацыя ў адным зь легкавікоў, прыпаркованых каля дому са старэлых. Зь нейкай нябеснай сывідравіны нарэшце паліў дождж. Гаманійская сыпёка сканчалася, гэта

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

прадвяшчала перамены. Я патэлефанаваў сваёй жонцы Леры.

— Ты п'яны? — спытала яна радасна.

— Гадзіну таму я ледзь не зламаў сабе шыю, — адказаў я з гордасцю. — Не хадзі к яму на ўстрэчу, не хадзі, у яго халодны камушак ўгрудзі...

— Я за цябе баюся, — сказала яна зь нейкім недарэчным сарказмам.

— In Ordnung, — адказаў я і наліў сабе яшчэ. — Гэтыя ружовенъкія стварэнні ня могуць мяне пакрыўдзіць.

Карацей, размовы ў нас не атрымалася. Дождж на двары зъмяніўся ўраганным градам. Паклаўшы слухаўку, я выпіў яшчэ, і балочыя штрыхі на майм партрэце чароўным чынам пабляклі. Зарагатаўшы, я выдастаў з шафы балалайку і, дзіка крыўляючыся перад люстэркам, заспіваў сваім непераймальным страунікам барытонам:

*Uno, uno, uno un momento,
Uno, uno, uno sentimento...*

Я ўсё паўтараў гэта, і струны на балалайцы лопаліся, лопаліся, лопаліся, джалячы мае пальцы, — тысячи злосных, разбуджаных пахам крыві струнаў.

Так, шмат што ў гэтym горадзе падавалася мне дзіўным. Напрыклад, амаль поўная адсутнасць лягучых інсэктаў. Наогул, у Гамоніі можна было сустрэць самую розную жыўнасць: ад пінгвінаў у заа-

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

парку да пацукоў, якія раз-пораз увечары перабягалі дарогу мінакам, бясьсьледна зынікаючы нават у самым рэдкім, пазбаўленым усялякага стратэгічнага значэння кустоўі. Але мухі, восы, матылькі, жукі... — здаецца, я толькі аднойчы бачыў тут муху. Гэта насыцярожвала.

Памятаю, неяк у маёй кватэры зьявіўся жук. Гэта быў даволі буйны жук, грузавы жук, сапраўдная махіна з бліскучымі крыламі і бухматым брушкам. Я ляжаў на канапе, у дзіўным здранцьвеніні, зь цяжкай галавой і ватнымі рукамі, і бясьсільным позіркам сачыў за tym, як жук зьдзяйсьніе аэрафотаздымку мясцовасці, зь ніzkім гудзенінем робячы вакол мяне колы. Я паспрабаваў уяўіць сабе ягоны съвет, зірнуць на навакольле ягонымі вачыма. Магчыма, таму, што алькаголь разагрэў маю фантазію, а можа, і праста з-за падabenства нашага становішча, неўзабаве я дасягнуў у сваім занятку значнага посьпеху. Прынамсі, я адчуў сапраўдны бол, калі жук наляяцеў на аконную шыбу, а потым мяне ахапіла прыемная палёгка, калі ён, узыняўшыся да форткі, нібыта выстралены выляяцеў вонкі.

Непрыкметна прайшоў яшчэ месяц. Квіткоў ад прачытаных кніг і спустошаных бутэлек у кватэры становілася ўсё больш. Мой кампутар сапсаваўся. Але галоўнай праблемай было зусім ня гэта. У мяне зьявілася перакананасць, што за мной сочаць, што недзе ў кватэры ўсталяваныя схаваныя камэры, якія не выключаюцца ні на імгненьне. Чамусьці я думаў, што калі Яны (так я называў іх, праклятых нябачных віжоў) даведаюцца, што я Ix выкрыў, то гэта дапаможа мне прабавіць тут рэшту часу, не губляю-

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

чы пачуцьця ўласнае годнасьці. Што ў такім выпадку ёсё будзе выглядаць ня так прыніжальна для маёй асобы. Ня ведаю, што канкрэтна падштурхнула мяне да гэтай ідэі, але я стаў усё часцей размаўляць сам з сабой уголас, устаўляючы ў свае размовы непрыхаваныя намёкі на тое, што я — я ў сё в е д а ю, і не пратэстую толькі таму, што хачу пазъдзекаваца з прыстаўленых да мяне шпегаў. Часам я па-сяброўску ўсьміхаўся якому-небудзь падсьвetchніку, казаў яму «Добрай раніцы», падыходзіў, не здýмаючы з твару ўсьмешкі, усутыч да ягоных натапыраных рожкаў і потым, паставяўши так хвіліну-другую, здýмаў зь яго павука. Як павінны былі шалець тыя, хто назіраў за мной праз умантаваны ў падсьвetchнік аб'ектыў. Бяда была толькі ў тым, што я ня мог ведаць, ці сочыць гэты пазелянелы падсьвetchнік за мной на самой справе. «Гнюсная праца, — казаў я падсьвetchніку, — час мяняць, а? Нядобра гэта — сачыць за прыватным жыцьцём». Падсьвetchнік зъянтэжана маўчаў. Думаю, я да-кладна зъехаў бы з глузду, калі б не адзін дажджлівы жнівеньскі вечар.

Нехта пазваніў мне ў кватэру зьнізу. Апрача таго дзіўнага кампутарніка ды хіба паштара, за ўвесь час майго знаходжання ў Гамоніі гэтага яшчэ не рабіла ніводная жывая душа. Аднак для паштара было занадта позна. Зайнtryгаваны, я націснуў на кнопк. Дзъверы ўнізе ўрачыста і шматабяцальна бразнулі, на лесьвіцы пачулася съціплае сапеньне. Я зъняў ланцужок і выйшаў на пляцоўку.

Па шчырасьці, у мяне было няшмат вэрсіяў адносна таго, хто мог да мяне завітаць у гэты дажджлівы

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

вечар. Ужо некалькі месяцаў запар я знаходзіў у сваёй паштовай скрыні недвухсэнсоўныя пагрозы, дасланныя мне таямнічай арганізацыяй пад назваю GES. Хаця — не такія ўжо і таямнічыя, гэта я перабольшваю. Арганізацыі не было ніякае справы да таго, якую пачэсную ролю я выконваю тут, у Гамоніенбургу. GES дамагаўся ад мяне аднаго: даніны за тое, што ў маёй кватэры стаіць невялікі, пакрыты пылам тэлевізар. Ім, супрацоўнікам GES, было насыць, што тэлевізарам я не карыстаюся, ім было насыць, што прыбраць яго з кватэры я не могу — паставіў яго сюды спадар ван Дрэйк, для таго каб ягоныя перакладчыкі не адчувалі ў гэтым часовым жытле інфармацыйна-забаўляльнага голаду. Як міла гэта было з боку спадара ван Дрэйка!.. Ён, відаць, быў перакананы, што любы перакладчык падохне ад тугі без пятнаццаціхвілінных рэкламных ролікаў, безаблічных крымінальных сэрыялаў і інтэрвію з палітыкамі, ні твары, ні імёны якіх мне не казалі абсолютна нічога. Французскі пранонс канала «Arte» не ратаваў становішча, невялікае суцяшэнне давалі хіба што неўміручы містэр Бін ды мо яшчэ мардаты мясцовы комік Паштэфка...

Сутнасьць аповедаў пра GES зводзілася да наступнага. Калі на лесьвіцы вам сустрэнецца незнаёмы чалавек і з усьмешкай запытаеца, ці глядзелі вы ўчорашні футбольны матч, ні ў якім выпадку нельга адказваць станоўча — ён адразу ж дастане пасьведчаныне супрацоўніка GES і зласліва ўсклікне: «Ага! Папаліся! Значыць, вы маеце тэ-ле-ві-зар! А ці плаціце вы за яго?». Калі вы толькі што пераехалі і яшчэ ня ведаецце сваіх суседзяў, і вам у дзвіверы

пазваніла сымпатычная маладая жанчына з кавалкам яблычнага штрудэля на талерачцы, не съпяшайцеся адчыняць і пускаць яе ўнутр вашага жытла: яна спрактыкаваным вокам акіне вашую кватэрү, знайдзе тэ-ле-ві-зар і патэлефануе потым куды трэба, і вы яшчэ падавіцесь вашым штрудэлем, начынка якога будзе зусім ня зь яблыкаў — але з траянскае каніны. Агенты GES паўсюль, папярэджвалі мяне яшчэ ў той час, калі я толькі зьбіраўся ў Гамонію. Яны зазіраюць у вокны, яны ходзяць па маленъкіх вулачках і вялікіх праспэктах, маскуючыся пад немаўлятаў і пэнсіянэраў, і глядзяць на дошкі званкоў: ці няма там сьвежанаклееных прозвішчаў. Ты ні пра што не падазраеш — а яны ўжо паставілі цябе на ўлік. Бо ты ня плаціш за тэлевізар. Ня плаціш, ня плаціш, скаціна. Натуральна, ня плаціш, бо хіба будзе здаровы дарослы чалавек плаціць за каляровае хвастатае паскудзства, якое само прыпаўзло да цябе ў дом. Экскурсіі па парнасайтах цікавілі мяне ў той час значна больш за тупы вечаровы запінг, за які, бач ты, трэба плаціць гроши, нібыта гэта сувымерныя віды задавальніння. Я дык, у майм становішчы, плаціць і не зьбіраўся, справядліва разважыўши, што, паколькі ня я ўсталяваў ў сябе гэтую скрыню, ня мне яе і ўтрымліваць. Карацей, існавала агромністая спакуся назваць гэтую арганізацыю GEStapo, але я ня буду гэтага рабіць, хаця б з тых меркаваньняў, што большасць тутэйшых жыхароў, наколькі я зразумеў, і так цалкам падзялялі мае думкі. У рэшце рэшт, за мой сабатаж ахвярапрынашэнняў перад тэлебагамі і іхным усевідушчым TV-Eye будзе, калі што, адказваць спа-

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

дар ван Дрэйк; хто я тут такі — усяго толькі пастаялец, пылінка на алтары.

Такім чынам, у чаканьні гэткіх візітораў у цывільным я стаяў на пляцоўцы і сачыў, каб скразьняк раптам не адрезаў мне шлях да адступлення. Калі б гэта сапраўды аказаўся чалавек з GES, я пасьпей бы заскочыць у кватэру і замкнуць дзъверы. Калі ж госьці былі ад ван Дрэйка... Я маркотна ўявіў сабе сваю ператвораную ў музэй кепскіх пахаў кватэру і падумаў, што мяне, напэўна, лінчуюць на месцы. Лёгкія крокі былі ўсё бліжэйшыя, лесьвіца зухавата парыпвала. З прыцемкаў да мяне падымалася маленькі шакалядны чалавек, мокрая кучаравая шавлюра якога была ўдвай большая за ягоную цалкам міралюбную галаву. Карацей, хер з маянэзам, як называла такіх мая бабуля. У руках ён тримаў загорнутую ў ручнікі вялікую місу.

— Добры вечар, калега, — сказаў ён па-нямецку зь нейкім цудоўным крумканьнем. — Мяне завуць Ісіне Сімі, я ваш калега, і я палічыў бы за гонар, калі б вы пагадзіліся...

— Што? Я нічога не разумею. У мяне адно вуха не функцыянуе.

— Калі б вы былі так ласковыя і палічылі б за гонар...

Тут ён зусім заблытаўся ў граматыцы і апусьціў вочы. Ён быў съмешны і вельмі сарамлівы, гэты чалавечак, і я заахвоціў яго як мог:

— Не хвалюйцеся, я б і сам наўрад ці здолеў гэта вымавіць без памылкі — ну, хіба што пасъля трохмесячных рэпэтыцыяў.

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

Ён павесялеў:

— Я перакладаю масу Гаўфа на сваю нацыянальную мову. Мая нацыянальная мова называецца заходні мбісакі.

— А што, ёсьць і ўсходні?

— На ўсходні мбісакі маса Гаўф ужо перакладзены.

— Вось яно што. Але працягвайце, прашу вас.

Я, відаць, зьбіў Ісіне з думак, бо ён зноў сарамліва і моўчкі залыпаў вачымі.

— Вы таксама ўдзельнік праграмы для перакладчыкаў у спадара... прабачце, у масы ван Дрэйка?

— Так, — узрадаваўся Ісіне. — Я прыехаў пазаўчора і жыву праз адзін дом ад вас. І таму я палічыў за ававязак...

Я запрасіў Ісіне ў кватэру, і ён, трymаючи перад сабой місу, прашмыгнуў туды пад маёй выцягнутай рукой. Мы прайшлі на кухню, і Ісіне паставіў місу на стол.

— Гэта наша нацыянальная страва.

— Як называецца?

— Гэта пхівоста. Але, магчыма, вам яна будзе не да смаку...

— Чаму ж? — сказаў я, шукаючы чыстыя кілішкі. — Можа, пярайдзем на ты? Не звяртай увагі на беспарадак... Вельмі міла з твойго боку, што ты завітаў. Зараз паспрабуем тваю пхівосту.

— Дзякую, — пасьміхнуўся Ісіне. — Беспарадак — гэта нармальна. У вас жа такая адказная праца. Перакладаць масу Гаўфа на мову свайго народу — гэта

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

вялікі гонар. Але я толькі хацеў вас папярэдзіць, што нашая нацыянальная кухня...

— Я вольны ад забабонаў, — сказаў я, шырока ўсміхнуўся і зьняў накрыўку. — Давай усё ж на ты. О, мяса.

Апошні месяц я харчаваўся аднымі бутэрбродамі. Да што тут казаць, калі хлеб свой надзённы я даўно называў няйнакш як «футтэрам», то бок кормам для жывёлаў.

— Проста я хацеў спачатку патлумачыць... — не адставаў Ісіне, але я хутка паклаў яму на талерку ягнуюю порцыю і ўзыняў кілішак.

— За нас, — сказаў я. — За заходні мбісакі. И за ўсходні таксама.

— За беларускую мову, — пракрумкаў Ісіне.

— Правільна казаць Беларусіш, а не Вайсрусіш, — патлумачыў я яму з набітым ротам. — Смачна...

— Беларусіш, — сказаў Ісіне з павагай і выдастай з кішэні нейкую дзіцячую лапатку, працёр яе і таксама ўзяўся за ежу. — Я рады, што табе спадабалася.

Я наліў яшчэ шнапсу, дадаў у кілішак Ісіне і паглядзеў на яго самога з замілаваньнем.

— Хочаш я ўгадаю, як называецца гэтая твая лапатка? — сказаў я, закусваючы. — Дуду-мадуду. Бо ты такі ж перакладчык, як я Гюнтэр Грас. Признавайся, цябе спадар ван Дрэйк падаслаў праверыць, як я тут жыву? За дурня мяне трymаеце? Няма такой мовы — мбісакі. Я ўсё ж чалавек з універсытэцкай адукацыяй. Ну, давай, признавайся.

З боку свайго госьця я чакаў чаго заўгодна, але не такой рэакцыі: праз імгненьне пасъля таго, як я

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

прамовіў усё гэта, у маю шыю ўпіраўся крывы кінжал, які любы аматар прыгодніцкіх кніжак назваў бы яванскім.

— Няма такой мовы?.. — гнеўна казаў Ісіне, — няма такой мовы?.. Такога сабе не дазвалі нават калянізатары, уладу якіх наш народ скінуў толькі дваццаць гадоў таму ў выніку Вялікай Кварапандангской рэвалюцыі, слава яе мабундзе. Калянізатары былі расістамі. А ты... Ты ясі са мной пхівосту з аднае місы... И кажаш пры гэтым...

Пасьля гэтых словаў нож быў прыціснуты да маёй беднай шыі яшчэ мацней.

— Да ў цябе гэты, як яго... Амок. У краіне райскай птушкі, — прамармытаў я, і мой госьць неўразумела зірнуў на мяне зьнізу. — Ну, прабач, — дадаў я прымірэнчым голасам. — Пррабач. Я памыліўся. Праца, усё такое... Паглядзі на гэтая шнары. Мой народ, дарэчы, таксама ня так даўно выгнаў калянізатараў. Прапаную зьесыці яшчэ пхівосты і выпіць на знак міру вось гэтага добра га напою. Колькі, ты кажаш, склонаў у заходнім мбісакі?

Ісіне схаваў свой кінжал тым самым імклівым рухам і пакачаў галавой:

— Нічога. Трыццаць восем. Гэта ты даруй, калега. Але, ведаеш, я таксама чалавек з універсытэтскай адукацыяй і пра існаванье тваёй мовы даведаўся толькі зь ліста масы ван Дрэйка.

Мы выпілі яшчэ, і Ісіне папрасіў паказаць яму «мой нацыянальны інструмент» — вось жа вочы, ён пасьпей заўважыць балалайку ў кабінэце, пакуль ішоў да кухні. Мы пасьпявалі трохі, кожны сваё, і Ісіне

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

выбіваў на клубах балалайкі рытм. Па шчырасьці, я быў страшэнна рады ягонаму зъяўленню. Мне раптам стала сорамна за свой выгляд, за гармідар навокал, за смурод і ўласнае лайдацтва. Да таго ж ружовыя рускія кудысьці раптам падзеліся, і я адчуваў палёгку.

— Мая краіна — гэта востраў, — казаў Сімі, мружачыся, як кот. — I, ведаеш, мне неяк не хапае гэтага адчуваньня...

— Адчуваньня таго, што ты з усіх бакоў акружаны вадой? Ну, калі дождж будзе і далей ліць так, як ён ліў вясной, неўзабаве Гамонія таксама стане выспай у Паўночным моры... А вось я...

Я задумаўся, сочачы, як Сімі наразае сваім кінжалам хлеб. Ён адкусіў ад сваёй лусты і зазірнуў мне ў очы:

— Ты нешта хацеў сказаць.

— Не, нічога. Проста я яшчэ ніколі ня жыў на востраве.

Перад тым, як ён сабраўся сыходзіць, мы абняліся.

— Заходзь, — казаў я, — ты заходзь у госьці. І калі дапамога спатрэбіцца... І дзякую за мяса. Што гэта, дарэчы, было?

— Кашэчыя хвасты, — сказаў Сімі. — Натуральна, таксама нашыя нацыянальныя прыправы: мбо, баква-баква, ндыдонэ, рвача...

І Сімі пачаў загінаць цёмна-карычневыя пальцы. «Ну, я ж хацеў вас папярэдзіць», — скрушина прыгаворваў ён, прытрымліваючы мае плечы, якія сутаргава скаланаліся над унітазам. «Мы дамовіліся на ты», — спрабаваў я пасьміхнуцца, тым

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

часам як зь мяне ўсё выходзіла і выходзіла съяточна пхівоста, — яна ніяк не сканчалася, нібы я быў даверху напоўнены тушанымі ў рвачы і бакве-бакве кашэчымі хвастамі.

* * *

Карацей, мы зь Сімі пасябравалі. Пасябравалі, нягледзячы на абяцаньне, якое я даў калісьці маці: ніколі не заводзіць сабе сяброў. Яна баялася за мяне, бедная: апекшыся аднойчы на ўласным досьведзе, яна думала, што зможа зъдзейсьніць самы галоўны, невыканальны насамрэч бацькоўскі подзвіг — пражыць за дзяцей іхнае жыццё. Але Сімі падаўся мне бяскрыўдным, як я ні намагаўся, я ня мог убачыць у ім ні канкурэнта, якога варта асьцерагацца, ні цыніка, якога трэба было пазъбягаць; да таго ж мяне цягнула да яго, а яго да мяне.

Нашае знаёмства мела на мяне цудадзейны ўплыў — я зноў засеў за пераклад і неўзабаве прасунуўся наперад на цэлых дзесяць старонак. Пісаць даводзілася рукой; я з жахам зразумеў, што зусім забыўся, як гэта робіцца: калі я пазіраў на пакінутыя мной на паперы крамзолі, мне здавалася, што спадару ван Дрэйку ўжо цяпер трэба наймаць найлепшых эўрапейскіх дэшыфроўшчыкаў. Ня ведаю, праз гэта ці зь іншай прычыны, але звычка да гультайства нарэшце ўзяла верх — я, праўда, пачаў ужываць выключна піва, дзякуючы чаму ў галаве маёй паступова праясьнілася; аднак пераклад зноў закінуў, аддаючы перавагу кнігам з гарадзкое бібліятэki.

О, гэтая бібліятэка, трохпавярховы палац з рудое
цэглы, аблазіўшы кожны куток якога, я канчаткова
пераканаўся, што адвечнае змаганьне кнігі і чалавека
скончылася поўнай паразай апошняга. Кніг на съве-
це больш чым людзей, яны ўзялі нас колькасцю, гэ-
тыя папяровыя птахі... А калі чалавечы зрок стаміўся
зьвяртаць на іх увагу, у бой уступілі аўдыёкнігі. Мяс-
цовая бібліятэка, даволі съціплая па тутэйших мер-
ках, значна пераўзыходзіла ўсё, што я бачыў на
радзіме. Менавіта тут я з жахам усьвядоміў, якой па-
шаны за сваю съмеласць заслугоўваюць тыя, хто на-
важваеца пісаць кніжкі, кідаючы донкіхотаўскі
выклік усяму ўжо напісанаму. Бо бібліятэка перакон-
вала раз і назаўсёды: усё ўжо напісана, усё і пра ўсё і
ўсім магчымымі способамі, — хопіць! Тым ня менш
кніг у бібліятэцы штодня становілася ўсё больш.
Калі казаць пра мастацкую літаратуру, то пераваж-
на бібліятэка прырастала за кошт сучаснае прозы,
гэтих супэрдынамічных, нібы палёт зь першага па-
верху, апавяданняў і раманчыкаў, поўных скамечаных
клішэ, напісаных «простай, шчырай і даступ-
най мовай» (такой жа ўбогай, якой Талстой напісаў
свайго геніяльнага «Філіпка»), прыпраўленых до-
браій порцыяй генэтычна мадыфікаванай крыві,
гігіенічнага маладзёвага сэксу, псэўдаэлітарнай сто-
мы, сапраўдных наркотыкаў і дэбільнага слэнгу, пры-
сыпанае зьверху парачкай алюзіяў на выпадкова па-
гартаную разумную кніжку.

Кнігі, аднак, катавалі мяне ня толькі ў съценах
бібліятэкі. Я зусім ня ведаў, што мне рабіць з ма-
ёй казкай — тэрмін майго знаходжанья ў Гамоніі

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

сканчаўся, і я зь ціхім жахам думаў пра той дзень, калі я буду вымушаны прадставіць маім апекунам плён сваёй працы. Пракляты час, быццам помсьцячы мне за нешта, памчаўся цяпер з падвоенай хуткасцю, і дзень ад'езду, што падаваўся яшчэ нядаўна такім далёкім, ужо віднеўся на маім прыватным далаўядзе.

Заклікаю мокрае, нізкае гаманійскае неба ў съведкі: я з усіе моцы імкнуўся не заразіць Сімі сваім марнатраўствам і лайдацтвам, намагаўся не даку чаць яму — але мы бачыліся ледзь не штодня. Зрэшты, ён ня меў нічога супраць, гэты асуныты, сумны, нязьменна ветлівы чалавечак. Сымпатычна крум каючы, ён распавядаў мне пра праблемы (на ягоную думку, невырашальныя), зь якімі ён сутыкнуўся, як толькі пачаў працаўцаць. Рэч у тым, што ў мове Сімі зусім не заўсёды знаходзіліся патрэбныя адпаведнікі тым на выгляд простым словам, што сустракаліся часам у тэксцыце Гаўфа. Розыніца ў клімаце і часавых паясох нагадвала пра сябе на кожнай старонцы. Да прыкладу, на радзіме Сімі ня ведалі, што такое елка — на шчасьце, там глядзелі галівудзкія фільмы, і Сімі не як выкруціўся, пераклаўшы гэтае слова як «цёмна зялёныя вожык-дрэвы, міма якіх бяжыць агент Старлінг у «Маўчаныні ягнятаў». Я, праўда, сказаў Сімі пра тое, што наўрад ці гэта ўдалы варыянт і што, на мой погляд, ня варта ўмешваць агента Старлінг у і без таго заблытаную гісторыю Пэтэра Мунка. На гэта Сімі ветліва запярэчыў, што затое кожны чытак зразумее, якая расыліна мелася на ўвазе. З гэтым цяжка было спрачацца.

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

— Але кніга засаджаная вожык-дрэвамі, як хвойны запаведнік, — усё ж сказаў я. — Табе давядзеца правесьці агента праз усю кніжку, і яна ўрэшце прыстрэліць Галяндца Міхеля, далібог прыстрэліць. І гэта будзе ўжо іншая гісторыя.

— Ты так нізка ацэнываеш мае перакладчыцкія здольнасці? — хітра пасьміхнуўся ў адказ Сімі. — Клярыс Старлінг — не адзіны агент у гэтym съвеце.

— Бачу, ты прыхільнік літаральнага перакладу, — сказаў я маркотна. — Ёсьць ідэя: давай гэта будуць проста «вожык-дрэвы». Паслухай, так насамрэч значна лепш. Як, ты кажаш, гэта будзе на заходнім мбісакі?

Сімі з сумневам пахітаў галавой, што на ягонай мове азначала нешта кшталту сяброўскага «А пайшоў ты...». На самой справе, «вожык-дрэвы» і агент Старлінг былі лёгкавырашальныя проблемай у параўнаныні зь іншымі, сапраўднымі пасткамі. Па водле кнігі, шклянога чалавечка маглі пабачыць толькі тыя, хто нарадзіўся ў нядзелю. Але на востраве, адкуль прыляцеў Сімі, дзён тыдня ў нашым разуменіні не існавала, там наогул быў свой каляндар, заснаваны на мясцовых анімалістычных культах. Па словах Сімі, пра нашыя панядзелкі-аўторкі там ведаў адно прэзыдэнт і некаторыя апазыцыйныя дэпутаты парламанту. Народ жа, дзеля якога шчыраваў Сімі, карыстаўся сваім традыцыйным часападзелам. Колькі мой сябра ні спрабаваў патлумачыць мне ягоную супэрскладаную систэму, я ніяк ня мог уцяміць, як носьбіты заходняга мбісакі арыентуюцца ў непадатлівым хронасе. Сімі схіляўся да та-

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

го, што Пэтэр Мунк мусіць у перакладзе нарадзіцца ўnoch недаедзеных мідыяў. Ці нешта кшталту таго, я ўжо ня памятаю дакладна.

Урэшце Сімі быў вымушаны прыняць маю прапанову аб дапамозе. Некалькі вечароў мы правялі ў ягоным кабінэце, і я, гартаочы танюсенькі заходнембісакі-нямецкі слоўнік (заходні мбісакі нядайна перайшоў на лацінку, тым часам як усходні па-ранейшаму паслугоўваўся крыптаграфічным пісьмом), прыдумаў на вачох уражанага Сімі некалькі цалкам прыдатных наватвораў. У гонар гэтага мы на-ват выпілі зь ім гліняны збан даўкага віна, які Сімі прывёз з сабой і зьбіраўся падарыць спадару ван Дрэйку.

— Ведаеш, што мяне больш за ёсё ўражвае ў гэтай кнізе? — спытаў Сімі са съязьмі ў вачох. — Плыты... Гэтыя плыты, стоячы на якіх яны сплаўлялі драўніну па рацэ. Плыты — гэта мне так знаёма. Гэта нібыта рэха прыбою, якое нехта пе-ранес сюды з маёй любай радзімы. У вас у краіне ёсьць плыты?

— На маленькім плату, — ціха завёў я, — сквозь буры, дошч і грозы, узяў толька сны і грозы, і дзец-кую мічту...

— Прыгожа, — з зайдрасцю адгукнуўся Сімі. — Гэта вашая нацыянальная песня пра плытнікаў?

— Кшталту таго, — адказаў я. — Зможаш?

Сімі падхапіў з падлогі свой бліскучы пацёр-ты тамтам, сунуў яго паміж ног. Вочы ягоныя сталі летуценна-алеістымі:

*— На малекі пляту,
Скоо бурідорігорі,
Зя токасін і госі,
І дека кукі ту-у-у-у...*

— Геніяльна, — шчыра сказаў я. — Адзін раз пачуць — і так удала паўтарыць... У цябе талент.

— Ты, я заўважыў, так лёгка называеш усіх вакол геніямі, — усъміхнуўся Сімі. — Мне гэта падабаецца. У нас такога зусім няма. Геніі — гэта маса Гаўф, маса Моцарт, маса Спілбэрг. Яшчэ маса Джэкі Чан. З геніем немагчыма выпіць віна і пабалбатаць. Геніі не жывуць на маленькіх астравах. Ведаеш, я вельмі сумую па радзіме.

Ён падняўся, падыйшоў да шафы, дастаў адтуль нейкі тоўсты прут і, урачыста трymаючи яго перад сабой на выцягнутых руках, нібы зьбіраўся пасьвяціць мяне ў рыцары, наблізіўся да мяне ўстыч.

— Гэты прут, — сказаў ён пяшчотна. — Ён таксама нагадвае мне пра маю радзіму. Пра маю сям'ю, пра маіх апекаванцаў. Я, ведаеш, працую на радзіме настаўнікам.

— Што ты выкладаеш?

— Усё, — пасъміхнуўся Сімі. — Мовы, матэматыку, гісторыю, астрономію, музыку, геаграфію, вайсковую падрыхтоўку... У нас не такая багатая краіна, каб кожны настаўнік мог дазволіць сабе выкладаць што-небудзь адно.

Ён любоўна правёў кончыкамі пальцаў па пруце.

— Гэта твая ўказка? — спытаў я расчулена і пабачыў на ягоным твары неразуменъне. — Ну, ты ка-

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

рыстаесья гэтым кіем, калі табе трэба паказаць нешта на мапе ці на дошцы?

— Не-е, — засымаяўся Сімі. — Гэты пруцік, ён дзеля выхаваўчых мэтаў. Для нядбайных вучняў.

Ён паклаў на стол пальцы левай рукі і тут жа рэзкім, маланкавым рухам выцяў пруцікам стол — я і заўважыць не пасыпей, калі ён прыбраў пальцы.

— Няўжо ў вас настаўнікі ня маюць такога? — спытаў ён, абмахваючыся пруцікам, быццам веерам. Я падумаў крыху, прыгадаў дзяцінства і пакачаў галаўой:

— Не, не, натуральна, маюць... Усё як у вас.

— А ты — ты таксама сумуеш па сваёй працы?

— Працы? Якой працы?

— Ну, у цябе ж ёсьць праца, там, на радзіме?

Я задумаўся. Сапраўды, што, як не авантурыйм і не жаданьне прывезыці дамоў трохі адкладзеных зь перакладчыцкай стыпэндыі грошай, прымусіла мяне выправіцца ў Гамонію? З такім жа, а можа, і з большым посыпехам я мог бы перакладаць Кнігу і дома, часу б хапіла.

Калі па шчырасці, на радзіме я быў, бадай, шчаслівым чалавекам. Я меў вышэйшую адукацыю, скончыў ін'яз (інстытут абасраных языкоў, паводле маёй бабулі). Я меў сяброў, якія за памяркоўную цану дапамагалі мне ў цяжкія хвіліны. Я ня меў аніякіх фізычных недахопаў і небясьпечных хваробаў. Я меў ня толькі працу (ня горшую і ня лепшую, чым у астатніх — праўда, дзеля паездкі сюды мне давялося звольніцца, але мяне ўзялі б на працу зноў, варта было толькі папрасіць). Я меў таксама двухпакаёвую

кватэру, якая дасталася мне ад памерлай стрыечнай бабулі (той самай, якая папоўніла мой лексычны запас такім сакавітымі народнымі выразамі; бацькі разъбегліся пасьля майго нараджэння, і гэтая баўкуя мяне выгадавала — съязьлівая гісторыя, ці ня праўда?); я меў уласны «фольксваген» перадпэнсійнага ўзросту, я меў бязмозглу, але бясконца адданую мне жонку Леру, падобную да зоркі тэлесэрыялаў; мы ажаніліся, калі нам абайм было ўжо за трывцаць. Не скажу, што я яе кахаў — мабыць, мы абодва адкахалі сваё ў часы юнацтва, але шлюб наш быў бясхмарна-стабільны. Я меў нават лапік зямлі за горадам і зьбіраўся будаваць там лецішча. То яе, то мой прафсаюз штолета даваў нам пущёўкі ў лясныя санаторыі з паэтычнымі назвамі. Некалькі гадоў таму мы нават зьвездзілі на пару тыдняў у Турцыю, і без асаблівых стратаў для сямейнага бюджету — незыбыўныя сонечныя дні, якія асабліва прыйшліся даспадобы Леры: тамтэйшыя мужчыны глядзелі на яе як на каралеву; мяркую, што і яна сама, звычайная бляндынка айчыннай вытворчасці, у думках зрадзіла мне там па меншай меры паўсотні разоў, Шахеразада Васілеўна.

Усё, усё ў нас дома было як мае быць. Па нядзелях мы ездзілі на рынак і куплялі там самае моднае эўрапейскае адзеньне. Па серадах пасьля працы мы наведвалі клуб, дзе можна было патанчыць пад нармальнью, непапсовую музыку. Што да палітыкі, то мы абое выказвалі ўсё, што думаем пра нашу краіну, на кухні і на працы, і ніхто пакуль не збіраўся кідаць нас за краты. І я, і Лера былі ўпэўненыя, што жывем ня

ў самай горшай і ня самай лепшай краіне. Маёй жонцы падабалася, што я, апрача працы, трохі займаюся таксама мастацкім перакладам і шмат чытаю, гэта на- давала нашаму жыццю лёгкі прысмак багемнасыці, далучана насыці да інтэлектуальных колаў. Да таго ж пераклады прыносілі зрэдку няхай і невялікія, але прыемныя гроши. Сама яна часам грава на гітары, і нават мела ўдзячных слухачоў сярод нашых нешматлікіх сяброў. Ніхто б не назваў нас занудамі, і разам з тым мы былі пазбаўленыя цяжару якой бы то ні было славы. Што казаць, нам пашанцевала. Адзінае, чаго ў нас не было — гэта дзяцей. Раз-пораз мне здавалася: час прысьпей, самы момант папоўніць чалавецтва якім-небудзь падобным да мяне бэйбусам, але Лера пераконвала мяне, што спачатку трэба скончыць будаваныне сямейнага гнязда. Неяк так павялося, што мы ніколі не абмяркоўвалі, як гэтае гняздо мусіць выглядаць у выніку. Мне здавалася, што мы ўяўляем яго аднолькава. Цяпер дык я нават удзячны Леры, што ў нас не было дзяцей. Па-першае, усё пайшло ня так, як мы плянавалі, а па-другое, цяпер я пазбаўлены неабходнасці апісваць іх у сваім манускрыпце. Тут, відаць, патрэбны смайлік.

Хлусьня. Амаль усё хлусьня. Так, звонку мы выглядалі даволі шчасльвай парай і ў стасунках паміж сабой таксама старанна рабілі выгляд, што так яно і ёсьць. Але насамрэч... Пачнем па парадку. З маймі бацькамі ўсё было як мае быць (ня лічачы адной бруднай гісторыі, якая адняла ў маёй маці ўсё яе небагатае здароўе). Сваю працу я ненавідзеў. За дзесьць гадоў, якія я прарабавіў у душным кабінэце на пя-

тым паверсе забітага офісамі шэрага змрочнага дома, у якім калісці месцілася лякарня для хворых на сухоты, я пасьпей угрузнуць у сваёй працы так, што ня ведаў, як мне вырвацца з гэтае багны, за якую саломінку хапацца. Калегі, дзъве дурныя, як кавалкі паралёну, выпускніцы філфаку і сымядзючы сакара-кагадовы клептаман і пэдафіл, увасабляялі для мяне ўсё зло гэтага сьвету. Ніякага гнязда ў нас не было, проста пабудаваная кімсьці безь любові і ўменьня кармушка. З кватэры мяне маглі выперці ў любы момант — у бабулі хапала сваякоў, якія маглі заявіць свае права на жытло, і я са страхам чакаў іхнага зьяўленыня. Мой фольксваген ужо некалькі гадоў нерухома стаяў пад вокнамі; увесну на ягоным даху зладзіла сабе гняздо нейкай птушынай сям'я, а перад самым ад'ездам я бачыў, як нехта спаў у ім, заклеіўшы бакавую шыбу газэтай. Што да Леры, то некалькі гадоў таму я нават ударыў яе. Не, гэта была не аплявуха — я ўдарыў яе наводмаш, так, што яна ўпала на падлогу і на яе вусны кінаакторкі неахвотна выцек з носу крывы струменьчык крыві. Ня ведаю, чаму я гэта зрабіў. Відавочных прычынаў не было, дый рукі я ніколі не распускаў. На ўсё жыцьцё запомню, як гэта адбылося: я прыйшоў з працы, кватэра была прыбраная, пахла вячэрай і Лерыным дэзадарантам. Лера сядзела перад тэлевізарам і марудна аблізвала марозіва. Вось тут на мяне і найшло нешта. Уся гэтая карціна, чысьціня, нечая разважлівая, нясьпешная да вязкасці, перасыпаная дробным ласкавым матам гаворка на вуліцы, якую добра было чуваць праз адчыненае акно, карагод мухаў, што звонкім

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

німбам абвіваўся вакол жырандолі — усё гэта раптам выклікала ўва мне съяпую нянявісьць. Ува ўсім гэтым летнім вечары прысутнічала нечая чужая воля, якая насыпех, неахайна будавала для мяне ляндшафты і інтэр'еры, клапацілася пра гукавае афармленыне і заўсёды забывала пра тое, каб надаць гэтаму ўсяму хаця б ілюзію руху. А мне быў патрэбны рух. Я добра запомніў выраз Лерынага твару, пасыля таго як яна адляцела ў кут і замерла там. Першапачатковое зьдзіўленыне на ім вельмі хутка зъмянілася нейкай незвычайнай усьмешкай: так, так, гэта была ўсьмешка, быццам Лера толькі і чакала, каб я яе ўдарыў. Гэта была вельмі зьдзеклівая ўсьмешка, нутраная усьмешка, усьмешка перавагі. Чыста жаночая ўсьмешка. Я зь цяжкасцю ўтрымаў тады Леру пры сабе. Нам спатрэбіўся месяц, каб забыць гэты выпадак. Ці каб зрабіць выгляд, што мы ўсё забылі: Лера помсыціла мне, помсыціла упэўнена і мэтанакіравана: у самыя інтymныя моманты я зъянацку зауважаў на яе твары туую самую зьдзеклівую, высакамерную ўсьмешку, і ўвесь інтym сканчаўся, а яна задаволена съмяялася. Часцей, аднак, яна брала ўсё ў свае руکі і мы ўсё ж дасягалі згоды. Відаць, каб ня страціць ілюзію стабільнага шлюбу. Насланьнё тым ня менш не праходзіла, насыцігаючи мяне на працы, у метро, дома, на вуліцы: разумееце, мне ўсё часцей падавалася, што ўсё навокал схіленае, усё замерла, сагнутае папалам, *усё навокал знаходзіцца ў стане няспыннага паклону.*

Так, — адказаў я Ісіне. — Натуральна, сумую.

* * *

Міма невысокай, парослай кайзэрскім мохам цаглянай агароджы дома састарэлых я праходзіў некалькі разоў на тыдзень, калі ішоў у краму абнавіць запасы сваёй улюблёной кракаўскай каўбасы і піва і вяртаўся назад. У той дзень якраз была такая нагода. У плашчы, тапачках і рваных хатніх джынсах я нецярпіва чакаў каля сьветлафора, па��уль склыне паток машын, каб перамахнуць на той бок вуліцы, калі пачуў за съпінай сіплы, незадаволены голас:

— Малады чалавек, ці не маглі бы вы мне дапамагчы?

Я азірнуўся. За маёй съпінай сядзела ў вазку зусім нямоглая старая ў чорным балахоне. Яе рукі ў вязаных пальчатках ляжалі на колах, востры нос высоўваўся з-пад капюшона, вочы глядзелі на мяне злосна і саркастычна. Яе вазок быў старой канструкцыі, не самаходны, а з тых, якія старыя перасоўваюць самі. Магу сабе ўявіць, колькі намаганняў ёй каштавала дабраца ажно сюды, да пешаходнага пераходу. Згодна з маймі непрацяглымі назіраньнямі, жыхарам дома састарэлых афіцыйна не было забаронена пакідаць тэрыторыю свайго прытулку, даволі часта на Штэльцэнштрасэ можна было пабачыць дзядулек і бабулек, якія ездзілі туды-сюды, усыміхаючыся дзецям і раварыстам сваімі галубінімі ўсьмешкамі. Але ж, відаць, выезд за тэрыторыю і не вітаўся. Я паглядзеў паўзьверх яе галавы, ходнік быў пусты, вокны альтэрсгайма спрэс завешаныя фіранкамі.

— Мне трэба ў кіёск, — патлумачыла старая і рыпнула коламі. Рукі яе трэсьліся. — Скончыліся цыгарэты. Не маглі бы вы мяне правесыці туды?

Такім чынам, старая проста хацела пераправіцца на той бераг. Добры паромшчык, я ня стаў доўга думаць, пляснуў па сьветлафорным слупе і заняў сваё месца ззаду вазка. Амаль адразу ж загарэлася зялёнае свяцло, і мы апынуліся на tym баку. Да кіёска засталася мэтраў пяцьдзясят, калі нейкая ружавашчокая маладая раварыстка, што ехала нам насустроч, раптам прытартмазіла і саскочыла зь сядла:

— Ай-яй-яй, фраў Габіхт, — з дакорам сказала яна, стаўшы проста перад намі і загараціўшы шлях, — зноў вы ня слухаецца? Як можна быць такой легкадумнай? Зноў па цыгарэты? Вы ж самі ведаеце...

Мая старая заскрыгатала зубамі і адварнулася, панура бліснуўшы вачыма. Я адчуў сябе ніякавата.

— А вам я хацела б сказаць вось што, — зьвярнулася да мяне гэтая мэдсястра ці хто яна там была. — Гэта добра, што вы дапамагаеце нашым апекаванцам. Але вам трэба мець на ўвазе: калі вы пагаджаецеся ім дапамагчы і зь імі нешта здарыцца па-за межамі альтэрсгайма, адказнасьць у такім выпадку будзеце неесьці вы. Спадзяюся, гэта зразумела. Ну што, фраў Габіхт, паедзем дамоў?

Старая, неяк па-птушынаму натапырыўшыся, пагардліва маўчала. Маладая жанчына ўзялася за ручкі вазка і, спрытна кіруючы адразу і ім і роварам, павезла старую назад, да пераходу.

Па абедзе зноў пайшоў дождж. Я сядзеў ля акна ў кабінэце, назіраючы за tym, як унізе разгружаныць нейкі фургон, і цадзіў халоднае піва, калі нечакана заўважыў, як невялікія, зусім непрыкметныя дзвёры флігеля, празь якія ў дом састарэлых заходзіў адно

пэрсанал, адчыніліся і адтуль на двор выкацілася чорная фігурка ў вазку. Гэта і сапраўды была фраў Габіхт, яна імкліва, часта-часта працуочы рукамі, праехала двор і спынілася толькі тады, калі дасягнула съветлафора. Напэўна, такая хуткасць вымагала ад фраў Габіхт адпачынку, вазок застыў на месцы, цяпер надзейна прыкрыты агароджай. Ходнік быў пусты. Я накінуў плашч і выбег на вуліцу.

— Малады чалавек, — сказала фраў Габіхт, нібыта бачыла мяне ўпершыню, — не маглі б вы мне дапамагчы? У мяне скончыліся цыгарэты, і мне трэба ў кіёск.

Гэтым разам я ня стаў губляць час, падхапіў вазок і пабег праз дарогу. Чамусьці мне ўжо тады здавалася, што ад посьпеху нашае авантуры залежыць больш, чым магло падацца на першы погляд. І я ня быў падмануты ў сваім чаканьні. Фраў Габіхт прагна зацягнулася, выпусьціла дым праз ноздры і ўселялася ў вазку ямчэй. Цяпер яна ўжо зусім не выглядала кліенткай дома састарэлых — яе погляд быў зусім цвярозы, на вуснах зьявілася гордая ўсьмешка, і руکі перасталі трэсціцца.

— Яны забараняюць мне курыць, — прамовіла яна хрыпла. — Дактары... Суцэльнае махлярста. Яны думаюць, у мяне маразм. Ну, няхай думаюць. Хаця, памойму, гэта абраза: лічыць, што я кайфую ад жыцця пад адным дахам з сотняй прапахлых зямлёй дзівакоў.

Потым яна зноў надоўга замоўкла; я цярпліва чакаў, стоячы каля вазка, калі яна дакурыць цыгарэту. Паліла яна не сьпяшаючыся, з асалодай, і з такой жа

прыемнасцю падстаўляла свой твар дробнаму дажджу. Курд з кіёска вынес нам гарбаты. Ён запрашаў нас унутр, але фраў Габіхт адмовілася, заявіўшы, што і так наследзелася ў сваім дурдоме і жадае падыхаць съвежым паветрам. Колькі ёй было гадоў? Мне здавалася, ня менш за сто. Я адчуваў сябе задаволеным, але і трохі разгубленым: зараз я завязу яе назад, і што далей? Піўная бутэлька жыцьця раптам стала для мяне цеснай. Нарэшце фраў Габіхт кінула абгарэлы фільтр сабе пад ногі і ўважліва паглядзела на мяне.

— Вы дапамаглі мне, — прамовіла яна. — Цяпер мая чарга. Так і быць, я дам вам тое, што вам патрэбна. Думаю, гадзіны паўтары ў нас ёсьць. Мы едзем на...

І яна назвала мне станцыю мэтро, далёка адсюль, на іншым канцы горада. *Яна мела тое, што мне патрэбна.* Гэта дзіўна, але я ня мог у той момант успрыніць яе словаў інакш, чым напоўненныя прыхаваным сэнсам. Я ўзяўся за ручкі вазка, і мы рушылі да мэтро. Мы спускаліся і падымаліся па эскалаторах, мы перасаджваліся з вагона ў вагон, мы ўразаліся ў натоўпы, паўсюль нам было зялёнае съятло. На твары старой было захапленыне. Па дарозе яна пасыпела пасварыцца з адным ахоўнікам, абмеркаваць з добразычлівой пэнсіянэркай яе сабаку і зрабіць заўвагу нейкім сарамлівым панкам, якія каталіся з горкі на дзіцячай пляцоўцы. «Даволі нас мучылі панкі», — прыгадаліся мне ні з тога ні з сёга і абсолютна ні да чога словаў Каастуся Каліноўскага, якія нейкім цудам заселі ў мяне ў памяці яшчэ з студэнцкіх часоў. Старая заразіла мяне сваім настро-

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

ем, мы імчаліся наперад, і я адчуваў сябе сапраўдным гоншчыкам, съціскаючы ў руках стырно інваліднага вазка. Гэтая паралімпійская Формула-1, між тым, сканчалася; фраў Габіхт заклапочана азіралаася па баках, запальваючы цыгарэту кожны раз, калі мы апыналіся на свежым паветры. У рэшце рэшт мы выйшлі з аўтобуса недзе на ўскрайне Гамоніі, гэта быў зусім незнёмы мне раён, поўны зеляніны і маленькіх двухпавярховых катэджаў. Вузкая вуліца, нейкая Глясбайнштрасэ, пакруціўшыся між высокага кустоў, вывела нас да двухпавярховага дома, які стаяў на водшыбе. «Тут», — махнула стомлена рукой фраў Габіхт. Я спыніўся, выцер пот з ілба і зірнуў на неба.

— Сьмялей, — сказала старая, і мы пад'ехалі па жоўтай дарожцы да самых дзвіярэй. Я нерашуча пацягнуўся да званка. «Яны вернуцца толькі ў восем, — упэўнена ўсьміхнулася фраў Габіхт. — Ключа ў мяне няма, але з таго боку ёсьць акно, паддзеньце яго чым-небудзь, яно лёгка адчыніцца». Як пад гіпнозам я абыйшоў дом; акно і праўда адчынілася без асаблівых намаганьняў, я залез унутр і, стараючыся ня думаць пра наступствы і не азірацца вакол, адчыніў дзвіверы і паспешліва ўцягнуў вазок у дом, ледзь не наступіўши на тоўстую шэрную котку.

* * *

Старая колькі хвілінаў моўчкі сядзела ў вазку, летуценна абводзячы пакой вачыма. Агледзеўся вакол і я: прасторны, цьмяны першы паверх, на якім мы знаходзіліся, быў поўны разнастайных цікавостак,

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

пад самай столяй цікаў вялікі гадзіннік з ківачом, зробленым у выглядзе пысы нейкай пачвары, якая заходзілася ў нямым рогаце; съцяну перад намі цалкам закрывалі стэляжы, шчыльна застаўленыя старымі кнігамі, съпінкі якіх адлівалі цьмянай пазалотай, і на кожнай съпінцы сядзела фігурка чалавечка з заплюшчанымі вачыма — адны з фігурак трymалі руکі складзенымі на грудзёх, іншыя ўздымалі руки, нібы школьнікі, якія просяць, каб іх выклікалі, трэція паказвалі кудысьці ўбок; на доўгім стале ўздоўж вялікага завешанага фіранкамі акна стаялі дзіўныя слоікі і бутэлькі з каляровага шкла — я ўзяў адну, паднес бліжэй да вачэй, каб як сълед разгледзець: унутры, на прыдоныні, ляжаў бліскучы жук, відавочна, зроблены з металу, але дзіва: як толькі я перакуліў бутэльку, каб палюбавацца на пераліў мутнаватага шкла, жук ажыў і ўзыняўся да рыльца, бутэлька лёгка завібрала ў маіх пальцах, і я паставіў яе на месца, ледзь ня выпусьціўши з рук. Жук у момант съціх.

— Гэта вельмі каштоўная рэч, — пачаў я голас фраў Габіхт. — Вельмі, вельмі дарагая рэч. Зь ёй трэба быць асьцярожным.

— Прабачце, — сказаў я панура. — Я павінен быў спытаць дазволу.

Чамусыці атмасфера гэтага дома вымагала ад мяне ветлівасці і пачцівасці.

— Агаўцы, мая міная, — сказала старая пяшчотна, і тоўстая котка, якая падавалася пры гэтым асьвятленыні серабрыстай, скочыла ёй на калені. Я падыйшоў да кніжных стэляжоў і прабегся пальцамі па съпінках. Відаць, пачатак, сярэдзіна дзвеятнацца-

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

тага стагодзьдзя, высакародныя махры на пераплётах, і гэтыя нібы загіпнатызаваныя чалавечкі, замерлыя ў сваіх поўных нейкага таемнага сэнсу позах. У пакоі была цішыня, я чую, як вуркоча котка на каленях старой. Нібы на толькі што праяўленых фотаздымках, у паветры гэтага памяшканья ўзьніклі мае старыя знаёмыя, ружовыя рускія, і я міжволі закрыў твар рукой.

— Не хвалюйцеся, я прыбяру іх, — прамовіла ледзь чутна фраў Габіхт, і сапраўды, яны зыніклі, разам з усімі сваімі пруткамі і ніткамі.

— Чаму вы паклікалі мяне сюды? — азірнуўшыся, спытаў я. — Чаму менавіта я? Вы ж нават ня ведаеце, хто я і што раблю ў Гамоніі.

Старая іранічна ўсьміхнулася і зноў запаліла цыгарэту.

— І хто ж вы? І што робіце ў Гамоніі?

— Я маю тут перакладчыцкую стыпэндыю. Перакладаю Вільгельма Гаўфа.

— Вы чыталі Гаўфа?

Старая зас্তынялася:

— Ці чытала я гера Гаўфа? Юнага гарэзу Гаўфа? Добрае пытаньне... А вось ці ведаеце вы, што яшчэ ніхто, яшчэ ніводзін з стыпэндыятаў ван Дрэйка ня здолеў справіцца са сваёй задачай? А іх было так шмат... Бедныя перакладчыкі... Яны дагэтуль ня могуць нічога ўцяміць...

Я падыйшоў да яе бліжэй:

— Ці магу я папрасіць вас распавесці пра гэта больш падрабязна?

Але старая ня слухала:

— Я дам вам тое, што вы хочаце. Вы ж нарадзіліся ў нядзелю, ці ня так?

— Ня маю ўяўленыя, — прызнаўся я. — Гэта было...

Дату свайго нараджэння я прыгадаў не бязь цяжкасці.

— Сорамна ня ведаць, у які дзень тыдня ты нарадзіўся, — з дакорам сказала фраў Габіхт. — Калі б людзі ведалі, наколькі істотна гэта ўплывае на іх жыццё, яны не былі б такімі легкадумнымі. Народжанаму ў аўторак не паразумецца з народжаным у суботу. Аднак, у кожным разе дзень нескладана вызначыць. Я ўпэўненая, што вы нарадзіліся менавіта ў нядзелю. Памылкі быць не магло.

Яна акуратна зьняла з каленя ю котку і пад'ехала да стэляжу з кнігамі. Трымаючы ўжо амаль дагарэлую цыгарэту ў вуснах, выцягнула адзін з тамоў — я не зауважыў, куды падзеўся той чалавечак, які сядзеў на ім: упаў на падлогу, або ў шырокі рукаў старой, або — або проста *перасеў на съпінку іншае кнігі...* «Дакладна, — сказала задаволена фраў Габіхт і загарнула кнігу. — Гэта была нядзеля, дванаццаць гадзін дзьве хвіліны».

— Дзень недаедзеных мідыяў... — прамармытаў я, — Lässt dich nur Sonntagskinder sehen...

— У вас кепскае вымаўленыне, — строга сказала старая. — Вам трэба падцягнуць ня толькі граматыку, але і фанэтыку. Але ж і праблема для перакладчыкаў гэтыя вершыкі!.. Асабліва для непрафэсійных, разгубленых, няздарных перакладчыкаў... Для авантурыстаў, якія прыяжджа-

юць сюды і пачынаюць ныць, як у іх дома ўсё дрэнна. Вось вы: чаму, з чаго вы ўзялі, што можаце перакладаць Гаўфа? Хто вам даў такое права? Вы былі створаныя для зусім іншага. У вас не закладалася так шмат, як вы сабе напрыдумлялі. Вы, дарагі мой, спакусіліся на ўяўны лёгкі хлеб. Хаця павінны былі здабываць сапраўдны, потам і мазалімі. Вы — ахвяра ўласных амбіцыяў, нікчэмная, нікому не цікавая ахвяра. Зрэшты, я ведаю, каму вы цікавыя ў гэтым горадзе. Але яшчэ адно пытаньне: як вы думаецце, вы — тыповы *Weißrusse*?

Трохі агаломшаны, я на хвіліну задумаўся. Нядайна я натрапіў у сеціве на нейкую апытаанку, прысьвечаную мэнталітэту. Нехта Альбэрт Захарэвіч, жудасны гаўнюк, выказаўся там у тым сэн্সе, што, маўляў, ён наогул у мэнталітэт ня верыць... Я дык наадварот, быў цвёрда перакананы, што ёсьць рысы, якія цэмэнтуюць усіх усходніх славянаў у адзін надэтнас. Ну, па-першае, жарсыць да неўтаймоўнай рэфлексіі, да корпаньня ў саміх сабе (адсюль — прага маствацтва, прычым кожны спатольвае яе ў меру сваіх магчымасцяў, нават той, хто ніякіх магчымасцяў ня мае). Па-другое, безнадзейная непадатлівасць да адукацыі. Спалучэныне гэтых асаблівасцяў, дакладней, супярэчнасць, якая ўзынікае ў выніку, вядзе да п'янства — такога ж неўтаймоўнага і безнадзейнага. А яшчэ падвоеная, патроеная, расплывістая мараль, а лепш сказаць, яе адсутнасць — схільнасць красыці ўсё, што кепска ляжыць, і потым суцяшацца, што гэта нацыянальная асаблівасць. Гэтая прыроджаная клептаманія ідзе не ад спрадвечнай беднасці, у якой

жыве абсолютная большасць усходніх славянаў — не, яна ідзе ад нашага паганства: мы ня маём веры, мы ва ўсім сумняваемся, съвет вакол нас поўны татэмаў спакусы, для нас матэрыяльнае адыгрывае мізэрную ролю ў параўнаньні з духоўным: што з таго, што я нешта съпёр у суседа, я пакрыю ягоныя страты невылечнымі пакутамі сваёй души, я буду катацаць сябе, ненавідзець сябе, паўтараць сабе і дзень і нач, якая я гадзіна, які я падонак, якая цяжкая на мне віна, буду ліць гарачыя, п'янія сълёзы і тапіць у съпіртаўтымліваючых напоях сваю віну, каб заўтра скрасыці яшчэ што-небудзь. Усходні славянін — злодзей ад нараджэння і ведае гэта.

А яшчэ пакорлівасць, мілая фраў Габіхт, бязьмежная пакорлівасць, пакорлівасць як лад жыцця, пакорлівасць як філязофія, як эстэтыка, як ідэалёгія, як рэлігія. Мы сумна, з конскім прымружваньнем, жуем і глытаем сваю пакорлівасць, нашыя страўнікі, якія так пасыпахова замяняюць нам души, напаўняюцца гэтай атрутай — і потым, у самы неспрыяльны момант, нас ванітуе нашай пакорлівасцю: і прыходзіць бунт, так-так, той самы, бессэнсоўны і жорсткі, адзіны на ўсіх трох суседзяў, нічыйны і страшны, як пажар на драўлянай вуліцы.

Фраў Габіхт з задавальненнем сачыла, як зъмяняўся мой твар падчас гэтых роздумаў. Котка зноў скочыла ёй на калені. Я пачуваўся вельмі няўтульна, мне хацелася як найхутчэй атрымаць тое, што яна мне абыцала, і вярнуцца ў сваю кватэру на Штэльцэнштрасэ. Пагатоў час ішоў, і я ня ведаў, як адреагавалі б гаспадары дома, калі б яны засыпелі мя-

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

не тут са старой, якой, як яны, відаць, лічылі, ім уда-
лося пасьпяхова пазбавіцца.

«Значыць, вы стыпэндыят?» — сказала фраў Габіхт і зірнула на мяне так, што ў пакоі стала неяк вусыцішна.

«Ну так», — адказаў я і чамусьці дадаў: «Цяпер час такі... Эпоха грантаў і стыпэндый... Культура ня можа сама...»

«Не съяшыце мяне, — прамовіла фраў Габіхт з усьмешкай. — Першым стыпэндыйтам у гэтай краіне — прынамсі, з тых, каго я ведаю асабіста — быў гер Марцін Лютэр. Гэта было... Гэта было пяцьсот гадоў таму, — сказала яна хутка, навобмацак шукаючы цыгарэты. — Пасьля Вормскага эдыкту сябры дапамаглі Лютэру схавацца ад перасьледу ў вартбургскім замку Фрыдрыха Трэцяга. Там ён, жывучы на ўсім гатовым, пераклаў на німецкую Новы Запавет і пачаў перакладаць усю Біблію».

Я ня ведаў, што сказаць. Пацягнуўся да Агаўцы, каб пагладзіць, але яна зірнула на мяне з такой пагардай, што я зьбянтэжана пачухаў нагу. Фраў Габіхт пад'ехала да мяне ўшчыльную.

— Чаго вы баіцесь?

— Я баюся людзей з палкамі.

У гэтым, напэўна, съмешна прызнавацца эўрапейцу дваццаць першага стагодзьдзя, але, тым ня менш: больш за ўсё я баюся людзей з палкамі.

Нашай моваю лепш было б сказаць «з кіямі» ці «з дружкамі», але я не баюся нейкіх там кіёў. Я баюся людзей з палкамі.

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

Калі мне было гадоў сэм, некалькі ўзброеных жалезнымі дрынамі малпаў, якія якраз зьбіраліся падвергнуцца *облагоражіваючemu* *воздействiю труда* — паступіць у бліжэйшае ПТВ, загналі мяне ў невялічкі тупічок за гаражамі. Я памятаю мокры бэтон агароджы, намаляваны нечым съмярдзочым струмянём заход сонца на ёй, пах мачы, натужны, змораны, зласцілівы съмех маіх перасьледнікаў і гэтае катастраfічнае адчуwanье тупіка, раптоўную аднавымернасьць прасторы. Я задыхаўся. Малпы, на шчасьце, апусцілі дрыны і, трохі пакамечыўши маю балоневую куртку, сталі паказваць мне свае скарбы, з гонарам і амаль сяброўскай радасцю: набор парнаграфічных картаў, пісталетныя гільзы, скрадзены ў кагосьці касэтны магнітафон. Мяне ня білі, не, але з таго часу ў мяне зредку пачынае торгацца вока — калі я хвалюся або калі парэжу сабе выпадкоў палец. Я баюся людзей з палкамі, і нічога не могу з сабой зрабіць.

Практычна ўсе мае аднаклясьнікі сталі міліцыянтамі. І цяпер яны ходзяць па маім раёне, патрулюючы яго або вяртаючыся зь дзяжурстваў, у кожнага на поясে дручок, і калі я бачу іх, я заўжды адчуваю сябе ў тупіку. Я ведаю, што яны прыходзяць да сябе дамоў, да маіх былых аднаклясьніцаў, зь якімі яны ўсе ўрэшце перажаніліся (своеасаблівы інцэст), і адшпільваюць там свае дручкі, і вешаюць іх на цывічок, але нават высоўваючыся са сваіх кухняў, у сваіх майках-барцоўках, са сваімі злымі дзецьмі на плячах, але і тады яны застаюцца людзьмі з палкамі — якіх варта пазъбягаць. Тут, у Гамоніі, на вуліцы рэд-

ка пабачыш паліцэйскага, але калі я іх бачу — мне хочацца выцягнуцца ў струнку. Бо за съпінай адразу ж пачынае пахнуць тупіком. У тупіка няма грамадзянства. Хто мачыўся на той тупік майго дзяцінства: перасьледнік, які ўрэшце атрымаў асалоду ад ахвяры, або ахвяра, якая ў адчай нарабіла ў нагавіцы, прыціснутая да бэтону? Няважна. Тупік ўсіх раўняе ў правах. Правіла выжываньня: дзе б ты ні спыніўся, заўсёды май за съпінай прасьвет, праход, шчыліну, лаз...

Палка — старажытны сымбалъ. Сымбалъ улады, магічнага веданьня, магічнае магутнасці. Менавіта дотык палкі — няважна, маленькай або сапраўднай доўбні — паводле старажытных павер’яў, быў здольны прымусіць скалу пырснуць зьнянацьку жывой вадой, дотыкам сваёй палкі зь дзьвюма зъмеямі на канцы Гэрмэс напаўняў ветрам безжыццёвым ветразі караблёў, пладамі засушаныя звар’яцелым летам нівы, чалавецтвам — паўвыспу Пэлапанэс... Індыйскае бóstва съмерці абавязкова мела пры сабе палку: каб вяршиць суд, каб караць. Кітайцы адганялі палкай, зробленай з персікавага або тулавага дрэва, злых духаў. Палка была выяўленыем боскай волі, палка ператварала нежывое ў жывое, як гэта рабіў Асклепій, бог усіх мэдыкаў, сваім абвітым зъмеямі дручком. Іосіф перад заручынамі з Марыяй меў у руках кій, посах пастуха меў Ісус, эстафэтныя палачкі трymалі ў лапах бізантыйскія анёлы... Старажытныя франкі ўрачыста ламалі палку, калі хацелі скасаваць нейкую дамову, або падчас пакараньня вінаватага. Палка съціплая, але амаль усемагутная: менавіта яна доказа-

ла небараку Герману, што ён не мастак, а ўсяго толькі забойца. Палка, палка, палка... Палачка-выручала. Палка — мужчынскі атрыбут. «Паставіў сваёй пару палак», — рэха тых часоў, калі палка была яскравым фалічным сымбалем, размова ў войску, дзе я меў сваю палку, пазычаную мне дзяржавай, і тым быў прыроўнены адначасова да Ісуса, Гэрмэса і Асклепія. Палка раўняе людзей ня горш за тупік, усе, хто мае палку, роўныя між сабой, людзі дзеляцца на тых, хто мае палку, і тых, хто палкі ня мае. Тупік і палка: два канцы аднаго посаха, з дапамогай якога мы ідзем па гэтых камяністых схілах, кожны ў сваю Гамонію.

— Падумайце яшчэ, — ухвальна прамовіла фраў Габіхт, трymаючи котку, быццам нейкі партатыўны дэтэктар хлусьні. — А я пакуль што прыгатую нам кавы. Не, дзякую, я ў стане зрабіць усё сама. Я даўно не займалася гэтай прыемнай справай — гатаваць каву для такіх сымпатычных маладых людзей.

І яны з Агаўцы паволі пакацілі да кухні. Дзвіверы за імі зачыніліся. Я паходзіў трошкі туды-сюды, паразглядваў кніжныя съпінкі, пастаяў перад здымкам маладога афіцэра вэрмахту ў съціплай рамцы, які вісей у куце. З кухні не даносілася ні гуку. Афіцэр быў вельмі прыгожы, як у кніжцы Касінскага, і глядзеў на мяне добразычліва-паблажліва. Што яна дасьць мне: гроши, чароўную палачку, атруты ў кубачку кавы, прапануе кантракт, пранясе па-над дахамі, падымаючы іх, бы накрыўкі рондляў, раскрые сакрэт Гамоніі, дзякуючы якому гэты горад стане май? Або нарэшце выкрые перада мной таямнічага спадара

ван Дрэйка? Пакуль што ўсе гэтыя яе намёкі гучалі проста съмешна. Напякла блінцоў карова, як сказала б мая бабуля. З кухні між тым не было чутно ні гуку. Прайшло дзесяць, пятнаццаць, дваццаць хвілінаў, і ад гэтай цішыні, якую рабіў яшчэ больш задушлівай мерны пульс гадзінніка на съцяне, мяне раптам пачягнула ў сон. Ня ведаю, ці сапраўды спаў я, ці толькі праваліўся на нейкае імгненіне ў дрымоту — да мяне чамусыці ніяк не даходзіла, колькі паказвае гадзіннік, калі я, здрыгануўшыся, паспрабаваў прыгадаць, дзе знаходжуся. Няблага было б дадаць да кавы канъяку. Я пацягнуўся і пайшоў на кухню.

Ніякіх прыкметаў прыгатавання кавы там я не заўважыў. Фраў Габіхт сядзела ў сваім вазку сыпінай да мяне, і Агаўцы ціхамірна спала на стале. На кухні было халодна; патыліца старой не варухнулася. Я зайшоў съпераду і зазірнуў старой у твар. Яе очы былі як шкляныя, і на нейкую сэкунду я з жахам падумаў, што яна, відаць, памерла. Толькі гэтага мне не хапала. Але не: яна падняла галаву і ўтаропілася на мяне пустым, ідыёцкім позіркам.

— Хто вы? — разъляпіла яна вусны, яе голас гучаў жаласьліва і бездапаможна. — Мне халодна, я хачу дамоў.

— Гэй, гэй, мы так не дамаўляліся, — запратэставаў я. — Вы цудоўна ведаецце, хто я, і чаму я тут.

Яна раптам пачала бессэнсоўна і хрыпата лаяцца, паўтарала адно і тое, звяртаючыся відавочна не да мяне. Рукі ў яе зноў задрыжэлі, перада мной сядзеў у вазку зусім іншы чалавек, разьбіты, цяжка хворы і да сълёзаў стары. Яе очы глядзелі на мяне як на пу-

стое месца, з роту раптам пацякла съліна. Котка без асаблівай цікаўнасьці пазірала на нас, мыючы сабе пысу. Казка руйнавалася зь неверагоднай хуткасцю, замест паважнай, дасыціпнай і мудрай старой жанчыны я бачыў паучалавека, істоту, якая ў болі і сълепаце дажывае сваё жыццё. Маёй злосці не было межаў. Я крычаў і тупаў нагамі, але фраў Габіхт можна было біць сякерыя па галаве — гэта нічога б у ёй не зъмяніла. Гэта была страшная, бязглаздая, убогая старасць, бачачы якую маладыя людзі звычайна адварочваюцца і клянуцца памерці да сарака. Яна ня чула мяне.

А гадзіннік цікаў. «Што вы хацелі мне даць? — крычаў я ёй у твар, у вушы, у бяззубы рот. — Вы хацелі даць мне нешта, што для мяне важна. Што гэта? Што вы хацелі даць мне? Што ты хацела мне даць, сволач, дай мне гэта! Вы хацелі даць мне нешта асаблівае, прызначанае толькі мне? Дзе яно? Тут? Або тут?» Я вывесь яе з кухні, я адчыняў і зачыняў шуфляды і дзъверкі, куфэркі і маленькія сэйфы. «Гэта яно? Або гэта? Аддай мне маё, аддай, ведзьма!» Фраў Габіхт уголас сьпявала нейкую народную песньню на невядомым мне дыялекце і не звяртала на маю гістэрыку ніякай увагі. Урэшце я супакоіўся, адшукаў на кухні бутэльку віскі і каўтануў проста з рыльца. Трэба было як мага хутчэй выбірацца адсюль. Я вытрас попельніцу, няўмела прывёў у парадак усё, што нядаўна распратрашыў, і ўзяўся за ручкі вазка. Ужо зьбіраючыся выйсьці, я спыніўся і пасъля нядоўгіх ваганьняў прыхапіў з сабой бутэльку з жуком. Фраў Габіхт нават не паглядзела ў мой бок.

У вас ніколі не бывала так: ваш погляд раптам набывае дэманічную сілу — няхай толькі на пяць хвілінаў, але гэтая сіла сапраўды магічная, нейкі дух-хуліган апанаваў вас, узяў вашае цела пакарыстацца: на како б зь мінакоў вы ні зірнулі, ён адразу ж адчувае на сабе ваш погляд? Я падыйшоў да акна і зірнуў на спакойную, мірную Штэльцэнштрасэ, і тут пачалося: маладая доўгавалосая раварыстка ў яркім шлеме, якая прыгожа і элегантна зьбіралася пераехаць праз дарогу на зялёнае съятло, зьнячэўку заблыталася ў пэдалях і грымнулася на асфальт; я перавёў погляд на супрацьлеглы дом, і з рук задуменнаага курца, што стаяў на бальконе, выпала і бразнулася на тратуар цяжкая попельніца; я, засаромеўшыся, нібы напраўду быў прычынай гэтых здарэнняў, пасьпешліва паглядзеў уніз, на ходнік: і маленькі хлопчык, які бесклапотна бег паперадзе сваіх бацькоў, спатыкнуўся і з усяго размаху пляснуўся тварам аб бардзюр — і пранізліва закрычаў, б'ючы нагамі па зямлі. Мой погляд забегаў па вуліцы: з таго боку вуліцы пачуліся звон разьбітага шкла, ветлівая лаянка, пацалаваліся два легкавікі, што яшчэ сэкунду таму цалкам упэйнена зьбіраліся прыпаркавацца каля дома, выпаў з вазка, нібы з самалёта, адзін з жыхароў алтэрсгайма, які выбраўся на шпацыр; сонечны дзянёк, дагараючае лета, так і ня высахлыя за ноч лужыны. Адыходзячы ад акна, я пасьпей захапіць сваім съмертаносным позіркам беднага Сімі, які, відаць, съпяшаўся да мяне, і ён наляцеў на слуп, скапіўшыся за пахвіну ад болю.

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

— Ніколі ня думаў, што з маймі памерамі я магу аказацца занадта вялікім для гэтай вуліцы, — сказаў ён моршчачыся, калі я ўпусьціў яго ў кватэру. Я зъдзіўлена ўскінуў бровы, але ён махнуў рукой:

— Нічога асаблівага. Лепш паслухай, што я распавяду...

І ён, пабліскуваючы вачыма, распавёў мне пра падзею, якая яго ўзрушила. Сімі дасьледаваў Гамонію мэтадам канцэнтрычных колаў, якім вельмі ганарыўся: у першы ж дзень пасьля прыезду ён абыйшоў наш квартал, назаўтра трохі пашырыў сваю геаграфію, праз два дні ён ужо дабраўся да наступнай станцыі мэтро, і так штодня; як кінуты ў ваду камень, ён няўхільна пашыраў вакол сябе межы свайго знаёмства з гэтым горадам. І вось учора гэтыя межы нарэшце дасягнулі ўскрайны; Сімі, галава якога не стамлялася працаваць над перакладам, гуляў прыкладна ў тых мясцінах, дзе знаходзіўся аблюбаваны некалі мной пляж. І цяпер ён узбуджана распавядаў мне пра тое, як ён бачыў сядзібу, над якой... Што б ты думаў? Нізавошта не ўгадаеш: над якой лунаў съцяг Рэспублікі Мбісакі! Так, так, наш съцяг: тузін зялёных зорачак, паводле колькасці выспаў, на бела-ультрамарынавым палотнішчы!

— Ты палічыш мяне дурнем і бязмозглым хвастаедам, але я меў такое адчуванье, — шэптам прамовіў Сімі, — што я ўжо быў там калісьці, ля гэтай сядзібы, ля гэтай брамы, якую мне ніхто не адчыніў нават пасьля таго...

Ён ажно задыхнуўся ад абурэння:

— ...як я грукнуў па ёй левай нагой!

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

Рэч у тым, што грукнуць па дзъвярах левай нагой азначае ў суайчыннікаў Сімі скрайню ступень ветлівасьці. Маладзён, які грукаецца ў бамбукаўя дзъверы кахранай левай нагой, мае значна большая шанцы дабіцца ад яе бацькоў прыхільнасці, чым калі б ён рабіў тое самае правай; не пазычыць грошай чалавеку, які пагрукаўся да цябе левай нагой, значыць абразіць яго навек і даць сыгнал да крывавай вэндэты; засыпеты начной навальніцай вандроўнік, які левай нагой грукаецца ў першы ж дом напаўзатопленай вёскі, можа разълічваць ня толькі на абед і кілішак падагрэтага мбэмбэку, але і на бясплатны прагляд спадарожнікавага тэлебачанья і на тое, што спаць яго пакладуць паміж мужкам і жонкай, у самае цёплае месца. Карацей, Сімі быў вельмі абураны, і я супакойваў яго, як мог. Мы пайшлі да яго і, разъліўши па шклянках віскі, палезылі ў сеціва, каб вызначыць нарэшце, каму належыць гэтая сядзіба, але так нічога і не знайшлі: проста прыватны дом без апазнавальных знакаў.

У бок альтэрсгайма я цяпер стараўся не глядзець, але калі, забыўшися, пачынаў шукаць поглядам фраў Габіхт, яна тут жа зъяўлялася — згубленае чорнае стварэньне, якое сълепа тыцкаецца туды-сюды па лапіку асфальту каля съветлафора і прыстае да мінакоў.

Да майго ад'езду заставалася тым часам усё менш. Сімі, як сапраўдны сябра, ахвяраваў сваёй працай (пагатоў яна ў яго ня клеілася) дзеля мяне, і мы даволі весела бавілі час. Наведалі ўсе галоўныя музэі — я прагна ўзіраўся ў суворыя твары карцінаў, разуме-

ючы, што страціў за гэтыя месяцы тупога п'янства і гультайства. Забеглі нават на выставу аднаго сучаснага фатографа — на ягоных здымках амаль не было ні людзей, ні жывёлаў, там былі толькі прадуктовыя вазкі, тыя закратаўаныя кошыкі на колцах, у якія пакупнікі ў крамах складваюць выбраны імі тавар, але што гэта былі за здымкі: вазкі какетліва выглядаўалі з-за кустоў; вазкі каціліся самі па засыпаных восеніцкім лісцем алеях гарадзкога парку; вазкі, упіраючыся ў бардзюр сваімі круглымі капыткамі, чакалі зялёнаага сьвятла каля пешаходнага перахода; вазкі, прыціснуўшыся адзін да аднаго пад ліхтаром, назіралі ўвечары за агнямі на tym баку ракі; вазкі ляжалі на баку пасярод вуліцы, акружаныя малаяўніча рассыпаным поп-корнам, і як кранальна круціліся колцы!; не падзяліўшы нешта, два вазкі няўклодна ўзлазілі адзін да аднаго; вазкі цярплю і, здавалася, нават пазяхаючы, стаялі ў чарзе ля вакзалльнае касы; даверху напоўненая бутэлькамі зь півам, яны юрліва азіраліся на ножкі мініятурнага вазка, што зь незалежным выглядам праяжджаў міма нейкае кнайпы. А яшчэ на адным здымку была нядайна закапаная яміна — рудая зямля ў бліскучых плямах вады, і толькі самыя ўважлівые бачылі колца, якое вытыркалася адтуль, бы нечы маркотны, съляпы пэрыскоп.

Калі нам не было чым заняцца, мы гулялі ў вынайдзеную Сімі гульню: трэба было назваць станцыі гаманійскага мэтро — досыць разгалінаванага. Той, хто першы запнецца, прайграе. Гэта выдатна трэніравала памяць. Мы абыйшлі ўсе навакольныя

флёмаркты, адкуль я выносіў пачкамі старыя кнігі, міжволі з зайдрасьцю прыгадваючы стэляжы таго дома, куды мяне зацягнула праклятая фраў Габіхт, а Сімі — ён дык цягнуў адтуль сапсаваныя электронныя гадзіннікі. Паводле яго, у Рэспубліцы Мбісакі на гэтym можна было б зрабіць неблагі бізнэс: як і беларусы, так і мбісакцы любяць вешаць дома на съценку ўсялякае гаўно.

Мы нават пашвэндаліся неяк па парку атракцыёнаў, які якраз адчыніўся перад маім ад'ездам, каб празь месяц зноў пакінуць пасьля сябе голае поле, гледзячы на якое дзеці будуць да самае вясны ўспамінаць лета. Там, між іншага, аказаўся вельмі цікавы цір, у якім прапаноўвалася ўсадзіць як мага больш зарадаў у апэтытны азадак драўлянай бляндынкі. Я не зьбіраўся ўдзельнічаць, бо мне такая забава падалася пашлаватай, але ў той самы момант, калі я хацеў адцягнуць Сімі далей ад гэтага маленъкага салуна, за маёй съпінай нехта гучна сказаў па-расейску: «Цёць Шур, харэ тут тырчаць, там каля выхаду такія танныя...». Што такога таннага прадавалі на кірмашы ля выхаду, я так і не пачуў; азірнуўся, але адно ўпёрся поглядам у суцэльны, вясёлы, стракаты натоўп; ды толькі гэтыя слова прымусілі мяне ўспомніць нешта дужа непрыемнае, пра што я абавязкова распавяду крыху пазней, бо гэта важна, важна, халера на яго, для маёй гісторыі — «Стой», сказаў я Сімі, і падштурхнуў яго да стойкі, потым узяў сваю палку-стралялку і адну за другой паклаў, съцяўшы зубы, чортаў тузін куляў у азадак драўлянай кабеты — тая задаволена рагатала пры кожным стрэле, як быццам яе казыталі.

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

Высьветлілася, што я выйграў нейкі прыз. «Вашае імя, снайпэр», — заверашчаў у мэрафон гаспадар ціра, «Макс Мустэрман», — адказаў я змрочна: вакол нас пачалі гуртавацца гледачы. Прыйзам былі яшчэ пяць бясплатных стрэлаў, я скарыстаў і іх, давёўшы драўляную жанчыну, гэтую цёцию Шуру, да нэрвовых колік.

А потым, калі пайшоў даўно заплянаваны дождж, мы файнага напіліся зь Сімі пад нейкім бяскрайнім, нібы неба, брызэнтавым навесам.

* * *

Ня думайце, што я не спрабаваў нешта зъяніць, вырвацца з той каляіны, якую сам для сябе праклаў — бы выкапаў сабе магілу. Спрабаваў. «Усё, хопіць», казаў я сабе раз-пораз. «З панядзелка пачынаю новае жыцьцё». Пачаць яго трэба было з дробязяў. Напрыклад, нарэшце ўзяць нажніцы і адрезаць гэты паскудны цэтлік на ўнутраным баку купленай на распродажы кашулі (ён муляў мне так, што на скуры ад яго заставаўся чырвоны пісяг). Мне чамусьці было дужа ляютна шукаць па кватэры нажніцы. Зноў жа такі, толькі новае жыцьцё магло прымусіць мяне зноў заняцца перакладам. Пераклад быў майстэр ганьбай, майм доўгам, гэтая чортава казка была, бадай, адзіным, за што я адчуваў сябе вінаватым перад спадаром ван Дрэйкам. Ну, і — з панядзелка ніякага алькаголю. З панядзелка. З наступнага ж панядзелка.

Чамусьці людзі майго ўзросту часта прызначаюць пачатак новага жыцьця менавіта на панядзелак. У аўторак і чацвер, у сераду і пятніцу, у суботу і на-

ват у нядзелю яны кажуць сабе, прыемна зъдзіўленыя ўласнай съмеласцю: «Усё, з панядзелка пачынаю жыць па-новаму». Як дзеци, далібог. Тыя, хто пачынае новае жыцьцё, — яны, як правіла, па горла сътыя сваім цяперашнім існаваньнем і прагнуць пераменаў. Але, заўважце: толькі па горла. Дыхаць мы яшчэ можам, вось у чым проблема. Прыйшоўши да ўсьведамлення заганнасці таго, як мы жылі раней, усім фібрамі душы адчуваючы патрэбу ў абраўленыні, мы тым ня менш хочам напасльедак удосталь начацацца ў сваім брудзе. Справядліва разважыўши, што рэзкі пераход да новага, шчаслівага і вольнага жыцьця можа нам зашкодзіць, мы зьбіраемся прыйсці да яго паступова, прынамсі, расцягнуць сваё ўступленне ў гэтую партыю new creatures на некалькі этапаў. Магчыма, мы проста жадаем яшчэ раз пераканацца, што робім правільны выбар, пазбаўляючыся путаў старога, вылазяючыся з мёртвай скуры свайго грэшнага мінулага. Хочам яшчэ раз парадавацца за саміх сябе: няхай сёньня я зноў такі самы мярзотнік, варты жалю і пагарды, але ж панядзелак ужо хутка — і ніхто не перашкодзіць мне тады пачаць маё новае, маё правільнае жыцьцё. Дый наогул: навошта скакаць празь бездань, калі можна паволі перайсці яе па мосыце. Дарослыя людзі ня скачуць, як горныя казлы, дарослыя людзі думаюць перад тым, як прымаць рашэнні.

Да таго ж, калі пачынаць жыць па-новаму ў аўторак або, крый божа, у суботу, гэта выглядае не-як непрыгожа, як флюс на твары фотамадэлькі. Што казаць, ды гэта нават гучыць падазронам: «З аўторка я

пачынаю новае жыцьцё». Скажыце гэта каму-небудзь са знаёмых. «А чаму, уласна, з аўторка?» — запытаеца знаёмы, на ўсялякі выпадак пакруціўши ў гала-ве так і сяк гэты дзень тыдня і наўскідку праверыўши яго на прадмет съвяточных падзеяў. «Што такога ад-будзеца ў аўторак? Здаецца, зусім звычайны дзень. Ніякіх съвятаў, ні сямейных, ні дзяржаўных. Ці, можа, вы падалі на развод?» І можна доўга запэўніваць зна-ёмага, што з асабістым жыцьцём у вас усё ў поўным парадку — з гэтага часу на вас і вашую жонку заўжды будзе падаць агідны ценъ недаверу. Яшчэ горш — абвясыціць, што новае жыцьцё вы сабраліся пачынаць у суботу. Сказаць такое сябрам значыць наклікаць на сябе іхнюю няневісьць. Бач ты, мы тут адпачываем пасьля цяжкага працоўнага тыдня, расслабляемся, а ён там новае жыцьцё пачынае. Мы, значыць, гаўно на канапе, ногі задралі і «Эўраспорт» глядзім, і толькі ён у нас малайчына які, анёлак, маць яго — новае жыцьцё там закручвае. Нібы пальцам у нас тыцкае: вось, валяюцца тут, вочы з ранку заліўши, замест та-го каб новае жыцьцё пачынаць. Нібы не стаяў пяць дзён запар за суседнім станком. Друг называецца.

Сапраўды, новае жыцьцё вымагае кропкі апоры, і лепшай за першы дзень тыдня тут не знайсьці. Ад па-нядзелка зручней за ўсё адштурхоўвацца, каб потым за адно імгненьне прабегчы ўсю дыстанцыю. «З па-нядзелка пачынаю новае жыцьцё», — кажаце вы. «А, — адказваюць вам. — Ну, удачы». Усё проста. Усе задаволеныя.

Такім чынам, у панядзелак. У нас няма сумневаў. Ні ў тым, што прысьпей час пачаць нарэштце новае

жыцьцё, ні ў тым, што да панядзелка яно цалкам можа пацярпець.

«Яшчэ адзін пачак, — думае заўзяты курэц. — I ўсё, з панядзелка — ані». «Яшчэ разок, — думае клептаман, застаўшыся адзін у гаспадарскай гас্বіцёуні. — А з панядзелка — ды хай у мяне рукі адсохнуць». «Апошні раз, — думае хабарнік. — А з панядзелка дулю ім усім». «Пачынаючы з панядзелка ўсё, усё будзе інакш», — думае журналіст. «У панядзелак я нарэшце пабачу съвятло», — кажа сам сабе скнара і мізантроп. «Яшчэ адзін разочак — і ўсё», — праносіца ў галаве ў сэрыйнага забойцы, што шыбуе слотным зімовым вечарам у бок гарадзкога парку. «Яшчэ кілішачак, — думае алькаголік. — I з панядзелка завязваю». Новае жыцьцё і праўда ўяўляеца многім з нас як завязваныне вузла — рэха далёкіх паганскіх часоў, калі мы верылі ў звышмагутнасць рэчаў. Але як прырода не стварае вузлоў — так і мы ня можам пачаць новага жыцьця, не пражыўшы перад гэтым старога. Панядзелак прыходзіць, а новае жыцьцё — не, як ні прасі.

* * *

Да майго ад'езду заставаўся тыдзень, але ніхто не рабіў нават спробаў са мной звязацца. Я ўжо складаў ліст спадару ван Дрэйку з тлумачэннемі наконт уласнае няўдачи і зламанага кампутара, і ўсё зьдзіўляўся, што ў мяне ніяк не атрымліваецца напісаць нешта больш-менш звязнае і асэнсаванае. Раней, дома, праблемаў з гэтым нібыта не было. Відаць, прычынаю быў мой агалцелы алькагалізм. Якім жа быў мой

жах, калі раніцай я атрымаў нарэшце мэйл ад Ніколь. У ім ні слова не было пра маю працу і мой побыт, яна пісала, строга вытрымліваючы дзелавы тон, што са мной хоча сёньня ж сустрэцца адзін чалавек, і было б добра, калі б я прыйшоў без спазненяня.

Ён чакаў мяне ў вялікай рэстарацыі калі ратушы: высокі, сівы, у чорным касьцюме і яркім гальштуку, які рэзаў мне вочы, бы лямпа на стале съледчага. Яго звалі Маркус, ён працягнуў мне руку: рука была на дзіва зручная, мне нават захацелася паціснуць яе яшчэ раз, як бы дзіўна гэта ні прагучала.

— Вы ад спадара ван Дрэйка? — спытаўся я і выцер з вуснаў піённую пену. Ён паглядзеў на мяне як на містэра Біна, калі б той раптам пачаў сваволіць у гэтай шматлюднай рэстарацыі, а потым зарагатаў.

— Хутчэй так, чым не, — сказаў гер Маркус. — Як вы маеццеся тут, у Гамоніі?

— Ды добра ўсё, — уздыхнуў я, а потым адным глытком дапіў сваё піва і расказаў яму ўсё, што тычылася маёй стыпэндыі: пра свою няўдачу зь перакладам, пра кампутар, пра гарадзкую бібліятэку, і пра колькасць выпітага таксама не забыў. Прэ фраў Габіхт я, натуральна, казаць нічога ня стаў, гэта быў відавочны кампрамат на мяне, які мог закрыць мне ўезд на тэрыторыю Эўразіізу на многія гады. Ён слухаў мяне з ласкавым выглядам чалавека, якому скардзіцца на свае праблемы сямігадовае дзіця. Было відаць, што яго ня надта цікавіць мая споведзь.

— Не засмучайцесь, — сказаў ён адразу ж, калі я змоўк, і раскаціста засымяўся. — Прабачце. Дарэчы, вам прывітанье ад Ніколь.

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

Апошнія слова ён вымавіў так, быццам мы зь Ніколь былі не разылі вада і калі ня спалі, дык прынамсі сустракаліся не радзей чым раз на тыдзень. Гер Маркус выцер твар насоўкай і намаганьнем волі надаў свайму твару сур'ёзнасць.

— Ніякае праблемы я тут ня бачу, — сказаў ён дабрадушным басам. — Пра кампутар вам трэба было б сказаць нам раней. Нічога страшнага не адбылося. Перакладаць «Халоднае сэрца» — справа, вядома ж, вельмі адказная і складаная. Я ўпэўнены, што спадар ван Дрэйк паставіцца з разуменнем да вашай просьбы і...

Рухам далоні ён спыніў усе мае пратэсты і, аддуўшы на імгненіне ніжнюю губу, працягнуў дадзей:

— ...і фінансаваньне вашай працы ня будзе спыненае пасъля вашага вяртання на радзіму. Ёсьць перакладчыкі, якім лепш працуеца дома, якім шкодзіць нязвыклая атмасфера. Я добра гэта ведаю. Я сам перакладчык.

— Зъ якой мовы?

— Угадайце.

— З усходняга мбісакі?

— Хутчэй не, чым так, — ён зноў зас্মяяўся. — З вашай роднай расейскай.

— Мая мова — беларуская, — ціха сказаў я.

Ён зноў зарагатаў:

— Я, ведаецце, дальтонік. Але наўрад ці вашыя мама і тата гаварылі па-беларуску. І наогул... Па-мойму, расейцы і вашыя суайчыннікі розніцца між сабой як саксонцы і, напрыклад, швабы. Пэўныя адрозненьні

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

ёсьць, зноў жа такі — дыялектныя асаблівасці, — але, даруйце, і тыя, і другія — немцы. А немец зъ немцам заўжды паразумеюцца. Вы мяне разумееце?

— А вы добра абазнаныя ў нашых рэаліях, — сказаў я змрочна. — Тым ня менш... Вы, дарэчы, бачылі калі-небудзь ружовых рускіх?

— На гей-парадзе ў Ленінградзе, — прамовіў ён, плачучы ад съмеху. — Добра, мы адхіляемся ад тэмы. Вашае прашэнне аб фінансаваныні ўжо падпісане спадаром ван Дрэйкам. Што да алькаголю, то... Гэта ваш вольны час, ваш выбар. Кожны адпачывае так, як лічыць патрэбным. Галоўнае — не рабіць шкоды іншым.

Я маўчаў, трохі агаломшаны.

— А цяпер пра тое, дзеля чаго я паклікаў вас сюды, — ён адкінуўся на сыпінку крэсла і ўважліва паглядзеў мне ў очы. — Дарагі мой... (ён назваў мяне па імені)! Мы ўсе, уключна са спадаром ван Дрэйкам, цудоўна ведаем, якая сітуацыя ў вас на радзіме. Ці не хацелі б вы... застасца ў Гамоніі? Папрасіць тут прытулку? Вы маглі б працягнуць тут навучанье, у нас ёсьць добрыя школы. Вы маглі б прынесці тут шмат карысці сваёй краіне. Можаце падумаць, час у нас ёсьць.

Але я не зьбіраўся думаць, я сам цяпер зас্মяяўся і замахаў рукамі:

— Школы? Разведшколы, вы іх маеце на ўвазе? Не, не хацеў бы. У гасцінях, ведаецце, добра, а дома... Дома лепш. Дома ўсё ў парадку. У нас што, вайна ідзе? На вуліцах страляюць? У нас, гер Маркус, значна бяспечней, чым тут. У нас самая незалежная, са-

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

мая нармальная краіна на кантынэнце, калі хочаце ведаць маю думку. І калі ласка, ня трэба гэтай прапаганды. Там мая сям'я, там мая праца, там мой дом... Паверце, у вас скажонае ўяўленыне пра маю краіну. Прыйжджайце і пераканайцеся самі.

Прыкра: сам-насам з сабой я заўжды быў такі красамоўны, калі разважаў на гэтыя тэмы. Я быў упэўнены, што мне толькі дай суразмоўцу — я пераканаю яго сваім аратарскім мастацтвам. А тут усё выйшла сумбурна, нэрвова і непераканаўча. Аднак гер Маркус не выказваў нязгоды. Ён слухаў мяне з задаволенным і, як мне здалося, нават крыху вінаватым выглядам.

— Пастойце, пачакайце... — мне раптам нешта прыйшло да галавы. — Вы што ж, таго... Вы што ж, купіць мяне надумалі?

— Купіць? — ён быў відавочна зьдзіўлены. — Хутчэй не, чым так. Не... Купляць вас мы ня хочам. Можа, сфармулюем інакш: выкупіць?

Выкупіць? Мяне? Нават ня ведаючы, як правільна называецца мая мова? Я падняўся зь месца, ён таксама. Ён працягнуў міне руку, і я паціснуў яе пасьля сэкунднага ваганьня. Камфортная, сухая, нібы адмыслова створаная для руканьня далонь. Мы выйслі, ён прапанаваў міне падкінуць мяне да дому, але я адмовіўся, шчаслівы, што меў нагоду прадэманстраваць свою нацыянальную гордасць — чамусьці яна заўжды пачынае віраваць ува міне пасьля другога куфля выдатнага гаманійскага піва.

Чым больш рэальнym паўставаў перада мной дзень майго ад'езду, tym часьцей я прыгадваў сваю жонку Леру. Мне чамусыці стала яе шкада: як мая жонка яна таксама мела поўнае права на кавалачак Гамоніі ў сваім жыцьці, аднак я атрымаў за дваіх, а яна была вымушаная і надалей задавольвацца домам. Я ўяўляў сабе, як Лера хадзіла б тут па крамах і ablізвалася, і мяне гэта нечакана расчуліла. Паразважаўшы, я вырашыў, што Леры наогул бракуе ў жыцьці сюрпризаў. Нечаканасыці неабходныя для ўстойлівасыці шлюбу, а свой шлюб, пры ўсёй абмежаванасыці маёй супругі, я губляць не зьбіраўся. Я быў упэўнены, што маю не найгоршую спадарожніцу жыцьця. Хто ведае, што чакала б мяне, калі б я апынуўся адзін. Што б там ні было, яна чакае мяне, і, відаць, радасыць яе будзе непадробнай. Улічыўшы ўсё гэта, я патэлефанаваў Леры і паведаміў, што прыяжджаю праз тыдзень, хаця мусіў прыехаць ужо пасълязяўтра. Ад прадчуванняння таго, як у яе вылезуць на лоб вочы, калі я, няголены і з пахам цягніка пад пахамі ўвалюся ў нашую кватэру, а яна ненафарбаваная, у халаце, будзе прадзіраць вочы, я нават усьміхнуўся, што адбывалася са мной усё радзей.

Мой апошні вечар у Гамоніі выдаўся вясёлы: туэрэцкая, а цяпер і трошкі мая зборная па футболе якраз выйграла нейкі дужа ўжо адказны матч. Ліхаманка адчувалася ў горадзе з самае раніцы; у краме, куды я выправіўся, каб прыкупіць дамоў мясцовых марцыпанавых ласункаў, касірка, заўжды такая фанабэрystая, пацікавілася нават майм прагнозам ад-

носна выніку, і я прамармытаў нешта няўцямнае. Увечары я ўключыў тэлевізар і пад бубненьне камэнтатора, які не даваў далёкаму, чужому стадыёну нават слова ўставіць, стаў бязладна пакаваць рэчы. Неўзабаве перада мной паўстаў выбар: узяць з сабой набытыя на флёмаркце кніжкі або прывезенае з дому і так ні разу не надзетае тут паліто. Урэшце я вырашыў падарыць паліто Сімі, і маланка на валізе нецярпіва самкнула свае дробныя зубы. Камэнтатар загаварыў гучней, і я зразумеў, што матч скончыўся. Адначасова зь фінальным сувістком уверсе затупалі, унізе закрычалі, і гэтыя крыкі і тупат зыліліся з далёкім гулам перамогі, якім пакрысе напаўняўся горад. Па Штэльцэнштрасэ праносіліся, сыгналячы, аўто; машины, здавалася, перадавалі адна адной на сваёй мове шчасльную вестку, а ў людзей не было моцы карыстацца мовай, яны проста лямантавалі ад радасьці; «А-а-а!» — чулася з вуліцы, прыгожыя чарнявыя людзі ўсё паўтаралі і паўтаралі назву сваёй краіны, нібы намагаючыся нагадаць яе тым з тузыльцаў, хто мог раптам забыцца, адкуль прыехалі ў Гамонію ўсё гэтыя прадаўцы, цырульнікі, кіяскёры і будаўнікі; адзінаццаць хлопцаў-міліянэраў у момант зрабілі гэтых людзей шчасльвымі, не патрацішы на гэта ні цэнта; цяжка сабе ўявіць, што зрабілі б цяпер заўсёды такія стрыманыя на выгляд *гаманійцы з акцэнтам*, калі б мелі бароды ды палкі калашнікава ў руках.

Я заўжды ставіўся да футболу як да мастацтва, а не як да спорту. Але тут неабходныя тлумачэнні. На мой погляд, аўтарамі гэтае мастацкай дзеі, якая

адбываеца на футбольных палёх, ёсьць зусім не футболісты, і нават ня трэнэры. Заўзятары? Анягож. Гульцы, трэнэры, судзьдзі, заўзятары і гэтак далей — усяго толькі інструменты ў руках галоўнага мастака, пэндзълікі, а прасьцей кажучы, *палкі*, якія знаходзяцца ў ягоным распараджэнні. Хто ён, галоўны мастак? А вось гэта нам невядома. Ён сядзіць недзе высока і назірае за намі са сваёй tryбуны, самотны і мудры, Галоўны Інспектар Нябеснай фэдэрацыі, яму недаступная радасць заўзятарства, ён прамахнуўся б па мячы, калі б мы раптам аддалі яму пас; але гэта ён усё прыдумаў, ён зъмяшаў фарбы, мокра-зялённую зь белай, цэглу стадыёна і кармін мітусыльных футблак, гэта зь ягонага пальца ўпалі ў місу калізэя жоўтыя кроплі арбітраў. Так ён забаўляеца. Ці ёсьць побач зь ім вольнае месца?

Толькі перад самым сваім ад'ездам я раптам зауважыў, што тут, у Гамоніі, у маю съядомасць неяк неўпрыкмет увайшло ўяўленыне пра бога як пра нешта напраўду існае. Раней я быў да яго абыякавы і стараўся, як сапраўдны вернік, ня згадваць ягонае імя занадта часта. Але суворая цэгла цэркваў, усе гэтыя вітражы і хоры, і абсалютная незакасцянеласць мясцовых съягароў, і, нарэшце, музэі Гамоніі, якія, калі выкінуць зь іх усё рэлігійнае, умомант асыпаліся б, нібы збудаваныя зь пяску, — усё гэта ненавязыліва і мэтанакіравана прывучыла мяне да існаванья бoga. Я з палёгкай і вялікай удзячнасцю прыняў гэту найвышэйшую сілу, якая цяпер лунала па-над маім жыцьцём. Стомлены ад п'янства, наўны і прагнены да падпарафікаванья, я быў пераканы, што гэ-

та і ёсьць вера, вера ў бога. Адмаўляць яго на радзіме было лёгка і нават весела, аднак ігнараваць бога тут, дзе ніхто не зынішчаў ягоных съядоў, выглядала б бязглузьдзіцай, як гульня ў дурня на перапоўненым стадыёне ў самы разгар напружанага матчу.

Гамонія мела сваіх прадстаўнікоў у нацыянальнай зборнай і ганарылася гэтым. А яшчэ тут былі два знакамітых футбольныя клубы, і калі пра першы горад успамінаў толькі па выходных, калі праходзілі матчы бундэслігі, то другі быў героем горада скрэзь і штохвіліны: ягоная пірацкая сымболіка зывісала з бальконаў і вокнаў, яна імчалася паўз вуліцы і плошчы прымацаваная да ровараў і легкавікоў, яна была на байках і куртках, яна была ўвасобленая ў фарбе на гарадзкіх парканах і наклееная на кожным другім слупе, яна весела шчэрылася, назіраючы за мінакамі зь вітрынаў крамаў і кавярняў, яна красавалася на дзіцячым адзеніні і жаночых сукенках. Існавала нават ніжняя бялізна з чэррапам і касыцямі. Яе любілі значна больш, гэтую каманду Вясёлага Роджэра, вакол яе існаваў цэлы флюбусыцьерскі культ, празь які людзі міжволі задавальнялі сваю прагу рамантыкі. За яе проста было цікавей заўзець, чым за прычесны, салідны першы клуб, які, у адрозненьні ад «пірататаў», мог сабе дазволіць купляць замежных зорак. «Піраты» рэдка дасягалі вяршыні, і ў гэтым палягала яшчэ адна прычына іхнай папулярнасці: прыемна падтрымліваць слабейшага, асабліва калі гэты слабейшы — такі абаяльны чарапушка. У пірататаў быў свой міт, а ў буржуяў з мацнейшага гаманійскага клубу — адно рэпутацыя. Менавіта так: міт і рэпута-

цыя. Ня ведаю, як хто, а асабіста я прамянняў бы любую, нават самую бліскучую рэпутацыю на адзін дабротна змайстраваны міт пра сябе. Дый чым ёсьць гэтая нататкі, як не няўмела ўзьведзеным будынкам уласнага міту?

Незадоўга да ад'езду я набыў сабе файнную куртку зь іхнай сымболікай, і цяпер, складваючы яе ў валізу, не адмовіў сабе ў задавальненіні яшчэ раз яе прымерыць. На маёй сыпіне паўколам была напісаная назва клубу, пад якой заходзіўся ў рогаце, скрыжаваўшы на грудзёх рукі, усё той жа бесклапотны чэрап. З каго ён съмяяўся? Безумоўна, з фанаў іншых, не такіх культавых камандаў, а яшчэ, вядома ж, і з тых, хто траціў выходныя на тое, каб удосталь накрычацца на стадыёне ў ягоны, чэрапа, гонар. Сыпераду, над нагруднай кішэніяй, куртка мела флібусъцьерскі герб меншых памераў, вакол якога абвіваліся ягонае футбольнае імя і дата ўтварэння ліхое дружыны. Цёплая куртка з падкладкай, для якой цяпер было занадта рана, ды і ня стаў бы я надзяваць яе тут, у Гамоніі.

Наступная раніца аказалася скамечанай і пустой. Было холадна як у турме. Мы зь Сімі прыехалі на вакзал за дзіве гадзіны да адпраўлення майго цягніка на Бэрлін. Памятаю маркотнага Сімі ў май паліто, яго вымучаную ўсъмешку, ён запісаў мой мэйл цудоўнай пазалочанай асадкай у сваім размаляваным драконамі нататніку, а я доўга шукаў, чым нашкрабаць ягоны, адкрыў валізу, адкуль адразу ж ува ўсе бакі палезьлі рэчы, рэчы, рэчы, я плюнуў і стаў закрываць яе, і доўга ня мог справіцца з маланкай, мне на дапамогу прыйшоў

Сімі, і мы сядзелі зь ім на кукішках сярод шматлюднай плятформы і па чарзе кракталі, запіхваочы гэтыя кішкі назад у іхнае пуза; урэшце я ўзяў пяро Сімі і запісаў ягоную адрэсу на пустым цыгарэтным пачку, ненавідзячы сябе за добра знаёму мne гнюсную ўпэўненасць, што, як заўжды, выкіну гэты пачак на бэрлінскім вакзале у найбліжэйшую съметніцу. Мой страўнік тужліва енчыў, да горла падступала млосьць. У Бэрліне я меў некалькі гадзін вольнага часу паміж цягнікамі і плянаваў там паабедаць. Упершыню нам зь Сімі не было пра што гаварыць, мы выпілі кавы і потым сядзелі моўчкі, зредку, па чарзе пацягваючы шнапс з маёй біклажкі. Калі стрэлка на гадзінніку нарэшце ўпёрлася ў тупіковую лічбу (да цягніка быўла яшчэ гадзіна), я ўжо адчуваў глухую непрыязнасць да свайго сябра. Ён, відаць, адчуваў гэта і ня вельмі імкнуўся нешта зъмяніць. Стрэлка, стрэлка, стрэлка. Калі цягнік выпаўз з тунэля, Сімі раптам нахіліўся перада мной і пачаў расшнуроўваць мой чаравік. У поўнай разгубленасці я назіраў за кучаравай галавой Сімі, потым пачаў нерашуча адштурхоўваць яго, але ён як у зямлю ўрос. Звыклыя да ўсяго гаманійцы абыякава назіралі за гэтым гэпенінгам. Сімі дастаў з майго чаравіка матузкі, потым развязаў свае, і некалькімі рухамі па-майстэрску памяняў іх месцамі. Мы абняліся, у мяне было такое адчуванье, што я съціскаю ў абдымках школьніка. Калі дзіверы вагона зачыніліся, у маёй галаве нешта шчоўкнула, і на-вакольныя гукі загучалі на поўную моц. Зыдзіўлена я закруціў шыяй, разумеочы, што пакідаю ў Гамоніі нешта, што ня змог, або не хацеў пачуць.

* * *

Цягнік ішоў на паўночны заход. Гэта даволі цяжка, рухацца ў кірунку паўночнага заходу, знаходзячыся ў цягніку, які едзе на паўднёвы ўсход. Але да вагона-рэстарацыі я ўсё ж дабраўся — замовіў сабе піва і, каб адагнаць непатрэбную сэнтымэнтальнасць, не-пазъбежную пры такіх развітаньях, стаў думаць пра бібліятэку.

Цікава: што б ні здаралася ў майм жыцьці, я ніколі не забываў пра бібліятэкі. Спадзяюся, калісці, калі ўсе мае грахі і дасягненыні будуць заносіцца ў адмысловы рэестар, гэтая прага бібліятэк і гэтая любоў да кніг абавязкова будуць улічаныя. Ня ведаю толькі, у якой графе.

Бібліятэка, па сутнасці, таксама ёсьць вялікім тупіком — месцам, дзе выраўноўваюцца магчымасці і вартасці кніг. Бібліятэка — скрайні пункт, куды кніга можа трапіць на працягу свайго існаваньня. Да-лей ёй проста няма куды ісці. Нават вогнішчы, куды кнігі раз-пораз кідаюць, зусім ня ёсьць іх кан-цавым прыпынкам — хутчэй наадварот, вогнішчы падаўжаюць жыцьцё кніг, даюць ім славу; нават ня так: вогнішчы даюць кнігам новае жыцьцё, амаль бессымяротнасць. Вогнішчы — той панядзелак, які, у адрозненіне ад нашых панядзелкаў, спраўджвае ўсе чаканыні. Самы вялікі крытэр прызнаньня аўтара — вогнішча для ягоных кніг. Тыя, хто спальвае кнігі, гэ-тага не разумеюць і працягваюць гуляць у свой паны-лы сымбалізм, як дзеці радуючыся запалкам.

У гаманійскай бібліятэцы я бачыў, як стаяць на адной паліцы найвялікшыя шэдэўры, што дзякуючы аг-

ню набылі бесьсьмяротнасць, і побач, дакранаючыся да шэдэўраў сыпінамі — кніжкі кшталту сачыненняў аднаго гандляра ікрой, які, пераехаўшы калісьці ў Гамонію па пятым пункце, вырашыў раптам, што ён пісьменьнік. У яго было досыць вольнага часу, і таму цяпер трох ягоныя кніжкі стаяць у бібліятэцы, побач з Борхесам. На тытульным аркушы ён, Валодзя Бляхін, акуратна напісаў: «Всем моим читателям, сегодняшним и завтрашним, с пожеланием счастья и добра в новом году». И дату паставіў, добры моладзец. Я, памятаю, панюхаў гэтых кніжкі (дзве аповесці і раман) — старонкі сапраўды пахлі рыбінай ікрой, ня ведаю, праўда, чырвонай або чорнай.

Я — перакладчык, і таксама бяру ўдзел у напаўненіні бібліятэк кнігамі. Праца ў нікуды, у тупік. Праца, якая вымушае ні на хвілю не забывацца на існаваньне Энтузіяста (вы разумееце, што я маю на ўвазе). Толькі пісьменьнік можа зразумець, што такое літаратура. Дзякуючы гэтым сваім нататкам, якія я зрабіў, ідучы ўсьлед выключна за ўласнай памяццю (а яна, як ува ўсіх алькаголікаў, усё часцей мяне падводзіць) і якія з гэтай прычыны сапраўднай літаратурай лічыцца ня могуць, я ўсё ж трохі наблізіўся да разумення таго, што гэта значыць: пісаць. Літаратура — гэта медны бык.

У пятым стагодзьдзі да нашай эры адзін сыцылійскі тыран па імені Фаларыс загадаў майстру Пэрылу пабудаваць вялікага меднага быка. Бык быў патрэбны тырану для таго, каб спальваць у ім зажыва нялюбых яму падданых. Калі гэтых людзі там гарэлі, яны, натуральна, кричалі, і Фаларыс зада-

волена паціраў рукі: збоку сапраўды здавалася, што медны бык пранізліва раве. Але першым тыран распарадзіўся спаліць у медным быку Пэрыла — каб выпрабаваць змайстраванае ім прыстасаваньне.

Ці ня ёсьць гэты медны бык увасабленынем літаратуры, якая першым прымае ў сваё вогненнае съмертаноснае чэрыва аўтара, а затым ужо — усіх створаных ім пэrsанажаў, крыкі якіх ствараюць ілюзію праўдападабенства? І хто ў дадзеным выпадку Фаларыс — Аўтар усіх кніг, Дырэктар усіх бібліятэк сусвету? І ці не рызыкуе перакладчык, які надта захапляеца тым тэкстам, над якім працуе, падыйсьці ў пэўны момант занадта блізка да распаленага меднага быка?

Лісьлівы голас, які абвясціў, што празь некалькі хвілінаў мы прыедзем у Бэрлін, вырваў мяне з маіх роздумаў. Празь некалькі месцаў перада мной пагойдвалася па-над сядзеньнямі галава Вільгельма Гаўфа. Малады чалавек гадоў дваццаці пяці сядзеў там і з жывым інтарэсам пазіраў у акно, якое паволі зануралася ў вакзальную цемру. Ён заўважыў мяне і на імгненьне азірнуўся; цяпер я бачыў яго анфас, і гэта дакладна быў Гаўф, тыя самыя высокія валасы, той самы рамантычны лоб, той самы натхнёны твар (у дзевяцнаццатым стагодзьдзі мець такі яшчэ не лічылася пошласцю). Але вось ён падняўся, высокі старамодны каўнер аказаўся ўсяго толькі запраўленым пад чорную непрамакальную куртку шалікам, шырокія ваенныя штаны пакамечыліся ад дзвірюхгадзіннага сядзення. Ён падхапіў з багажнай паліцы заплечнік і

тrophі горбячыся рушыў да выхада. Цягнучы за сабой сваю валізу, я пабрыў за ім, наверх, да сонца Ойропа-Пляц.

* * *

У тую восень усе толькі пра гэта і гаварылі: адзін ба-
гаты рускі зьеў за вячэрай язык свайго госьця.

Рускі меў дом за горадам, там усё і адбылося. Прывіральшчыца, пачакаўшы да раніцы, паведаміла пра людажэрства прэсе, усьлед за журналістамі пры-
ехала паліцыя. Аднак паліцэйскім давялося пакінуць
вілу ні з чым: рускі памахаў у іх пад носам адпавед-
на заверанымі дакумэнтамі, згодна зь якімі ахвя-
ра ня мела нічога супраць таго, каб яе язык зъмяніў
анатамічнае падданства на гастронамічнае; у паперах
было належным чынам абгаворана, у чый менавіта
страўнік мусіць трапіць няшчасны ворган. Ахвя-
ра сядзела ў садзе, гайдаячыся на крэсьле, і не маг-
ла скаваць задаволенай усьмешкі: на яе рахунак ужо
была пераведзеная сума, якая дазваляла безъязыка-
му ня толькі не адчуваць сябе інвалідам, але і лічыць
інвалідамі ўсіх астатніх. Было відаць, што гэтаму ча-
лавеку, ад якога нядаўна *адкусілі кавалачак*, падаба-
ецца быць у цэнтры ўвагі — дражнячы фатографаў,
ён раз-пораз трохі разяўляў рот; доктар, які рабіў яму
абязбольныя ўколы, стаяў за ягонай сьпінай і бяс-
страсна ўсьміхаўся. Гурман, сымпатычны саракага-
довы масквіч, спачатку нікому не адмаўляў у інтэрвію.
«Чаму я зрабіў гэта? — перапытваў ён з моцным ак-
цэнтам і потым задуменна пачэсваў грудзі. — Ня ве-
даю. Нудна неяк стала, лянгвайліш, фэрштэйн?».

Але хутка рускаму надакучылі роспіты, і ён павёў празяблых журналістаў у дом, паказаць сваю калекцыю шабляў, і вельмі пакрыўдзіўся, калі фотографы, ігнаруючы сапраўдную дамаскую сталь, абступілі непрыбраны зь вечара стол, на якім між брудных талерак узыналася недапітая бутэлька гарэлкі, літровая, чымсьці падобная на ліхтар.

Гэтая гісторыя ледзь не зрабіла мяне перакананым вэгетарыянцам. Вось і цяпер, чакаючы на цягнік у прывакзальнай вулічнай кавярні і пачуўшы, як за съпінай чарговы раз пачалі абмяркоўваць канчаткова абраўдае мне языкаедства, я раздражнёна павярнуўся, каб зірнуць на тых, хто з такім смакам наноў абсмоктваў гэты выпадак. Як я і думаў, за маёй съпінай сядзела, паставіўшы локці на столік, звычайная парачка з пароды тых, якія нават на могілках цішком слухаюць радыё. «Маглі хаця б у кавярнях памаўчаць пра гэта», — падумаў я, востра адчуваючы сваё бясьсільле, і ўжо зьбіраўся расплаціцца і сысьці, калі раптам за іншым столікам дзьвякнула талерка і вельмі знаёмы голас прыцішана вылаяўся на маёй роднай мове. Я імгненна зірнуў туды і адразу ж апусьціў вочы, мне нясыцерпна захацелася прыкрыць чым-небудзь твар — ну, хаця б гэтым амаль што некранутым салатным лістом, які самотна і зграбна выцягнуўся на пустой талерцы.

Уся шчыльна ўпакаваная ў пацёртую джынсавую тканіну, за тым столікам сядзела, незадаволена чакаючы на сваю замову, асоба, зъяўленыне якой перада мной магло быць патлумачанае хіба што памыл-

кай друку ў Кнізе лёсаў. Гэта і праўда была яна, цётка Шура, прыкметна па старэлая, пацяганая, палінялая, але яна, яна, яна — без ніякага сумневу. Глядзець на яе было рызыкоўна, яна ж магла пазнаць мяне, гэтая старая пізда, і я, схамянуўшыся, утаропіўся на суседні столік — яго якраз занялі нейкія трэ студэнткі, мяркуючы па ўсім, з Грэцыі, і пачалі весела і голасна абмяркоўваць на сваёй мове нейкую «мэтафару» — напэўна, плянавалі зъмяніць кватэру.

Ніхто не забыты, нішто не забыта. «Мам, цёць Шур званіла, сказала, заўтра заедзе!» — я ведаў, што гэтая навіна маці ўзрадуе, і заўсёды абвяшчаў яе, як толькі маці пераступала парог нашай цеснай кватэры, вяртаючыся з працы, і толькі потым дапамагаў ёй зьняць паліто і цягнуў у кухню пакет з пакупкамі. Цёць Шур быў найлепшай мамінай сяброўкай, цёць Шур быў жаданым госьцем у доме, нават калі ў мамы быў «іграй, мігрэнь»; доўгая адсутнасць цёці Шуры дзіўна на нас адбівалася: варта было ёй не зъяўляцца ў нас хаця б тыдзень, як усе мы пачыналі адчуваць сябе кімсьці кшталту на-маляваных фігурак, увогуле, не зусім рэальнымі стварэннямі. Цёць Шур прывозіў мне прыгодніцкія раманы, а сястры, калі тая ўрэшце нарадзілася, — стракатыя бразоткі і імпартныя панчошкі; цёць Шур любіў канъяк, цёць Шур часта съпяваву камсамольскія песенькі, а мама падхоплівала, са шчырай узънёсласцю, пад іранічныя цёцьшурыны позіркі, бо цёць Шур адразу ж замаўкаў, і голас мамы жаласьліва гучаваў у зъдзіўленай цішыні. Цёцю

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

Шуру ведалі ўсё нашыя сваякі, і менавіта дзякуючы яе пратэкцыі майго пляменыніка Антона калісьці ўзялі ў вучылішча. Такая яна была, цётка Шура, незаменная, сябра сям’і, наш правадыр і правайдэр, маміна паплечніца, якая ведала пра нашу маму больш, чым ведаў пра яе наш бацька — таму што і ў маміным жыцьці яна зьявілася значна раней за тату, зьявілася тады, калі маймі какашкамі яшчэ і ня пахла. Цёць Шур, мон амур, цёць Шур — абажур. Гэтыя дробныя зубы, гэты маленькі, на дзіва самастойны і разумны язык, які рэгулярна высоўваўся з-за іх, нібыта гэта ён быў сапраўдным цёць Шурам і правяраў, у якім стане знаходзіцца цела-носьбіт, на якім ён паразытуе, і ці не раскрылі мы ягоную таямніцу. Падобны да застарэлага кашлю съмех... Вусатыя вочы. Заўжды кароткія стрыжкі, падбеленныя ці то першай сівізной, ці то цырульнікам. Ганаруся сабой: я нічога не забыў.

Зрэшты, я трохі хлушу. Першай у гэтай бэрлінскай кавярні я заўважыў зусім ня цётку Шуру, спачатку я ўбачыў яе дачку Ліку, такую ж бронеджынсавую. Ліка сядзела крыху бліжэй да мяне і закрывала маці сваім целам, як бодыгард, аднак цётка Шура раз-пораз выглядвала з-за тоўстага пляча дачкі, кідаючы кіслыя, безуважныя позіркі на прыгожых, насатых, гаваркіх грачанак. Я ад пачатку ні сэкунды не сумняваўся, што разам зь Лікай тут сядзіць і яе маці; гэта было немагчыма, уявіць іх паасобку, гэта было сотні разоў праверана майм дзяцінствам, майм юнацтвам: цёць Шур і Ліка, Ліка і цёць Шур. Бязь Лікі цёць Шур ніколі да

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

нас не прыяжджаў, бязь Лікі ўёць Шур быў проста брыдкі ўёць. Ўёць Шур і Ліка, што гэта значыць, на якой мове...

А вось што гэта значыла, напрыклад, на мове майго дзяянства.

* * *

Цётку Шуру я ненавідзеў з таго самага моманту, калі першы раз пабачыў, дый яе дачку, Васілісу Каровішну, таксама. «Што ты зь ім так носісься? — казала ўёцка Шура маёй маці. — Ён жа ў цябе ў невядома што вырасъце, у блакітнага, у чучала нейкае». «Пакажы кулакі! — уладна цягнулася яна да мяне. — А ну, пакажы!», і хапала мяне за плячо. Я вырываўся, азіраючыся на маці ў пошуках дапамогі, але маці адно вінавата съмяялася. «Ды цябе ні адна баба не палюбіць...».

«Так, ты пасядзіш з малой, а дарослыя пойдуць на прыроду, расслабяцца трошкі, — распарацжалася яна. — Дарослым таксама адпачываць трэба, не для таго цябе гадавалі. Ну што, зноў за маміну спадніцу хапацца будзеш?» «Ой, ой...» — карцінна закрывала вочы ўёцка Шура, бачачы ў маіх вачох сълёзы. «Трынаццаць год мужыку! Першы раз такое бачу...» «Што ты ўсё дома тырчыш?» — трэслы яна мяне за галаву, калі бачыла на канапе з кніжкай — ёй жа, зрэшты, і прывезенай. «Ідзі на турнік, ці па бабах... Цуд ты ў пер'і, не магу». Усё адбывалася на вачох Лікі, якая звычайна сядзела за столом з дарослымі, піла ваду (худнела!) і маўчала, пагардліва гледзячы на мае прышчы і доўгія рукі, якія я ня ведаў, ку-

ды падзець. «Праўда, сынок, пайдзі пагуляй зь Лікай на двор», — таропка шаптала маці, мая хітрай маці, якая такімі прапановамі выганяла з дому заадно і Ліку, ураўноўваючы гэтым сябе, дый сына ў правах з бесцырымоннымі дарагімі гасьцямі.

Часам я ўпарціўся, матляў галавой, зь нянавісьцю пазіраючы на невысокую, але плячыстую цётку, і дэмантратаўна плакаў, съязўши зубы, ад чаго горла набрыньявала горкім, пякучым камяком. Але часыцей падпрадкоўваўся маці, ішоў на вуліцу, маючы Ліку ў бясплатны дадатак: Ліка, тады ўжо добра разьвітая, неабястлушчаная малочная дзяўчына, ішла за мной, закаціўши вочы, і не адказвала на баязльвівыя, няўмелыя спробы пра што-небудзь пагаварыць. Калі ж Ліка ўсё ж адкрывала рот, то рабіла гэта толькі для таго, каб працадзіць скрэзъ зубы «так» ці «не» або гучна, выразна сказаць голасам сваёй маці: «Чучала... Цуд у пер'ях... Вэтэрынар...» — слова «вэтэрынар» у цёці Шуры і Лікі чамусьці лічылася абразай, а ўсё пачалося з таго, што маці некалі распавяяла ім, як я ў маленстве хацеў стаць, калі вырасту, вэтэрынарам. «Ну, калі ўжо ты нам нешта купіш са сваёй вэтэрынарскай зарплаты?» — любіла казаць цётка Шура, заходзячы да нас і торгаючы ляльку-Ліку за руку, каб тая павіталася нарэшце з маёй мамай. «Што, маля вэтэрынарам плацяць? А вось нам бог паслаў сёньня трохі...» — і цётка Шура выкладвала на стол сэрвелат, і ікру, і армянскі канъяк, і шакалядныя цукеркі, пад якія мне так прыемна чыталася каля таршэра — і гэта была яшчэ адна нагода, каб ненавідзець цёця Шура. «Ну што, Канстанціныч, храпнем?» —

Канстанцінычам звалі майго бацьку, і ён радасна рыкаў у адказ.

— Слухай, вэтэрынар, а чаму ў цябе такое прозвішча? — спытала аднойчы ні стуль ні съюль Ліка, калі нас зь ёй чарговы раз выперлі на двор. Яна млява пагойдвалася на арэлях, а я з усye моцы ўдаваў, што незнайёмы з гэтай фанабэрystай, падобнай да какетлівай съвінні дзевяціклясьніцай. — Чаму? Ты што, жыд?

— Сама ты жыд, — не знайшоў я лепшага адказу. — Прозвішча як прозвішча.

— Гэта жыдоўскае прозвішча, — ляніва, але пераканана прамовіла Ліка і пазяхнула. — Жыд. Жыдзяра.

— Гэта нямецкае прозвішча, — сказаў я. — Ты... Ты хаця б ведаеш, што ідыш — гэта германская мова?

— Жыд... — пазяхнула яшчэ раз Ліка. — Жыдзяра. Вось дык сумесь. Я ў захапленыні.

Яна зірнула на гадзіннік, і арэлі пад ёй пранізьліва рыпнулі.

...Тры студэнткі-граchanкі за суседнім столікам замаўчалі, засяроджана высмоктваючы з напоўненых лёдам кубкаў сваю Eiskaffee. Цётка Шура і Ліка, падняўшы вусікі броваў, уважліва сачылі, як падымаліца па саломінках брунатная вадкасць. Афіцыянт, не съпяшаючыся, усё ж падыйшоў і да іх, прынёс нешта з апэтытнымі німбамі, няйнакш амлет з авечым сырам, які тут звычайна прапаноўвалі на абед, а я ўсё сядзеў, употай назіраючы за гэтым столікам, на якім раптам замкнуўся съвет, і ўспамінаў. Цётка Шу-

ра і Ліка сутыкнуліся лакцямі, раздражнёна зірнулі адна на адну, чокнуліся белым віном і ўзяліся за ежу. Паміж столікаў зъявіўся вулічны музыка і адразу ж кінуўся да іх, выводзячы палкія трэмала на сваёй гітары і адначасова грукаючы ўпрыгожанай званочкамі нагой і выдзімаючы нешта з прыладжана-га да падбародзьдзя губнога гармоніка — сапраўдны чалавек-аркестар, трохі зъдзіўлены зараз абыякавасцю джынсавых дамаў. А я з пакутлівым задавальненінем, паўзаплюшчыўшы вочы, вышукваў у памяці ўсё новыя падрабязнасьці, а яна, мая памяць, нібы толькі гэтага і чакала доўгія гады, нібы і не было ніякіх доўгіх гадоў, і не было ніякіх даўгоў...

Мне было шаснаццаць, калі я пачуў самае страшнае. Адбылося гэта на нашым лецішчы, куды ў выходныя прыперлася, натуральна, і цётка Шура са сваёй тлустай Лікай. Мне здавалася, у доме ўсе съпяць, змораныя духмянай вясковай съпёкай, і я выйшаў на двор. Цётка Шура і мая маці, чырвоныя, з абгарэлымі насамі, абедзьве ў белых станіках і мужчынскіх безразмерных шортах, сядзелі пад навесам і пацягвалі піва. «Так, шкада... — казала задуменна цётка Шура і з асалодай сёрбала з алюмініевага кубка. — Я добра памятаю, як мы з табой марылі... Вырастуць дзеци, ажэнім іх, пароднімся. Ты ж як родная мне, Ніна...»

— Эх, Шур, былі мы з табой калісьці маладыя, — сказала маці з такім глыбокім уздыхам, быццам ніколі дагэтуль не прызнаваліся яны зь цёткай Шурай адна адной у любові.

— Жыцьцё праклятая штука, — сказала цётка Шура. — Думалі-марылі, а цяпер... Ну куды, згадзіся са-ма, твайго целяпня за маю Ліку. Табе трэба зь ім рабіць нешта. Не мужык, адным словам. Разумны за-надта. Шаснаццаць гадоў ужо, а драчун драчуном — ад слова «драчыць». І гэты беларускій язык!.. Не ту-ды твой цягнецца, не туды. Баюся я за яго... Дый мая тое яшчэ дурное сальца, хто такую возьме... Але мы будзем шукаць... І ты ня думай, я табе дапамагу.

Цётка Шура засымялася, а маці пакрыўджана ўздыхнула:

— Паглядзім.

Неяк цётка Шура заседзелася ў нас да но-чы, маці ўгаворвала яе застацца начаваць, але тая заўпарцілася, і мне давялося ісьці праводзіць іх зь Лікай на прыпынак. Аўтобус усё не ішоў, побач, зусім блізка, выла мясцовая гапата. «Што, страшна?» — зъдзекліва сказала раптам Ліка, зазірнуўшы мне ў во-чы, і адварнулася. Я скрывіўся.

— Ты вось што, — прамовіла нечакана цётка Шура. — Слухай сюды, будучы вэтэрынар. Каб у бацькоў грошы больш ня браў. Дарослы хлапец ужо, само-му зарабляць трэба. Ліка вунь у мяне ўжо... Сама. Пазвані мне на наступным тыдні, я цябе прыстрою. У шапіку будзеш сядзець, пасьля школы. Даляраў пяць-дзясят на месяц будзеш мець, на баб, ці на што ты там іх траціш. А да бацькоў ня суйся. І пра тое, што я ска-зала — маўчаць. А інакш вырву грэшны твой язык. Ясна?

Мамчын сынок... Так яны мяне і называлі, і гэ-тая дзеўка з вачыма шафы, і гэтая цётка, дробна-

залатазубая, раскосая, невысокая, але быццам вычесаная з каменю, бурая не ад загару, а ад сваёй прыналежнасьці да майго асабістага пекла, куды я выпраўляў вагонамі маміных і татавых знаёмых, далёкіх сваякоў, настаўніц, выкладчыц, прадавачак, проста сустрэчных на вуліцы... Мамчын сынок: а што мне, сынам Сафіі Ратару быць? Усе на съвеце мамчыны сыны, і добра, што я ня ваш, я так радуюся, што ня ваш, што ня з вашага чорнага, чарвівага чэрава вылез, крычаў я, плачучы ад лішку сваёй і сапраўды не па гадох дзіцячай наўнасьці, але крик гэты разрываў мяне знутры ўжо тады, калі аўтобус зьяжджаў, а ён заўсёды, дзякую богу, зьяжджаў, аўтобус з гэтымі ведзьмамі, якія безнадзейна сапсавалі мне дзяцінства, зынікаў у цемры, каб неўзабаве зьявіцца зноў — як вяртаецца зубны боль, калі не пайсьці да доктара.

Мужа ў цёткі Шуры не было, і таму прыяжджала яна часта, бывала, па тры разы на тыдзень, хаця і жыла на іншым канцы горада. Я цярпеў гэта толькі таму, што ведаў: цётка Шура — насамрэч найлепшая маміна сяброўка, маці за яе жыцьцё аддасцьць, калі трэба будзе — як бы патасна гэта ні гучала.

Жыцьця мамінага цётка Шура не прасіла (ведала, што і так атрымае калі захоча), але аднойчы папрасіла дапамогі. Ведама, якой менавіта: грошай. Цяжка, амаль немагчыма было ўявіць сабе цётку Шуру, якая мае ў чымсьці патрэбу, для мяне яна была ўвасабленынем ўсеўладнасьці, усемагутнасьці хамства, пэrsanіfіkаваным абсолютным злом, якое паводле сваёй прыроды прасіць ня ўмее, умее адно забіраць, адымаць, спаганяць... Але гэта праўда: цётка Шура

папрасіла ў маці пазычыць ёй грошай. Вялікую суму, на той час асабліва вялікую. Неістотна якую дакладна, важна тое, што цётка Шура сядзела з маці на кухні і су-ворым голасам распавядала гісторыю, у якую яна не-знарок уляпалася, і так глядзела на маю маці, так гля-дзела, што ў маці і сумненъняў ня ўзынікла ў тым, што зараз жа трэба ўстаць з-за стала, і званіца усім знаё-мым, ад бога да апошні раз бачаных дваццаць гадоў та-му аднаклясьнікаў, і прасіць, маліць, прысягаць богам і сваёй маці — толькі б знайсыці неабходныя гроши.

— Павесяць, бля. У бэтон закатаюць, — з асалодай казала цётка Шура. — Голкі пад пазногці заганяць будуць. І ніхто не узнает, где магілка мая... Гэта такія людзі, я іх ведаю.

— Можа, у міліцыю? — асьцярожна пыталася маці, і тут жа згодна і вінавата ўсьміхалася: доўбня я, доўбня. Цёць Шур горка съмяяўся: ну якая міліцыя, яны там усе адной вяроўкай павязаныя, не адны замардуюць, дык другія пасодзяць на дваццаць гадоў. Ліка адна як перст — ты гэтага хочаш? Ты яе гада-ваць будзеш, мільянэра ты ёй знайдзеш? И маці ківала: доўбня я, доўбня, ты даруй мне, Шурачка...

Бацька, праўда, вагаўся напачатку, але і ён пранікся чужой бядой і таксама заківаў галавой: так, так, канечне... Але нейкая цвярзасць у ім за-ставалася: дужа далікатна, каб нікога, барані бо-жка, не параніць падазрэньямі, пусыціўши ў ход усю наяўную дыпламатычнасць, усю сваю съмешнава-тую тактоўнасць, ён дасягнуў усё ж таго, што цётка Шура з пакрыўдженым выглядам напісала расыпіску ў тым, што яна ўзяла ў доўг і гэтак далей.

Расьпіска, аднак, была напісаная ўжо потым, а да таго... Маці пазычала гроши ў каго магла, бо нашая сям'я, трохі разгубленая ў раптоўна выраслых рынковых джунглях, такога багацьця ня мела і мець не магла. Я ведаю пра ўсё гэта з пазнайшых аповедаў; а тады я не разумеў нічога, хіба што твары бацькоў, нейкія нязвычныя, захоплены-змораныя, выклікалі ўва мне няясныя падазрэнні, а так нічога не зъмянілася, я рыхтаваўся да выпускных іспытаў, да паступлення ў ін'яз, адчуваючы адначасова з болем і смутнай радасцю, што съвет, у якім я жыву, няўхільна пашыраецца: я ездзіў цяпер тройчы на тыдзень амаль у самы цэнтр горада да рэпэтытара (дзе яны знаходзілі гроши яшчэ і на рэпэтытара, не разумею), хадзіў па тых вуліцах, якія бачыў дагэтуль адно па тэлевізоры, адзін, зусім адзін, назіраў за панкамі і бамжамі, і аднойчы нават набыў сабе бутэльку піва, першую ў жыцці. Дый цётка Шура цяпер прыяжджаля радзей: было ад чаго адчуць сябе больш упэўнена. Пакрысе мне стала напляваць на тое, пра што яны там размаўляюць на кухні — але мая непахісная вера ў вечнасць і бясьпеку нашае сям'і, дзе ўсё круцілася вакол маці, а мы з бацькамі пачуваліся на яе арбіце заўжды абароненымі і нязменна любімы — гэтая мая вера заставалася такой жа моцнай, як і раней.

Як паныла ўсё, як моцна пахне застылай у халадзільніку ўchorашняй грэчкай юнацтва!.. Я ж насіў тады вусы, мярзотныя вусы, якія неўпрыкмет зъявіліся на замучаным гармонамі твары і пасьпяхова дажылі да канца вучобы ва ўніверсытэце!.. Ня

дзіва, што мяне лічылі лахом, вечным вэтэрынарам. Напэўна, гэта было дужа съмешна, глядзець на мяне, сямнаццацігадовага... Гэта цяпер ніхто ўжо не съмяеца, калі бачыць мяне, ніхто не съмяеца, усе прасылізваюць абыякава позіркам. Я ніколі б не запомніў таго панядзелка, таго далёкага панядзелка вяснянцаць гадоў таму, калі б ня дзіўныя паводзіны ў той вечар цёткі Шуры. Як зазвычай, з агідай выправіўшыся праводзіць гасьцей на прыпынак, я ішоў трохі воддаль і з тугой думаў пра заўтрашні залік. Аўтобус паказаўся з-за павароту, і тут адбылося нечаканае: цётка Шура, прыўзыняўшыся на мысках ног, скапіла мяне за валасы і прыцягнула на імгненыне маю галаву да свайго пляча. «Ну, бывай, вэтэрынар», — сказала яна хрыпла, узяла пад руку Ліку і яны пабеглі да аўтобуса. Зынякавелы, я яшчэ пастаяў трохі, разгублена назіраючы, як за іхнімі сьпінамі зачыняюцца дзвіверы.

Больш цётку Шуру і яе дачку ніхто ня бачыў. Ад мяне ўсю гэтую гісторыю старанна хавалі, і я даведаўся пра ўсё толькі празь некалькі гадоў, калі, па меркаваныні бацькоў, стаў дастаткова дарослы, каб мне можна было распавесці праўду. Дарэмна маці чакала тэлефанаваныня ад «Шурачкі з Анжалічкай», дарэмна запэунівала сябе, што «вось заўтра ці пасълязаўтра...». Калі прайшоў месяц, маці вырашыла, што адбылося самае страшнае. Бацька, праявіўшы нечуваны для сябе імпэт, паехаў на другі канец горада, дзе жылі цёць Шур і Ліка. Яму ніхто не адчыніў. Суседзі сустрэлі яго недаверліва, але потым распавялі: зъехала кудысьці, здаец-

ца, за мяжу. Прыйнамсі, яна так і сказала суседзям у адзін зь вечароў, а на раніцу ўвесь дом, замершы ад цікаўнасці, назіраў, як таксіст дапамагаў цёці Шуры выносіць валізы. Добра ўяўляю сабе сонную сумчатую Ліку, якая пахне каўбасой — калісьці яе клалі са мной у адным пакоі, калі цёць Шур выпіваў зашмат канъяку і яны заставаліся ў нас начаваць. На пээмжэ, крыкнула маці Лікі шматвокаму, зайдроснаму дому, зарагатала і зъехала, і каардынатаў нікому ніякіх не пакінула.

Ці варта казаць, што ні пошукі, ні зварот у міліцию вынікаў не далі. Свяякі цёткі Шуры, якіх не бязь цяжкасцяў удалось адшукаць, разводзілі тоўстымі, мазолістымі рукамі: яна нас і так не асабліва каб шанавала, мы і самі ведаем ня больш за вашае. Спачуваем, спачуваем... «Яна заўсёды такая была, гатовая іншым паднасраць, нашая Шура. Таму мы да яе ня надта і лезьлі, ведалі, што яна пра нас усіх думае...» Цёць Шур зынік, бясьследна, раз і назаўсёды, маючы, відаць, неблагія пад'ёмныя, каб абжыцца з дачкой на новым месцы.

Маці не здавалася, яна чакала цётку Шуру, як жанчыны чакалі з вайны зыніклых бязь вестак мужоў. Толькі пасьля першага інсульту да яе пачало нешта даходзіць. А мяне не турбавалі яе інсульты, яе валаляр'янка, яе начныя кілішкі — спачатку канъяку, потым гарэлкі, а потым і нейкага пладова-ягаднага віна; у мяне пачалося жыцьцё, і я ледзь утрымліваў у руках яго павадок, бо яно ўсё цягнула мяне то ў чорныя съмярдзючыя двары, то ў чужыя ложкі, то ў бібліятэкі, то ў госьці да сумнёўных асобаў,

якія то сядалі ў турмы, то клаляцца ў труну. Да мяне прыходзілі госьці, шмат гасьцей; нутром я адчуваў, што лепш вадзіць іх дамоў, калі маці там не было, але аднойчы яна прыехала зь лецішча раней, чым плянавалася — пабачыла натоўп п’яных дзевак і іхных нямытых самцоў, нічога не сказала, а ўначы нечакана паклікала мяне на кухню. О, гэтая кухня, яна была яе кабінэтам, дзе кожны атрымліваў па заслугах, і пуга і пернік, і пірог і астрог. «Яны мае сябры, — казаў я, і мой язык заплітаўся. — Магу я хаця б раз у жыцьці прывесыці сваіх сяброў?» «Сяброў? — яна задыхнулася ад шаленства, а потым засымялялася, і ад гэтага зъедлівага съмеху стала выглądaць яшчэ больш старой, чым была. — У мяне таксама былі сябры... Запомні: усе кінуць цябе, усе прададуць, пры першай жа нагодзе. Давай, давай, жары зь імі, а заўтра... Запомні, запіши сабе на ілбе: нікому, ніколі, нічога. Не давярай нікому, не пускай ніколі нікога да сябе ў душу, і ні ў чым нікому ніколі не кляніся. Ясна? Паўтары!»

— Ніколі, нікому, нічога, — сказаў я, каб яна хутчэй адчапілася, і мяне званітавала на падлогу, а яна стала перада мной на калені і пачала прыбіраць. З таго моманту я не адчуваў сябе шчасльвым у сваёй сям’і, і я ведаў, хто вінаваты ў гэтым.

...Цяпер я ўжо не хаваўся. У кавярні раптам паменела паветра, бы перад навальніцай. Я глядзеў на гэтых дзьвюх жанчын, якія дажыралі свой амлет, і стараўся ўкладыці ў свой позірк як мага больш нянявісьці, я распальваў сябе ўсё больш і больш. Яны

адчулі пякельны жар майго позірку, яны замахалі рукамі, іхныя твары пачарнелі, а руکі пакрыліся язвамі, яны спалохана абмацвалі сябе і роспачна галасілі, не разумеючы, што адбываецца. Іхны столік загарэўся, і полымя скочыла на цётку Шуру і Ліку, цягнучыся пальцамі да іхных валасоў. Яны не маглі падняцца зь месца, прыкаваныя маім неадступным позіркам да сваіх драўляных крэслаў, і таму былі бясьсільныя зрабіць нешта супраць маіх прарэзлівых вачэй...

Натуральна, нічога такога не адбылося. Яны нават не заўважылі, што я на іх гляджу. Толькі адзін раз погляд Лікі, устрывожаны і пусты, прабегся па маёй скручанай постасі, але тут жа папоўз далей, як съяўло турэмнага пражэктара, не знайшоўшы ўва мне нічога цікавага. Яны даелі амлет, дапілі віно і цяпер сядзелі, як дзъве напружаныя птушкі, чужкыя ў гэтым выраі. Па іхных рухах я зразумеў, што яны зьбіраюцца расплаціцца і сысьці. Грэцкія студэнткі замовілі сябе яшчэ нешта, і афіцыянт прабег міма цёткі Шуры і Лікі, так і не заўважыўшы іхных ускінутых, бы яны нема крычалі «Зіг Хайлъ», рук. Трэба было нешта рабіць: віжаваць за імі, ці пазнаёміцца, выдаўшы сябе за спакушанага прыгажосцю Лікі тубыльца, ці звярнуцца ў паліцыю... Мне было крыўдна, мне здалося, што неба па-над вакзалам пацямнела ад маёй нянавісьці, што галубы, якія няўклудна танчаць пад музыку чалавека-аркестру недалёка ад нас, пачулі мой нячутны загад і ўздымуцца зараз над столікамі гэтай вулічнай кавярні, каб камяніямі абрыйнуцца адтуль на

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

гэтых дзьвюх змрочных жанчынаў, выдзёўбаючы ім вочы, разрываючы ім скuru, шукаючы пячонкі, напоўненныя страхам маленкія, гістэрычныя сэрцы, барвовыя рухавыя языкі ...

Каля самай праезнай часткі сядзіць у адзіноце за сваім столікам Лёс, апусьціўшы вочы, разглядваючы пену на сваёй астылай каве. Чалавек-аркестар грае, ён упэўнены, што заслужыў сваю жменьку эўра. Студэнткі-грачанкі знаёмяцца зь нейкім хлопцам, які падсеў да іх і адразу ж пачаў залящацца: «Тысіфона», прадстаўляеца адна, «Мэгера», кажа другая, «А я Алекта», усьміхаеца трэцяя.

* * *

Той, хто вандруе па Швабіі, абавязкова павінен хаця б на нейкі час наведаць Шварцвальд. Ня толькі з-за дрэваў, хаця зусім не паўсюль знайдзеш та-кое незылічонае мноства высачэзных гордых ялінаў, але перадусім з-за тамтэйших людзей, якія дзіўным чынам адрозніваюцца ад усіх, хто жыве ў гэтай мясцовасці. Вы бывалі калі-небудзь у Шварцвальдзе? Я таксама пакуль не. Затое я быў у вольным горадзе Гамоніі, дзе бачыў съятога Міхеля і «Кайзэр-келер», а цяпер я еду на сваю Бледную Русь, якая, нехация праступаючы зь цемнаты съвітанку, пакрысе набывае фіялетавае адценыне. У маёй радасці няма межаў — як у ранішняй радыёпраграме для рэпатрыянтаў. І ўсё ж я баюся. Я баязьлівец — калі вы яшчэ не заўважылі.

Сярод усіх маіх разнамасных страхоў жыў адзін ня вельмі прыкметны, ды ўчэпісты гад, які мучыў ся-

не рэдка, але калі ўжо вылазіў, то дратаваў так, што мне хацелася зрабіць сабе лабатамію. У тым горадзе, куды я вяртаўся, па маіх сълядох хадзіў паганы Энтузіяст — той, хто, цалкам магчыма, быў першым чалавекам, які паспрабаваў перастварыць *мая* казку па-беларуску. Я ня ведаў яго, ён быў чалавек бяз твару і імя — але рана ці позна ён даведаецца, што яго абскакалі і абавязкова не заўважыць літару «с». І тады пачнуцца ўсе гэтыя рыцарскія турніры, якія я так не люблю. Не, ня трэба пра гэта думаць. У спальных вагонах трэба спаць — але ж менавіта ў іх съпіцца горш за ўсё.

Маё падарожжа было спакойным, як плаваньне на матрасе ўздоўж берага. Са мной у вагоне ехаў адзін гаманіт зь сям'ёй; я паспрабаваў разгаварыцца зь ім — але гаманіт паставіўся да мяне насыцярожана і зачыніўся ў сваім купэ. Яшчэ было двое дзяцей: зусім малы поўзаў па вагоне з канца ў канец, і правадніца, разносячы гарбату, шторазу аб яго спатыкалася, а трохі большы гуляў у нашым купэ ў дзіўную гульню пад назвай «паліцэйскія супраць міліцэйскіх», расстаўляючы на маёй паліцы плястмасавыя фігуркі. Надышла ноч, вагон пакашліваў і варочаўся, чакаючы мяжы.

І мяжа прыйшла. Нешта няўлоўна зъмянілася за акном, быццам бы нехта коратка кіўнуў нам з-пад брыля фуражкі, а мы заўважылі гэта бакавым зрокам. Яшчэ чатыры гадзіны да сталіцы — і я дома.

Радзіма — таксама своеасаблівы тупік. Бо радзіма — гэта месца, ад якога нікуды не падзец-

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

ца, зь якога нікуды не ўцячы. Вяртаючыся на радзіму, ты трапляеш у тупік, і цяпер толькі ад добрай волі тваіх перасьледнікаў залежыць, ці будзе ў цябе магчымасць вырвацца з гэтага тупіка: цалкам магчыма, перасьледнікі расступяцца, папярэдне прымусіўшы цябе зацаніць іхныя набыткі: пустыя гільзы і парнаграфічныя гульнёвия карты, а можа, і не расступяцца, і тады глухая съцяна радзімы застанецца апошнім, на што ты яшчэ можаш глядзець. Што, згодны, таксама нялага.

У гэтага тупіка ёсьць начальнік. Ён схіляецца над табой і кажа нягучна:

— Чэмадан аткройце, пажалуста.

— Пажалуста.

У сетцы над маёй паліцай ляжыць пустая бутэлька з жуком, а разам зь ёй — пусты плястмасавы кубачак. Таму ніхто не звяртае на бутэльку ўвагі. Начальнік Тупіка гідліва пазірае на мае старыя, ільсьністыя ад тысяч дотыкаў кнігі і выходзіць. Праходзіць зусім няшмат часу, і нам аддаюць пашпарты. Цягнік усё яшчэ стаіць, зредку стогнучы, бы хворы ўначы.

— Далей? А далей пешкі, — чую я бас начальніка, які шпарка праходзіць праз вагон. — Ну а што я могу зрабіць? Наперадзе грузавы сышоў з рэек. Аварыя, кажу, наперадзе, а вы тут...

Маці таго хлопчыка, які гуляў у паліцэйскіх-міліцэйскіх, пачынае перабіваць начальніка, і той рэзка разварочваеца:

— Скардзьцеся-скардзьцеся. Але я тут пры чым? Вось да горада дойдзеце, і там калі ласка. Кілямэтраў

пяць усяго. Ранішняя прабежка па роднай зямлі. Сам бы не адмовіўся, але не магу — праца.

Іншыя начальнікі зарагаталі. Першым з вагона, вельмі арганізавана і без нараканняў, выйшаў гаманіт са сваім сямействам, яны ціха перагаворваліся, нерашуча азіраючыся навокал. Над полем была смуга, горада не відаць. Начальнікі паказалі нам накірунак і пасъпешліва пакрочылі да нейкай са сваіх змрочных будак.

— Там маршрутку можна злавіць, — крыкнуў нам нейкі хлопец, які жыў у гэтым памежным горадзе і таму быў амаль дома, і ўпэўнена рушыў у смугу. За ім, стараючыся не адставаць, пацягнуліся астатнія. Тут, звонку, было значна цікавей, чым здавалася нам у цёплым вагоне. У вусьцішнай чыгуначнай цішыні парыпвалі колцы валізаў. Праз колькі сотняў мэтраў везьці іх за сабой стала немагчыма, і мы ўзвалілі іх на сябе, бы параненых. Ня ведаю, колькі часу прыйшло, пакуль на даляглядзе слаба зас্বяціліся агні горада, нашыя эфэмэрныя ордэны за гэты сумнеўны подзвіг. Калі я кажу «нашыя», то маю на ўвазе толькі сябе ды яшчэ нейкіх дзівюх паўп'яных дзяявуляў, што, няспынна лаючыся, валаклі за сабой цела непаваротлівой спартовой сумкі. Астатнія пасажыры рассыяліся і згубіліся ў гэтай непранікальной смузе і яе нябачных карняплодах, што блыталіся ў нас пад нагамі. Кожны вырашыў дабірацца самастойна. У нейкі момант мне падалося, што недзе зусім блізка — варта толькі руку выцягнуць — прагучала фраза панямецку, але гэтыя ранішнія прыщемкі былі здольныя на любую мімікрюю, толькі б завабіць да сябе

небаракаў-вандроўнікаў, і таму я ня стаў дражніць лёс і пайшоў за суайчынніцамі.

Дзеўкі нарэшце заткнуліся. Як атрад закінутых у краіну дывэрсантаў, мы моўчкі прабраліся празь ля-
сочак, пралезылі пад нейкім раптам узыніклым у цем-
ры аблупленым шлягбаўмам, які, цалкам магчыма, і
быў *санраўднай мяжой*, — і, знясіленыя, выйшлі праз
гадзіну да ўскраіны горада, што спрэс складалася з
непрыязных хатак і злоснага сабачага брэху. Як мне
ні хацелася як найхутчэй пакінуць гэтых мясыціні і
трапіць да людзей, я ўсё ж спыніўся і, седзячы на мо-
край валізе, выкурыў цыгарэту.

Вось тады мне ўпершыню прыйшла думка, што,
магчыма, дарэмна я ўвязаўся ў гэтую справу зь пе-
ракладам «Халоднага сэрца». Варта мне было
калісці пагадзіцца на прапанову спадара ван Дрэй-
ка, як я трапіў у нейкі загадкавы, дзіўны і не сказаць
каб літасцівы да мяне съвет. Я прыгадаў Гамонію,
яе нібы загадзя сплянаваныя дажджы, сваю не-
зразумелую адзіноту сярод іх, свае слабасці, якім
я вымушаны быў падпрадкоўвацца, фраў Габіхт,
у існаванье якой я ніколі б не паверыў, калі б мае
пальцы ня памяталі стырна яе вазка, калі б гэта ня
здарылася менавіта са мной, а ня з кімсьці іншым...
І тыя незразумелыя, амаль літаратурныя, занад-
та літаратурныя супадзеныні: Сімі, што паўстаў
нібыта толькі з аднаго майго жаданьня ня быць у
самоце; цёцю Шуру і Ліку, якія ўзыніклі бы павод-
ле сцэнару; бутэльку з залатым жуком, якая ляжа-
ла цяпер у валізе пада мной. У вогкай ранішній
няյтульнасьці, на ўскраіне гарадка, які я ведаў горш

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

за Гамонію, дарма што гарадок належала да маёй радзімы, я ўпершыню пашкадаваў, што ўзяўся перакладаць менавіта Гаўфа, а не, напрыклад, Райнэра Кнэдліка і Марціна Шпэцля, трывцацігадовых паэтаў з Бэрліну, дзякуючы якім я ездзіў бы цяпер па перакладчыцкіх сэмінарах, жыў бы ў гатэлях і вяртаўся б дахаты, не паспейшы стаць ахвярай нечай змовы. У тым, што гэта змова, я ўжо амаль не сумняваўся.

Між tym, я застаўся адзін. Mae спадарожніцы з раснымі віскатамі уціснуліся ў кабіну нейкага трактара, які, міргаючы соннымі фарамі, прывідам выпаў з-за павароту, і, машучы мне рукамі, пакацілі туды, дзе ўзыходзіла сонца. Сабакі пакрысе съціхлі, вуліца перавярнулася на другі бок і зноў засапла. Несамавіты і пустэльны раён, дзе я знаходзіўся, пах хутчэй таксанаміяй, чым таксаматорамі. У зачыненых вокнах хатак адчувалася пагроза, і таму я схапіў сваю валізу і пайшоў куды вочы глядзяць.

Дзіўна, але праз колькі паваротаў па засыпаных лісьцем вулках я й праўда наткнуўся на маршрутку. «Будзь чалавекам — ня бразгай дзъверкай», было напісана на яе вільготным баку. На вакзал кіроўца, што праўда, ня ехаў, але абяцаў давезыці мяне да нейкага «Бальшова» моста, перайшоўшы праз які я «стопудова» траплю якраз на галоўны чыгуначны. Нібы ўцякаючы ад кагосьці, мы імчалі па пустых вуліцах, кіроўца ўключыў радыё, і я, міжволі ўслухоўваючыся ва ўздыхі адной з тых съпявачак зь незапамінальнымі прозвішчамі, якіх у такой колькасці нараджае руская зямля, зь нечаканай це-

плынёй падумаў пра Леру: як яна там. Кесарава звалі тую съя vacchku, ці што.

Мост і праўда быў вялікі — чорная сталёвая махіна навісала над гаражамі, забруджанымі каналам, чыгуначнымі пуцямі, прыватнай забудовай. Яго канец губляўся недзе далёка ў смузе. Як я ні стараўся ісьці шпарчэй, ён усё ніяк не канчаўся. Раз-пораз мне трапляліся няголеныя, заклапочаныя і замерзлыя мінакі: прыкмета таго, што вакзал насамрэч быў недалёка; да таго ж я чуў няясны гул, крыніцай якога маглі быць якраз цягнікі, якія выганяюць са стойла. Мае вочы зъліпаліся, мне хацелася стаць зусім маленькім і непрыкметным, рухацца як мага хутчэй — але мая валіза, як мне здавалася, грукатала па няроўным асфальце моста на ўвесь горад. На сярэдзіне моста я ня вытрымаў, спыніўся, дастаў прызначаную каму-небудзь у падарунак пляшку сълівовіцы і зрабіў колькі прагных глыткоў: мост адразу ж скончыўся, і я з палёткай спусьціўся проста ў залю чаканьня мясцовага вакзала.

Не бязь цяжкасці адшукаўши білетныя касы, я купіў сабе квіток да сталіцы і вярнуўся ў пачакальню. Холад, які панаваў тут, быў незнаёмы з холадам на мосьце, і таму патрабаваў новай даніны. Я агледзеўся. Каля акна, захутаныя ў шэрыя пухавікі, сядзелі троє і, здавалася, спалі, трymаючи пры гэтым на каленях бутэлькі зь півам. Апрача іх у залі нікога не было: ні гаманіта зь сям'ёй, ні хаця б маіх дзявуляў... Няўжо іх мэтай быў гэты памежны горад? Да майго цягніка заставалася амаль тры гадзіны. Зноў сачыць за стрэлкамі, зноў лічыць хвілі. Можна было пачы-

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

таць што-небудзь, але так не хацелася вымаць рукі з нагрэтых кішэнняў плаща. Няма нічога больш панылага, чым забіваць час. Ён нават не крычыць, гэтая сволач-хронас, ён ня просіць ні пра якую літасьць, ён нават не здрыганецца, калі яго забіваюць, ён як гэтая стрэлка — ужо прайшло паўстагодзьдзя, я стаў знакамітым перакладчыкам, ляўрэатам прэміі імя Гаўфа, прыёмным сынам спадара ван Дрэйка, я памёр і ўваскрос у абліччы мэталічнай сувэнірнай закладкі ў тонкай і пляскатай, бы ноўтбук, кнізе, а яна ўсё яшчэ толькі рыхтуеца пераскочыць на суседніе дзяленыне, зъдзеклівая стрэлка за загаджаным мухамі шклом...

— Эй, проснітесь, ну! Куда путь держім?

— У сталіцу.

— А адкуль?

— З Гамоніі.

— Няблізка, а?

— Так, няблізка.

— А дакумэнты маеце?

Я не адразу ўспомніў, дзе ляжыць мой пашпарт. Здаецца, вось тут. Ён назіраў за мной з цікавасцю, гэты зусім яшчэ малады мент, але раз-пораз неяк сплохана азіраўся вакол. А мне — я ўжо канчаткова прачнуўся, і мне было нават прыемна, што мяне яшчэ прымаюць за чалавека, пацівярджаючы тым самым, што за гэтую ноч я ня быў падменены нікім іншым, блукаючы ў памежнай смузе.

— Парядак. Вы толька сматріте тут... Паастарожней. У нас тут здесь в эта время неспакойна.

Ён зноў кінуў хуткі позірк у глыбіню пачакальні. Постаці ў пухавіках ля акна заварушыліся, і ён амаль

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

бегма вярнуўся да съцілых дзьвярэй каля выхаду з надпісам «Міліцыя».

Цягнучы за сабой абрыйдлую ўжо валізу, я выйшаў пакурыць на маленкую плошчу, уздоўж якой ужо цясьніліся таксі і маршруткі. Потым схадзіў у прыбіральню, з асалодай гледзячы, як ад майго струменя падымаецца гарачая пара. Павярнуўся і сустрэўся вачыма зь нізкарослым, вусатым чалавекам з добрым, трохі паедзеным восьпінамі тварам.

— Прывет, — сказаў чалавек ясным, прыемным голасам. «І вам таго ж», — прамармытаў я і хацеў абыйсьці яго збоку. Тут жа за ягонай съпінай вырасль і яшчэ двое, ужо не такія нізкарослыя, але з такімі ж сымпатычнымі фізіяноміямі. Я спыніўся, зашпільваючы прарэх.

— Са сталіцы?

— Са сталіцы, — сказаў я няўпэўнена.

— Балельшчык, значыць, — сказаў нізкарослы съцвярджальна. — На футболь, відаць, прыяжджаў. Ну, задулі ваншы. Пагналі нашы гарадзкіх. Я таксама футбол люблю. Я нават гуляў у юнацтве. За тутэйшы «Камунальнік».

— І я гуляў, — сказаў адзін з тых, хто стаяў за ягонай съпінай, і падыйшоў да мяне ўсутьч. — У валейбол.

Ён прынюхаўся, шумна, дзелавіта, потым задуменна ўзьняў вочы, зноўку прынюхаўся і рэзкім рухам расшпіліў мой плашч: залез у патаэмную кішэню, праякую, як я лічыў, ніхто і не здагадваўся. «Васямсот эўрыкаў», — сказаў ён нізкарослому і аддаў яму гроши. Ягоны таварыш у гэты час расчараўана корпаўся

ў валізе, беражліва прытрымліваючы мой пінжак, які рваўся адтуль на волю.

— А потым — траўма, — прамовіў нізкарослы, ня гледзячы засоўваючы гроши сабе ў нагавіцы. — Меніск. І ўсё, пязьдзец. Такая вось трагедыя. А я нялага гуляў. Трэнер, Сыцяпан Валянцінавіч Андрэйкін, зямля яму пухам, такую мне кар'еру прарочыў. Вось як бывае, брацішка.

Яны выйшлі, маркотна паківаўшы напасъледак галовамі, а я зашпіліў валізу і вярнуўся на сваё месца ў пачакальні. «Вось зараз, — кусаў я сабе вусны, зноў адкаркоўваючы сълівовіцу і паглядваючы на дзъверы з надпісам «Міліцыя». — Вось зараз... І тады...». Я каўтануў з бутэлькі і ў шаленстве адкінуўся на съпінку яшчэ не астылага сядзеньня.

Людзей у пачакальні цяпер паболела. Некалькі жанчын (азызлыя твары, дрыготкія рукі, засхлая здoba целаў) пакрыквалі на сваіх нагруженых спартовымі сумкамі абыякавых мужыкоў. Як на замову, дзъверы з надпісам «Міліцыя» прачыніліся, і адтуль паказалася галава ўжо знаёмага мне міліцыянта. Я падаўся наперад, і ён пасыпешліва зачыніўся, шчоўкнуўшы замком. Зрэшты, гэтага я і чакаў.

А да мяне ўжо набліжаўся адзін з мужыкоў, паводзячы зацеклым пасьля валізы плячом. Я зь цікавасцю назіраў за ім, чакаючы, што яшчэ мне падрыхтаваў гэты вакзал. Аднак вакзал, міргаючы заспанымі вачыма, хацеў ад мяне ўсяго толькі цыгарэту. Я сунуў руку ў кішэню, у другую, у трэцюю, знайшоў запальнічку, але цыгарэты кудысьці зьніклі. Мае пальцы шуснулі ў заднюю кішэнь джынсаў — і

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

раптам наткнуліся там на тугі папяровы скрутак. Я асьцярожна дастаў яго, але зъмерзлыя руکі не хацелі слухацца: і на кафлю падлогі, на ляту рассыпаючыся на лёгкія папяровыя самалёцікі, упаў пачак валюты Эўрапейскага Звязу.

Яго там раней не было. Яго не магло там быць. Я ведаў гэта гэтаксама добра, як тое, што пяць хвілінай таму мяне абрабавалі ў прыбіральні гулкага, цёмнага вакзала ў памежным горадзе. Гэта былі не мае грошы. Але яны былі на мне, я знайшоў іх на сваім целе, нібы выраслую за ноч пухліну. Я адразу ж паспрабаваў іх палічыць, але яны не паддаваліся ліку, памятаю толькі, што іх там было даволі шмат, усё пяцідзясяткамі ды сотнямі, і я ўсё складваў іх адну да адной, а яны ліплі да пальцаў, бы наэлектрызаваныя. Халодныя, чужыя грошы, дарма што я знайшоў іх у цёплай кішэні на сваім азадку. Згорбіўшыся, я сълінявіў пальцы, спрабаваў сагрэць гэтыя паперкі, сагрэць іх, каб зрабіць сваімі, лічыў іх, нібы, палічаныя, яны сталі б больш рэальнымі, — але думкі мае былі ўжо далёка, у крамах і рэстарацыях, думкі мае, па шчырасьці, былі нават у Гамоніі, бо колькі ім трэба, думкам беднага перакладчыка, каб прайсьці памежны кантроль...

«Дык як наконт цыгарэты?» — пачуўся зьверху змрочны голас, і я пасьпешліва працягнуў яму пачак.

* * *

Спачатку быў я.

А потым ужо ўсё астатніе.

Для мяне гэта так жа натуральна, як рака або дрэва. Маё камсамольска-янычарскае выхаванье, маё

дзяцінства, праведзенае ў цёплым лёкайскім пакоі вялікай імпэрыі, робяць недаступнай раскошу веры ў іншы расклад. Ніводнай рэлігіі ўжо не спакусіць мяне; калі я зынікну, разам са мной зынікне ўвесь съвет. Но ён існуе толькі да тае пары, пакуль існуем мы. У кожным з нас побач з уласнымі апанэўрозамі тоіцца ўсеагульны апакаліпсыс. Калі мае аднагодкі зь лямантам голых купальшчыкаў кідаліся ў глыбокія, асьвяжальныя азёры веры (імпэрыя якраз храснула), я чамусыці заставаўся на беразе, тримаючи маму за руку. Потым яны вылезылі адтуль (што праўда, ня ўсе), дрыжучы, дзяліліся ўражаньнямі і рушнікамі, грэліся ля вогнішча — сіняпопыя блізьняты зь ляскаючымі зубамі... Пражыўшы палову жыцьця, можна напэшце звыкнуцца з тым, што мы штодня паміраем і ўваскрасаем — у іншых людзях, якія, выціраючыся, прыгэльнімаюць з грудзей сярэбранныя крыжыкі. Я ня веру ў жыцьцё пасля съмерці, ва ўсе гэтыя падземныя пераходы са штучным асьвятленнем, карыстаючыся якімі можна выйсці ў батанічна-камуністычны сад. Я ня веру ў працэдурны кабінэт Страшнага суду. Я ня веру ў сэзонныя міграцыі душаў. Гэтаксама як я ня веру ў тое, што съвет існаваў да мяне: ці мала чым вы там займаліся, пакуль я смактаў цыцку. Але я дапускаю, што такая вера мае права ўвайсці ў моду, на пэўных прамежках шляху — калі ровар трэба браць на рукі і несьці ўгару, бы малое дзіця.

Рака або дрэва. Тут ёсьць і першае, і другое. Але больш за ўсё тут лавачак. Яны вырасьлі тут за адну ноч, уздоўж ракі, і стаяць так густа і блізка ад-

на да адной, нібы пасажырскія крэслы ў салёне са-
малёта. Сьветла-зялёнай фарба на іх ужо пасьпела
дзе-нідзе аблупіцца. Пасажыры выкарыстоўваюць
кожную шчыліну, каб пакінуць там скрутак абгорткі
або трэснуты плястыкавы кубачак. На некаторых
лавачках надпісы, гараджане прыходзяць сюды ня
толькі са штопарамі. Рака марудна нясе за горад
іхныя ўчорашнія позіркі на сваю чорную сылізкую
паверхню, некаторыя прыбівае да берагоў, дзе іх по-
тым ужо не адрозыніш ад іншага съмецыя. Можна
кінуць у ваду што-небудзь, ну хаця б гэты вось аске-
пак бутэлькі — рака не калыхнецца. Карацей, пек-
ла: «навошта ў нас глядзіш, нібы ў люстэркі?» У гэ-
тым горадзе рака толькі адна, і назва яе зусім не
Арно; дый наўрад ці яна куды-небудзь упадае. Дрэ-
ва там, дзе я стаю, таксама пакуль толькі адно. За-
тое старое: я чытаў, што яму ўжо за сто гадоў. Гэта
дуб, вялізны, раскідісты, таўстоўскі дуб, ня дуб на-
ват, а такі сабе сапраўдны *quercus*, якому чаго толькі
не давялося пабачыць за сваё жыцьцё. Кажуць, па-
час апошняй вайны на гэтым дубе вешалі партызанаў
і падпольшчыкаў. Нават дзіўна, што яго не съпілавалі
ў канцы саракавых за калябарацыянізм.

Але, напэўна, дубу ўсё ж засталося мала. Неўзабаве тут вырастуць новыя дрэвы. Леваруч
ад мяне пажоўклая трава, а на ёй у два рады выка-
паныя ямінкі для саджанцаў. Кіраўніцтва сталіцы
зьбіраецца закласыці тут Алею Пераможцаў, каб
патрапіць густам вэтэранаў вайны. Можна палічиць,
колькі тут павінна зьявіцца дрэўцаў: па дванац-
цаць з кожнага боку, такім чынам атрымліваем

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

дваццаць чатыры. Два тузіны дрэўцаў, якія вырастуць тут, каб нешта сымбалізаваць, калі тых, хто зразумее гэтую сымболіку, ужо ня будзе на съвешце. Як гэта ўсё сумна, як нецікава глядзець на чорныя надмагільныя помнікі выкананай зямлі побач зь ямінкамі, на складзеные лапаты, на прагнілую драўляную сцэну, якая ўзвышаецца непадалёку і падобная да сьпісанага эшафота. Яшчэ перад ад'ездам я чытаў пра намер заклацьці гэтую алею, і вось калі ласка: у самы неспрыяльны для такіх справаў час яны ўсё ж вырашылі гэта ажыццяўіць, і цяпер ня будзе дзе гуляць сабакам, якія мачыцца хацелі на любую сымболіку. Што да ракі, то ёй усё адно, міма чаго цячы. Яна самадастатковая, гэтая рака. Яшчэ некалькі адлюстраваньняў: піянэры, урачыстыя маршы, хрыплы гістэрычны голас старшыні гарадзкой вэтэранская арганізацыі, кветкі, народныя гулянні, салдацкая каша і франтавыя сто грамаў. Рацэ ўсё адно. Святочныя прыгатаваньні амаль скончаныя. Відаць, праз пару тыдняў яны пасадзяць тут свае дрэўцы і сипілуюць дуб, каб ня кідаў цені на маладняк.

Вось тут, каля гэтага парку, у пяціпавярховым дому, я і жыву.

* * *

Страх Адысэя: я ўваходзіў у пад'езд і ня мог пазбавіцца ад адчуваньня, што зараз мяне не пазнаюць. Вось я адмыкаю дзвіверы, Лера выходзіць на сустрач мне са спальні, ненафарбаваная, у халаце, зь нячышчанымі зубамі і чарнатой пад вачыма, і няўсямна пазірае на маю фізіяномію. Ад яе ідзе

цяжкі, ачмуральны пах сну. «Мой муж у Гамонії, — кажа яна падазроным голасам. — А вас я ня ведаю. Ішлі б вы адсюль, а то я зараз міліцыю выклічу». Вось яна зачыняе дзъверы ў мяне перад носам, я еду да сваіх бацькоў, да сваіх калег, еду ў родны горад, і ніхто не пазнае мяне. І тады я тэлефаную ў Гамонію — лічбы, лічбы, коды — міжнародны доступ, код краіны, код горада, код маёй рэальнасці, — і я ж, менавіта я здымаю слухаўку і кажу насыцярожна самому сабе: «Алё, алё, алё», паўтараючы гэта з рознымі адценнямі, ад надзеі да перапуду.

Першым, што я пабачыў, калі ўвайшоў у спальню, былі шырока расплюшчаныя вочы маёй жонкі. Яна, відаць, думала толькі што пра нешта важнае, і таму плеўка заклапочанасьці ня зьнікла зь яе вачэй нават тады, калі яна мяне заўважыла. А не заўважыць мяне было цяжка, я зайшоў у спальню менавіта так, як заходзяць да сябе дамоў, адкрыта і чакаючы ўбачыць пакой такім, якім яго калісьці пакінуў — бо я зайшоў у *сваю* спальню, а не ў чужую. Я трохі паўзіраўся ў гэтыя Лерыны вочы, у якіх заклапочанасьць пакрысе зъмянялася жахам, потым зірнуў ніжэй, на трохі абвіслыя, але яшчэ цалкам прывабныя грудзі, якія мерна пагойдваліся, як быццам віселі на дрэве. Вялікія ружовыя смочки разглядалі прасыціну. Грава музыка, нешта чыста інструментальная, я й ня думаў, што маёй жонцы падабаюцца кампазыцыі, дзе *няма словаў*, адна музыка. На начным століку стаяла перапоўненая попельніца. На падлозе, акурат перада мной, валяўся Лерын халат. Сама Лера стаяла на каленях, ухапіўшыся рукамі за драўляны

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

край ложка, а ззаду над ёй працаваў, цяжка дыхаючы і заплюшчыўшы вочы, нейкі незнёмы мне галы мужык. Увогуле, клясычная сітуацыя. З прачыненай шафы на мяне вінавата глядзелі мае майткі і шкарпэткі. Мая піжама таксама аказалася яму завялікая. А вось жонка якраз. Яны спыніліся.

— Лерачка, а можна... Можна я ў іншую дзірачку? — не расплюшчваючы вачэй, прамовіў мужык нечакана тоненъкім, дзіцячым галаском. Напэўна, ён думаў, што ён вельмі пяшчотны, гэты дзядзька. — Ну, Лерачка, ну пушок, ну калі ласачка...

— Не, — сказаў я. — Лепш ня трэба. Доктар сказаў, у яе падазрэнье на гемарой.

Ён расплюшчыў вочы, тут жа адварнуўся і імгненна зълез зь Леры, нібы малодшы супрацоўнік з дырэктарскага крэсла. Ён выглядаў вельмі недарэчна са сваёй *палкай*, якая яшчэ нейкі час недаўменна тырчала ў пакоі, быццам тут сабраліся рабіць ремонт. Лера паднялася, надзела халат і села на ложку, ня зводзячы зь мяне зацікаўленага, халоднага позірку. Мужык мітусыліва адзяваўся: перш-наперш ён нацягнуў нагавіцы, і на твары яго зьявілася палёгка, ён нават паспрабаваў нешта сказаць; потым ён, аднак, заўважыў свае майткі, якія ляжалі пад начным столікам — каб дабрацца туды, ён мусіў прайсьці паўз мяне, ён і паспрабаваў гэта зрабіць, але зірнуў на мой суворы твар і перадумаў, разгублена стоячы ля шафы; урэшце ён уздыхнуў і палез праз ложак, на якім яшчэ не разгладзіліся ўмятасьці ад Лерыных каленяў, ложак зарыпеў, так знаёма і родна, што ў мяне зашчаміла недзе пад сэрцам. Але ў чрэс-

лах маіх шчаміла таксама. Сорамна прызнацца, аднак пабачанае мной відовішча, нягледзячы на ўсю сваю гнюснасьць, мяне амаль што ўзбудзіла; цяпер я ўжо пашкадаваў, што ня даў ім скончыць іхнью потную справу.

Мужычонка (а ён сапраўды прайграваў мне ў габарытах) зноў зьняў нагавіцы і ўзяўся за з такой цяжкасцю здабытыя майткі. Дагэтуль я проста стаяў у проймах дзьвярэй і назіраў за імі, але цяпер ня вытрымаў. «Пачакайце», прамовіў я няўпэўнена, падышоў да мужычонкі і ўрэзаў яму наском чаравіка паміж голых ног. Ён пакорліва паваліўся на ложак і стаў, задыхаючыся, стагнаць, раз-пораз пазіраючы на мяне і быццам чакаючы, абмяжуюся я гэтым ці тое быў адно пачатак экзэкуцыі. Цікава, што здарылася б, калі б я засыпець Леру з палюбоўнікам іншае камплекцыі і зь іншымі уяўленынямі пра тое, як трэба рэагаваць у такіх выпадках. Мне пашанцавала; што можа быць прыніжальней, чым быць зьбітym палюбоўнікам сваёй жонкі, стаць ахвярай натуральнага адбору, які некаторыя жанчыны, пры пэўных абставінах, усё яшчэ лічаць галоўным крытэрам пры выбары партнэраў. Ну ды ладна.

Мая маленъкая ўзнагарода гэтаму несамавітаму донхуяну, між тым, быццам бы ўключыла Леры мову: спачатку ціха, але пакрысе ўсё больш павышаючы голас (быццам мы зь ёй спрачаліся, чаго на-самрэч не было), яна завяла цалкам чаканую мной песнью: няўдачнік, казала яна з шыпеньнем, у мяне з табой ніколі аргазму нармальнага не было, ты ня маеш ні машыны, ні грошай, ты мяне тутака кінуў,

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

а сам, а сам, ты ня хочаш дзяцей, а вось Валянцін... Валянцін — вось, аказваецца, як яго звалі, гэтага донхуяна, зь якім мая жонка мела *аргазмы*. Средь шумнога бала, случайно... Прыемна пазнаёміцца: такі-растакі, перакладаю Гаўфа. А я Валянцін, трахаю вашую жонку. Ну і як? Ды весьма, весьма. А як там Гаўф? Гэта ня той, часам, Гаўф, які напісаў нешта пра ката? Не, гэта Гофман. Яшчэ порцыю пхівосты? З прыемнасцю. Толькі не кладзіце занадта шмат рвачы, у мяне ад яе пякотка.

І тут, як гэта часта здараецца, у самы неспрыяльны момант зазваніў тэлефон. Давялося даць гэтым двайм шанец на паратунак і выйсьці ў перадпакой.

— А вашая жонка сказала, вы вернецеся толькі праз тыдзень, — сказаў дзяячоны голас. — Як добра, што вы ўжо дома.

— Ведаецце, я толькі што прыехаў, — прабурчэў я нецярпліва, і слухаўка пасьпешліва загаварыла:

— Я вяду ранішнюю праграму «Культасьвета» на першым канале Дзяржаўнага радыё. Мы бы хацелі запрасіць вас для інтэрвію, гэта праз два тыдні. Вы ж пераклалі Гаўса, вось пра гэта, уласна, і пагаворым. Згодныя? А восьмай я буду чакаць вас унізе, вы ж ведаецце, дзе радыё?

— У мяне яшчэ ніколі ня бралі інтэрвію, — прызнаўся я, пазіраючы ў расчынену дзьверы спальні, дзе гэтыя двое пра нешта спрачаліся. — Ну, згодны...

— І захапіце з сабой пераклад, было б добра пачытаць трошкі, хай слухачы ацэняць... Добра?

Я выйшаў на кухню, паклаў ногі на стол (чамусьці мне дужа захацелася гэта зрабіць) і выпіў залпам шклянку сълівовіцы. Што я мог зрабіць яшчэ ў дадзенай сытуацыі? Зьверымся зь літаратурай, напрыклад. Можна было, як адзін з другарадных герояў Апулея, зачыніцца з Валянцінам у пакоі і адпомсьціць яму як сапраўдны старажытны грэк, то бок зрабіць зь ім тое ж, што ён хацеў зьдзейсьніць з маёй жонкай (а вось жа цікава, ці дазволіла б яна яму). Можна было пайсьці ў іншым накірунку і, як герой набокаўскага апавядання (сам чалавек падлаваты і пуставаты), выкліаць музычка на дуэль. Скажам, прапанаваць яму памерацца сіламі на лапатах, якія ляжаць унізе ў двары. Або задушыць яго матузкамі, якія пакінуў мне Сімі. Або проста адлупцаваць гэтага раптоўнага Валянціна якой-небудзь *палкай*, бо ён цяпер у сапраўдным тупіку, і парнаграфічныя карты мы яму ўжо паказалі.

Яны тым часам пасьпешліва зьбіраліся ў суседнім пакоі, я чуў іхнае пыхценъне і прыглушаны мат Леры. Я закурыў і стаў глядзець у вакно. Там, за стандартным сталічным дваром, віднеўся дуб, а калі выцягнуць шыю, то можна было пабачыць сквэрык, і ямінкі пад саджанцы, і раку, і, трохі пазней, дзьве чалавечыя істоты, мужчыну і жанчыну, якія ішлі і махалі рукамі. Потым яны на імгненьне спыніліся, мужчына ўдарыў жанчыну ў твар і пайшоў далей, а яна пабегла за ім — і бегла так ажно да стаянкі таксі.

* * *

Што робіць нармальны, сярэднестатыстычны мужчына ў такім становішчы, якім было маё? Нату-

ральна, п'е. І я запіў. Гэта было ня тое рамантычнае п'янства, якому я аддаваўся ў Гамоніі, з кнігамі, сьвежкамі, марамі і тым незвычайным покрывам на ўсіх навакольных рэчах, які бачаць адно алькаголік; рэгуляванае і ўпараткованае п'янства, ня п'янства нават, а ўрачыстае *pièce*. Не, тут, у родным горадзе гэта было нястрымнае паглынаныне разнастайных айчынных напояў, з ванітамі, разбуральным галаўным болем, смуродам, пустымі міскамі з акамянемлымі недаедзенымі пяльменямі, п'янымі гістэрікамі і неадвязнымі думкамі пра съмерць, зь незнамымі мне людзьмі, якія ляжалі, сядзелі, рагаталі, лаяліся, біліся і мірыліся ў маёй кватэры; часам, гледзячы на іх у хвіліну прасвятыленьня, я з жахам думаў, што ня ведаю нікога зь іх, а яны начавалі ў мяне, лазілі па майм халадзільніку, па маіх шафах, і, што цікава, амаль не размаўлялі са мной. Калі я напіваўся, яны, наадварот, падаваліся мне наймілейшымі, гэтых незнамымі, і калі суседзі прыходзілі сварыща, я горача абараняў тых, хто моўчкі лыпаў каламутнымі вачыма ў мяне за съпінай. У двары, калі я з майм новымі сябрукамі ішоў цудоўным, сонечным, цёплым ранкам да крамы, на мяне глядзелі коса, але мне было ёсё адно, алькаголь клікаў мяне, алькаголь ратаваў мяне. Айчынныя напоі, як высьветлілася, значна адрозніваліся ад гаманійскіх: калі гаманійскія шнапсы прыемна прасвідроўвалі ў маёй галаве тысячы маленъкіх дзірачак, то ад напояў, якія прапаноўваў мне родны горад, галава разъляталася адразу, бы ад наўпроставага пападаныя артылерыйскага снарада. О, Гамонія, калі б я быў гаманітам, я б такса-

ма піў, сядзеў бы на Рэпэрбане ў якім-небудзь бары і ціхамірна жлукціў бы віскі пад выключаны тэлевізар (карцінка відавочна ўзятая з галівудзкіх фільмаў), а потым бы пайшоў да псыхатэрапэўта, запісаўся б у ананімныя алькаголікі. А тут ананімных алькаголікаў вакол хапала і так, яны сядзелі ў маёй кватэры і пілі за мой кошт, і кожны зь іх быў сам сабе псыхатэрапэўт.

Я зусім не чакаў, што здрада Леры так на мяне падзейнічае. Рэч была, відавочна, не ў каханьні, рэч была ў звычцы і, што самае галоўнае, у страце ўласнасці. Я страціў уласнасьць, цёплую жонку разам з усімі аксесуарамі, і таму адчуваў сябе прыніжаным. Ну, і вядома, прыніжэнье ад таго, што камусьці аддалі перавагу перад табой, гэта заўжды балюча, будзь тое ў дзіцячым садку ці ў дому састарэлых. І, задаваў я сабе пытаньне ўсіх, каму калісьці здрадзілі: з кім, з кім, зьнейкім Валянцінам, плюгавай нікчэмнасцю, што яна ў ім знайшла, што, *аргазмы?* Я недзе чуў, што вось такія, лысенкія, нізенькія, такія Дэні дэ Віта насамрэч часта бываюць сэксуальнымі гігантамі — прырода дапамагае ім кампэнсаваць рост і ўбогую камплекцыю з дапамогай сэксу. Што, яна мне дагэтуль помсьціць за той выпадак, калі я ўдарыў яе?.. Сам ня ведаю, што са мной тады адбылося, як мала мы ведаем пра саміх сябе, і беражы нас божа ад таго, каб даведацца пра ўсё, каб пазнаёміцца з тым, хто жыве ў нас, на дне нас, у нашай цёмнай чалавечай глыбіні.

Але што там глыбіня, калі съвет вакол мяне поўніўся ня меншымі дзівосамі. Наўкола гралі і ўспыхвалі дзіўныя фарбы, мае старыя знаёмыя,

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

ружовыя рускія зноўку танчылі свае карагоды ў фіялетавай імгле; ускочыўши сярод ночы, пад радасныя галасы з кухні я пачынаў ціха выць, і тады, быццам у такт майму енку, па пакоі пачыналі кружляць белыя пухіры, такога малочна-атрутнага колеру, які я яшчэ ніколі ня бачыў, а па падлозе струменіла зялённая густая вадкасць, яна выпаўзала з-пад дзвіярэй лазыніцы і цякла да мяне, насуперак усім законам фізыкі ўздымаючыся на ложак — яе даводзілася вычэрпваць, бы ваду з чоўна. Адзін з маіх гасцей неяк знайшоў бутэльку з залатым жуком і са съмехам, што падаўся мне д'ябалскім, паспрабаваў яе адкаркаваць; «Не чапаць!» — закрычаў я дзіка і вырваў бутэльку ў яго з рук, а потым, калі ўсе захраплі, скаваў яе пад мокрыя матрас.

Я знаходзіў грошы ў самых нечаканых месцах: у сваіх чаравіках, пад пакамечанай газэтай, у якую загортвалі сушаную рыбу, на лавачцы, дзе яны ляжалі, накрытыя бутэлькай зь недапітym спрайтам, каб ня зьдзымуў вецер; у кішэнях, на бальконе пад вазонам; аднойчы нават пад дрэвам, дзе я ўладкаваўся, каб справіць малую патрэбу, бо відавочна не паспіяваў дамоў. Спадар ван Дрэйк не забываў пра мяне і пунктуальна дасылаў грошы акурат тады, калі яны сканчаліся. Пакрысе я навучыўся ўгадваць, дзе яны павінны ляжаць, і ўжо без сумневаў ішоў потым у запаветнае месца. Мае сабутэльнікі вельмі паважалі мяне і ганарыліся, што п'юць ня з кім-небудзь, а зь перакладчыкам.

Памятаю, як я, напіўшыся, патэлефанаваў у Гамонію — вырашыўши пакаяцца перад фраў Габіхт.

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

Нумар альтэрсгайму я зылёгкасъю знайшоў у сеціве. «Габіхт? Адну хвілінку... Фраў Габіхт памерла восем дзён таму. Мне вельмі шкада». Я маўчаў і ня клаў слухаўку, у якой, мне здавалася, чуўся ціхі голас Штэльцэнштрасэ. Дзіўна, але слухаўка раптам сказала: «А вы часам не...?» і назвала маё прозывішча. «Так, гэта я. Яна прасіла мне нешта перадаць перад... перад съмерцю?» «Так», — слухаўка спакойна, быццам вялося пра нейкія статыстычныя лічбы, прадыктавала яе пасланьне:

«Idzi za жуком»

Я ня меў сілаў разьбірацца, што б гэта магло значыць

Неяк я, ужо п’яны, але яшчэ прытомны, даслаў мэйл майму сябру Сімі — дзіўным чынам пусты цыгарэтны пачак з накрэмзанай на ім адрэсай адшукаўся ў кішэнях. Гэта быў съязылівы, блытаны ліст, у якім я напісаў усё, што са мной здарылася і прызнаваўся Сімі ў любові, я напісаў яму, што сумую па ім і няхай ён дашле мне хаця б адно слова ў адказ. Але Сімі не адказваў, і я ад туті і расчараўання пачаў піць з падвойным імпэтам. Я згубіў лік дням, мне здавалася, прайшло неверагодна шмат часу з таго моманту, як Лера сыйшла, але аднойчы ліловай раніцай зазваніў тэлефон, і, прынамсі, з тым, што сёньня за дзень, усё стала ясна.

* * *

— Вы яшчэ сьпіце? — сказала мне слухаўка пакрыўджана. — Ну нельга ж так, ну паслухайце...

Яна ледзь ня плакала, гэтая маладая журналістка.

— Даў ў нас гадзіна да этэру, нават ужо менш за гадзіну! Я вас тут ужо пятнаццаць хвілін чакаю, пропуск выпісала... Перадача зрывается, ну паслухайце... А я ж хацела вам яшчэ радыё паказаць, такую экспертызю зладзіць...

— Прабачце, — прамармытаў я, ледзь варочаючы перапэцканымі нечым вуснамі. Мне было так моташна, як ніколі ў жыцці. — Я зараз буду, таксі вазьму... Я зараз.

У пошуках апахмелкі я выйшаў на кухню. Там сядзелі некалькі цалкам бадзёрых, але не знаёмых мне асобаў і як бы нічога й не было цягнулі піва. Я пашарудзіў па стале, па шафах, прабегся па пакоях, але апрача піва дома нічога не было.

— Тут учора бутэлька гарэлкі стаяла, — сказаў я незнаёмцам. — Дакладна памятаю. Непачатая.

— Даў гэта, прамовіў адзін. — Даў гэта.

Астатнія апусьцілі вочы.

— Дзе яна?

— Хто?

— Бутэлька?

— Даў гэта, — паўтарыў дзядзька пасьля кароткага роздуму і зъбянтэжана апусьціў вочы. — Даў... Выпілі.

— А ну піздуйце адсюль, — сказаў я, трymаючыся за лоб. — Каб ня бачыў больш вас тут, мудакі.

— Даў гэта, сказаў дзядзька. Ты канчай так, Гафа. Нехарашо так з пацанамі.

— Які я табе Гафа?

Яны, вдаць, лічылі мяне занадта інтэлігентным, але я хутка даказаў ім, што гэта не зусім так, прынес малаток і з асалодай зынішчыў прывезены з Гамоніі куфаль, той самы, зъ якога гэты да глыбіні пакрыўданы ў самых лепшых пачуцьцях дзядзька піў маё піва. Высакароднае панства нехаця паднялося і пабрыло да дзьвярэй. Відавочна, я забіў нечую мару пра рай. А людзі ж два тыдні жылі з адчуваньнем цуду, ставіліся да мяне як да бога. Хістаючыся, я пайшоў у лазыніцу і выліў на сябе вядро халоднай вады — здаецца, палягчала. Выклікаў па тэлефоне таксі, выбег, сеў у машыну — на павароце давялося вылезыці і зноў падняцца дамоў: я прыгадаў, што ў мяне прасілі захапіць пераклад, і цяпер ледзь адшукаў усе тыя пакамечаныя лісткі, на якія я раздрукоўваў яго яшчэ ў Гамоніі.

Яна была непрыгожая, гэтая журналістачка, пуставаценькія вочки зірнулі на маю распухлую фізіяномію са зьдзіўленнем і тут адварнуліся, вялікія, не чапаныя яшчэ, відаць, нікім грудзі падняліся і апусціліся. Каго я тут сапраўды зацікавіў, дык гэта мянта, што дзяжурыў на ўваходзе, ён хацеў мне нешта сказаць, ды перадумаў. Мы падняліся на ліфце, кабіна якога адразу ж адчула на сабе, колькі вогненных напояў грэлі мяне за гэтыя два тыдні. Журналістка мужна цярпела. У калідорах ніхто не звяртаў на мяне ўвагі, тут, відавочна, і не такое назіралі. Я папрасіў у журналісткі вады, і яна спагадліва прынесла мне цэлу бутэльку. «Вы захапілі з сабой тое, што я прасіла?» Я кіўнуў, і яна супакоена выдыхнула. Міма

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

прабягалі самыя розныя людзі, і многія спыняліся, каб перакінуцца з маёй журналістачкай парай словаў, а са мной ніхто нават не вітаўся. Атмасфера ўсеагульнай заклапочанасці панавала тут, і мой погляд міжволі шукаў на съценах знакаміты плякат «Таварыш! Будзь ляканічны! Сваім візытам ты замінаеш занятому чалавеку». Я адпраціўся ў прыбіральню, дзе мяне грунтоўна, як у чыстцы, званітавала, і жыцьцё адразу ж падалося мне не такім ужо кепскім. Аднак пачатак інтэрвію мне не спадабаўся. Журналістачка прадставіла мяне сваім слухачам і пачалося:

— Распавядзіце, калі ласка, над чым вы працавалі ў Гамбургерску?

— Э-э-э, — сказаў я асьцярожна. — Э-э-э...

Яна падбадзёрыла мяне адчайным мірганьнем вачэй.

— Э-э-э... Трэба сказаць, Гамбург — са старэлай назва, — сказаў я. — Цяпер гэты востраў называецца Гамонія. Я працаваў там над перакладам казкі «Халоднае сэрца» на беларускую мову. А трапіў я туды на запрашэньне...

Тут я зразумеў, што ня памятаю, як называлася арганізацыя, якую ўзначальваў спадар ван Дрэйк, і гучна прамовіў:

— ...на запрашэньне фонду «Das-kalte-Herz»-Stiftung. Фонд ставіць перад сабой задачу перакласыці гэты твор на ўсе без выключэння мовы плянэты. Гонар перастварыць шэдэўр на нашу мову выпаў мне. Дарэчы, фонд плянует выданье вялікай анталёгіі, дзе будуць сабраныя пераклады «Халоднага сэрца», выкананыя ягонымі стыпэндыйтамі.

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

— Ну добра, — не адставала журналістка. — Але я хацела задаць вам вось якое пытаньне. Скажыце: вось чаму менавіта Гаўс? Чаму менавіта гэты матэматык, які, як мы толькі што высьветлілі, быў яшчэ і сусъветна вядомым казачнікам? Усе мы ведаем і любім пасъляваенную нямецкую літаратуру, Ганну Зэгерсон, Рудольфа Штрытэнмаера, Гюнтэра дэ Бройля і іншых майстроў пяра. Іх творчасьць актуальная і дагэтуль. І тут — казка, напісаная матэматыкам. Вы захапляецца матэматыкай?

— Мне здаецца, «Халоднае сэрца» застаецца актуальным дагэтуль, — хрыпла сказаў я, трохі агаломшаны. — А пасъляваенная нямецкая літаратура зьяўляеца натураным працягам традыцый дзевятнаццатага стагодзьдзя. У гэтай казцы добро перамагае зло. Вечная тэма, цудоўна ўвасобленая вялікім майстрам.

— А што вы скажаце наконт матэматыкі?

— Думаю, аўтар «Халоднага сэрца» някепска яе ведаў, — вышыненуў я зь сябе, пачынаючы злавацца. — Што да мяне, то мая мама працуе настаўніцай матэматыкі.

— Як цікава! — усклікнула вядучая зь непадробным інтарэсам. — Здаецца, мы вас выкрылі (яна засьмяялася — як па мне, дык занадта звонка для жывога этэру). Скажыце, вось мне здаецца, што літаратура дзевятнаццатага стагодзьдзя трохі, як бы гэта сказаць, панылая, нецікавая, і сучасны чытач не разумее яе. Як вы думаеце, ці будзе творчасьць Карла Гаўса запатрабаваная беларускім чытачом?

— Калі перанесьці сюжэт гэтай казкі на нацыянальную глебу і перакласьці яе на расейскую мову,

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

то, безумоўна, у гэтай казкі ёсьць усе шанцы стаць бэстсэлерам, — сказаў я раздражнёна. — Але гэтага я рабіць ня буду. Гэта значыла б апаганіць памяць вялікага чалавека і пазыдзекавацца са скарбу сусветнай літаратуры. «Халоднае сэрца» — шэдэўр, бо ён стаіць па-за часам і актуальнасцю. Да таго ж гэта ўзор такога стылю, які недаступны сучасным аўтарам.

— Скажыце, а што было самым цяжкім у вашай працы, там, у Гуммібэрску?

— Mae нямецкія калегі забяспечылі мяне ўсім неабходным для працы, я меў такія ўмовы, пра якія нашы перакладчыкі, на жаль, могуць адно марыць.

— Ну а ўсё-такі? Я думаю, нашым слухачам ня церпіцца хаця б адным вокам зазірнуць на, так бы мовіць, перакладчыцкую кухню!

— Э-э-э... Ну, матэматычныя формулы, вядома ж, — сказаў я помсльіва. — У Вільгельма... прабачце, у Карла Гаўса шмат формул у тэксьце, і таму мне давялося папацець.

— Можа, зъвернецеся па дапамогу да мамы? — вядучая шчасльіва засымлялася, задаволеная сваім тупым жартам. Я таксама ветліва парохкаў пару сэкундаў у мікрофон.

— А вось цікава: ці выйдзе ваш пераклад у якім-небудзь беларускім выданні? У часопісе, напрыклад? Я думаю, гэта абавязкова павінна адбыцца.

— Ну, я быў бы ня супраць. Разумееце, я толькі што вярнуўся...

— Скажыце, вось Карл Гаўс пражыў такое доўгае жыццё... — перапыніла яна мяне. — Як вы лічыце,

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

шмат у «Халодным сэрцы» аўтабіяграфічнага? Памойму, гэта так цудоўна, калі аўтар укладае ў свае творы што-небудзь такое... аўтабіяграфічненькае...

— Ну, так, аўтар «Халоднага сэрца» пражыў дваццаць пяць гадоў, гэта, безумоўна, рэкорд доўгажыхарства сярод пісьменьнікаў, — панесла мяне, але яна ня слухала, жэстамі перамаўляючыся з кімсьці, хто сядзеў у куце памяшкання. Ёй паказалі на гадзіннік, і яна павярнулася да мяне:

— А цяпер папросім нашага дарагога госьця зачытаць нам урывак з твора, які ён пераклаў. Калі ласка.

Я нехаця разгарнуў свае лісточкі і не паверыў сваім вачам. Гэта была катастрофа. Я ўзяў ня той тэкст! Больш за тое, тэкст, які я захапіў з сабой, менш за ўсё пасаваў жывому этэру. Знакамі я спрабаваў паказаць гэтай ідыётцы, што не магу чытаць, але яна рабіла вялікія вочы і ўмольна паказвала мне на гадзіннік. Што заставалася рабіць? Я адкашляўся і пачаў:

— «Бацька мой быў адказным дзяржаўным чыноўнікам, маці вяла хатнюю гаспадарку, раўнамерна дзелячы сваю любоў паміж усімі намі, яе дзецьмі. Вельмі няшмат засталося ў маёй памяці з тых часоў. Неўзабаве мой бацька павінен быў пакінуць памежны гарадок, які ён пасыпей палюбіць, і перасяліцца ў Пасаў.

Лёс тагачаснага аўстрыйскага мытнага чыноўніка часта азначаў вандроўнае жыцьцё. Хутка бацька зноў вымушаны быў перасяліцца, на гэты раз у Лінц. Там ён перайшоў на пэнсію. Вядома ж, гэта ня значыла, што стары атрымаў нарэшце спакой. Як сын дробнага землеўладальніка, ён замалада ня меў асабліва спа-

кайнага жыцьця. Бацьку не было яшчэ трынаццаі гадоў, калі яму ўпершыню давялося пакінуць радзіму. Насуперак перасьцярозе дасьведчаных землякоў, ён выправіўся ў Вену, каб вывучаць там рамяство. Цяжка чалавеку з правізіяй на тры гульдэны выпраўляцца наўздаагад бязь ясных надзеяў і цвёрдых мэтаў. Калі яму споўнілася сямнаццаць, ён здаў іспыт на падмайстра, але ня быў задаволены, нават наадварот. Гады беднасьці, выпрабаваныняў і няшчасціці умацавалі яго ў перакананыні адмовіцца ад рамесыніцтва і спрабаваць дасягнуць чагосці больш высокага. Калі ў мінулыя часы ў вёсцы ягоным ідэалам было стаць сьвятаром, то цяпер, калі ягоныя далягляды ў вялікім горадзе значна пашырыліся, ён марыў пра пасаду дзяржаўнага чыноўніка. З усёй учэпістасцю і настойлівасцю, выкаванымі нэндзай і смуткам ужо ў дзяцінстве, сямнаццацігадовы юнак стаў упарта дабівацца сваёй мэты і — стаў чыноўнікам. На тое, каб дасягнуць яе, бацька патраціў цэлья дваццаць тры гады. Абяцаныне, якое ён даў сабе ў жыцьці, — не вяртацца ў родную вёску раней, чым ён стане «чалавекам» — было цяпер выкананае.

Ён дасягнуў мэты. Аднак у роднай вёсцы, адкуль бацька сыйшоў яшчэ хлопчыкам, ужо ніхто ня памятаў яго, а сама вёска стала для яго чужой...»

— Выдатна, — сказала вядучая нецярпліва, — якая цудоўная беларуская мова, якіе цудоўны прыклад ма-стацкай прозы! А цяпер падзякуем нашаму госьцю за гэтую... гэтае цікавае інтэрвю і ня менш цікавае чытаныне, і пажадаем яму творчых посьпехаў і далейшай

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

плённай працы на карысьць беларуска-нямецкага культурнага абмену!

— Ну што ж вы? — казала, усъміхаючыся, вядучая, калі праводзіла мяне ўніз. — Мы чакалі ад вас вастрыні, эпатажу, а вы? А яшчэ малады перакладчык называеца... Я думала, вы съмялейшы! Гэта ж быў мой першы жывы этэр. Занадта гладзенька атрымалася...

Але калі мы разьвіталіся, я пабачыў у яе вачох непадробную задаволенасць.

* * *

Гэтае бязглудзе, а ў чымсьці нават і небяспечнае інтэрвію, як ні дзіёна, паспрыяла таму, што я зноў узяўся за працу. Перачытаўши свой пераклад, а дакладней, тое, што пасьпеў зрабіць у Гамоніі, я застаўся незадаволены. Становішча сапраўды вымагала *новага жыцьця*, і я быў поўны рашучасці яго пачаць. Мяне акружалі старыя рэчы, старыя звычкі, старыя знаёмствы; абстаноўка кватэры непрыемна нагадвала пра Леру. Таму, не абмежаваны ў грошах, я замовіў сабе праз інтэрнэт даволі дарагі і надзейны ноўтбук і стаў рыхтавацца да змагання. Я выбіраў яго, як іншыя выбіраюць машыну: гадзінамі разглядваў выявы, параўноўваў харектарыстыкі і, як аўтамабілістай турбуе пытаньне, колькі будзе *жэрці* іхнае будучае аўто, такі мяне хвалявала галоўная тэхнічная харектарыстыка ноўтбука — колькі ён адкусіць ад майго жыцьця: бо жыць мне хацелася. Сыход Леры даў мне поўную свабоду; цвярозы лад

жыцьця, на карысьць якога я зрабіў выбар, адкрываў неверагодныя магчымасыці. Новае жыцьцё было не за гарамі. Ноутбук хутка прыехаў, я сачыў праз акно за ягоным уступленьнем у мае ўладаньні: рабы хлапчук прайшоў міма майго занесенага лістотай фольксвагена, не падазраючы, што ўладальнік гэтай машины здольны замовіць сабе такую дарагую цацку. І вось ён стаяў перада мной, гэты аппарат, як гатовы да выканання жаданьняў джын. Я ўздыхнуў і зрабіў саме бессэнсоўнае, што вымушаны рабіць любы пракладчык — напісаў чорным па беламу: Вільгельм Гаўф. Халоднае сэрца. Казка.

Арганізація сваю працу я цяпер мог па-гаманійску. Я ішоў да ракі, дзе чакала свайго нараджэння Алея Пераможцаў (за гэты час ямінкі, падрыхтаваныя для саджанцаў, пасыпелі асесыці, і ў іх стаяла вада, а лапаты непадалёку пачалі пакрывацца іржой). Рака не звяртала на мяне ўагі. Я садзіўся на лавачку, пасыцяліўшы на яе поліэтыленавы пакет, уздыхаў, пазіраючы на дуб і шукаючы ў яго блаславення, і браўся за пераклад. Сонца мне з кожным днём даставалася ўсё меней. Часам я бачыў сваіх старых знаёмцаў, якіх так шчодра паіў і карміў адразу па сваім вяртаньні дамоў: яны ўзынікалі мэтраў за сто ад мяне і бліжэй не падыходзілі, пахітваючы галовамі і разъліваючы па плястмасавых кубачках сваё карычневае зельле; некалькі разоў я, што праўда, заўважаў іхныя позіркі, скіраваныя ў мой бок — адчуваў я сябе пры гэтым няўтульна, але цвёрда вырашыў тримацца.

Галоўная тэхнічная проблема заставалаася ў вершыках, якія адыгрываюць у гэтай пракля-

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

тай казцы такую важную ролю. Я сапраўды думаў знайсці якога-небудзь *прафэсійнага* паэта, які б за ўмераную ці няўмераную плату зрымаваў бы ўсё гэта як мага больш прыстойна. Паэт быў патрэбны мне, як сантэхнік. Але варта было ўсё ж паспрабаваць спачатку самому. І я днямі сядзеў над гэтымі чатырохрадкоўямі, на выгляд такім простымі, але на-самрэч бясконца загадковымі. Як, як можна было перакласці іх, каб яны не нагадвалі ні санэты Купалы, ні грамадзянскую лірыку Куляшова? Часам мне здавалася, што мова не дае мне такіх магчымасцяў. Я спрабаваў зрабіць гэта наогул бяз рымы:

*O, уладар незълічоных скарбаў,
Што хаваюцца між зялёных ялін,
Шмат стагодзьдзяў ты жывеш тут
І табе належыць увесь гэты лес.
Толькі таму, хто нарадзіўся ў нядзелю,
Дазволена цябе ўбачыць.*

Суха, тупа і нецікава. Ніякага рамантызму. Бяз рымы гэта не гучала, як ні круці. І тады я стаў рымаваць:

*Высокіх дрэваў ты ўладар,
Пільнуеш скарб лясны,
Табе належыць спрэс гушчар,
А ўбачыць твой таемны твар...*

Тут мяне выключала, і я пачынаў наноў:

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

*Вялікіх скарбаў уладар,
Спрадвек ты тут сядзіш,
І скрэзъ, дзе шэпча нам гушчар,
З-за дрэў на нас глядзіш.
Хто ў нядзелю быў народжаны —
Цябе пабачыцъ зможа ён.*

Не, нешта ня тое. Нескладуха, як казала мая бабуля. І я біўся і біўся над гэтымі загадковымі вершыкамі:

*Толькі народжаны ў нядзелю
Цябе пабачыцъ, дабрадзею.*

Гэты «дабрадзею» мяне раззлаваў, я выкурыў запар чатыры цыгарэты і выдаў наступнае:

*Вялікіх скарбаў уладар,
Нябачны між ялін,
Тут твой палац — лясны гушчар...*

Гэта, здаецца, атрымалася няблага. І я біўся і біўся над маленъкім чатырохрадкоўем, якое здавалася мне ў Гамоніі амаль прымітыўным. Трэба скажаць, што я нікому не прызнаваўся пакуль, што мой пераклад знаходзіцца ў стане бруднага чарнавіка і што да апошняе крапкі мне яшчэ працаваць і працаваць: як пешкі ісьці адсюль да Гамоніі. Таму мне было ніякавата, калі ў наступны панядзелак мне патэлефанаваў рэдактар аднаго з часопісаў і сказаў з інтанацыямі беларускага блогера:

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

— Слышаў, слышаў... Начуты. Што ж вы нам нічога не нясеце? Паставім на дзякабар, у сънежаньскі нумар. Пераклады нам очынна дажа нужны.

Заручыўшыся маёй няўпэўненай згодай, ён стаў блытана выбачацца за тое, што перакладчыкам іхны часопіс ганарап ня плаціць. Павісши на магутнай шыі дзяржавы, ён і самым знакамітым аўтарам не плаціў, гэты часопіс, ня тое што нікому не вядомым перакладчыкам, дарма што імя ў часопіса, наколькі я зразумеў, было не апошняе ў тутэйшым літаратурным лесе. Астатніе зь ягоных сумбурных апраўданьняў я прапусьціў міма вушэй.

«Нябачны між ялін... Тут твой палац...»

* * *

Ня ведаю, як вы, а я належу да тых людзей, якія, пачуўшы званок у дзьверы сваёй кватэры, нэрвова ўздрыгваюць і стараюцца жыць далей так, нібыта нічога не адбылося. Напрыклад, пераварочваюцца на другі бок і з галавой накрываюцца коўдрай. Але той, хто званіў зараз у мае дзьверы, таксама быў упарты. Выпіў бы я ўчора трохі больш, ён бы так і сыйшоў ні з чым. Аднак гэты казёл усё званіў і званіў, амаль бесыперапынна, быццам граў на майм дзьвярным званку «Пячору горнага караля» Грыга. Быць такім настойлівым мог толькі чалавек, які цвёрда ведаў, што я дома. Я падыйшоў да дзьвярэй, зірнуў у вочка, пабачыў там нейкае выродлівае і юрлівае аднаклетачнае (ва ўсіх твараў, на якія глядзіш у вочка дзьвярэй, такі выраз, быццам яны лезуць да цябе цалавацца) і адчыніў. Са зразумелых прычынаў мне ня варта было

баяцца рабунку, і таму я мог дазволіць сабе быць бесклапотным.

Я ніколі ў жыцьці яго ня бачыў, але пазнаў адразу. Ён выглядаў абсалютна гэтак жа, якім я сабе яго ўяўляў: крышкі бутэрброда ў сівой барадзе з жоўтымі падпалінамі, лысіна і зашмальцаваны пінжак, які падазрона тырчэў у тым месцы, дзе ў мяне калісьці было сэрца. Ён маркотна назваў сваё імя, і я адразу забыў яго. Для мяне ён заўжды, з таго часу як я вырашыў перакласці Гаўфа, быў Чалавекам без імя; не, імя ў яго было, страшнае і дакорлівае: Энтузіяст.

Ён прайшоў, кульгаючы як доктар Хаўз бяз *палкі*, у кухню, але садзіцца ня стаў: замёр на сярэдзіне пакоя і стаў глядзець на мяне моўчкі і з пагардай. Гэта была пагарда пакутніка да львоў. Я зь цікавасцю назіраў за ім, думаючы, колькі яму даць: пяцьсот эўра ці адразу тысячу. Але ж не зразумее, сабака, падумае, што я хачу яго купіць.

— Скажыце самі: добры ваш пераклад? — спытаў ён нарэшце голасам Майстра, які размаўляе з пэтрам Бяздомным. Гэта быў трагічны, высакародны голас упэўненага ў сваім дары чалавека. Не, хлушу: гэта быў убогі голас пакрыўджанай пасрэднасці.

— Жахлівы, — сказаў я. У заплечніку Энтузіяста задаволена дзывякнулі пустыя бутэлькі. — А ваш?

Ён памаўчаў, зь нянавісцю гледзячы на мой стол, дзе ляжалі, як успацелыя целы пасъля начнога оргіі, рэшткі ўчорашняй вячэры.

«Я аддаў чатыры гады жыцьця на гэтую спрабу», — прамовіў нарэште Энтузіяст і жаласьліва бліснуў вачыма. Я гатовы быў ісьці ў заклад, што

ў ягоных кішэнях ляжалі падабраныя ім на маёй лесьвічнай пляцоўцы недапалкі. Наверсе жыў адзін дзядзька, які чамусыці заўжды закурваў перад тым як увайсьці ў пад'езд і не паспяваў выкурыць цыгарэту цалкам, пакуль падымаўся да сябе. У Энтузіяста сёньня была багатая здабыча, таму яму было чым сябе суцешыць пасъля таго, як я яго выпруса свайго жытла. Мне не было шкада яго, ні каліўца. Я ўключыў тэлевіzar, там якраз началіся гэтыя немагчымыя навіны. Культуру мы ўжо прапусыцілі, пачаўся спорт.

— Я адшліфаваў свой пераклад да апошняе... — заныў ён, але я замахаў рукамі:

— Цішэй, пачакайце! Чулі, флібусыцыеры прыедуць праз пару тыдняў. З нашымі гуляць. Кубак Інтэрната.

— Якія флібусыцыеры?

— Гэта футбольны клуб з Гамоніі. Эх вы, знаўца!

Ён замаўчаў, а потым стаў калупацца ў носе. «Чатыры гады», — прашаптаў Энтузіяст і заплюшчыў вочы.

— Чатыры гады... — паўтарыў ён і нечакана заплакаў. — Гэта самы дакладны пераклад «Халоднага сэрца», які можа быць. Ён ня горшы за расейскі! Я шмат чым ахвяраваў дзеля яго. Я... Мяне паўсюль гоняць, мяне ганьбяць, але я ня страціў веры ў чалавецтва! Як я перакладаў! У якіх умовах! У мяне трагічнае жыццё, па якім можна пісаць раман. Хочаце, раскажу? Гадоў так сем таму ў мяне была сувязь з адной жанчынай...

— Не, — сказаў я. — Нецікава.

— Ды адкуль ты такі ўзяўся! — закрычаў раптам Энтузіяст, схапіўшыся за ручку маёй лядоўні. — Ча-

му ты вырашыў, што можаш ламаць вежу? Каб ламаць вежу, трэба досьвед і моц! Досьвед і моц! Чым ты ахвяраваў, каб брацца за гэтую справу? Прафанацтар! Навошта ты стаў на маёй дарозе? Чаму, чаму? Толькі таму, што ты маеш кампутар? А я на пішучай машынцы бязь літары «ы», галодны, пры месячным съявле, бо электрычнасць у мяне яшчэ пазалетась адключылі, а часыцей, часыцей: ад рукі, ад рукі!..

— У мяне таксама жонка сышла, — сказаў я. — Я таксама цяпер збольшага ад рукі, ад рукі. Але калі мы разам з вамі зараз пачнем ад рукі — гэта ўжо будзе... Суаўтарства. На руках ад гэтага валасы растуць, чулі?

— Ты скраў у мяне ўсё, усё! — працягваў тым часам Энтузіяст крычаць пра сваю кантузію. — Ты скраў у мяне ня толькі славу, ты сыпёр у мяне душу! Мне сорак пяць, і...

Я паставіў імбрык на пліту і нацягнуў джынсы.

— Не паверыце, але разумею вашую рэўнасць, — сказаў я. — Я таксама не люблю, калі чужыя перакладаюць нешта, што даспадобы мне. Я нават часам ненавіджу тых, хто проста чытае мае любімая кнігі. Бо раўную! Так, так! Калі ж узяць на веру існаваныне нашага любоўнага трохкуніка: я, вы і казка Гаўфа, то, прабачце, з майго гледзішча я тут неаспрэчна — законны муж, а вы — немалады і палітычна няграматны спакушальнік чужых жанок. Такія справы.

Ён сеў, забіты, і стаў панура слухаць, як я сёрбаю гарбату.

— Усё, — сказаў ён раптам. — Я пайду! Ня трэба! Нічога ня трэба! Съвет несправядлівы, а вы, маладыя, такія жорсткія! Мой лёс, напэўна, у тым, каб...

Ён і праўда падскочыў і пайшоў да дэзвярэй. Як я і думаў, ён адразу ж вярнуўся і палез сваімі бруднымі пальцамі сабе ў сэрца.

— Вось! — усклікнуў ён. — Гэта яно! Дас кальтэ Гэрц! Бярыце, карыстайцеся! Глядзіце: я абыйдуся і бяз славы! Нашчадкі ацэняць.

Мне хацелася нешта яму сказаць, але я стрымаўся. Ён паклаў зашмальцаваныя старонкі на стол, вочы яго гарэлі. Почырк у Энтузіяста быў каліграфічны, почырк стараннага школьніка, які праваліўся на ўступных іспытах ва ўніверситетэт.

— Можаце выкінуць гэта на съметнік! Або спаліць! — сказаў Энтузіяст велічна і пайшоў да дэзвярэй, бакавым зрокам пазіраючы ці то на мяне, ці то на нашчадкаў. Ягоныя крокі цяжка зарыпелі ў калідоры. Я ўсьміхаўся, я быў упэўнены, што ён зноў вернецца. Але ён не вярнуўся.

* * *

Гэты даўбаёб скраў у мяне жука. Пракляты энтузіяст, горда пакідаючы маю кватэру, скраў майго чароўнага залатога жука ў адмысловай бутэльцы. Таго самага жука ў бутэльцы, якога я, у сваю чаргу, съпіянэрыў у фраў Габіхт. Я заўважыў яго зынікненые толькі ўвечары таго дня, калі Энтузіяст наведаў мяне ў маім бярлогу. А я ўжо амаль пачаў паважаць гэтага лысага зануду! Відаць, па дарозе да дэзвярэй пакутніку захацелася трохі аблегчыць свой крыж. Што ж, мне заставалася толькі спадзявацца на тое, што жук не прынясе Энтузіясту шчасьця.

Пераклад Энтузіяста я паклаў на лядоўню, вырашыўшы ўсё ж паглядзець яго, калі будзе час. Бо

і прыкрасьць ад гэтага нахабнага крадзяжу, і злосьць на тое, што мая ўласная ўпартая праца ніяк не дае плёну (да канца яшчэ было так далёка, а цьмяных месцаў так шмат! І гэты вершык, халера на яго!) — усё адсунулася для мяне на другі плян. Бо ў адзін цудоўны момант у кватэры зазваніў тэлефон і голасам майго дарагога сябра Сімі загергетаў пра тое, што ён тэрмінова чакае мяне ў сябе на выспах! Таму я быў заняты па горла. Мне трэба было ехаць у Маскву па візу — інтэрэсы Рэспублікі Мбісакі там прадстаўлялі Фіджы, мне трэба было за колькі дзён зрабіць усе прышчэпкі, знайсьці для сябе пробкавы шлем (мара калянізатарскага дзяцінства) і касьцюм для падводнага плаваньня, а таксама адшукаць такія плаўкі, у якіх я адчуваў бы сябе ўпэйнена. Як высыветлілася, самым складаным быў апошні пункт: усе плаўкі прыдатнай формы былі нейкіх пеўнікаў колераў, а ўсе няпеўнікаў плаўкі больш нагадвалі сямейныя майткі — я ведаю, мне цяжка дагадзіць. Але ўрэшце я вырашыў, што ў плаўках я буду плаваць у межах Атлантычнага басэйну. У акіяне, пасярод якога жыў хвастаед Сімі, купацца трэба было толькі голым, як малады бог, як сонцападобны Міклуха, як благадатны і выкшталцоны Маклай. І яшчэ мне хацелася загарэць да чарнаты, да абвугленасці, да чакаляднага звязаньня — толькі потым, па сваім вяртаньні ў родны горад, я зразумеў, што гэтае жаданье было прадыктаванае той самай прагай абнаўленьня, якая пачала мучыць мяне яшчэ ў Гамоніі. Прагай новага, шчасльівага жыцьця. Прагай ачышчальнага панядзелка.

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

Празь некалькі дзён, дажджлівым змрочным вечарам я выехаў на цягніку ў Москву. Там, у бруднай, падобнай на занядбанае бамбасховішча імпэрскай сталіцы я не без праблемаў дабраўся да аэрапорту, дзе мяне адразу ж арыштавалі за тое, што мая барада, якую я адпусьціў некалькі тыдняў таму, перавысіла нейкія там іхныя стандарты. Давялося сядзець у пастарунку і некалькі гадзін даводзіць чысьціню свайго расавага паходжаньня. Чэрап мне мераў нейкі коп зь нездаровым румянцам на пульхных шчоках, ад злоўжываньня герайнам у яго дваілася ўваччу: штогразу, калі ён прыкладваў лінейку да маёй галавы, у яго атрымліваліся розныя вынікі. Ён мацюгаўся і прыкладваў лінейку зноў і зноў, але нешта ня складвалася. Давялося заплаціць яму, каб ён адчапіўся — інакш я проста не пасьпей бы на самалёт.

Я ўжо згадваў, што пазьбягаю авіяпералётаў, але тут у мяне не было іншага выйсьця. Цягнікі ня ходзяць да Рэспублікі Мбісакі. І аўтобусы ня ходзяць. Падарожжа ператварылася ў кашмар. Амаль цэлы дзень мне давялося пражыць у самалётах і аэрапортах. І што з таго, што я замаўляў квіткі далей ад акна: ён усё адно навальваўся на мяне, гэты чортай ілюмінатар, агромністы бы разъдзымутае, ненасытнае дзьвярное вочка, якое лезе да цябе цалавацца, п'янай пыса ачмурэлага, прыніжанага чалавечым нахабствам сьвету. Я сядзеў, адной рукой закрываючы рот, а другой вочы, і ўсё адно адчуваў сваім здрэнцьвельм брухам тую пустэчу, якая зьвінела над намі. Каб падбадзёрыць самога сябе, я раз-пораз сьпіваў пад нос:

*Слаўны горад Ротэрдам!
Да халеры грошай там!
Да халеры грошай...*

Белая Шварцвальды пад намі, штопраўда, зачароўвалі. Аднак на мяне гэта дзейнічала толькі першыя пару гадзінаў палёту. Я спрабаваў думаць пра пераклад, але ў самалёце мая галава адмаўлялася верыць у існаваныне на съвеце нямецкіх казак. Рэальным быў толькі гэты салён самалёта, па якім бясшумна праносіліся съцюардэсы. Я суцяшаў сябе тым, што мы цудоўна папрацуем зь Сіні, калі я дабяруся да яго, а не знайду свой бясслаўны канец на дне вунь той пустэльні. Аэрапорты давалі часовую перадышку, але пасьля іхнае прахалоды і іхнае ўпэўненае глебы пад нагамі яшчэ больш брыдка было лезьці па жалезных трапах у чэрыва наступнага белага монстра. Зрэшты, мяне званітавала ўсяго толькі тройчи — я чакаў горшага. Урэшце я, канчаткова страціўшы веру ў рэальнасць съвету, апынуўся на нейкім вузкім кавалачку зямлі недзе сярод рыклівага акіяну. Заставаўся апошні кідок — да астравоў Мбісакі было дзве гадзіны лёту. Я сядзеў каля адзінага на гэтай убогай сушы вэнтылятара і адганяў ад яго дзяцей. Праз шкляную сыценку, па якой поўзalі дзіўныя жоўтыя жывёлінкі з шасьцю лапамі, я назіраў, як нехта голы па пояс спусташае адну за адной шклянкі рому зь лёдам. Калі б я выпіў хаця б адну ў гэтай задусе, мне прыйшоў бы канец. А ён піў і адчуваў сябе окэй, хаця і хістаўся. Астатнія пасажыры пайшли на акіянскі бераг пазага-

раць. Мне хацелася памерці. Чаму, калі ў цябе здаюцца сябры, яны жывуць на другім канцы сьвету? А родны горад поўны здраднікаў, ворагаў і рознага быдла? Запытацца трэба было ў бога, але ён, я ўпэўнены, нават не падазраваў пра існаванье гэтага астраўка.

Я задрамаў, а калі прачнуўся, то па маіх каленях паўзло нешта падобнае да гіганцкае мухі. З прыбіральні съмярдзела рыбай. Паўголы алькаголік съмяяўся і махаў рукой у мой бок. Я падняўся і пайшоў за ім. Пасажыры ўжо сядзелі ўнутры нейкага зусім маленькага іржавага самалёта і з усьмешкамі паказвалі на мяне пальцамі. З уздыхам я залез унутр і зноў праваліўся ў падобную да комы дрымоту. Побач нехта зноў шчасліва зас্মяяўся. Я расплюшчыў вочы: паўголы аматар кіячонага віскі прайшоў у кабіну: праз непрычыненія дзъверы было відаць, як ён садзіцца ў крэсла пілёта.

— Маман, пазвані гэтаму Рону, што мы праз гадзіну будзем на месцы, — пачуў я знаёмы голас. «Няма сыгналу, — сказала па-расейску раздражнёна жанчына, голас якой я ня мог бы зблытаць ні з якім іншым. — Будзем спадзявацца, што ён не забудзе. Чарнажопыя ніколі не вызначаліся пунктуальнасцю».

Я павярнуўся ў той бок, адкуль чуліся галасы. Так, эта зноў былі яны: цётка Шура і Ліка. Абедзьве ў нейкіх індыйскіх сары, з падцёкамі касмэтыкі на заклапочаных тварах, яны сядзелі ў канцы салёна і, як заўжды раздражнёна, перамаўляліся паміж сабой пра нейкія грашовыя справы.

«Дзьве тоны бітага Ролекса — гэта... Зараз я перавяду ў эўра...» — прамовіў ясны голас Лікі. Я падняўся і, чапляючыся за патыліцы пасажыраў, пабрыў туды, дзе яны сядзелі. За імі была прыбіральня, яны мяне не пазнаюць. Іхныя твары плавалі ў гарачай сонечнай смузе. Я схапіў гэтую смугу рукой і ўпаў у праход.

Ачуняў я на такой жа вібруючай падлозе, але цяпер нада мной было неба. Сініе-сініе, з намаляванымі на ім Шварцвальдамі. Застагнаўшы, я павярнуў галаву ўбок і пабачыў сьпіну майго сябра Сімі. Ён зараз жа абярнуўся і ўсміхнуўся мне ўсімі сваімі багатымі на кальцый зубамі. Мы імчалі ў адкрытым кабрыялеце па прадмесці сталіцы Рэспублікі Мбісакі ў бок акіяну.

— Ты страціў прытомнасьць у самалёце, — казаў Сімі, наліваючы мне кактэйль у доўгі келіх з выявую Шклянога Чалавечка. — Але ўсё абыишлося, я паказваў цябе лекару. З табой ужо ўсё ў парадку. Праўда, ніхто ня ведае, дзе твой багаж.

Мы сядзелі на беразе акіяну, і я чакаў ад Сімі аповеду пра тое, як ён маецца тут, дома. Вядома ж, калі па шчырасці, то мне не цярпела пачаць рассказваць пра сябе, але ж ablіжы нож, як казала мая бабуля, становішча ававязвала выслушаць спачатку таварыша Сімі. Побач праляталі чакалядныя людзі ў белых апранахах, і кожны кланяўся майму нейкаму дужа ўжо сумнаму сябру, або цалаваў яму руку. Справа ад нас бялелі нясьцерпнай паўднёвой беласцю карпусы раскошнага гатэлю, зълева ўзвышаўся сапраўдны замак з ружовага каменю. Унізе, пад

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

нашымі нагамі, расьсыцілася бясконцая паласа раскошнага пляжу. Ведаеце, такога, які мы бачым толькі на карцінках. Ззаду памахвалі дрэдамі пальмы.

— Пачакай, — сказаў я раптам і зазірнуў Сімі ў твар. — Я зразумеў... Гэта ўсё... Твая ўласнасьць?

Твар Сімі зас্বяціўся ад задавальнення. Ён съціпла прыкрыў вочы і праубунеў:

— Цяпер я самы багаты чалавек у Рэспубліцы Мбісакі. Толькі вось яе народ пра гэта ня ведае. Толькі не пытайся, калі ласка, адкуль грошы, я ўсё адно не скажу.

— Я, здаецца, ведаю, адкуль, — сказаў я.

Ён спалохана зірнуў на мяне.

— З продажу сапсановых гадзіннікаў, набытых табой на блышиным рынку Гамоніі, нацюрліх, — прамовіў я і засьмяяўся.

Ён таксама засьмяяўся, але неяк нявесела.

— Ты пераклаў казку?

Замест адказу ён дастаў аднекуль кнігу і працягнуў яе мне. Што тут скажаш: я адчуў пякучую зайн-арасць да гэтага хвастаeda. Ён здолеў зрабіць тое, што чамусьці было не пад сілу мне, ён пераклаў гэтую зачараваную казку і цяпер быў вольны. Нават ня ведаю, якую свабоду я меў на ўвазе: свабоду ад гэтага неймаверна няўлоўнага тэксту ці ўсё ж свабоду ад спадара ван Дрэйка, нашага... не, не, цяпер ужо толькі майго крэдытора. Сімі зрабіў гэта, а я не; я заставаўся даўжніком, і мне было так крыўдна ад таго, што Сімі зараз пачне мне спачуваць, прапаноўваць дапамогу.

— Віншую, — прамовіў я, нацягнута ўсьміхнуўшыся, і стаў разглядваць вокладку, дзе, натуральна, былі на-
маляваныя вожык-дрэвы розных памераў.

— Разгарні яе, — маркотна сказаў Сімі.

Разгарнуў. Пад вокладкай былі абсолютна белыя
лісты. Ніякага тэксту.

— Я замовіў вокладку і папрасіў, каб мне зрабілі
вось такую нямую кніжку, — сказаў Сімі. — Яна існуе
ў адным асобніку. Я трymаю яе пры себе, каб яна на-
гадвала мне пра мой доўг... Маса ван Дрэйк быў такі
добраы да мяне... І цяпер, усё гэта... Уся гэтая раско-
ша... А я... Я тухлая акула, так?

Мы памаўчалі, пацягваючы кактэйлі.

— Я ня ведаю, што са мной. Я разъвёўся з жонкай.
Я маю цудоўны бізнэс. І ў мяне катастрофічна не стае
часу, каб скончыць пераклад. Не, даруй, я хлушу табе:
я нават ня браўся за яго з тae пары, як прыехаў дамоў.
У мяне ёсьць жаданье, у мяне ёсьць любоў... Але не-
шта замінае мне. Як у вас кажуць: кепскаму танцору
замінаюць яйкі.

— Яйцы, Сімі, яйцы. Яйкі — гэта ў кураў. Ведаеш,
я таксама ня справіўся пакуль што з гэтай казкай. І ня
ведаю, за што атрымліваю грошы. Я халяўшчык, Сімі.
І не пытайся, што гэта значыць. Халяўшчык.

— Як ты лічыш, можа, нам варта прызнаць сваю
паразу? Звязацца з масам ван Дрэйкам і прызнацца
ва ўсім?

— Ага. І ён прымусіць нас кампэнсаваць яму ўсе
выдаткі...

Мы выпілі яшчэ па кактэйлі. Пляж унізе паціху
запаўняўся народам. Над намі трэсьлі віхрамі пальмы.

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

— Ну, ня будзем маркоціцца і грызыці сабе локці. Урэшце, я тут, і мы маглі б разам папрацаваць над перакладам. Ты ж паглядзі: цудоўныя ўмовы! Ты, дарэчы, не хацеў бы сам заснаваць якуюсьці стыпэндыю тут, на сваіх астравах? Хай прыяжджаюць немцы і швэды, італьянцы і славенцы, перакладаюць вашыя казкі пра недаедзеных мідыяў.

Але Сімі, здавалася, ня слухаў мяне. Я падумаў пратую бутэльку белавескай, якая была ў майм багажы — вось што падняло б Сімі настрой.

— Якія ў нас пляны на сёньня, хвастаед? І калі я пайду выкупаяся, мяне адразу зъядуць ці спачатку толькі каstryруюць?

Сімі неўразумела зірнуў на мяне, а потым нарэшце пасыміхнуўся:

— О, для цябе распрацаваная багатая культурная праграма! У мяне прызапасеная бутэлька аднаго напою, па-нашаму ён называецца кулуку, — ён дазволіць табе ня спаць тры ночы запар, бо ночы ў нас будуць гарачыя! А што да купання, то для нас з табой тут недалёка ёсьць пляж са спэцабслугоўваннем! Калі ты ня супраць, то мы пойдзем туды праста зараз.

— Окэй! — крыкнуў я акіяну, мы падняліся і пайшлі да палацу.

— Скажы, сёньня ў цябе тут не зъяўлялася... Дзэзвюх рускіх дамаў, адной гадоў пяцьдзесят пяць, другой — трыццаць пяць?

— Рускіх — не, — сказаў Сімі, пераскокваючы празь яшчарак.

— Шкада.

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

— Ёсьць беларускі. То бок беларускі з паходжаньня.

— Ого! Я іх і меў на ўвазе. Дапаможаш іх знайсьці?

— Ня думаў, што ты ў першы ж дзень пачнеш шукаць у Мбісакі суайчыннынц, — зъдзіўлена сказаў Сімі. Палац быў ужо блізка. З нашага невысокага ўзгорка я бачыў, як да яго пад'ехаў грузавік, і адтоль сталі выскокваць зялёна-чорныя людзі, аднолькавыя, бы салдаці.

— Рэч ня ў гэтым, — сказаў я і падумаў, што сёньня ўначы распавяду Сімі пра цёця Шура.

— Давай згуляем, — сказаў я і рэзка спыніўся.

— Давай! — праверашчаў Сімі і, таксама спыніўшыся і гледзячы мне ў очы, пачаў:

— Келінгхузэнштрасэ!

— Бэрлінэр Тор! — важна адказаў я.

— Бармбæk!

— Гагенбæk Тырпарк!

— Аўмюле!

— Барэнфэльд!

— Гэнзэмарт!

Гэта была нашая зь ім гульня — тая, у якую мы так і не нагуляліся ў Гамоніі. Называць станцыі гаманійскага мэтро было прыемна, быццам бы скіліцца над мапаю места, дзе ты калісьці быў шчасльвы. Сімі глядзеў мне ў очы, а я яму: і мы ня бачылі, не маглі бачыць, як да нас цяжка бягучы па пяску босыя зялёна-чорныя салдаты. Я мусіў выйграць.

— Мёнкебэрштрасэ!

— Гоэлюфтсбрукэ!

Нас павалілі на пясок адначасна і заламалі рукі за съпіны. Я бачыў босыя ногі салдатаў: пазногці, бы каштоўныя камяні, успыхвалі на сонцы. Афіцэр наступіў босым ступаком на галаву Сімі і, прыціснуўшы яе да зямлі, стаў аднастайна крумкаць пра нешта нехарошае.

— Мяне арыштавалі, — сказаў Сімі. — Рэспубліка Мбісакі зноў стала дэмакратычнай дзяржавай. Рэвалюцыйны tryбунал прыгаварыў мяне да басейна з кракадзіламі трэцяй ступені. Аўф Відэрзэн, сябра. Чу-у-ус!

Гэта было апошняе, што я чуў. Сімі пацягнулі да палацу, дзе дзелавіта чакаў грузавік. Мяне адтранспартавалі ў іншы бок і кінулі ў нейкі джып, які стаяў ля гатэлю. Праз паўгадзіны мы вярнуліся ў распалены, белы, съмярдзочы, перапоўнены малпамі горад, які ўжо на ўсю моц съвяткаваў рэвалюцыю. Скрозь валяліся п'яныя, tryбунал, наколькі я зразумеў, адкрыў для народу склады з кулукой. А яшчэ празь пяць хвілінаў я ляжаў, звязаны, перад tryбуналам: трима афіцыянтамі, якія съпехам начапілі на сябе пагоны. Падлога пахла мачой, а мача — какосавым алеем.

— Tryбунал не даказаў вашага супрацоўніцтва са зраднікам, эксплюататарам, нгабандоем і спэкулянтом Ісіне Сімі, — перапалохана прамармытаў перакладчык, арыштаваны рэвалюцыянэрамі ангельскі прафэсар-мбісаказнаўца. — Як замежнік, вы будзеце дэпартаваныя з краіны з правам далейшага абскарджањня гэтага рашэнья ў Вялікім народным судзе.

У той дзень я першы і апошні раз плакаў у аэропорце. Я ведаў, што сказаў бы мне Сімі, калі б у нас

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

была магчымасьць пабачыцца хаця б на хвіліну. «Прабач, маса, — сказаў бы ён маркотна. — Усё адбылося так, як адбылося, з адной і толькі адной прычыны. Ты трапіў у гэтую краіну на насілках. А трэба было грукнуць па ёй левай — памятаеш? — левай і толькі левай нагой».

Левай нагой, зь якой зывісаюць завялыя матузкі — адзінае, што засталося ад майго сябра Сімі.

* * *

Як усё ж цяжка пісаць пра сябе ў першай асобе. Чарговае «я» кінугае жывым на патэльню, выгінаецца і ціха скуліць, выдзяляе адрэналін.

Ад свайго падарожжа на выспу Мбісакі я адыходзіў некалькі тыдняў. Раз-пораз я парываўся ўзяць і паглядзець усё ж пераклад Энтузіяста, параўнаць яго са сваімі крамзолямі, а то і натхніцца на тое, каб паспрабаваць нарэштце ператварыць тыя крамзолі ў кнігу. Але ўсе мае сілы засталіся ў самалётах ціхаакіянскіх авіякампаній. У мяне не хапала моцы нават на тое, каб уключыць кампютар. І таму я заставаўся даўжніком, і паціху пачынаў зайдросыці лёсу Сімі і марыць пра ратавальных, бы чэрці ў пекле, кракадзілаў. Бо грошы — грошы працягвалі расыці вакол мяне, нібы ў нейкім зачараваным садзе, і мне не было куды іх дзяваць. Думaeце, я не хацеў аддаць іх на дабрачынныя мэты? Хацеў. Але я цудоўна ведаў, што ў любой краіне, незалежна ад таго, як ты іх траціш, грошы мусяць мець свой дакумент: адкуль, дзе і колькі ты атрымаў і куды яны паплылі з тваіх рук. Таму лепш было не высоўвацца.

Новае жыцьцё не надыходзіла, але і старое прыкметна зъмянілася. Пачнем з таго, што аднойчы ўначы мяне разбудзілі дзіўныя, надта ўжо ветлівыя людзі і загадалі паехаць зь імі. Не адчуваючы ніякага страху, нібы лунатык, я выконваў іхныя ўказаныні і апынуўся ўрэшце ў невялікай залі, падобнай да тых, у якіх праходзяць прафсаюзныя сходы ня самых буйных дзяржаўных прадпрыемстваў. Мне пачалі гаварыць нешта, я ня ўсё зразумеў, але адно было ясна, соладка і трывожна ўсьведамляць — у гэтую ноч нейкая таямнічая сіла давала мне магчымасць пагуляцца ў сапраўднага судзьдзю. На мяне надзелі мантую, але яна была мне замалая і не ўзабаве намуляла плечы. Па адным у залю ўваходзілі абвінавачаныя, і я з радасцю бачыў, што выбар іх цалкам адпавядыць майм жаданыям. Спачатку ўвайшла Лера і кінулася мне ў ногі — яе, відаць, таксама вырвалі з ложка пасярод ночы, таму і прывезлы сюды ў адной начной кашулі. Гэта была незнамая мне кашуля, прынамсі, я ёй такую не купляў. Лера выглядала памаладзелай, але гэта мяне не злавала. Я прапісаў ёй усяго трыццаць *палац*, затое наступнаму — праклятаму Энтузіясту — я назначыў усе сто. Мой былы Начальнік і калегі па работе атрымалі паўсотні, а пэдафіла і клептамана, што шмат гадоў запар сядзеў насупраць майго стала, я асудзіў на павольную і пакутлівую съмерць: ён павінен быў працаваць там, дзе сядзіць, яшчэ сто гадоў, не выходзячы з кабінета, не разгінаючы съпіны. Прабеглі па залі і спыніліся за крок ад мяне, баязьліва азіраючыся і са злосным шыпеньнем выпускаючы джалы і кіпцюры, цёць Шур і Ліка, і я доўга

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

думаў, што б такое ім прызначыць — але так нічога не прыдумаў і загадаў замкнуць іх пакуль што ў сутарэннях. Правадыры рэвалюцыі на астравох Мбісакі былі адпраўленыя ў басэйн з кракадзіламі першай ступені. Але кагосьці не хапала. І я ведаў, каго.

— А цяпер — спадар ван Дрэйк! — сказаў я грамавым голасам, нібы Глеб Жаглоў.

— Я сказаў: ван Дрэйк! — паўтарыў я, і тут заля стала сплюшчвацца, сцэна пакацілася ў тартар, тынк пасыпаўся мне на галаву. Карацей, гэта быў сон, сон, сон — і ня самы ўдалы. Яго стваральнікам не хапала таленту — так, як перакладчыкам не хапае таленту на тое, каб перастварыць шэдэўр. Ды не, нават гэтага сну — і таго не было, а вы і паверылі, ха-ха, я яго толькі што выдумаў, я проста зноў хлушу, хаця б дзеля таго, каб знайсьці ў сябе нейкія сымптомы вяртання да нармальнага жыцця, сымптомы, якіх няма.

Спадар ван Дрэйк. Гатуючы сабе някі раніцай паленту (хлушу, зноў хлушу: грэчку), я ўключыў тэлевізар і раптам пачуў гэтае імя на першым нацыянальным тэлеканале. На нейкі момант у мяне заняло мову. Але ж не, не, адкуль тут было ўзыцца ван Дрэйку: з экрану на мяне пазіраў нейкі доктар Андрэйкін, сівы, паважны кардыёлаг, які разважаў пра перасадку сэрца.

— Некаторыя лічаць, што сэрца — галоўны ворган чалавечага арганізму, — казаў доктар Андрэйкін і хітра глядзеў на мяне з экрану. — Але гэта далёка ня так. Нашым галоўным органам ёсьць...

Ён замаўчаў, і я ўпетрыўся ў экран, чакаючы, што ён урачыста скажа зараз пра мозг.

— Галоўным нашым ворганам ёсьць...

Доктар Андрэйкін замаўчаў, з асалодай убіраючы ў сябе нецярплювасць тэлегледачоў. Яму, відаць, хадзелася, каб мы самі назвалі правільны адказ, бы студэнты на практыкуме. Ён трymаў паўзу так доўга і глядзеў з экрана так насымешліва, што я ня выцерпеў і пераключыў. А калі, апомніўшыся, зноў пачаў шукаць доктара, то на першым нацыянальным ужо былі навіны. Распавядалі, між іншым, пра Мбісакі: рэвалюцыя задушаная, кіраунікоў чакае суд, абстаноўка стабілізуецца. Я падумаў пра Сімі. Усё ж цяпер гэта стала яшчэ адным маім доўгам — скончыць пераклад і прысьвяціць яго свайму загібламу сябру.

Лягчэй было замест гэтага вывучыць родную мову Сімі. Я быў у роспачы. Але ж згадкі пра Сімі сядзелі ў маім сэрцы, бы цвікі.

* * *

Так напярэдадні першых асеньніх халадоў я зноў пачаў хадзіць да сваёй рэчкі, марна намагаючыся злавіць гэтую казку за хвост. Я глядзеў на чорную ваду, на змрочны дуб, пакрыты зеленаватай арыштанцкай шчэццю, на ўжо амаль адмерлую траву, азіраўся на свой дом, які адсюль выглядаў зусім чужым: на бальконе сохлі нейкія абсаютна незнамыя мне рэчы, і ў выразе даўно нямытых вокнаў было нейкае папярэджаныне. Ноутбук ляжаў у мяне на каленях, нібы пусты паднос, і мне было гідка да яго дакранацца. У сваіх думках я ўжо амаль пагадзіўся з Энтузіястам: я не заслугоўваў гэтае казкі, яна была патрэбная мне не таму, што я любіў яе, хаця я і пераконваў ся-

бе ў адваротным — не, я ўзяўся перакладаць «Халоднае сэрца» для таго, каб вырашыць свае асабістых справы. І гэта была мая памылка — я заблукаваў у Шварцвальдзе. Я і праўда адчуваў сябе ў тупіку. Праца ніяк не пасоўвалася наперад — сорак старонак патрабавалі працягу; я нават ня стаў захоўваць плён сваіх старанняў на флэшцы, употай я хацеў, каб файл зь перакладам зынік з майго ноўтбука з-за якой-небудзь шчасльівай тэхнічнай выпадковасці. Тады б усё скончылася, тады я стаў бы нарэшце вольны, тады мая гісторыя скончылася б сама сабой. Віна перад Сімі, віна перад Энтузіястам, віна перад спадаром ван Дрэйкам — вось што я меў у выніку. Меў рацыю Энтузіяст: бог не для таго зъмяшаў мовы, каб кожны дурань, кожны шашаль мог беспакарана падточваць вырашчанае ім Дрэва Вялікага Пакаранья. Мне простирача захацелася калісьці новага жыцця, і я схапіўся за першае, што трапілася.

Але казку трэба было перакласці. Перакласці і забыцца. Вярнуцца да родных хлявоў і больш не замахвацца на большае. Ня кідаць выклік вялікім кнігам, заставацца бедным Вугляром, не гуляць у лесе, а сядзець ля вогнішча і зайдросьціць іншым. Вуглярам ня варта думаць пра помсту, для іх і помста — раскоша. Здаецца, казка навучыла мяне ціхмянасьці і пакоры. Гэтага я ад яе не чакаў.

Пакрысе я звыкся штодня прыходзіць на бераг рачулкі, уключаць ноўтбук і сядзець там, адчуваючы, як ныюць косткі пад усё больш зімным ветрам. Ад рэчкі, летам заўжды такой смуродлівай, ішоў усё больш прыемны пах. Пах замярзаючай пакрысе

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

маладосьці. Усё часьцей раніцай яе կраі ледзь прыкметна ледзянелі. Пройдзе зіма, і споўніцца год, як я прыехаў у Гамонію. Ці скончу я пераклад да гэтае гадавіны?

Мне трэба было працаваць, а я думаў пра дзіўныя рэчы. Напрыклад, мне падабалася ўяўляць сабе Лютэра, які 10 сьнежня 1520 года спальвае зь сябрамі ў Вітэнбергу папскую булу. Папера гарыць лёгка, агонь прыемна саграе азяблыя пальцы. Твары ў Лютэра і ягоных сяброў адкрытыя, хто-ніхто ўсьміхаецца. Недалёка пакрыкваюць крумкачы. Па плошчы клэпае нейкая глухая старая, валачэ за сабой санкі. «Калі яны спальваюць мае кнігі, я буду паліць іхныя», — флегматычна кажа Лютэр і здымает капюшон.

Неяк на пачатку лістапада на суседнюю лавачку падселі двое. Яны ўважліва разглядвалі мяне, зусім не хаваючыся. У іх былі такія твары, што мне падалося, яны чакаюць, каб я называў нейкі пароль. Маладыя, спартовага целаскладу людзі, падобныя да прадаўцоў на рэчавым рынку. «Вы ад ван Дрэйка? — так і карцела мне запытацца. — Дык чаго маўчыце? Не, пераклад яшчэ не гатовы, і я гатовы расплаціцца сваім сэрцам за тое, каб зь мяне скінулі гэты абавязак, гэты груз!»

— А мы па вашую душу, — прамовіў нарэшце адзін з іх.

— Значыць, я правільна здагадаўся! — усклікнуў я з палёгкай. — Вы і праўда ад ван Дрэйка!

Маладзёны пераглянуліся.

— Не зусім, — сказаў адзін і дастаў чырвоную кніжачку. — Нам трэба з вамі пагаварыць.

— Толькі пагаварыць? — спытаў я расчараўана і чамусьці прыкрыў ноўтбук.

— Пакуль што так, — кіунуў той, што дагэтуль маўчаў.

Яны сталі ветліва распытваць мяне пра маё жыцьцё-быцьцё ў Гамоніі. Пыталіся, хто запрасіў мяне туды, прасілі назваць імёны, апісаць зынешнасць, распавесыці пра ўсіх, з кім я там сутыкаўся. Я адказваў блытана, у галаве маёй быў поўны гармідар: Лютэр, Сімі, Энтузіяст, фраў Габіхт — чаго яна ад мяне хацела... Шпіёны, шпіёны, шпіёны... Я быў перакананы, што расказваю ім пра ўсё, нічога ня ўтойваючы, але ж яны паківалі галовамі і папрасілі мяне, зь ветлівасцю турэмных наглядчыкаў, выкласыці лепш усё ў пісьмовым выглядзе. Так, уласна, я і пачаў гэтыя нататкі. А вось тая акалічнасць, што я так і не пазнаёміўся з спадаром ван Дрэйкам, насыцярожыла маіх пільных суразмоўцаў. Яны, відаць, не паверылі мне. Маладёны разьвіталіся і паабяцалі звязацца са мной пазней. Зьнясілены — бо даўно мне ні з кім не выпадала гаварыць так доўга — я заплюшчыў вочы. І тут я раптам зразумеў: я ведаў, што трэба зрабіць, каб скончыць пераклад да вясны. Шварцвальд — вось куды трэба было выпраўляцца. Толькі там я змог бы скончыць сваю справу. Толькі там, дзе жыла ўся гэтая вясёлая кумпанія: Пэтэр, Шкляны Чалавечак, Галяндзец Міхель, і тоўсты Эцэхіль... Там. Лёгіка усёй маёй гісторыі прыводзіла мяне да такога рашэння. Усё было правільна, сказаў я сабе, усё, апрача *месца*.

Праз інтэрнэт я зарэзэрваваў сабе пакой у адным гатэльчыку, нават не гатэльчыку, а так — гастхаўсу;

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

горад, куды я сабраўся, называўся Пфорцгайм. Ён знаходзіўся ва ўсходнім Шварцвальдзе. Назва ягоная падалася мне сымбалічнай: яна паходзіла ад лацінскага слова, што азначае «брама», і Пфорцгайм меў славу «брамы Шварцвальду». А якраз брама мне і была патрэбная. У такія казкі нельга трапіць праз чорны ход. Заснаваны дзьве тысячы гадоў таму, Пфорцгайм быў амаль цалкам зруйнаваны ў выніку бамбардавання ў 1945-м. Гарадок, дзе рабілі гадзіннікі — усё супадае з казкай! — быў зьнішчаны трохі больш чым за дваццаць хвілінаў. І, кажуць, у адным з засыпаных друзам падвалай потым знайшлі цэлую лябараторыю нейкага мэдыка, маньяка-нацы, які зьбіраў там выразаныя ім у жывых людзей чалавечыя сэрцы. Хлушу, вядома ж. Зноў хлушу. Калісьці рабіў гэта самааддана і з задавальненнем, а цяпер па звычцы, стомлена — нібы мне за гэта плацяць.

А можа, за гэта мне і *плацяць*?

Ужо праз тыдзень квіткі і віза былі ў мяне ў кішэні. Будучая паездка падавалася мне вызваленем ад усіх грахоў і даўгоў. Я марыў пра яе, і пяткі мае дрыжэлі ад нецярплівасці. Спачатку Бэрлін, потым цягнікамі ICE, па далінах, па ўзгор'ях, праз тунэлі і іншыя вымярэнні — і вось ён, Шварцвальд. Там, на падашку карчмы, у якой, магчыма, і цяпер яшчэ танчаць мясцовыя каралі і імпэраторы, я і давяршу пачатае. І халоднае сэрца стане майм.

Падумаўшы, што ня варта пакідаць кватэру пустой, я вырашыў знайсьці на зіму кватарантаў і даў аб'яву ў газету. Ужо на другі дзень я меў цэлы натоўп ахвотных — сярод іх былі азэрбайджанская бізнэсмены,

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

два сябры Аль-Каіды, пасол адной непрызнанай краіны, лесьбійская сям'я, кіраунік рэлігійнае сэкты, рэдакцыя незарэгістраванай газеты, малады графаман, пажылая міліцыянтка з трыма чарапахамі... Ка-рацей, процьма народу паквапілася на ніzkі кошт і магчымасьць не аплачваць узімку ацяпленыне. Я, аднақ, ня стаў рызыкаваць і ператэлефанаваў нейкаму тыпу зь дэйўным мяном Альгерд Бахарэвіч. Тып гэты называў сябе пісьменьнікам — прауда, што ён там напісаў, і ці напісаў наогул, я так ніколі і не даведаўся. Глядзець кватэру ён прыперся з жонкай і малой дачкой. Я адразу зразумеў, што жытло яму падабаецца, але апошняе слова будзе за жонкай. Жонка пасадзіла дачку глядзець мультфільмы, і мы ўтраіх уладковаліся на маёй цеснай кухні. Яны сказалі, што таксама нядаўна вярнуліся з Гамбургу.

— Ach so, — я хуценька згатаўваў ім кавы. — Але я жыў ня ў Гамбургу, я ў Гамоніі.

Бахарэвіч і яго жонка сталі запэўніваць мяне, што Гамбург і Гамонія — той самы горад. Яны, па ўсёй бачнасьці, сумняваліся ў майі розуме, а я — у іхnym. Я ж, у адрозненьне ад іх, добра ведаў, што Гамонія — гэта востраў.

— Келінгхузэнштрасэ? — сказаў я, каб іх праверыць.

— Што, прабачце? — ускінуў бровы Бахарэвіч, і я пррабурчэў:

— Да так, нічога. Не зьвяртайце ўвагі.

Ягоная жонка прапанавала пайсьці пакурыць, і гэта была адзіная разумная ідэя, якую яны выказалі за вечар.

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧИКА

— А чым вы займаліся там, у Гамонії? — спытаў Бахарэвіч, надзяваючы тапкі — ён чамусьці адмаўляўся курыць на кухні.

— Я перакладаў «Халоднае сэрца», — сказаў я. — Чулі пра такое? Ды курыце тут, я ж дазволіў!

— Гэта казка Гаўфа? — спыталі Бахарэвічы хорам.

— Ага. Думаю выдаць яе па-беларуску ў наступным годзе, пераклад ужо гатовы, вунь на лядоўні вяліеца, — схлусіў я і разъліў каву сабе на калені. — Віншую. У горадзе, дзе мы цяпер знаходзімся, нямногія здольныя адрозніць Гаўфа ад Гаўса.

— Ну, я таксама трохі перакладаю, — сказаў Бахарэвіч. — І жонка.

Магчыма, рэч была ў каве, якая хутка астывала на маіх джынсах. Яны мяне раздражнялі. Фанабэрыстыя, самазадаволеныя, з гэтымі іхнімі цырліхманірліх... Курчаць зь сябе ціпа эўрапейцаў. Каб іх. Адкуль ім ведаць, што такое Гамонія. Адкуль ім ведаць, як гэта: жыць на высипе. Я злосна закашляўся.

Аднак кватэра дасталася ім — да красавіка. Я мусіў ад'яжджаць заўтра раніцай і аддаў новым жыльцам свае запасныя ключы — заўтра яны прыедуць сюды, і кватэра ажыве, і забудзе мяне, і вясной я адчую сябе тут госьцем.

Яны нарэшце сышлі, і я бачыў у акне, як яны ўсьміхаліся адно адному, калі садзіліся ў таксі. Мне захацелася зараз жа пайсьці да ракі і падумашаць там пра ўсё, што павінна здарыцца гэтай зімой. Прыдумаць сябе на бліжэйшыя пяць месяцаў. Я накінуў сваю гаманійскую куртку з сымболікай флібусыцьеўскага футбольнага клубу: чарапы ды

косыці, чарапы ды косткі, абвязаў шыю шалікам, падхапіў ноўтбук і рушыў да ракі. Бываюць такія вечары, калі ты аптыміст і табе здаецца, што ўсё будзе добра, нягледзячы ні на што, нават на гэтае цёмнае неба, захінулае хмарамі, бы анучамі. Казка была ў мяніце ў руках. Я нёс у руках сваё халоднае сэрца.

* * *

Было ўжо амаль дзесяць вечара, калі я сеў на сваю лавачку ля ракі. Вакол не было ні душы, калі не лічыць душаў памерлых, якіх тут так і не пасьпелі сёлета ўславіць. Ліхтары, што стаялі ўздоўж дарожкі, съяцілі бы НЛА перад узлётам. Алея Пераможцаў ляжала ў цемры, падобная да патаптанага гароду. Щікава, ці адкрыюць яе ўвесну, ці пасадзяць нарэшце дрэўцы ў выкананыя для іх магілкі, у прызначаныя для іх пррабіркі. Лапаты, што ляжалі тут з саме вясны, здавалася, ужо прарасьлі і былі готовыя выпусціць увесну жалезныя пупышкі. Мой любімы дуб-калябарцыяніст уздыхаў у змроку аб Шварцвальдзе. Людзі, якія жывуць у гэтым тупіку — ня самым горшым з мажлівых тупікоў — чымсьці падобныя да дрэваў. Шмат хто зь іх — такія, скажам, як мая бабуля — растуць тут, беручы зь зямлі сокі і даючы ёй цену і плады, гадуюцца, старэюць і паміраюць, каранямі прыкутыя да аднаго месца. Яны фізычна ня могуць пакінуць прызначанай ім прасторы. Яны такія ж палонныя, як і дрэвы. Ім няма куды бегчы. Яны любяць вульлі свая, яны любяць ямы свая, яны любяць турмы свая. І да месца, дзе ім наканавана памерці ды засохнуць, яны вялікую ласку імаюць.

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

Хіба што насеньне іхнае здольнае калі-небудзь да-
брацца да Шварцвальду.

Пайшоў дождж. Я выключыў ноутбук і ўзяў
слухаўку, якая ўжо даўно вібравала ў кішэні.

«Гэта Лера», — сказала яна і шумна ўздыхнула. А
можа, гэта дуб сказаў нешта сваім нэрвовым старэ-
чым голасам. Яна памаўчала і потым сказала, што мы
маглі б павячэраць заўтра дзе-небудзь у цэнтры. Яна
ведала, хто мусіў сказаць гэта першым.

«Вядома ж», — адказаў я, і мы дамовіліся пра су-
стрэчу. Яна прыйдзе туды, каб я дараваў ёй. Што з
таго, што я буду ў гэты час пад'яжджаць да якога-
небудзь польскага мястэчка. Дараваць ёй я могу і ад-
туль. Месца ў такіх справах не адигрывае ніякай ролі.
Ад ракі пацягнула амаль чалавечым холадам.

Яны звярваліся зь цемры нечакана, нібыта ўсе раз-
ам адначасова вынырнулі з вады. Пасьля стадыённых
рыкаў іх палохала гэтая цішыня, і яны, нібыта каб да-
казаць сабе, што гульня яшчэ ня скончаная, раз-пораз
пачыналі скандаваць нешта: шаманская, перашыты-
ныя выгукі, прызначаныя для таго, каб адганяць чужых
духаў ад сваёй цёплай, съмярдзючай пячоры, дзе на
сьценах нашкрабаныя голыя бабы і эмблемы сталічнага
«Дынама». Самы маленькі зь іх, пабачыўшы мяне,
узніяў над сабой вялікі съязг і стаў махаць ім, гледзя-
чы на мяне неміргаючымі, бы ў рыбіны, вачыма. Яны
набліжаліся, і справа ад іх была рака, а зьлева — Алея
Пераможцаў, і ім было сорамна ісьці так блізка ад Алеі,
несучы ўслаўленым тут героям такія сумныя навіны.

Яны падносілі бутэлькі зь півам да сваіх разма-
ляваных твараў, і гэта было съмешна. Я ніколі не

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

разумеў, як можна піць піва па такой халадэчы, ды яшчэ на хаду. Але яны не задумваліся пра гэта. Іх было шмат, ня ведаю, колькі дакладна — але мне ў той момант падалося, што гэта быў адзін пачварны арганізм, зывер, якога навучылі гуляць у настольныя гульні — і вось ён прайграў.

Яны спыталі ў мяне, чаму я сяджу тут і съмлюся ў такі трагічны дзень.

«Вы ненавідзіце мяне?» — спытаў я.

«Хутчэй так, чым не», — пасміхнуліся яны пагрозыльва і сумна.

Усё ж так гладка ішло да нулявой нічыей. Але цём-нанаскуры гаманійскі форвард ван Дрэйк забіў нашым на 89-ай хвіліне. Мокрая стадола стадыёна ўраз змоўкла. Вось бля.

Яны запатрабавалі, каб я прасьпіваў ім нешта, нейкі гімн «Дынаміту», яны чамусьці засумняваліся ў маёй свойскасці, і ім было важна, гэтым дзесям, каб я яе ім даказаў. Потым самы маленкі зь іх, той, што са съцягам, заўважыў малюнак на маёй куртцы і ўрачыста паказаў яго астатнім. Яны прыціхлі, яны прымусілі мяне падняцца з лаўкі і кінулі мой ноутбук у раку, якая, разявіўши рот, злавіла яго на ляту і абыякава пацякла далей. Яны не маглі зразумець, як такое магло адбыцца: як *сваё* можа так здрадзіць. Яны вырашылі, што я прадаўся. Яны пакрыўдзіліся. У іх былі *палкі* і ў іх быў стрэс, іхныя сэрцы загрукалі часцей, іхныя сэрцы ablіваліся крывёй і півам — і калі я зноў усыміхнуўся, яны забілі мяне.

Спачатку яны кінуліся бегчы, пакінуўшы мяне ляжаць тут ніцма ўпоперак дарожкі, але по-

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

тым вярнуліся. Нехта зь іх стаў мачыща на мяне, але іншыя заняліся больш важнымі справамі. Яны адцягнулі мяне ў кустоўе на краі Алеі, а потым пайшлі да ракі чысьціць боты. Я чуў, як яны раяцца, што са мной рабіць. Самы маленъкі замінаў ім, і яны далі яму некалькі высыпяткаў, каб ён заткнуўся. Адзін зь іх раптам званітаваў на лавачку і цяпер лыпаў вачыма, нібы толькі што прачнүўшыся. Яны вырашылі кінуць мяне ў раку, але потым, як быццам паддаўшыся нейкаму калектыўнаму ачмурэнню, схапілі мяне за ногі і пацягнулі туды, дзе было ўсё неабходнае для хрысьціянскага пахавання: лапаты, мокрая зямля, вялікі крыж раскідзістага дуба і трохі замучанай публікі.

У іх доўгі час нічога не выходзіла. У рэшце рэшт яны проста запхалі мяне ў зямлю, як паштар запіхвае тоўстую капэрту ў скрыню. У капэрце кніга, у кнізе — папера, на паперы — слова, у словах памылкі.

Прарасыці тут дрэвам, ці што.

2008-2009,
Гамбург — выспа Зюльт

КАМЭНТАРЫ

ХАЛОДНАЕ СЭРЦА

С.31. Зэксбэцнер — паўднёванямецкая манэта коштам у шэсьць батцэнаў; батцэн — манэта, якая была ў абарачэнні ў Швайцарыі і Паўднёвой Нямеччыне ў 15-19 ст.

С.59. «...яму падалося, што далёка ў лесе грыміць, заглущаючи раз-пораз пошум ялінаў, злавесная песня...»... — сказ у арыгінале адсутнічае. Дый казка насамрэч на гэтым не канчаецца. Яна мае гэпі-энд, прайгнараваны як перакладчыкам, так і ўкладальнікам кнігі. Пакідаем гэты факт на іхным сумленыні і прыводзім тут канцоўку казкі:

«Азірніся, Пэтэр Мунк!» — крикнуў Шкляны Чалавечак. Ён выцер съёзы з вачей, азірнуўся — і пабачыў сваю маці і разам зь ёй Лізбэт: яны ласкова глядзелі на Пэтэра. Ён ускочыў на ногі: «Ты жывая, Лізбэт? I вы тут, мама, i даравалі мне?»

«Яны даравалі табе, — сказаў Шкляны Чалавечак. — Таму што ты адчуваеш сапраўданае раскаяньне, і ўсё павінна быць забыта. Ідзі ў хаціну твайго бацькі і стань зноў вугляром, як раней. Ты добры і сумленны хлопец, дбай старанна пра сваю гаспадарку, і суседзі будуть любіць і паважаць цябе больш, чым калі б ты меў тоны золата!» Так сказаў Шкляны Чалавечак і разьвітаўся зь імі.

Усе троє падзякавалі яму і пайшли дадому.

Шыкоўнага дома багача Пэтэра больш не было, маланка трапіла ў яго і спаліла разам з усімі багацьцямі, але да бацькоўскай хаты было недалёка, туды яны і скіраваліся і не засмучаліся з гэтай нагоды.

Але як яны зьдзівіліся, калі прыйшлі да сваёй хаты! Яна стала прыгожым сялянскім домам, і ўсё ўнутры было простае, але добрае і чыстае.

КАМЭНТАРЫ

«Гэта зрабіў Шкляны Чалавечак!» — усклікнуў Пэтэр.

«Як прыгожа, — сказала фрау Лізбэт. — I тут я адчуваю сябе дома — ня тое што ў вялікім дому, поўным граху».

З таго часу Пэтэр стаў руплівым і старанным чалавекам. Ён быў задаволены тым, што меў, нястомна дбаў пра сваю гаспадарку, і так і сталася сама сабой, што з-за сваёй стараннай працы ён стаў паважным чалавекам у лесе. Ён ніколі не сварыўся з жонкаю, шанаваў маці і заўжды падаваў бедным, калі яны грукаліся ў дэльверы. Калі праз год і адзін дзень фрау Лізбэт нарадзіла прыгожага хлопчыка, Пэтэр пайшоў у яловы гушчар і прачытаў той самы вершык. Аднак Шкляны Чалавечак не паказваўся. «Спадар Скарбнік! — крыкнуў ён. — Я не хачу ні пра што прасіць вас — толькі пра тое, каб вы сталі хросным бацькам майго сына!» Але адказу не было. Толькі павеў ветру прайшоў па ялінах, і некаторыя галінкі ўпалі ў траву. «Вазьму гэта на памяць пра вас, калі вы ня хочаце выходзіць», — сказаў Пэтэр, схаваў лапкі ў кішэню і пайшоў дамоў. Але калі дома ён зняў съяточны камзол і яго маці вывернула ў ім кішэні, каб пакласці яго ў куфар, то яна знайшла там шмат навюткіх бадэнскіх талераў, і сярод іх ніводнага фальшивага. Гэта быў падарунак ад Шклянога Чалавечка малому Пэтэрхену на хрост.

Так яны і жылі далей спакойна, нястомна працавалі, Пэтэр Мунк дажыў да сівых валос і ніколі не забываў паўтараць: «Быў я ў сваім жыцьці бедны, быў і багаты. I калі быў бедны, то не разумеў, што насамрэч маю багацьце, а калі быў багаты — то ня ведаў, што я сапраўдны жабрак. Лепши задавольвацца малым, чым мець шмат золата і халоднае сэрца».

(пераклад Т. Антонава-Макуценкі)

ПАСЬЛЯМОВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

С. 64. «...наэт Рынгельнац...» — Ёахім Рынгельнац (1883-1934) — нямецкі паэт, празаік, кабарэціст.

Гамонія — ад лац. Hammonia (апякунка горада Гамбургу).

КАМЭНТАРЫ

С.69. *Маледыкталёгія* — галіна лінгвістыкі, якая вывучае лаянку.

С.74. «*Möchten Sie die Änderungen speichern?*» — «Ці хацелі б вы захаваць зъмены?» (нямецк.)

С.78. «...нагадваў галаву прафэсара Доўэля...» — прафэсар Доўэль — пэрсанаж аповесці савецкага пісьменыніка-фантаста А. Бяляева (1884-1942) «Галава прафэсара Доўэля».

С.111. *Агаўцы* — менавіта так звалі адну з котак у казцы Гаўфа «Маленькі Мук».

С.119. «...палка... даказала небараку Герману...» — алюзія на раман У. Набокава «Роспач».

«...як у кніжцы Касінскага...» — Ежы Касінскі (1933-1991) — амэрыканскі пісьменынік польскага паходжанья.

С.127. *Макс Мустэрман* — прозьвішча перакладаецца як «чалавек-узор» і выкарыстоўваецца як прыклад для запаўнення розных анкетаў, фармуляраў і г. д.

С.160. *Тысіфона, Мегера, Алекта* — эрыніі, старожытна-грэцкія багіні помсты.

С.180. *Рэнэрбан* — знакамітая вуліца забаваў у Гамбургу.

С.186. *Карл Гаўс* — журналістка блытае Вільгельма Гаўфа зь вядомым нямецкім матэматыкам, фізыкам і астрономам Карлам Фрыдрыхам Гаўсам (1777-1855).

С.188. «...Бацька мой быў адказным дзяржаўным чыноўнікам...» — тут і далей цытата з кнігі А. Гітлера «Мая барацьба».

С.211. *Глеб Жаглоў* — пэрсанаж раману савецкіх пісьменынікаў братоў Вайнэраў «Эра міласэрнасці».

T. Антонаў-Макуценка

